

я

(Заканадаўчыя акты)

# ПРАВИЛЫ

РЭГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/848 ЕЎРАПЕЙСКАГА ПАРЛАМЕНТА І РАДА

ад 30 мая 2018 г.

аб арганізацыі вытворчасці і маркіроўцы арганічных прадуктаў і аб адмене Рэгламенту Савета (ЕС) № 834/2007

ЕЎРАПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ І САВЕТА ЕЎРАПЕЙСКАГА САЮЗА,

Улічваючы Дагавор аб функцыянаванні Еўрапейскага Саюза, ў прыватнасці артыкул 43(2) яго,

Улічваючы прапанову Еўрапейскай камісіі,

Пасля перадачы праекта заканадаўчага акта ў нацыянальныя парламенты,

Улічваючы меркаванні Еўрапейскага эканамічнага сацыяльнага камітэта (1),

Улічваючы меркаванні Камітэта рэгіянаў (2),

Дзейнічаючы ў адпаведнасць са звычайнай заканадаўчай працэдурай (3),

Улічваючы, што:

- (1) Арганізацыя вытворчасці — гэта агульная сфера дзейнасці фермерскіх і гаспадаркам вытворчасці прадуктаў харчавання, якая спалучае найлепшыя практыкі ў галіне аховы навакольнага асяроддзя, якасці мату, высокага ўзровень бязнастойнасці, захавання прыродных рэсурсаў прымяненне высокага стандарту дабрабыту жывёл, высокага стандарту вытворчасці ў адпаведнасць з попытам усё большай колькасці спажывцоў на прадукцыю, вырабленую з выкарыстаннем натуральных рэчываў працэсу. Такім чынам, арганізацыя вытворчасці выконвае двойную грамадскую ролю, дзе, з аднаго боку, яна забяспечвае пэўны рынак, які рэагуе на попыт спажывцоў на арганічную прадукцыю, а з другога боку, пастаўляе агульнадаступныя тавары, якія спрыяюць ахове навакольнага асяроддзя дабрабыту жывёл, а таксама развіццю сельскай раёнаў.
- (2) Захаванне высокага стандарту ў галіне аховы здароўя, навакольнага асяроддзя дабрабыту жывёл пры вытворчасці арганічнай прадукцыі з'яўляецца неад'емнай часткай высокай якасці гэтай прадукцыі. Як падкрэсліваецца ў паведамленні Камісіі ад 28 мая 2009 г. аб палітыцы якасці сельскагаспадарчай прадукцыі, арганізацыя вытворчасці з'яўляецца часткай схем якасці сельскагаспадарчай прадукцыі Саюза разам з географічным пазначэннем традыцыйным спецыяльным, гарантаным ў адпаведнасць з Рэгламентам (ЕС) № 1151/2012 Еўрапейскага парламента Савета (4), прадукцыяй самых аддаленых рэгіёнаў Саюза ў адпаведнасць з Рэгламентам (ЕС) № 228/2013 Еўрапейскага парламента Савета (5). У гэтым сэнсе арганізацыя вытворчасці пераследуе тыя ж мэты ў рамках агульнай сельскагаспадарчай палітыкі («АСП»), якія ўласцівыя ўсім схемам якасці сельскагаспадарчай прадукцыі Саюза.
- (3) У прыватнасці, гэты палітычны арганізацыя вытворчасці ўбудаваны ў мэты АПП, забяспечваючы справядліваю ўзнагароду для фермераў за выкананне правілаў арганічнай вытворчасці. Акрамя таго, расце спажывецкі попыт на арганічную прадукцыю стварае ўмовы для далейшага развіцця пашырэння рынку гэтай прадукцыі, такім чынам, для павелічэння прыбытку фермераў, якія займаюцца арганізацыяй вытворчасці.

(1) ОJ C 12, 15.01.2015, с. 75.

(2) ОJ C 19, 21.01.2015, с. 84.

(3) Пазцыя Еўрапейскага парламента ад 19 красавіка 2018 г. (пакуль не апублікаваная ў Афцыічным часопсе) рашэнне Савета 22 мая 2018 г.

(4) Рэгламент (ЕС) № 1151/2012 Еўрапейскага парламента Савета ад 21 лістапада 2012 г. аб схемах якасці сельскагаспадарчай прадукцыі харчовых прадуктаў (ОJ L 343, 14.12.2012, с. 1).

(5) Рэгламент (ЕС) № 228/2013 Еўрапейскага парламента Савета ад 13 сакавіка 2013 г. аб устанавленні спецыяльных мер для сельскай гаспадаркі ў самых аддаленых рэгіёнах Саюза аб адмене Рэгламенту Савета (ЕС) № 247/2006 (ОJ L 78, 20.3.2013, с. 23).

- (4) Акрамя таго, арган чная вытворчасць — гэта с стэма, якая спрыяе нтэграцы патрабаванняў аховы навакольнага асяроддзя ў АПП спрыяе ўстойл вай сельскагаспадарчай вытворчасц . Менав та таму ў рамках АПП был ўведзены меры па ф нансавай падтрымцы арган чнай вытворчасц , у прыватнасц , у адпаведнасц з Рэгламентам (ЕС) № 1307/2013 Еўрапейскага парламента Савета (1), ўмацавана, у прыватнасц , пры рэформе прававой базы пал тык разв цця сельск х раёнаў, устаноўленай Рэгламентам (ЕС) № 1305/2013 Еўрапейскага парламента Савета (2).
- (5) Арган чная вытворчасць таксама спрыяе дасягненню мэтай экалаг чнай пал тык Саюза, у прыватнасц тых, як я выкладзены ў паведамленнях Кам с ад 22 верасня 2006 г. пад назвай «Тэматычная стратэг я аховы глебы», ад 3 мая 2011 г. пад назвай «Наша страхаванне жыцця, наш прыродны кап тал: стратэг я ЕС па разнастайнасц да 2020 года» ад 6 мая 2013 г. пад назвай «Зялёная нфраструктура (3I) — паляпшэнне прыроднага кап талу Еўропы», а таксама ў заканадаўстве аб ахове навакольнага асяроддзя, так м як Дырэктывы 2000/60/ЕС (3), 2001/81/ЕС (4), 2009/128/ЕС (5) 2009/147/ЕС (6) Еўрапейскага парламента Савета Дырэктывы Савета 91/676/ЕЭС (7) 92/43/ЕЭС (8).
- (6) Ул чваючы мэты пал тык Саюза ў гал не арган чнай вытворчасц , прававая база, створаная для рэал зацы гэтай пал тык , пав нна быць нак равана на забеспячэнне добрасумленнай канкурэнцы належнага функцыянавання ўнутранага рынку арган чнай прадукцы , на падтрыманне апраўданне даверу спажыўцоў да прадуктаў, як я марк руюцца як арган чныя, на стварэнне ўмоў, пры як х пал тыка можа разв вацца ў адпаведнасц з разв ццём вытворчасц рынку.
- (7) Пал тычныя прыярытэты стратэг «Еўропа 2020», выкладзеныя ў паведамленн Кам с ад 3 сакав ка 2010 года пад назвай «Еўропа 2020: Стратэг я разумнага, устойл вага нклюдз ўнага росту», уключаюць дасягненне канкурэнтаздольнай эканом к , заснаванай на ведах навацыях, садзейн чанне эканом цы з высок м узроўнем занятасц , якая забяспечвае сацыяльную тэрытарыяльную згуртаванасць, падтрымку пераходу да рэсурсаэфектыўнай н экалагічнай эканом к . Так м чынам, пал тыка ў гал не арган чнай вытворчасц пав нна даць аператарам неабходныя нструменты для лепшай дэнтэф кацы прасоўвання сваёй прадукцы , адначасова абараняючы яе ад несправядл вай практык .
- (8) Сектар арган чнай сельскай гаспадарк ў Саюзе хутка разв ваўся ў апошн я гады не тольк з пункту гледжання плошчы, якая выкарыстоўваецца для арган чнай сельскай гаспадарк , але колькасц гаспадарак агульнай колькасц арган чных аператараў, зарэг страваных у Саюзе.
- (9) Ул чваючы дынам чнае разв ццё сектара арган чнай прадукцы , Рэгламент Савета (ЕС) № 834/2007 (9) вызначыў неабходнасць будучага перагляду прав лаў Саюза ў гал не арган чнай вытворчасц з ул кам вопыту, назапашанага ў вын ку прымянення гэтых прав лаў. Вын к гэтага перагляду, праведзенага Кам с яй, паказваюць, што прававая база Саюза, якая рэгулюе арган чную вытворчасць, пав нна быць удакладнена, каб прадугледжваць прав лы, як я адпавядаюць высок м чаканням спажыўцоў гарантуюць дастатковую яснасць для тых, каму яны адрасаваны. Таму Рэгламент (ЕС) № 834/2007 пав нен быць адменены заменены новым Рэгламентам.
- (10) Назапашаны да гэтага часу вопыт прымянення Рэгламенту (ЕС) № 834/2007 паказвае неабходнасць удакладн ць, да як х прадуктаў прымяняецца гэты Рэгламент. У першую чаргу, ён пав нен ахопл ваць прадукцыю сельскай гаспадарк , у тым л ку аквакультуры пчалярства, перал чаную ў Дадатку I да Дагавора аб функцыянаванн Еўрапейскага Саюза (ДФЕС). Акрамя таго, гэта пав нна распаўсюджвацца на апрацаваную сельскагаспадарчую прадукцыю, прызначаную для выкарыстання ў якасц ежы або корму, пакольк размяшчэнне такой прадукцы на рынку ў якасц арган чнай прадукцы забяспечвае значны рынкі збыту сельскагаспадарчай прадукцы гарантуе, што арган чны характар сельскагаспадарчай прадукцы , з якой яна перапрацоўваецца, бачны спажыўцу. Аналаг чна, гэта
- (1) Рэгламент (ЕС) № 1307/2013 Еўрапейскага парламента Савета ад 17 снежня 2013 г., як ўстанаўл вае прав лы прамых плацяжоў фермерам у рамках схем падтрымк ў рамках агульнай сельскагаспадарчай пал тык адмяняе Рэгламент Савета (ЕС) № 637/2008 Рэгламент Савета (ЕС) № 73/2009 (ОJ L 347, 20.12.2013, с. 608).
- (2) Рэгламент (ЕС) № 1305/2013 Еўрапейскага парламента Савета ад 17 снежня 2013 г. аб падтрымцы разв цця сельск х раёнаў Еўрапейск м сельскагаспадарчым фондам разв цця сельск х раёнаў (EAFRD) аб адмене Рэгламенту Савета (ЕС) № 1698/2005 (ОJ L 347, 20.12.2013, стар. 487).
- (3) Дырэктыва 2000/60/ЕС Еўрапейскага парламента Савета ад 23 кастрычн ка 2000 г. аб устаўнаўленн асновы для дзеянняў Супольн цтва ў гал не воднай пал тык (ОJ L 327, 22.12.2000, с. 1).
- (4) Дырэктыва 2001/81/ЕС Еўрапейскага парламента Савета ад 23 кастрычн ка 2001 г. аб нацыянальных л м тах вык даў для пэўных забруджвальн к атмасферы (ОJ L 309, 27.11.2001, с. 22).
- (5) Дырэктыва 2009/128/ЕС Еўрапейскага парламента Савета ад 21 кастрычн ка 2009 г. аб устаўнаўленн асновы для Супольн цтва дзеянняў па дасягненн ўстойл вага выкарыстання пестыцыдаў (ОJ L 309, 24.11.2009, с. 71).
- (6) Дырэктыва 2009/147/ЕС Еўрапейскага парламента Савета ад 30 л стапада 2009 г. аб ахове дз к х птушак (ОJ L 20, 26.1.2010, с. 7).
- (7) Дырэктыва Савета 91/676/ЕЭС ад 12 снежня 1991 г. аб ахове вод ад забруджвання н тратам з сельскагаспадарчых крын цы (ОJ L 375, 31.12.1991, с. 1).
- (8) Дырэктыва Савета 92/43/ЕЭС ад 21 мая 1992 г. аб ахове прыродных асяроддзяў пражывання, дз кай фаўны флоры (ОJ L 206, 22.07.1992, с. 7).
- (9) Рэгламент Савета (ЕС) № 834/2007 ад 28 чэрвеня 2007 г. аб арган чнай вытворчасц марк роўцы арган чнай прадукцы , а таксама аб адмене Рэгламенту (ЕЭС) № 2092/91 (ОJ L 189, 20.7.2007, с. 1).

Рэгламент павнен ахопліць некаторыя новыя прадукты, якія звязаны з сельскагаспадарчай прадукцыяй гэтак жа цесна, як апрацаваная сельскагаспадарчая прадукцыя, прызначаная для выкарыстання ў якасці прадуктаў харчавання корму, паколькі гэтыя новыя прадукты альбо з'яўляюцца асноўным рынкам збыту сельскагаспадарчай прадукцыі, альбо з'яўляюцца неад'емнай часткай вытворчага працэсу. Нарэшце, марская соль і новыя солі, якія выкарыстоўваюцца для вытворчасці прадуктаў харчавання корму, павнен быць уключаны ў сферу дзеяння гэтага Рэгламенту, паколькі яны могуць быць выраблены з выкарыстаннем натуральных вытворчых метадаў, паколькі гэтыя вытворчасці спрыяе развіццю сельскага раёнаў, так мчынам, адпавядае мэтам гэтага Рэгламенту. З меркаванняў яснасці такія новыя прадукты, не пералічаны ў Дадатку I да ДФЕС, павнен быць пералічаны ў Дадатку да гэтага Рэгламенту.

- (11) Для дапаўнення або змянення некаторых нестотных элементаў гэтага Рэгламенту паўнамоцтвы прымаць акты ў адпаведнасці з артыкулам 290 ДФЕС павнен быць дэлегаваны Камісіі. Асабліва важна, каб Камісіія праводзіла адпаведныя кансультацыі падчас сваёй падрыхтоўчай працы, у тым ліку на экспертным узроўні, каб гэтыя кансультацыі праводзіліся ў адпаведнасці з прынцыпамі, выкладзенымі ў Мжустытуцыянальным пагадненні ад 13 красавіка 2016 года аб паляпшэнні заканадаўчасці (1). У прыватнасці, для забеспячэння роўнага ўдзелу ў падрыхтоўцы дэлегаваных актаў Еўрапейскі парламент Савет атрымаў ваюць усе дакументы адначасова з экспертамі дзяржаў-членаў, а эксперты са стэматычна маюць доступ да пасяджэнняў экспертных груп Камісіі, якія займаюцца падрыхтоўкай дэлегаваных актаў.
- (12) Каб улічыць новыя метады вытворчасці, новыя матэрыялы або міжнародныя абавязацельствы, Камісіія варта дэлегаваць паўнамоцтвы прымаць пэўныя акты адносна пашырэння спisuшых прадуктаў, цесна звязаных з сельскай гаспадаркай, якія падпадаюць пад сферу дзеяння гэтага Рэгламенту.
- (13) Прадукты, якія падпадаюць пад дзеянне гэтага Рэгламенту, але паходзяць з палявання або рыбалкі на дзікіх жывёл, не павнен быць лічаныя арганічнымі, бо працэс іх вытворчасці немагчыма цалкам кантраляваць.
- (14) З-за мясцовага характару дзейнасці прадпрыемстваў грамадскага харчавання меры, якія прымаюцца дзяржавай-членам прыватным схемам ў гэтай галіне, лічаныя дастатковымі для забеспячэння функцыянавання адзінага рынку. Так мчынам, ежа, прыгатаваная прадпрыемствам грамадскага харчавання ў сваіх памяшканнях, не павнен падпадаць пад дзеянне гэтага Рэгламенту, так мчынам, не павнен марка равацца або рэкламавацца з лагатыпам арганічнай вытворчасці Еўрапейскага Саюза.
- (15) Даследчыя праекты паказалі, што давер спажывцоў мае вырашальнае значэнне на рынку арганічных прадуктаў харчавання. У доўгатэрміновай перспектыве правільна, якія не заслужваюць даверу, могуць паставіць пад пагрозой давер грамадскасці прывесці да збою рынку. Так мчынам, устойлівае развіццё арганічнай вытворчасці ў Саюзе павнен грунтавацца на надзейных правах вытворчасці, якія ўзгоднены на ўзроўні Саюза, якія адпавядаюць чаканням апэратараў спажывцоў адносна якасці арганічнай прадукцыі адпаведнасці прынцыпам праваў, выкладзеным у гэтым Рэгламенце.
- (16) Гэты Рэгламент павнен прымяняцца без шкоды для адпаведнага заканадаўства, у прыватнасці, у галіне бяспекі харчовага ланцуга, здароўя добрабыту жывёл, здароўя раслін, расліннага рэпрадуктыўнага матэрыялу, марк роўна навакольнага асяроддзя.
- (17) Гэты Рэгламент павнен забяспечыць аснову для ўстойлівага развіцця арганічнай вытворчасці яе станючага ўплыву на навакольнае асяроддзе, адначасова забяспечваючы эфектыўнае функцыянаванне ўнутранага рынку арганічнай прадукцыі справядліваю канкурэнцыю, тым самым дапамагаючы фермерам атрымаць справядлівы даход, забяспечваючы давер спажывцоў, абараняючы хімікаты заахвочваючы кароткія каналы распаўсюджвання мясцовай вытворчасці. Гэтыя мэты павнен быць дасягнуты шляхам выканання агульных спецыфічных прынцыпаў, а таксама агульных падрабязных праваў вытворчасці, якія прымяняюцца да арганічнай вытворчасці.
- (18) Улічываючы асабліва арганічных вытворчых стэм, выбар гатункаў раслін павнен быць сканцэнтраваны на арганічных паказчыках, генетычнай разнастайнасці, устойліваасці да хвароб, даўгавечнасці адаптацыі да розных мясцовых глебава-кліматых матыхных умоў, а таксама павнен паважаць натуральныя бар'еры скрывавання.
- (19) Рызыка невыканання праваў арганічнай вытворчасці лічыцца вышэйшай у сельскагаспадарчых гаспадарках, якія ўключаюць адзінак, якія не куюцца ў адпаведнасці з гэтым правамі. Таму пасля адпаведнага пераходнага перыяду ўсе

(1) OJ L 123, 12.5.2016, стар. 1.

Сельскагагадларчяга гаспадарк ү Саюзе, як я мкнуща стаць арган чным , пав нны цалкам к равацца ў адпаведнасць з патрабаванням , як я прымяняюцца да арган чнай вытворчасць . Аднак гаспадарк , як я ўключаюць як адз нк , як я к руоцца ў адпаведнасць з прав лам арган чнай вытворчасць , так адз нк , як я к руоцца ў адпаведнасць з прав лам неарган чнай вытворчасць , пав нны быць дазволены пры пэўных умовах, у тым л ку, у прыватнасць , пры ўмове выразнага эфектыўнага падзелу пам ж арган чным , пераходным неарган чным вытворчым адз нкам , а таксама пам ж прадукцыяй, якая вырабляецца гэтым адз нкам .

(20) Паколькі выкарыстанне знешн х рэсурсаў у арган чнай вытворчасць пав нна быць абмежавана, варты вызначыць пэўныя мэты, для якіх прадукты рэчывы часта выкарыстоўваюцца ў вытворчасць сельскагагадларчэй прадукцыі або перапрацаванай сельскагагадларчэй прадукцыі . Пры звычайным выкарыстанні для гэтых мэт выкарыстанне прадуктаў або рэчываў пав нна быць дазволена толькі тады, кал яны былі дазволены ў адпаведнасць з гэтым Рэгламентам. Аднак так дазвол пав нен быць сапраўдным толькі да таго часу, пакуль выкарыстанне так х знешн х рэсурсаў у неарган чнай вытворчасць не забаронена заканадаўствам Саюза або нацыянальным заканадаўствам, якое заснавана на заканадаўстве Саюза. Выкарыстанне прадуктаў або рэчываў, як я ўтрымліваюць або з якіх складаюцца сродкі абароны расл н, акрамя актыўных рэчываў, пав нна быць дазволена ў арган чнай вытворчасць , пакуль х выкарыстанне дазволена ў адпаведнасць з Рэгламентам (ЕС) № 1107/2009 Еўрапейскага парламента Савета (1), пакуль н размяшчэнне гэтых сродкаў абароны расл н на рынку, н выкарыстанне гэтых сродкаў абароны расл н не забаронены дзяржавам -членам ў адпаведнасць з гэтым Рэгламентам.

(21) Кал ўся гаспадарка або яе часткі прызначаны для вытворчасць арган чнай прадукцыі , яны пав нны падпарадкоўвацца пераходнаму перыяду, на працягу якога яны к руоцца ў адпаведнасць з прав лам арган чнай вытворчасць , але не могуць вырабляць арган чную прадукцыю. Прадукты пав нны быць дазволены да размяшчэння на рынку ў якасць арган чнай прадукцыі толькі пасля заканчэння пераходнага перыяду. Гэты перыяд не пав нен пачынацца да таго, як фермер або аператар, як вырабляе водарасць або аквакультурных жывёл, паведам ў аб гэтым пераходзе на арган чную вытворчасць кампетэнтным органам дзяржавы-члена, дзе знаходзіцца гаспадарка , так м чынам, падпарадкоўваецца с стэме кантролю, якая пав нна быць створана дзяржавам -членам ў адпаведнасць з Рэгламентам (ЕС) 2017/625 Еўрапейскага парламента Савета (2) гэтым Рэгламентам. Кампетэнтныя органы пав нны мець магчымасць рэтраактыўна прызнаваць перыяды да даты паведамлення пераходным перыядам толькі ў тым выпадку, кал гаспадарка або яе адпаведныя часткі падвяргаліся агракалаг чным мерам, як я падтрымліваюцца з фондаў Саюза, або з'яўляюцца прыродным або сельскагагадларчэй тэрыторыям , як я на працягу не менш за тры гады не апрацоўваліся прадуктам або рэчывам , не дазволеным для выкарыстання ў арган чнай вытворчасць .

(22) Для забеспячэння якасць , прасочвальнасць , выканання гэтага Рэгламенту ў дачыненні да арган чнай вытворчасць адаптацыі да тэхнічных распрацовак, Кам с варты дэлегаваць паўнамоцтвы прымаць пэўныя акты ў дачыненні да далейшых прав лаў падзелу гаспадарак на арган чную, пераходную неарган чную вытворчасць.

адз нк.

(23) Выкарыстанне ан злучага выпраменьвання, кланавання жывёл штучна ндукаваных пло дных жывёл або генетычна мадыф каваных арган змаў («ГМА»), а таксама прадуктаў, вырабленых з ГМА або з дапамогай ГМА, несумяшчальна з канцэпцыяй арган чнай вытворчасць ўспрыманням арган чных прадуктаў спажывуцам . Таму такое выкарыстанне пав нна быць забаронена ў арган чнай вытворчасць .

(24) Для падтрымкі садзейн чання выканання гэтага Рэгламенту аператары пав нны прымаць праф лактычныя меры на кожным этапе вытворчасць , падрыхтоўк распаўсюджвання, дзе гэта неабходна, каб забяспечыць захаванне б яразнастайнасць якасць глебы, прадукц л ць кантраляваць шкодн каў хваробы, а таксама пазбегнуць негатыўнага ўздзеяння на навакольнае асяроддзе, здароўе жывёл здароўе расл н. Яны таксама пав нны прымаць, дзе гэта неабходна, прапарцыйныя меры засцярог .

(1) Рэгламент (ЕС) № 1107/2009 Еўрапейскага парламента Савета ад 21 кастрычніка 2009 г. аб размяшчэнні расл н ахоўных сродкаў на рынку аб адмене Дырэктыў Савета 79/117/ЕЭС 91/414/ЕЭС (ОJ L 309, 24.11.2009, с. 1).

(2) Рэгламент (ЕС) 2017/625 Еўрапейскага парламента Савета ад 15 сакавіка 2017 г. аб аффийным кантролі ншай аффийнай дзейнасць , якая ажыццяўляецца для забеспячэння прымянення заканадаўства аб харчовых прадуктах кормах, прав лаў аховы здароўя дабрабыту жывёл, здароўя расл н расл н сродкі абароны, як м ўносяцца змены ў Рэгламенты (ЕС) № 999/2001, (ЕС) № 396/2005, (ЕС) № 1069/2009, (ЕС) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 (ЕС) 2016/2031 Еўрапейскага парламента Савета, Рэгламентаў Савета (ЕС) № 1/2005 (ЕС) № 1099/2009 Дырэктыў Савета 98/58/ЕС, 1999/74/ЕС, 2007/43/ЕС, 2008/119/ЕС 2008/120/ЕС, а таксама адмены Рэгламентаў (ЕС) № 854/2004 (ЕС) № 882/2004 Еўрапейскага парламента Савета, Дырэктыў Савета 89/608/ЕЭС, 89/662/ЕЭС, 90/425/ЕЭС, 91/496/ЕЭС, 96/23/ЕС, 96/93/ЕС 97/78/ЕС Рашэнне Савета 92/438/ЕЕС (Рэгламент аб аффийным кантролі ) (ОJ L 95, 7.4.2017, с. 1).

як я знаходзяцца пад х кантролем, каб пазбегнуць забруджвання прадуктам або рэчывам, як я не дазволены для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці ў адпаведнасці з гэтым Рэгламентам, пазбегнуць змешвання арганічных, пераходных неарганічных прадуктаў.

(25) Прадукты, вырабленыя падчас пераходнага перыяду, не павінны размяшчацца на рынку як арганічныя прадукты. Каб пазбегнуць рызык ўвядзення ў зман падману спажываўцаў, гэтыя прадукты таксама не павінны прадавацца як прадукты, вырабленыя ў перыяд пераходу, за выключэннем выпадкаў раслінага рэпрадуктыўнага матэрыялу, харчовых прадуктаў раслінага паходжання кармавых прадуктаў раслінага паходжання, як я ўтрымліваюць толькі адзін інгрэдыент сельскагаспадарчай культуры, ва ўсіх выпадках пры ўмове выканання пераходнага перыяду працягласцю не менш за 12 месяцаў да збору ўраджаю.

(26) Для забеспячэння якасці, прасочвальнасці, выканання гэтага Рэгламенту адаптацыі да тэхнічных распрацовак Камітэтам варты дэлегаваць паўнамоцтвы прымаць пэўныя акты ў дачыненні да правалаў пераходу на ішыя в дыжывёл.

(27) Для забеспячэння гарманізацыі выканання мэтай прынцыпаў арганічнай вытворчасці неабходна ўсталяваць падрабязныя правы вытворчасці ў дачыненні да расліннай, жывёлагадоўчай акавальтурнай прадукцыі, у тым ліку правы збору дз карослых раслін водарасцяў, а таксама ў дачыненні да вытворчасці апрацаваных харчовых прадуктаў кармоў, а таксама внадрожджаў, як я выкарыстоўваюцца ў якасці харчовых прадуктаў або кармоў.

(28) Паколькі арганічная раслінная вытворчасць заснавана на харчаванні раслін у першую чаргу праз глебавую экасістэму, расліны павінны вырошчвацца на жывой глебе ў ёй у сувязі з недрамі карэннай пародай. Адпаведна, гідрапонная вытворчасць, а таксама вырошчванне раслін у кантэйнерах, мяшках або градках, карані якіх не кантактуюць з жывой глебай, не павінны дапускацца.

(29) Аднак, некаторыя метады вырошчвання, як я не звязаны з глебай, так як я вытворчасць прарошчанага насення або галовак цыкорыя вытворчасць дэкартэўных раслін траў у гаршках, як я прадаюцца ў гаршках спажываўцам, для якіх прынцып вырошчвання сельскагаспадарчых культур, звязаных з глебай, не адаптаваны або для якіх не снуе рызык таго, што спажывец будзе ўведзены ў зман адносна метаду вытворчасці, павінны быць дазволены. Для садзейнічання арганічнай вытворчасці на больш ранняй стадыі росту раслін таксама павінна быць дазволена вырошчванне расады або расады ў кантэйнерах для далейшай перасадкі.

(30) Прынцып вырошчвання сельскагаспадарчых культур, звязаных з зямлёй, харчавання раслін у першую чаргу праз глебавую экасістэму быў устаноўлены Рэгламентам (ЕС) № 834/2007. Аднак некаторыя апэратары развілі эканамічную дзейнасць, вырошчваючы расліны на «размежаваных градках», былі сертыфікаваны як арганічныя ў адпаведнасці з Рэгламентам (ЕС) № 834/2007 свабодна нацыянальнымі ўладамі. 28 чэрвеня 2017 года ў рамках звычайнай заканадаўчай працэдуры было дасягнута пагадненне аб тым, што арганічная вытворчасць павінна грунтавацца на харчаванні раслін у першую чаргу праз глебавую экасістэму быць звязанай з глебай, што вырошчванне раслін на размежаваных градках больш не павінна дазваляцца з гэтай даты. Каб даць апэратарам, як я развілі такую эканамічную дзейнасць да гэтай даты, магчымасць адаптавацца, павінна быць дазволена захаваць свае вытворчыя плошчы, калі яны былі сертыфікаваны як арганічныя ў адпаведнасці з Рэгламентам (ЕС) № 834/2007 да гэтай даты нацыянальнымі органамі, на працягу яшчэ 10 гадоў пасля даты ўступлення ў сілу гэтага Рэгламенту. Згодна з інфармацыяй, прадстаўленай дзяржавам-членам Камітэтам, такая дзейнасць была дазволена ў Саюзе да 28 чэрвеня 2017 года толькі ў Фінляндыі, Швецыі і Даніі. Выкарыстанне размежаваных граду арганічнай сельскай гаспадарцы павінна быць прадметам справаздачы Камітэтам, якая павінна быць апублікавана праз пяць гадоў пасля даты ўступлення ў сілу гэтага Рэгламенту.

(31) Арганічная раслінная вытворчасць павінна ўключаць выкарыстанне вытворчых метадаў, якія прадухляюць або мінімізуюць любы ўклад у забруджванне навакольнага асяроддзя.

(32) У той час як неарганічная сельская гаспадарка мае больш знешніх сродкаў адаптацыі да навакольнага асяроддзя для дасягнення аптымальнага росту ўраджаю, арганічным сістэмам расліннаводства патрэбны рэпрадуктыўны матэрыял раслін, здольны адаптавацца да ўстойлівага да хвароб, разнастайных мясцовых глебава-кліматычных умоў да спецыфічных метадаў вырошчвання арганічнай сельскай гаспадаркі, што спрыяе развіццю арганічнага сектара. Таму важна распрацоўваць арганічны рэпрадуктыўны матэрыял раслін, прыдатны для арганічнай сельскай гаспадаркі.

(33) Што тычыцца апрацоўкі глебы ўгнаенняў, неабходна вызначыць метады культывацыі, дазволеныя ў арганічнай расліннаводчай вытворчасці, а таксама ўсталяваць умовы выкарыстання ўгнаенняў кандыцыянераў.

(34) Выкарыстанне сродкаў абароны раслін павінна быць значна абмежавана. Перавага павінна аддавацца мерам па прадухваленні пашкоджанняў ад шкодні каў пустазелля з дапамогай метадаў, якія не прадугледжваюць выкарыстанне сродкаў абароны раслін, такіх як севазварот. Прысутнасць шкодні каў пустазелля павінна кантралявацца, каб вызначыць, ці з'яўляецца любое ўмяшанне эканамічна экалагічна апраўданым. Аднак выкарыстанне пэўных сродкаў абароны раслін павінна быць дазволена, калі такія метады не забяспечваюць належнай абароны толькі ў тым выпадку, калі гэтыя сродкі абароны раслін былі дазволены ў адпаведнасць з Рэгламентам (ЕС) № 1107/2009, пасля ацэнкі прызнання хімічнага сродку прыняцямі арганічнай вытворчасці, у тым ліку калі гэтыя прадукты былі дазволены пры абмежавальных умовах выкарыстання, адпаведна, былі дазволены ў адпаведнасць з гэтым Рэгламентам.

(35) Для забеспячэння якасці, адсочвання, выканання гэтага Рэгламенту адаптацыі да тэхнічных распрацовак Камісія варту дэлегаваць паўнамоцтвы прымаць пэўныя акты ў дачыненні да пэўных адступленняў, выкарыстання расліннага рэпрадуктыўнага матэрыялу, вырашчанага ў перыяд канверсіі або неарганічнага, пагадненняў паміж аператарам сельскагаспадарчых уладанняў, дадатковых мер па барацьбе са шкодні каў пустазеллем, а таксама дадатковых падрабязных правілаў практык вырошчвання канкрэтных раслін і раслінных прадуктаў.

(36) Даследаванні, праведзеныя ў Саюзе па рэпрадуктыўным матэрыяле раслін, якія не адпавядаюць вызначэнню гатунку ў дачыненні да аднастайнасці, паказваюць, што выкарыстанне такога разнастайнага матэрыялу можа мець перавагу, асабліва ў дачыненні да арганічнай вытворчасці, напрыклад, для скарачэння распаўсюджвання хвароб, павышэння ўстойлівасці павелічэння біяразнастайнасці.

(37) Такім чынам, рэпрадуктыўны матэрыял раслін, які не належыць да гатунку, а хутчэй належыць да групы раслін у межах аднаго батанічнага таксона з высокай узроўнем генетычнай фенатычнай разнастайнасці паміж асобнымі рэпрадуктыўнымі адзінкамі, павінны быць даступны для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці.

Па гэтай прычыне аператарам павінна быць дазволена гандляваць расліннымі рэпрадуктыўнымі матэрыяламі з арганічнага гетэрагеннага матэрыялу без неабходнасці выконваць патрабаванні да рэгістрацыі без неабходнасці выконваць катэгорыі сертыфікацыі перадававага, базавага сертыфікаванага матэрыялу або патрабаванні да новых катэгорый, выкладзеныя ў Дырэктывах Савета 66/401/ЕЭС (1), 66/402/ЕЭС (2), 68/193/ЕЭС (3), 98/56/ЕЭС (4), 2002/53/ЕЭС (5), 2002/54/ЕЭС (6), 2002/55/ЕЭС (7), 2002/56/ЕЭС (8), 2002/57/ЕЭС (9), 2008/72/ЕЭС (10) і 2008/90/ЕЭС (11), або ў актах, прынятых у адпаведнасць з гэтым Дырэктывам.

Гэты продаж павінен ажыццяўляцца пасля паведамлення адказным органам, згаданым у гэтых дырэктывах, пасля таго, як Камісія прыме ўзгодненыя патрабаванні да такога матэрыялу, пры ўмове, што ён адпавядае гэтым патрабаванням.

(38) Для забеспячэння якасці, прасочвальнасці, адпаведнасці гэтаму Рэгламенту адаптацыі да тэхнічных распрацовак Камісія варту дэлегаваць паўнамоцтвы прымаць пэўныя акты ў дачыненні да ўстанаўлення пэўных правілаў вытворчасці продажу расліннага рэпрадуктыўнага матэрыялу арганічнага гетэрагеннага матэрыялу пэўных родаў або в даў.

(39) Для задавальнення патрэб вытворцаў арганічнай прадукцыі, садзейнічання даследаванням распрацоўк арганічных гатункаў, прыдатных для арганічнай вытворчасці, з улікам канкрэтных патрэб мэтаў арганічнай сельскай гаспадаркі, такіх як павышэнне генетычнай разнастайнасці, устойлівасці да хвароб або талерантнасці адаптацыя да розных мясцовых глебава-кліматых матэрыялаў,

(1) Дырэктыва Савета 66/401/ЕЭС ад 14 чэрвеня 1966 г. аб продажы насення кармавых раслін (ОJ L 125, 11.07.1966, с. 2298).

(2) Дырэктыва Савета 66/402/ЕЭС ад 14 чэрвеня 1966 г. аб продажы насення збожжавых культур (ОJ L 125, 11.07.1966, с. 2309).

(3) Дырэктыва Савета 68/193/ЕЭС ад 9 красавіка 1968 г. аб продажы матэрыялу для вегетатыўнага размнажэння в награднай лазы (ОJ L 93, 17.4.1968, с. 15).

(4) Дырэктыва Савета 98/56/ЕЭС ад 20 ліпеня 1998 г. аб продажы размнажальнага матэрыялу дэкаратывных раслін (ОJ L 226, 13.08.1998, с. 16).

(5) Дырэктыва Савета 2002/53/ЕЭС ад 13 чэрвеня 2002 г. аб агульным каталогу гатункаў сельскагаспадарчых раслін (ОJ L 193, 20.07.2002, с. 1).

(6) Дырэктыва Савета 2002/54/ЕЭС ад 13 чэрвеня 2002 г. аб продажы насення буракоў (ОJ L 193, 20.7.2002, с. 12).

(7) Дырэктыва Савета 2002/55/ЕЭС ад 13 чэрвеня 2002 г. аб продажы насення агародных культур (ОJ L 193, 20.7.2002, с. 33).

(8) Дырэктыва Савета 2002/56/ЕЭС ад 13 чэрвеня 2002 г. аб продажы насеннай бульбы (ОJ L 193, 20.7.2002, с. 60).

(9) Дырэктыва Савета 2002/57/ЕЭС ад 13 чэрвеня 2002 г. аб продажы насення алейных валакністых раслін (ОJ L 193, 20.7.2002, с. 74).

(10) Дырэктыва Савета 2008/72/ЕЭС ад 15 ліпеня 2008 г. аб продажы размнажэння пасадчнага матэрыялу агародных культур, акрамя насення (ОJ L 205, 1.8.2008, с. 28).

(11) Дырэктыва Савета 2008/90/ЕЭС ад 29 верасня 2008 г. аб продажы размнажальнага матэрыялу плодовых раслін і плодовых раслін, прызначаных для вытворчасці садавых (ОJ L 267, 8.10.2008, с. 8).

Часовы эксперимент пав нен быць арган заваны ў адпаведнасць з дырэктывам 66/401/ЕЭС, 66/402/ЕЭС, 68/193/ЕЭС, 2002/53/ЕЭС, 2002/54/ЕЭС, 2002/55/ЕЭС, 2002/56/ЕЭС, 2002/57/ЕЭС, 2008/72/ЕЭС 2008/90/ЕЭС. Гэты часовы эксперимент пав нен разл чвацца на сем гадоў, уключаць дастатковую колькасць расл ннага рэпрадуктыўнага матэрыялу падлягаць штогадовай справаздачнасць . Ён пав нен дапамагчы ў вызначэнні крытэрыяў для ап сання характарыстык гэтага матэрыялу вызначэння ўмоў вытворчасць збыту гэтага матэрыялу.

- (40) Паколькі жывёлагадоўля натуральным чынам прадугледжвае к раванне сельскагаспадарчым ўгоддзям , дзе гной выкарыстоўваецца для падкормк сельскагаспадарчых культур, безземельная жывёлагадоўля пав нна быць забароненая, за выключэннем выпадкаў пчаларства. Пры выбары парод варта заахвочваць выбар характарыстык, важных для арган чнай сельскай гаспадарк , так х як высокая ступень генетычнай разнастайнасць , здольнасць адаптавацца да мясцовых умоў ўстойл васць да хвароб.
- (41) Арган чныя жывёлы не заўсёды даступныя ў дастатковай колькасць якасць , каб задавол ць патрэбы фермераў, як я жадаюць упершыню стварыць статак або авечку, або павял чыць ц абнав ць сваё пагалоўе. Таму пры пэўных умовах пав нна быць магчыма прывоз ць у арган чную вытворчую адз нку жывёл, як я вырошчваюцца неарган чна.
- (42) Жывёла пав нна карм цца кармавым матэрыялам , вырабленым ў адпаведнасць з прав лам арган чнай вытворчасць , пераважна з уласнай гаспадарк фермера, з ул кам ф з ялаг чных патрэб жывёлы. Аднак фермерам варта даць магчымасць выкарыстоўваць таксама корм, атрыманы ў перыяд канверс , з х уласных гаспадарак, пры пэўных умовах. Акрамя таго, каб забяспечыць асноўныя пажыўныя патрэбы жывёлы, фермерам варта дазвол ць выкарыстоўваць пэўныя кармавыя матэрыялы м кробнага або м неральнага паходжання, або пэўныя кармавыя дабаўк тэхналаг чныя дапаможныя рэчывы пры дакладна вызначаных умовах.
- (43) К раванне здароўем жывёл пав нна ў асноўным грунтавацца на праф лактыцы захворванняў. Акрамя таго, пав нны ўжывацца спецыяльныя меры ачыстк дзэ нфекцы . Праф лактычнае выкарыстанне х м чна с нтэзаваных алапатычных лекавых прэпаратаяў, у тым л ку антыб ётыкаў, не пав нна дапускацца ў арган чнай вытворчасць . У выпадку хваробы або траўмы жывёлы, якая патрабуе неадкладнага лячэння, выкарыстанне так х прадуктаў пав нна быць абмежавана м н мумам, неабходным для аднаўлення дабрабыту жывёлы. У так х выпадках, каб гарантаваць цэласнасць арган чнай вытворчасць для спажыўцоў, аф цыйны тэрм н вываду пасля выкарыстання так х лекавых прэпаратаяў, указаны ў адпаведным заканадаўстве Саюза, пав нен быць удвая даўжэйшым за звычайны тэрм н вываду мець м н мальную працягласць 48 гадз н.
- (44) Умовы ўтрымання метады жывёлагадоўл ў арган чных гаспадарках пав нны задавальняць паводн цк я патрэбы жывёл забяспечваць высок ўзровень дабрабыту жывёл, некаторыя аспекты якога пав нны выходз ць за рамк стандартаў Саюза па дабрабыце жывёл, як я прымяняюцца да жывёлагадоўл ў цэлым. У большасць выпадкаў жывёла пав нна мець пастаянны доступ да адкрытых пляцовак для прагулак. Варта пазбягаць любых пакут, болю або дыстрэсу або зводз ць х да м н муму на ўс х этапах жыцця жывёл. Прывязванне калецтва, так я як куп раванне хвастоў у авечак, абрэзка дзюбы ў першыя тры дн жыцця выдаленне пупышак, пав нны быць магчымыя тольк з дазволу кампетэнтных органаў тольк пры пэўных умовах.
- (45) Паколькі арган чная вытворчасць найбольш разв та для буйной рагатай жывёлы, авечак, коз, конна-карычневых, аланевых св ней, а таксама для птушк , трусой пчол, да гэтых в даў пав нны прымяняцца дадатковыя падрабязныя прав лы вытворчасць . Для гэтых в даў неабходна, каб Кам с я ўстанав ла пэўныя патрабаванн , як я маюць важнае значэнне для вытворчасць гэтых жывёл, так я як патрабаванн да шчыльнасць пагалоўя, м н мальнай плошчы характарыстык, а таксама тэхн чныя патрабаванн да ўтрымання. Для ншых в даў так я патрабаванн пав нны быць устаноўлены пасля таго, як да гэтых в даў будуць прымяняцца дадатковыя падрабязныя прав лы вытворчасць .
- (46) Для забеспячэння якасць , адсочвання, выканання гэтага Рэгламенту адаптацы да тэхн чных распрацовак Кам с варта дэлегаваць паўнамоцтвы прымаць пэўныя акты адносна скарачэння адступленняў, як я тычацца паходжання жывёл, абмежаванняў на арган чны азот, звязаных з агульнай шчыльнасцю пасадк , кармлення пчал ных калон й, прымальных метадаў дзэ нфекцы пчальн коў, метадаў метадаў барацьбы з Varroa destructor, а таксама падрабязных прав лаў жывёлагадоўл для ншых в даў.
- (47) Гэты Рэгламент адлюстроўвае мэты новай Агульнай рыбалоўнай пал тык ў дачыненні да аквакультуры, якая адыгрывае ключавую ролю ў забеспячэнні ўстойл вай, доўгатэрм новай харчовай бяспек , а таксама росту занятасць , адначасова зн жаючы ц ск на запасы дз к х рыб у кантэксце росту глабальнага попыту на водныя прадукты харчавання. У паведамленні Кам с ад 29 красав ка 2013 г. аб стратэг чных к руючых прынцыпах устойл вага разв цця аквакультуры ЕС падкрэсл ваюцца асноўныя праблемы, з як м сутыкаецца аквакультура ў Саюзе, яе патэнцыял для росту. У гэтым паведамленні арган чная аквакультура вызначаецца як асабл ва перспектыўны сектар падкрэсл ваюцца канкурэнтныя перавага , як я вын каюць з арган чнай сертыф кацы .

- (48) Арганічная аквакультура — адносна новая галіна арганічнай вытворчасці ў параўнанні з арганічнай сельскай гаспадаркай, дзе на ўзроўні ферм снуе шматгадовы вопыт. Улчваючы ўзрастаючую цэнаваасць спажываўцоў да прадуктаў арганічнай аквакультуры, верагодны далейшы рост тэмпаў пераводу аквакультурных адзінкаў на арганічную вытворчасць. Гэта прывядзе да павелічэння вопыту, тэхнічных ведаў і развіцця, а таксама да паляпшэнняў у арганічнай аквакультуры, якія павялічваюць адлюстраваны ў правах вытворчасці.
- (49) Арганічная аквакультура павінна грунтавацца на вырошчванні маладняку, які паходзіць з арганічных вытворчых адзінкаў. Арганічны жывёл аквакультуры для развядзення або вырошчвання не заўсёды ёсць у дастатковай колькасці якасці, каб задаволіць патрэбы апэратараў, якія вырабляюць жывёл аквакультуры. Пры пэўных умовах павінна быць магчымасць прывозіць у арганічную вытворчую адзінку дзекі жывёлы або жывёл аквакультуры, вылаўленых неарганічнымі спосабамі.
- (50) Для забеспячэння якасці, прасочвальнасці, выканання гэтага Рэгламенту адаптацыі да тэхнічных распрацовак Камітэтам варта дэлегаваць паўнамоцтвы прымаць пэўныя акты ў дачыненні да кармоў для аквакультурных жывёл ветэрынарнага лячэння гэтых жывёл, а таксама ў дачыненні да падрабязных умоў карвання племяннымі статкамі, развядзення вытворчасці маладняку.
- (51) Апэратары, якія вырабляюць арганічныя прадукты харчавання або кормы, павінны прытрымлівацца адпаведных працэдур, заснаваных на сямэтычнай дэнтыфікацыі крытычных этапаў апрацоўкі, каб гарантаваць адпаведнасць апрацаванай прадукцыі правам арганічнай вытворчасці. Апрацаваная арганічная прадукцыя павінна вырабляцца з выкарыстаннем метадаў апрацоўкі, якія гарантуюць захаванне арганічных характарыстык якасцей прадукцыі на ўсех этапах арганічнай вытворчасці.
- (52) Неабходна ўсталяваць палажэнні адносна складу апрацаваных арганічных прадуктаў харчавання кармоў. У прыватнасці, такія прадукты харчавання павінны вырабляцца ў асноўным з арганічных сельскагаспадарчых інгрэдыентаў або з іншых інгрэдыентаў, якія падпадаюць пад дзеянне гэтага Рэгламенту з'яўляюцца арганічнымі, з абмежаванай магчымасцю выкарыстання некаторых неарганічных сельскагаспадарчых інгрэдыентаў, указаных у гэтым Рэгламенце. Акрамя таго, толькі пэўныя прадукты рэчывы, дазvolеныя ў адпаведнасці з гэтым Рэгламентам, павінны быць дазvolены для выкарыстання ў вытворчасці апрацаваных арганічных прадуктаў харчавання кармоў.
- (53) Для забеспячэння якасці, прасочвальнасці, адпаведнасці гэтаму Рэгламенту адаптацыі да тэхнічных распрацовак Камітэтам варта дэлегаваць паўнамоцтвы прымаць пэўныя акты ў дачыненні да мер засцярогі прафлактыкі, якія павінны прымаць апэратары, якія вырабляюць апрацаваныя харчовыя прадукты або кормы, у дачыненні да тыпу складу прадуктаў рэчываў, дазvolеных для выкарыстання ў апрацаваных харчовых прадуктах, а таксама ўмоў, пры якіх яны могуць выкарыстоўвацца, ў дачыненні да разліку працэнтнага ўтрымання сельскагаспадарчых інгрэдыентаў, уключаючы спецыфікацыю дабавак, дазvolеных для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці, якія з'яўляюцца сельскагаспадарчымі інгрэдыентамі, з гэтай разліку працэнтнага ўтрымання, якога неабходна дасягнуць, каб апсаць прадукт як арганічны ў апрацоўку і продаж.
- (54) Арганічнае вярванне павінна падпарадкоўвацца адпаведным правам адносна апрацаваных арганічных прадуктаў харчавання. Аднак, паколькі вярванне з'яўляецца спецыфічнай важнай катэгорыяй арганічных прадуктаў, неабходна ўсталяваць дадатковыя падрабязныя правы вытворчасці спецыяльна для арганічнага вярвання. Арганічнае вярванне павінна вырабляцца цалкам з арганічнай сыравіны, да якой можна дадаваць толькі пэўныя прадукты рэчывы, дазvolеныя ў адпаведнасці з гэтым Рэгламентам. Выкарыстанне пэўных эналагчных практык, працэсаў апрацоўкі пры вытворчасці арганічнага вярвання павінна быць забаронена. Іншыя практыкі, працэсы апрацоўкі павінны быць дазvolены пры дакладна вызначаных умовах.
- (55) Для забеспячэння якасці, адсочвання, выканання гэтага Рэгламенту адаптацыі да тэхнічных распрацовак Камітэтам варта дэлегаваць паўнамоцтвы прымаць пэўныя акты ў дачыненні да вызначэння дадатковых забароненых эналагчных практык, працэсаў апрацоўкі, а таксама ў дачыненні да ўнясення змяненняў у спіс дазvolеных эналагчных практык, працэсаў апрацоўкі.
- (56) Першапачаткова дрожджы не лічыліся сельскагаспадарчым інгрэдыентам у адпаведнасці з Рэгламентам (ЕС) № 834/2007 таму не ўлічваліся ў сельскагаспадарчым складзе арганічных прадуктаў. Аднак Рэгламент Камітэтам (ЕС) № 889/2008 (1) увёў абавязак лічыць дрожджы прадуктамі з дрожджаў сельскагаспадарчым інгрэдыентам для

(1) Рэгламент Камітэтам (ЕС) № 889/2008 ад 5 верасня 2008 г., які ўстанаўлівае падрабязныя правы рэалізацыі Рэгламенту Савета (ЕС) № 834/2007 аб арганічнай вытворчасці маркіроўцы арганічнай прадукцыі ў дачыненні да арганічнай вытворчасці, маркіроўкі кантролю (OJ L 250, 18.9.2008, с. 1).

мэты арганчнай вытворчасці з 31 снежня 2013 года. Аднак, з 1 студзеня 2021 года ў вытворчасці арганічных дрожджаў для выкарыстання ў якасці прадуктаў харчавання корму павінны выкарыстоўвацца толькі арганічныя вырабленыя субстраты. Акрамя таго, толькі пэўныя прадукты рэчывы павінны быць дазволены для выкарыстання ў х вытворчасці, кандытарскай справе рэцэптуры.

(57) Для забеспячэння якасці, прасочвальнасці, адпаведнасці гэтаму Рэгламенту адаптацыі да тэхнічных распрацовак Камітэтам вярта дэлегаваць паўнамоцтвы прымаць пэўныя акты ў дачыненні да дадатковых падрабязных прав лаў вытворчасці дрожджаў.

(58) Нягледзячы на тое, што гэты Рэгламент павінен гарманізаваць правы арганічнай вытворчасці ў Саюзе для ўсіх прадуктаў, якія падпадаюць пад яго сферу дзеяння, павінен усталяваць падрабязныя правы вытворчасці для розных катэгорый прадуктаў, толькі на больш познім этапе можна будзе прыняць пэўныя правы вытворчасці, такія як дадатковыя падрабязныя правы вытворчасці для новых у даўжыў або для прадуктаў, якія не падпадаюць пад катэгорыі, для якіх падрабязныя правы вытворчасці былі ўстаноўлены ў гэтым Рэгламенце. Пры адсутнасці такіх прав лаў вытворчасці на ўзроўні Саюза дзяржавы-члены павінны мець магчымасць усталяваць нацыянальныя правы для ўласнай нацыянальнай вытворчасці, пры ўмове, што гэтыя правы не супярэчаць гэтаму Рэгламенту. Аднак дзяржавы-члены не павінны ўжываць гэтыя нацыянальныя правы да прадуктаў, якія вырабляюцца або прадаюцца ў іншых дзяржавах-членах, калі гэтыя прадукты адпавядаюць гэтаму Рэгламенту. Пры адсутнасці такіх падрабязных нацыянальных прав лаў вытворчасці аператары павінны прынамс выконваць агульныя правы вытворчасці прынятыя арганічнай вытворчасці, наколькі гэтыя правы прынятыя могуць прымяняцца да адпаведных прадуктаў, пры размяшчэнні такіх прадуктаў на рынку з тэрмінам, які адносяцца да арганічнай вытворчасці.

(59) Каб улічыць любую будучую патрэбу ў спецыяльных правах вытворчасці для прадуктаў, вытворчасць якіх не падпадае пад адну з катэгорый спецыяльных прав лаў вытворчасці, выкладзеных у гэтым Рэгламенце, а таксама каб забяспечыць якасць, адсочванне, адпаведнасць гэтаму Рэгламенту, адпаведна, адаптацыю да тэхнічнага развіцця, Камітэтам вярта дэлегаваць паўнамоцтвы прымаць пэўныя акты ў дачыненні да ўстанаўлення падрабязных прав лаў вытворчасці, а таксама прав лаў аб абавязку пераходу на такую прадукцыю.

(60) Выключэнні з прав лаў арганічнай вытворчасці павінны прадугледжвацца толькі ў выпадку катастрофічных абставін. Каб дазволіць працягваць або аднаўляць арганічную вытворчасць у такіх выпадках, Камітэтам вярта дэлегаваць паўнамоцтвы прымаць пэўныя акты ў дачыненні да ўстанаўлення крытэрыяў для вызначэння таго, ці адпавядае сітуацыя катастрофічным абставінам, а таксама канкрэтных прав лаў, у тым ліку магчымых адступленняў ад гэтага Рэгламенту, адносна таго, які дзяржавы-члены павінны рэагаваць на такія катастрофічныя абставіны, неабходных патрабаванняў да маніторынгу справяднасці ў такіх выпадках.

(61) Пры пэўных умовах арганічныя прадукты, прадукты, атрыманыя ў перыяд канверсіі, неарганічныя прадукты можна збіраць транспартаваць адначасова. Каб належным чынам аддзяліць арганічныя прадукты, атрыманыя ў перыяд канверсіі, неарганічныя прадукты падчас апрацоўкі пазбегнуць змешвання, неабходна распрацаваць спецыяльныя палажэнні.

(62) Для забеспячэння цэласнасці арганічнай вытворчасці адаптацыі да тэхнічных распрацовак Камітэтам вярта дэлегаваць паўнамоцтвы прымаць пэўныя акты ў дачыненні да прав лаў упакоўкі транспарціроўкі арганічных прадуктаў.

(63) Выкарыстанне ў арганічнай вытворчасці пэўных прадуктаў або рэчываў у якасці актыўных рэчываў, якія будуць выкарыстоўвацца ў сродках абароны раслін, якія падпадаюць пад дзеянне Рэгламенту (ЕС) № 1107/2009, угнаенняў, глебавых кандыцыянераў, пажыўных рэчываў, неарганічных кампанентаў харчавання жывёл рознага паходжання, кармавых дабавак, тэхналагічных дабавак прадуктаў для ачысткі дэзінфекцыі павінны быць абмежаваны да мінімуму падпарадкоўвацца канкрэтным умовам, выкладзеным у гэтым Рэгламенце. Такі падыход павінен прымяняцца ў дачыненні да выкарыстання прадуктаў рэчываў у якасці харчовых дабавак тэхналагічных дабавак, а таксама ў дачыненні да выкарыстання неарганічных сельскагаспадарчых інгрэдыентаў у вытворчасці апрацаваных арганічных прадуктаў харчавання. Такім чынам, любое магчымае выкарыстанне такіх прадуктаў рэчываў у арганічнай вытворчасці ў цэлым ў вытворчасці апрацаваных арганічных прадуктаў харчавання ў прыватнасці павінны быць вызначаны ў адпаведнасці з прынцыпамі, выкладзеным ў гэтым Рэгламенце, пэўным крытэрыям.

(64) Для забеспячэння якасці, адсочвання выканання гэтага Рэгламенту ў дачыненні да арганічнай вытворчасці ў цэлым вытворчасці апрацаваных арганічных прадуктаў харчавання ў прыватнасці, а таксама для забеспячэння адаптацыі да тэхнічных распрацовак, Камітэтам вярта дэлегаваць паўнамоцтвы прымаць пэўныя акты ў дачыненні да дадатковых крытэрыяў для дазволу прадуктаў рэчываў для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці ў цэлым ў вытворчасці апрацаваных арганічных прадуктаў харчавання ў прыватнасці, а таксама крытэрыяў для адключэння такіх дазволаў.

- (65) Каб забяспечыць доступ да сельскагаспадарчых інгрэдыентаў, калі такія інгрэдыенты недаступны ў арганічнай форме ў дастатковай колькасці для вытворчасці апрацаваных арганічных прадуктаў харчавання, дзяржавы-члены павінны таксама мець магчымасць дазволіць выкарыстанне неарганічных сельскагаспадарчых інгрэдыентаў пры пэўных умовах на працягу абмежаванага перыяду часу.
- (66) Для садзейнання развіццю арганічнай вытворчасці задавальнення патрэбы ў надзейных дадзеных неабходна збраць распаўсюджаць сярод фермераў аператараў і фармацыю дадзеныя аб наяўнасці на рынку арганічнага пераходнага рэпрадуктыўнага матэрыялу раслін, арганічных жывёл маладняку арганічнай аквакультуры. З гэтай мэтай дзяржавы-члены павінны забяспечыць стварэнне на сваіх тэрыторыях рэгулярна абнаўляемых баз дадзеных з тэм з такой фармацыяй, а Камісія павінна апублікаваць такую фармацыю.
- (67) Каб забяспечыць выкананне патрабаванняў да арганічнай вытворчасці забяспечыць давер спажыўцоў да гэтага метаду вытворчасці, неабходна, каб аператары і фармавалі кампетэнтныя органы або, пры неабходнасці, кантрольныя органы або кантрольныя органы аб выпадках падазрэння на неадпаведнасць гэтаму Рэгламенту, якое пацверджана або не можа быць лкв давана, адносна прадуктаў, якія яны вырабляюць, падрыхтоўваюць, імпартуюць або атрымліваюць ад іншых аператараў. Такое падазрэнне можа, сярод іншага, узнікнуць з-за наяўнасці прадукту або рэчыва, не дазволенага для выкарыстання ў вытворчасці прадукту, які прызначаны для выкарыстання або продажу ў якасці арганічнага або пераходнага прадукту. Аператары павінны і фармаваць кампетэнтныя органы, калі яны могуць пацвердзіць падазрэнне на неадпаведнасць або калі яны не могуць лкв даваць такое падазрэнне. У такіх выпадках адпаведныя прадукты не павінны размяшчацца на рынку ў якасці арганічных або пераходных прадуктаў, пакуль падазрэнне не можа быць лкв давана. Аператары павінны супрацоўнічаць з кампетэнтнымі органамі, пры неабходнасці, з кантрольнымі органамі або кантрольнымі органамі ў вызначэнні праверцы прычын такой неадпаведнасці.
- (68) Каб пазбегнуць забруджвання арганічнай прадукцыі прадуктамі або рэчывамі, якія не былі дазволены Камісіяй для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці ў пэўных мэтах, аператары павінны прымаць прапарцыйныя адпаведныя меры, якія знаходзяцца пад кантролем, для выяўлення прадукцыі з рызыкай такога забруджвання. Такія меры павінны рэгулярна пераглядацца карэктавацца пры неабходнасці.
- (69) Каб забяспечыць узгоднены падыход па ўсім Саюзе ў дачыненні да мер, якія неабходна прымаць у выпадку падазрэння на неадпаведнасць, асабліва калі такое падазрэнне ўзнікае з-за наяўнасці недазволенага прадуктаў рэчываў у арганічных або пераходных прадуктах, каб пазбегнуць нявызначанасці для аператараў, кампетэнтныя органы або, пры неабходнасці, кантрольныя органы або кантрольныя органы арганізацыі павінны правесці афіцыйнае расследаванне ў адпаведнасць з Рэгламентам (ЕС) 2017/625 з мэтай правесці адпаведнасць патрабаванняў да арганічнай вытворчасці. У канкрэтным выпадку падазрэння на неадпаведнасць з-за наяўнасці недазволенага прадуктаў або рэчываў, расследаванне павінна вызначыць крыніцу прычыну наяўнасці такіх прадуктаў або рэчываў, каб гарантаваць, што аператары выконваюць патрабаванні да арганічнай вытворчасці, у прыватнасці, не выкарыстоўвалі прадукты або рэчывы, якія не дазволены для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці, каб гарантаваць, што гэтыя аператары прынялі прапарцыйныя адпаведныя меры засцярогі, каб пазбегнуць забруджвання арганічнай вытворчасці такімі прадуктамі рэчывамі. Такія расследаванні павінны быць прапарцыйнымі падазрэнню на неадпаведнасць таму павінны быць завершаныя як мага хутчэй у разумны тэрмін, улічваючы трываласць прадукту складанасць справы. Яны могуць уключаць любы метадаў тэхніку афіцыйнага кантролю, якія лкв чацця мэтазгодным для эфектыўнага лкв дацы або пацверджання, без непатрэбнай затрымкі, любых падазрэнняў на неадпаведнасць гэтаму Рэгламенту, у тым ліку выкарыстанне любой адпаведнай фармацыі, якая дазволіць лкв даваць або пацвердзіць любыя падазрэнні на неадпаведнасць без праверкі на месцы.
- (70) Наяўнасць прадуктаў або рэчываў, не дазволенага для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці, у прадуктах, якія прадаюцца як арганічныя або прадукты, атрыманыя ў перыяд пераходу на сельскую гаспадарку, а таксама меры, прынятыя ў гэтым плане, павінны быць прадметам далейшага назрання дзяржаў-членаў Камісіі. Таму Камісія павінна прадставіць Еўрапейскаму парламенту Савету справаздачу праз чатыры гады пасля даты ўступлення ў сілу гэтага Рэгламенту, заснаваную на фармацыі, сабранай дзяржавамі-членамі аб выпадках, калі не дазволенага прадукты рэчывы ў арганічнай вытворчасці былі расследаваны. Такія справаздачы можа суправаджацца, пры неабходнасці, заканадаўчай прапановай па далейшай гарманізацыі.

- (71) Пры адсутнасці такой далейшай гарманізацыі дзяржавы-члены, якія распрацавалі падыходы, каб пазбегнуць продажу прадуктаў, якія ўтрымліваюць пэўны ўзровень прадуктаў або рэчываў, не дазволена для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці для пэўных мэт, у якасці арганічных або пераходных прадуктаў, павінны мець магчымасць працягваць прымяняць гэтыя падыходы. Аднак, каб забяспечыць свабодны рух арганічных пераходных прадуктаў на ўнутраным рынку Саюза, такія падыходы не павінны забараняць, абмяжоўваць або перашкаджаць размяшчэнню на рынку прадуктаў, вырабленых у іншых дзяржавах-членах у адпаведнасці з гэтым Рэгламентам. Такім чынам, такія падыходы павінны прымяняцца толькі да прадуктаў, вырабленых на тэрыторыі дзяржавы-члена, якая вырашыла працягваць прымяняць гэты падыход. Дзяржавы-члены, якія вырашылі скарыстацца гэтай магчымасцю, павінны неадкладна паведамаць пра гэта Камісію.
- (72) Акрамя абавязальнасці адносна мер, якія павінны прымаць аператары, якія вырабляюць, падрыхтоўваюць, імпартаваць або выкарыстоўваюць арганічныя прадукты, прадукты, атрыманыя ў перыяд канверсіі, а таксама кампетэнтныя органы або, пры неабходнасці, кантрольныя органы або кантрольныя арганізацыі, вызначаныя ў гэтым Рэгламенце, каб пазбегнуць забруджвання арганічных прадуктаў або прадуктаў, атрыманых у перыяд канверсіі, прадуктам або рэчывам, не дазволена для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці, дзяржавы-члены павінны мець таксама магчымасць прымаць іншыя адпаведныя меры на сваёй тэрыторыі, каб пазбегнуць ненаўмыснай прысутнасці не дазволена прадуктаў рэчываў у арганічнай сельскай гаспадарцы. Дзяржавы-члены, якія вырашылі скарыстацца гэтай магчымасцю, павінны неадкладна паведамаць пра гэта Камісію іншым дзяржавы-члены.
- (73) Марк роўка сельскагаспадарчай прадукцыі харчовых прадуктаў павінна рэгулявацца агульнымі правіламі, выкладзенымі ў Рэгламенце (ЕС) № 1169/2011 Еўрапейскага парламента Савета (1), ў прыватнасці палажэннем, накіраваным на прадухваленне марк роўкі, якая можа ўвесці ў зман або заблытаць спажываўцоў. Акрамя таго, у гэтым Рэгламенце павінны быць выкладзены спецыяльныя палажэнні адносна марк роўкі арганічнай прадукцыі, вырашчанай у перыяд пераходу на сельскую гаспадарку. Яны павінны абараняць як інтарэсы аператараў у правільнай дэнтыфікацыі прадукцыі на рынку ў карыстанні ўмовам добрасумленнай канкурэнцыі, так і інтарэсы спажываўцоў у магчымасці рабці абгрунтаваны выбар.
- (74) Адпаведна, тэрмы, якія выкарыстоўваюцца для абзначэння арганічных прадуктаў, павінны быць абаронены на ўсёй тэрыторыі Саюза ад хівакарыстання ў марк роўцы неарганічных прадуктаў, незалежна ад выкарыстоўванай мовы. Гэтая абарона павінна таксама распаўсюджвацца на звычайныя вытворныя або паманшалыя формы гэтых тэрмінаў, незалежна ад таго, выкарыстоўваюцца яны асобна або ў спалучэнні.
- (75) Апрацаваныя харчовыя прадукты павінны мець марк роўка як арганічныя толькі ў тым выпадку, калі ўсе або амаль усе нгрэдыенты сельскагаспадарчага паходжання з'яўляюцца арганічнымі. Каб зааховаць выкарыстанне арганічных нгрэдыентаў, павінна быць таксама магчыма спасылка на арганічную вытворчасць толькі ў спісе нгрэдыентаў апрацаваных харчовых прадуктаў, калі выкананы пэўныя ўмовы, у прыватнасці, калі дадзены прадукт адпавядае пэўным правілам арганічнай вытворчасці. Таксама павінны быць устаноўлены спецыяльныя палажэнні аб марк роўцы, каб дазволіць аператарам дэнтыфікаваць арганічныя нгрэдыенты, якія выкарыстоўваюцца ў прадуктах, якія ў асноўным складаюцца з нгрэдыента, атрыманага ў выніку палявання або рыбалоўства.
- (76) Апрацаваныя кормы павінны мець марк роўка як арганічныя толькі ў тым выпадку, калі ўсе або амаль усе нгрэдыенты сельскагаспадарчага паходжання арганічныя.
- (77) Каб забяспечыць яснасць для спажываўцоў на ўсім рынку Саюза, выкарыстанне лагатыпа арганічнай вытворчасці Еўрапейскага Саюза павінна быць абавязковым для ўсіх арганічных харчовых прадуктаў, якія вырабляюцца ў Саюзе, у расфасаваных умовах. Акрамя таго, павінна быць магчымасць выкарыстоўваць гэты лагатып на добраахвотнай аснове ў выпадку арганічных прадуктаў, якія вырабляюцца ў Саюзе не ў расфасаваных умовах, ў выпадку любых арганічных прадуктаў, імпартаваных з трэціх краін, а таксама ў фармацыйных і адукацыйных мэтах. Неабходна вызначыць мадэль лагатыпа арганічнай вытворчасці Еўрапейскага Саюза.
- (78) Аднак, каб не ўводзіць спажываўцоў у зман адносна арганічнага характару ўсяго прадукту, мэтазгодна абмежаваць выкарыстанне гэтага лагатыпа прадуктам, якія ўтрымліваюць толькі або амаль толькі арганічныя нгрэдыенты. Таму не павінна быць дазволена выкарыстоўваць яго пры марк роўцы прадуктаў, атрыманых у перыяд пераходу на сельскагаспадарчую вытворчасць, або перапрацаваных прадуктаў, у якіх менш за 95% па вазе нгрэдыентаў сельскагаспадарчага паходжання з'яўляюцца арганічнымі.

(1) Рэгламент (ЕС) № 1169/2011 Еўрапейскага парламента Савета ад 25 кастрычніка 2011 г. аб прадастаўленні інфармацыі аб харчовых прадуктах спажываўцам, якія ўносяцца змены ў Рэгламенты (ЕС) № 1924/2006 (ЕС) № 1925/2006 Еўрапейскага парламента Савета, а таксама адмяняюцца Дырэктыва Камісіі 87/250/ЕЭС, Дырэктыва Савета 90/496/ЕЭС, Дырэктыва Камісіі 1999/10/ЕС, Дырэктыва Еўрапейскага парламента Савета 2000/13/ЕС, Дырэктыва Камісіі 2002/67/ЕС 2008/5/ЕС Рэгламент Камісіі (ЕС) № 608/2004 (ОJ L 304, 22.11.2011, с. 18).

- (79) Каб пазбегнуць магчымай блытаніны сярод спажываўцоў адносна паходжання прадукту з ЕС з-за яго межы, пры выкарыстанні лагатыпа арганічнай вытворчасці Еўрапейскага Саюза спажываўцы павінны быць інфармаваныя аб месцы, дзе вырошчвалася сельскагаспадарчая сыравіна, з якой складаецца прадукт. У гэтым кантэксце павінна быць дазволена спасылка на аквакультуру на этыкетцы прадуктаў арганічнай аквакультуры замест спасылкі на сельскую гаспадарку.
- (80) Для забеспячэння якасці для спажываўцоў забеспячэння таго, каб м была прадастаўлена адпаведная інфармацыя, Камісія варты дэлегаваць паўнамоцтвы прымаць пэўныя акты ў дачыненні да ўстанаўлення дадатковых прав лаў марк роўк арганічнай прадукцы ўнясення змяненняў у спіс тэрмінаў, якія адносяцца да арганічнай вытворчасці, выкладзены ў гэтым Рэгламенце, лагатып арганічнай вытворчасці Еўрапейскага Саюза правілы, якія да яго адносяцца.
- (81) Некаторыя прадукты або рэчывы, якія выкарыстоўваюцца ў сродках абароны раслін або ў якасці ўгнаенняў, не павінны падпадаць пад сферу дзеяння гэтага Рэгламенту, так мчынам, у прынцыпе не павінны падпарадкоўвацца правіламі гэтага Рэгламенту, у тым ліку правіламі марк роўк. Аднак, паколькі гэтыя прадукты рэчывы адыгрываюць важную ролю ў арганічнай сельскай гаспадарцы, х выкарыстанне ў арганічнай вытворчасці падлягае дазволу ў адпаведнасці з гэтым Рэгламентам, паколькі на практыцы ўзніклі некаторыя нявызначаныя адносна х марк роўк, у прыватнасці, адносна выкарыстання тэрмінаў, якія адносяцца да арганічнай вытворчасці, варты ўдакладніць, што калі такія прадукты або рэчывы дазволены для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці ў адпаведнасці з гэтым Рэгламентам, яны могуць маркіравацца адпаведна.
- (82) Арганічная вытворчасць заслугоўвае даверу толькі ў тым выпадку, калі яна суправаджаецца эфектыўнай праверкай кантролем на ўсех этапах вытворчасці, прапрацоўка размеркаванні.
- (83) Для забеспячэння выканання гэтага Рэгламенту неабходна ўсталяваць канкрэтныя патрабаванні да аператараў. У прыватнасці, неабходна прадугледзець палажэнні аб паведамленні аб дзейнасці аператараў кампетэнтным органам аб састэме сертыфікацыі для дэнтэфікацыі аператараў, якія выконваюць правілы, якія рэгулююць арганічную вытворчасць марк роўку арганічнай прадукцы. Гэтыя палажэнні ў прынцыпе павінны таксама распаўсюджвацца на любых субпрадчыкаў адпаведных аператараў, калі толькі субпрадчачная дзейнасць не цалкам інтэграваная ў асноўную дзейнасць субпрадчыка не кантралюецца ў гэтым кантэксце. Празрыстасць састэмы сертыфікацыі павінна быць забяспечана шляхам патрабавання ад дзяржаў-членаў агульнай кавацыі спісы аператараў, якія паведамляюць аб сваёй дзейнасці, любыя зборы, якія могуць спаганяцца ў сувязі з кантролем, які праводзіцца для праверкі адпаведнасці правіламі, якія рэгулююць арганічную вытворчасць.
- (84) Невялікія рознічныя крамы, якія не прадаюць арганічныя прадукты, акрамя расфасаваных арганічных прадуктаў, маюць адносна нізкую рызыку невыканання правілаў арганічнай вытворчасці, якія не павінны сутыкацца з непарапарцыйным цяжарам за продаж арганічных прадуктаў. Так мчынам, яны не павінны падпадаць пад абавязальнасць па апавяшчэнні сертыфікацыі, але павінны заставацца прадметам афцыйнага кантролю, які праводзіцца для праверкі адпаведнасці правіламі, якія рэгулююць арганічную вытворчасць марк роўку арганічных прадуктаў. Аналагічна, невялікія рознічныя крамы, якія прадаюць нерасфасаваныя арганічныя прадукты, павінны падпадаць пад афцыжны кантроль, але для палягчэння маркетынгу арганічных прадуктаў дзяржавы-члены павінны мець магчымасць вызваляць такія крамы ад абавязку сертыфікацыі сваю дзейнасць.
- (85) Дробныя фермеры аператары, якія вырабляюць водарасці або аквакультурных жывёл у Саюзе паасобку, сутыкаюцца з адносна высокімі выдаткамі на праверку адміністрацыйнай нагрукі, звязанымі з арганічнай сертыфікацыяй. Для зніжэння выдаткаў на праверку сертыфікацыі звязанай з адміністрацыйнай нагрукі, умацавання мясцовых сетак, садзейнічання лепшым рынкам збыту забеспячэння роўных умоў з аператарамі ў трэціх краінах неабходна ўвесці вызначыць паняцце «група аператараў», а таксама ўсталяваць правілы, якія адлюстроўваюць патрэбы рэсурсныя магчымасці дробных фермераў аператараў.
- (86) Для забеспячэння эфектыўнасці дзейнасці празрыстасці арганічнай вытворчасці марк роўк арганічнай прадукцы Камісія варты дэлегаваць паўнамоцтвы прымаць пэўныя акты ў дачыненні да патрабаванняў да вядзення ўліку аператарамі або групамі аператараў ўзору сертыфікацыі адпаведнасці.
- (87) Для забеспячэння эфектыўнасці дзейнасці сертыфікацыі груп аператараў Камісія варты дэлегаваць паўнамоцтвы прымаць пэўныя акты адносна абавязкаў асобных членаў груп аператараў, крытэрыяў вызначэння геаграфічнай блізкасці членаў, а таксама стварэння функцыянавання х састэмы ўнутранага кантролю.

- (88) Арган чная вытворчасць падлягае аф цыйнаму кантролю ншым аф цыйным мерапрыемствам, як я праводзяцца ў адпаведнасць з Рэгламентам (ЕС) 2017/625, для праверкі выканання прав лаў арган чнай вытворчасць марк роўк арган чнай прадукцы . Аднак, кал ншае не прадугледжана гэтым Рэгламентам, да арган чнай вытворчасць пав нны прымяняцца прав лы ў дадатак да тых, як я вызначаны ў гэтым Рэгламенце ў дачыненні да аф цыйнага кантролю дзеянняў кампетэнтных органаў, а таксама, пры неабходнасці, кантрольных органаў кантрольных арган зацый, у дачыненні да дзеянняў, як я пав нны прымаць аператары групы аператараў, у дачыненні да дэлегавання пэўных задач па аф цыйным кантроль або пэўных задач, звязаных з ншым аф цыйным мерапрыемствам х наглядам, а таксама ў дачыненні да дзеянняў у выпадках падазрэння або ўстаноўленага неадпаведнасці, у тым л ку забароны на продаж прадуктаў як арган чных або прадуктаў, атрыманых у перыяд пераходу на сельскую гаспадарку, кал ўстаноўлена неадпаведнасць уплывае на цэласнасць гэтых прадуктаў.
- (89) Каб забяспечыць адз ны падыход на сва х тэрыторыях, выключна кампетэнтныя органы пав нны прадугледзець каталог мер, як я неабходна прымаць у выпадках падазрэння на невыкананне патрабаванняў або ўстаноўленага паршэння.
- (90) У гэтым Рэгламенце пав нны быць выкладзены палажэнні аб абмене пэўнай адпаведнай нфармацыяй пам ж кампетэнтным органам , кантрольным органам , кантралюючым органам некаторым ншым органам , а таксама аб дзеяннях так х органаў органаў, у дадатак да палажэнняў Рэгламенту (ЕС) 2017/625.
- (91) Для падтрымкі правядзення аф цыйнага кантролю ншай аф цыйнай дзейнасці па праверцы выканання гэтага Рэгламенту, Кам с ворта дэлегаваць паўнамоцтвы прымаць пэўныя акты ў дачыненні да канкрэтных крытэрыяў ўмоў правядзення аф цыйнага кантролю, як праводзіцца для забеспячэння прасочвальнасці на ўс х этапах вытворчасці, падрыхтоўкі распаўсюджвання, а таксама выканання гэтага Рэгламенту, а таксама ў дачыненні да дадатковых элементаў, як я пав нны ўл чвацца пры вызначэнні, зыходзячы з практычнага вопыту, верагоднасці невыканання.
- (92) Для падтрымкі правядзення аф цыйнага кантролю ншай аф цыйнай дзейнасці па праверцы выканання гэтага Рэгламенту, Кам с ворта дэлегаваць паўнамоцтвы прымаць пэўныя акты адносна ўмоў дэлегавання кантрольным органам задач аф цыйнага кантролю задач, звязаных з ншай аф цыйнай дзейнасцю, у дадатак да ўмоў, выкладзеных у гэтым Рэгламенце.
- (93) Вопыт выкарыстання механ змаў мпарту арган чнай прадукцы ў Саюз у адпаведнасць з Рэгламентам (ЕС) № 834/2007 паказала неабходнасць перагляду гэтых дамоўленасцей, каб задавол іць чаканні спажыўцоў адносна таго, што мпартаваныя арган чныя прадукты адпавядаюць гэтак жа высокім стандартам, як стандарты Саюза, а таксама каб лепш забяспечыць доступ арган чных прадуктаў Саюза да міжнароднага рынку. Акрамя таго, неабходна ўдакладніць прав лы, як я прымяняюцца да экспарту арган чных прадуктаў, у прыватнасці, шляхам устанавлення сертыфікатаў на экспарт арган чных прадуктаў.
- (94) Палажэнні, як я рэгулююць мпарт прадукцы, што адпавядае прав лам вытворчасці марк роўк Саюза, у дачыненні да як х аператары падпарадкоўваліся кантролю з боку кантрольных органаў кантрольных органаў, прызнаных Кам с іяй для ажыццяўлення кантролю сертыфікацы ў гал не арган чнай вытворчасці ў трэці кра нах, пав нны быць дадаткова ўзмоцнены. У прыватнасці, патрабаванні адносна органаў па акрэдытацы, як я акрэдытуюць кантрольныя органы для мэт мпарту арган чнай прадукцы, якая адпавядае патрабаванням, у Саюз пав нны быць устаноўлены, каб забяспечыць роўныя ўмовы для нагляду за кантрольным органам з боку Кам с . Акрамя таго, неабходна прадугледзець магчымасць для Кам с звяртацца непасрэдна да органаў па акрэдытацы кампетэнтных органаў у трэці кра нах, каб зрабіць нагляд за кантрольным органам кантрольным органам адпаведна больш эфектыўным. У выпадку прадукцы, мпартаванай з трэці кра н або самых аддаленых рэгіёнаў Саюза з пэўным кл матычным мясцовым ўмовам, мэтазгодна прадугледзець магчымасць для Кам с выдаваць спецыяльныя дазволы на выкарыстанне прадуктаў рэчываў у арган чнай вытворчасці.
- (95) Арган чная прадукцыя пав нна мець магчымасць доступу на рынак Саюза, кал такая прадукцыя не адпавядае прав лам Саюза аб арган чнай вытворчасці, але паходзіць з трэці кра н, чые стандарты арган чнай вытворчасці кантролю былі прызнаны эквівалентнымі прав лам Саюза. Аднак прызнанне эквівалентнасці трэці кра н, як гэта вызначана ў Рэгламенце (ЕС) № 834/2007, пав нна прадастаўляцца толькі на падставе міжнародных пагадненняў пам ж Саюзам гэтым трэці кра нам, дзе ўзаемнае прызнанне эквівалентнасці будзе таксама мкнучца да Саюза.
- (96) Трэці кра ны, прызначаныя ў мэтах эквівалентнасці ў адпаведнасць з Рэгламентам (ЕС) № 834/2007, пав нны працягваць прызнавацца так м ў адпаведнасць з гэтым Рэгламентам на працягу абмежаванага перыяду, неабходнага для забеспячэння плаўнага пераходу да схемы прызнання праз міжнароднае пагадненне, пры ўмове, што яны будуць працягваць забяспечваць, каб х арган чная прадукцыя

правлы вытворчасць кантролю эквалентны адпаведным дзеючым правам Саюза што яны адпавядаюць усім патрабаванням, як я тычацца нагляду за х прызнаннем з боку Камісіі. Гэты нагляд павінен грунтавацца, у прыватнасці, на штогадовых справаздачах, як я гэтыя прызнаныя трэці краіны дасылаюць Камісіі.

- (97) Вопыт выкарыстання схемы кантрольных органаў кантрольных органаў, прызнаных Камісіяй для правядзення кантролю выдачы сертыфікатаў у трэці краіны нах з мэтай мпарту прадукцы, якая забяспечвае эквалентныя гарантыі, паказвае, што правлы, як я прымяняюцца гэтымі органамі, адрозніваюцца, можа быць цяжка лчыць так я правлы эквалентным адпаведным правам Саюза. Акрамя таго, памнажэнне стандартаў для кантрольных органаў кантрольных органаў перашкаджае належнаму кантролю з боку Камісіі. Так мчынам, гэтая схема прызнання эквалентнасці павінна быць адменена. Аднак гэтым кантрольным органам кантрольным органам павінен быць прадастаўлены дастатковы час, каб яны маглі падрыхтавацца да атрымання прызнання з мэтай мпарту прадукцы, якая адпавядае правам Саюза. Акрамя таго, новыя правлы прызнання кантрольных органаў кантрольных органаў з мэтай мпарту прадукцы, якая адпавядае патрабаванням, павінны прымяняцца ўжо з даты ўступлення ў силу гэтага Рэгламенту, каб дазволіць Камісіі падрыхтавацца да прызнання так х кантрольных органаў кантрольных органаў з даты ўжывання гэтага Рэгламенту.
- (98) Размяшчэнне любога прадукту на рынку ў якасці арганічнага прадукту, калі гэты прадукт быў мпартаваны ў Саюз у адпаведнасці з любым з мпартных рэжымаў, прадугледжаных гэтым Рэгламентам, павінна быць абумоўлена наяўнасцю інфармацыі, неабходнай для забеспячэння прасочвання прадукту ў харчовым ланцугу.
- (99) Для забеспячэння справядлівай канкурэнцыі паміж аператарамі Камісіі варта дэлегаваць паўнамоцтвы прымаць пэўныя акты ў дачыненні да дакументаў, прызначаных для мытных органаў трэці краіны, у прыватнасці, сертыфікатаў на экспарт арганічнай прадукцы.
- (100) Каб забяспечыць празрыстасць працэдур прызнання нагляду за кантрольнымі органамі кантралюючымі органамі зацыям ў кантэксте мпарту арганічнай прадукцы, якая адпавядае патрабаванням, а таксама эфектыўнасць дзейнасці празрыстасць кантролю мпартнай прадукцы, Камісіі варта дэлегаваць паўнамоцтвы прымаць пэўныя акты ў дачыненні да дадатковых крытэрыяў прызнання кантрольных органаў кантралюючых арганізацый у кантэксте мпарту арганічнай прадукцы, якая адпавядае гэтаму Рэгламенту, а таксама дадатковых крытэрыяў адключэння такога прызнання ў дачыненні да ажыццяўлення нагляду за кантрольнымі органамі кантралюючымі органамі зацыям, прызнанымі Камісіяй, ў дачыненні да кантролю ншых дзеянняў, як я павінны выконвацца кантрольнымі органамі кантралюючымі органамі зацыям для гэтай мэты.
- (101) Калі былі выяўлены сур'ёзныя або паўторныя парушэнні ў дачыненні да сертыфікацыі або кантролю дзеянняў у адпаведнасці з гэтым Рэгламентам, калі адпаведны кантрольны орган або кантрольны орган не прымае належных своечасовых карэктывных мер у адказ на запыт Камісіі, прызнанне гэтага кантрольнага органа або кантрольнага органа павінна быць неадкладна адключана.
- (102) Для забеспячэння краваня спамі трэці краіны, прызнаных для мэт эквалентнасці ў адпаведнасці з Рэгламентам (ЕС) № 834/2007, Камісіі варта дэлегаваць паўнамоцтвы прымаць пэўныя акты ў дачыненні да інфармацыі, якая павінна быць даслана гэтым прызнаным трэцім краінам якая неабходная для кантролю за х прызнаннем ажыццяўлення гэтага кантролю Камісіяй.
- (103) Неабходна прадугледзець палажэнне, якое гарантуе, што перамяшчэнне арганічных прадуктаў, як я адпавядаюць гэтаму Рэгламенту прайшло кантроль у адной дзяржаве-члене, не можа быць абмежавана ў іншай дзяржаве-члене.
- (104) З мэтай атрымання надзейнай інфармацыі для выканання гэтага Рэгламенту дзяржавы-члены павінны рэгулярна прадастаўляць Камісіі неабходную інфармацыю. З меркаванняў якасці празрыстасці дзяржавы-члены павінны весці абноўленыя спісы кампетэнтных органаў, кантрольных органаў кантрольных арганізацый. Спісы кантрольных органаў кантрольных арганізацый павінны быць апублікаваныя дзяржавам-членам апублікаваныя Камісіяй.
- (105) У сувязі з паступовым спыненнем дзеяння адступленняў, як я тычацца выкарыстання неарганічнага расліннага рэпрадуктыўнага матэрыялу, неарганічнай птушкі неарганічнай жывёлы для племянных мэт, Камісіі павінна разгледзець наяўнасць такога матэрыялу ў арганічнай форме на рынку Саюза. З гэтай мэтай, а таксама на падставе дадзеных аб наяўнасці арганічнага матэрыялу, сабраных праз базу дадзеных сінтэмы, створаныя дзяржавам-членам, праз пяць гадоў пасля даты ўвядзення ў дзеянне гэтага Рэгламенту Камісіі павінна прадставіць Еўрапейскаму парламенту Савету справаздачу аб наяўнасці прычынах магчымага абмежаванага доступу арганічных аператараў да такога матэрыялу.

- (106) У сувяз з паступовым спыненнем дзеяння адступленняў адносна выкарыстання неарган чных бялковых кармоў для птушк св ней, а таксама на падставе дадзеных, як я штогод прадстаўляюцца дзяржавам -членам , аб наяўнасці так х бялковых кармоў у арган чнай форме на рынку ў Саюзе, праз пяць гадоў пасля даты ўвядзення ў дзеянне гэтага Рэгламенту Кам с я пав нна прадстав ць Еўрапейскаму парламенту Савету справаздачу аб наяўнасці прычынах магчымага абмежаванага доступу арган чных аператараў да так х арган чных бялковых кармоў.
- (107) Каб ул чыць змяненне даступнасці на рынку арган чнага расл ннага рэпрадуктыўнага матэрыялу, арган чных жывёл арган чных бялковых кармоў для птушк св ней, Кам с варта дэлегаваць паўнамоцтвы прымаць пэўныя акты адносна спынення або падаўжэння адступленняў дазваляў, як я тычацца выкарыстання неарган чнага расл ннага рэпрадуктыўнага матэрыялу, неарган чных жывёл неарган чных бялковых кармоў для птушк св ней.
- (108) Неабходна вызначыць меры для забеспячэння плаўнага пераходу да прававой базы, якая рэгулюе мпарт арган чных прадуктаў прадуктаў, вырашчаных у перыяд канверс , у Саюз, са зменам , унесеным гэтым Рэгламентам.
- (109) Акрамя таго, неабходна ўсталяваць тэрм н дзеяння прызнання кантрольных органаў кантрольных арган зацый у мэтах экв валентнасці , прадстаўленай у адпаведнасці з Рэгламентам (ЕС) № 834/2007, а таксама распрацаваць палажэнні аб вырашэнні с туацы да заканчэння тэрм ну х прызнання. Таксама неабходна распрацаваць палажэнні адносна заявак ад трэці х кра н на прызнанне ў мэтах экв валентнасці , як я был пададзены ў адпаведнасці з Рэгламентам (ЕС) № 834/2007 як я знаходзяцца на разглядзе на дату ўступлення ў с лу гэтага Рэгламента.
- (110) Для забеспячэння к равання сп сам кантрольных органаў кантрольных арган зацый, прызнаных для мэт экв валентнасці ў адпаведнасці з Рэгламентам (ЕС) № 834/2007, паўнамоцтвы прымаць пэўныя акты пав нны быць дэлегаваны Кам с я ў дачыненні да нфармацы , якую гэтыя кантрольныя органы кантралюючыя арган зацы пав нны дасылаць з мэтай нагляду за х прызнаннем, ў дачыненні да ажыццяўлення гэтага нагляду з боку Кам с я.
- (111) Для палягчэння разгляду заявак ад трэці х кра н на прызнанне з мэтай экв валентнасці , як я знаходзяцца на разглядзе на дату ўступлення ў с лу гэтага Рэгламенту, Кам с варта дэлегаваць паўнамоцтвы прымаць пэўныя акты ў дачыненні да працэдурных прав лаў, неабходных для разгляду заявак ад трэці х кра н, як я знаходзяцца на разглядзе.
- (112) Для забеспячэння адз ных умоў рэал зацы гэтага Рэгламенту Кам с варта надаць паўнамоцтвы па рэал зацы ў дачыненні да дакументаў, як я пав нны быць прадстаўлены для прызнання папярэдняга перыяду часткай пераходнага перыяду, у дачыненні да м н мальяга перыяду кармлення жывёл, як я смактуць малаком, некаторых тэхн чных прав лаў утрымання жывёлы практык жывёлагадоўлі , у дачыненні да падрабязных прав лаў для кожнага в ду або групы в даў водарасцяў аквакультурных жывёл адносна шчыльнасці пасадкі спецыф чных характарыстык вытворчых с стэм с стэм утрымання, у дачыненні да метадаў, дазволенах пры перапрацоўцы харчовых прадуктаў кармоў, у дачыненні да дазволу на прадукты рэчывы, як я могуць выкарыстоўвацца ў арган чнай вытворчасці ў цэлым ў вытворчасці апрацаваных арган чных прадуктаў харчавання ў прыватнасці , а таксама адкл кання так х дазваляў, ў дачыненні да працэдур дазволу сп саў так х прадуктаў рэчываў , пры неабходнасці , ап сання, патрабаванняў да складу ўмоў выкарыстання так х прадуктаў.
- (113) Для забеспячэння адз ных умоў рэал зацы гэтага Рэгламенту Кам с варта надаць паўнамоцтвы па рэал зацы ў дачыненні да тэхн чных дэталей стварэння падтрымання баз дадзеных, як я ўтрымлі ваюць перал к даступнага арган чнага або пераходнага расл ннага рэпрадуктыўнага матэрыялу, атрыманага метадам арган чнай вытворчасці , у дачыненні да тэхн чных дэталей стварэння падтрымання с стэм прадстаўлення дадзеных аб арган чным або пераходным расл нным рэпрадуктыўным матэрыяле, арган чных жывёлах або арган чнай аквакультурнай маладняку спецыф кацый для збору дадзеных для гэтай мэты, у дачыненні да механ змаў удзелу аператараў у гэтых с стэмах, а таксама ў дачыненні да дэталей нфармацы , якая пав нна быць прадстаўлена дзяржавам -членам ў дачыненні да адступленняў ад выкарыстання арган чнага расл ннага рэпрадуктыўнага матэрыялу, арган чных жывёл арган чных кармоў, а таксама ў дачыненні да наяўнасці на рынку некаторых арган чных прадуктаў.
- (114) Для забеспячэння адз ных умоў рэал зацы гэтага Рэгламенту Кам с варта надаць паўнамоцтвы па рэал зацы ў дачыненні да мер, як я пав нны быць прыняты перагледжаны аператарам для выяўлення прадукц лення рызык забруджвання арган чнай вытворчасці прадуктаў несанкцыянаваным прадуктам рэчывам , у дачыненні да працэдурных крокаў, як я пав нны быць падпрыняты ў выпадку падазрэння на неадпаведнасці, адпаведных дакументаў, у дачыненні да метадык выяўлення ацэнк наяўнасці несанкцыянаваных прадуктаў рэчываў, а таксама ў дачыненні да падрабязнасцей фармату нфармацы , якая пав нна перадавацца дзяржавам -членам Кам с нным дзяржавам-членам адносна вын каў расследаванняў наяўнасці несанкцыянаваных прадуктаў або рэчываў.

- (115) Для забеспячэння адзінных умоў рэалізацыі гэтага Рэгламенту Камісія варту надаць выканаўчыя паўнамоцтвы ў дачыненні да падрабязных патрабаванняў да марк-роўк-рэкламы пэўных прадуктаў, атрыманых у перыяд пераходу на сельскагаспадарчую вытворчасць, у дачыненні да практычных парадкаў па выкарыстанні, прадстаўленні, складзе памеры пазначэнняў, як і спасылка на кодавыя нумары кантрольных органаў кантрольных органаў зацый, а таксама выкарыстання, прадстаўлення, складзе памеры пазначэння месца вырашчвання сельскагаспадарчай сыравіны, у дачыненні да прысваення кодавых нумароў кантрольным органам кантрольным органам ў дачыненні да пазначэння месца вырашчвання сельскагаспадарчай сыравіны.
- (116) Для забеспячэння адзінных умоў рэалізацыі гэтага Рэгламенту Камісія варту надаць выканаўчыя паўнамоцтвы адносна падрабязнасцей спецыфікацыі адносна фармату тэхнічных сродкаў, з дапамогай якіх аператары груп аператараў павінны паведамляць кампетэнтным органам аб сваёй дзейнасці, адносна парадкаў па публікацыі саўтакіх аператараў груп аператараў, адносна працэдур парадкаў па публікацыі збораў, якія могуць спяганяцца ў сувязі з кантролем, адносна падрабязнасцей спецыфікацыі адносна формы сертыфіката для аператараў груп аператараў тэхнічных сродкаў, з дапамогай якіх ён выдаецца, адносна складу памераў груп аператараў, адносна адпаведных дакументаў с'стэмы вядзення ўліку, адносна с'стэмы ўнутранага адсочвання сп'су аператараў, а таксама адносна абмену інфармацыяй паміж групамі аператараў кампетэнтным органам, кантралюючым органам або кантралюючым органам зацый абмену інфармацыяй паміж дзяржавамі-членам.
- Камісія.
- (117) Для забеспячэння адзінных умоў рэалізацыі гэтага Рэгламенту Камісія варту надаць паўнамоцтвы па рэалізацыі ў дачыненні да мінімальнага працэнта ўсёафцыйных кантрольных мерапрыемстваў, якія павінны праводзіцца без папярэдняга паведамлення, мінімальнага працэнта дадатковых кантрольных мерапрыемстваў, а таксама мінімальнай колькасці ўзятых узорак аператараў, якія павінны кантралявацца ў межах груп аператараў, у дачыненні да зап'саў для дэманстрацыі адпаведнасці, у дачыненні да дэкларацыйных паведамленняў, неабходных для афцыйнага кантролю, у дачыненні да адпаведных практычных мераў па забеспячэнні адпаведнасці, у дачыненні да адзінных механізмаў для выпадкаў, калі кампетэнтныя органы павінны прымаць меры ў дачыненні да падазраванага або ўстаноўленага неадпаведнасці, у дачыненні да інфармацыі, якая павінна быць прадастаўлена ў выпадку падазраванага або ўстаноўленага неадпаведнасці, у дачыненні да атрымальнікаў такой інфармацыі ў дачыненні да працэдур прадастаўлення такой інфармацыі, у тым ліку функцыянальных магчымасцей выкарыстоўванай камп'ютэрскай с'стэмы.
- (118) Для забеспячэння адзінных умоў рэалізацыі гэтага Рэгламенту Камісія варту надаць паўнамоцтвы па рэалізацыі ў дачыненні да зместу сертыфікатаў інспекцыі, выдадзеных трэцім краінам, у дачыненні да працэдур выдачы праверак такіх сертыфікатаў, у дачыненні да тэхнічных сродкаў, з дапамогай якіх такія сертыфікаты выдаюцца, у дачыненні да прызнання кантрольных органаў кантрольных органаў, кампетэнтных ажыццяўляць кантроль выдаваць органам чыныя сертыфікаты ў трэціх краінах, а таксама адкланяння такога прызнання, у дачыненні да складання сп'су гэтых кантрольных органаў кантрольных органаў, у дачыненні да правалаў забеспячэння прымянення мер у дачыненні да выпадкаў падазрэння або ўстаноўленай неадпаведнасці, у прыватнасці, тых выпадкаў, якія ўплываюць на цэласнасць мпартаванай органам чнай або канверсійнай прадукцыі, у дачыненні да складання сп'су трэціх краінаў, прызнаных у адпаведнасці з артыкулам 33(2) Рэгламенту (ЕС) № 834/2007, ўнясення змяненняў у гэты сп'с, а таксама ў дачыненні да правалаў забеспячэння прымянення мер у дачыненні да выпадкаў падазрэння або ўстаноўленай неадпаведнасці, у прыватнасці, тых выпадкаў, якія ўплываюць на цэласнасць органам чнай або канверсійнай прадукцыі, мпартаванай з гэтых краінаў.
- (119) Для забеспячэння адзінных умоў рэалізацыі гэтага Рэгламенту Камісія варту надаць паўнамоцтвы па рэалізацыі ў дачыненні да с'стэмы, якая будзе выкарыстоўвацца для перадачы інфармацыі, неабходнай для рэалізацыі маніторынгу гэтага Рэгламенту, у дачыненні да звестак аб інфармацыі, якая падлягае перадачы, даты, да якой гэтая інфармацыя павінна быць перададзена, а таксама ў дачыненні да складання сп'су кантрольных органаў кантрольных органаў зацый, прызнаных у адпаведнасці з артыкулам 33(3) Рэгламенту (ЕС) № 834/2007, ўнясення змяненняў у гэты сп'с.
- (120) Выканаўчыя паўнамоцтвы, прадастаўленыя Камісіяй, павінны ажыццяўляцца ў адпаведнасці з Рэгламентам (ЕС) № 182/2011 Еўрапейскага парламента Савета (1).
- (121) Камісія павінна быць упэўнена, што прымаць неадкладна прымяняльныя выканаўчыя акты, калі ў належным чынам абгрунтаваных выпадках, звязаных з несправядлівай практыкай або практыкай, несумяшчальнай з прынцыпамі правалам органам чнай вытворчасці, абаронай даверу спажываўцаў або абаронай добрасумленнай канкурэнцыі паміж аператарамі, гэтага патрабуюць велізарныя прычыны тэрмавага забяспечыць прымяненне мер у дачыненні да выпадкаў падазронага або ўстаноўленага неадпаведнасці, якія знаходзяцца пад кантролем прызнаных кантрольных органаў або кантрольных органаў зацый.

(1) Рэгламент (ЕС) № 182/2011 Еўрапейскага парламента Савета ад 16 лютага 2011 г., які ўстанаўлівае правы і агульныя прынцыпы, якія тычацца механізмаў кантролю дзяржавамі-членамі за ажыццяўленнем Камісіяй выканаўчых паўнамоцтваў (ОJ L 55, 28.2.2011, с. 13).

(122) Варта прадугледзець магчымасць вычарпання пасля даты ўступлення ў силу гэтага Рэгламенту запасаў прадукцы, якая была выраблена ў адпаведнасць з Рэгламентам (ЕС) № 834/2007 да гэтай даты.

(123) Паколькі мэты гэтага Рэгламенту, у прыватнасць, добрасумленна канкурэнцыя належнае функцыянаванне ўнутранага рынку арганічнай прадукцы, а таксама забеспячэнне даверу спажываўцаў да гэтай прадукцы да лагатыпа арганічнай вытворчасці Еўрапейскага Саюза, не могуць быць дастаткова дасягнуты самімі дзяржавамі-членамі, а хутчэй, з-за неабходнай гарманізацыі прав лаў арганічнай вытворчасці, могуць быць лепш дасягнуты на ўзроўні Саюза, Саюз можа прымаць меры ў адпаведнасць з прынцыпам субсідыярнасці, выкладзеным у артыкуле 5 Дагавора аб Еўрапейскім Саюзе. У адпаведнасць з прынцыпам прапарцыянальнасці, выкладзеным у гэтым артыкуле, гэты Рэгламент не выходзіць за рамкі таго, што неабходна для дасягнення гэтых мэтаў.

(124) Мэтазгодна прадугледзець дату ўвядзення ў дзеянне гэтага Рэгламенту, якая дасць аператарам магчымасць адаптавацца да новых патрабаванняў.

ПРЫНЯЛІ ГЭТАЕ ПАЛАЖЭННЕ:

## РАЗДЗЕЛ I

### ПРАДМЕТ, СФЕРА ДЗЕЯННЯ І ВЫЗНАЧЭННІ

#### Артыкул 1

##### Тэма

Гэты Рэгламент усталёўвае прынцыпы арганічнай вытворчасці прав лаў адносна арганічнай вытворчасці, адпаведнай сертыфікацыі выкарыстання пазначэнняў, якія адносяцца да арганічнай вытворчасці, у маркіроўцы рэкламе, а таксама прав лаў аб дадатковых мерах кантролю, акрамя тых, што вызначаны ў Рэгламенце (ЕС) 2017/625.

#### Артыкул 2

##### Сфера дзеяння

1. Гэты Рэгламент распаўсюджваецца на наступныя прадукты сельскагаспадарчага паходжання, у тым ліку аквакультуру пчальства, пералічаныя ў Дадатку I да ДФЕС, на прадукты, якія паходзяць з гэтых прадуктаў, калі такія прадукты вырабляюцца, рыхтуюцца, маркіруюцца, распаўсюджваюцца, размяшчаюцца на рынку, імпартаюцца ў краіну або экспартуюцца з краіны.  
Саюз:

(а) жывая або неапрацаваная сельскагаспадарчая прадукцыя, у тым ліку насенне і нашыя раслінныя рэпрадуктыўныя матэрыялы;

(b) перапрацаваная сельскагаспадарчая прадукцыя для выкарыстання ў якасці ежы;

(c) корм.

Гэты Рэгламент таксама распаўсюджваецца на некаторыя нашыя прадукты, цесна звязаныя з сельскай гаспадаркай, пералічаныя ў Дадатку I да гэтага Рэгламенту, калі яны вырабляюцца, падрыхтоўваюцца, маркіруюцца, распаўсюджваюцца, размяшчаюцца на рынку, імпартаюцца ў Саюз або экспартуюцца з яго.

2. Гэты Рэгламент распаўсюджваецца на любога аператара, які ўдзельнічае на любым этапе вытворчасці, падрыхтоўкі і распаўсюджвання ў дзейнасць, звязанай з прадуктамі, згаданымі ў пункце 1.

3. Дзейнасць грамадскага харчавання, якая ажыццяўляецца прадпрыемствам грамадскага харчавання, які гэта вызначана ў пункце (d) артыкула 2(2) Рэгламенту (ЕС) № 1169/2011 не падпадаюць пад дзеянне гэтага Рэгламенту, за выключэннем выпадкаў, вызначаных у гэтым пункце.

Дзяржавы-члены могуць прымяняць нацыянальныя прав лаў або, пры адсутнасці, прыватныя стандарты адносна вытворчасці, маркіроўкі кантролю прадуктаў, якія паходзяць з прадпрыемстваў грамадскага харчавання. Лагатып арганічнай вытворчасці Еўрапейскага Саюза не павінен выкарыстоўвацца пры маркіроўцы, прэзентацыі або рэкламе такіх прадуктаў, а таксама не павінен выкарыстоўвацца для рэкламы грамадскага харчавання.

4. За выключэннем выпадкаў, калі прадугледжана інашэ, гэты Рэгламент прымяняецца без шкоды для адпаведнага заканадаўства Саюза, у прыватнасці, заканадаўства ў галіне бяспекі харчовага ланцуга, здароўя дабрабыту жывёл, здароўя раслін і расліннага рэпрадуктыўнага матэрыялу.

5. Гэты Рэгламент дзейнічае без шкоды для нашых канкрэтных заканадаўчых актаў Саюза, які тычацца размяшчэння прадукцы на рынку, у прыватнасці, для Рэгламенту (ЕС) № 1308/2013 Еўрапейскага парламента і Савета (1) для Рэгламенту (ЕС) № 1169/2011.

(1) Рэгламент (ЕС) № 1308/2013 Еўрапейскага парламента і Савета ад 17 снежня 2013 г. аб стварэнні агульнай арганічнай рынку сельскагаспадарчай прадукцы адменена Рэгламентаў Савета (ЕЭС) № 922/72, (ЕЭС) № 234/79, (ЕС) № 1037/2001 (ЕС) № 1234/2007 (OJ L 347, 20.12.2013, с. 671).

6. Кам с я мае права прымаць дэлегананыя акты ў адпаведнасць з артыкулам 54, які змяняюць спосады прадуктаў, выкладзены ў Дадатку I, шляхам дадання ў спіс дадатковых прадуктаў або шляхам змянення гэтых дададзеных запісаў. Толькі прадукты, цесна звязаныя з сельскагаспадарчай прадукцыяй, маюць права на ўключэнне ў гэты спіс.

### Артыкул 3

#### Вызначэнні

Для мэтаў гэтага Палажэння прымяняюцца наступныя вызначэнні:

- (1) «арганічная вытворчасць» азначае выкарыстанне, у тым ліку падчас пераходнага перыяду, згаданага ў артыкуле 10, метадаў вытворчасці, які адпавядаюць гэтай Рэгламенту на ўсех этапах вытворчасці, падрыхтоўкі і распаўсюджвання;
- (2) «арганічны прадукт» азначае прадукт, атрыманы ў выніку арганічнай вытворчасці, акрамя прадукту, вырабленага падчас пераходнага перыяду, згаданага ў артыкуле 10. Прадукты палявання або рыбалкі адносяцца да жывёл, якія не лічацца арганічнымі прадуктамі;
- (3) «сельскагаспадарчая сыравіна» азначае сельскагаспадарчы прадукт, які не падвяргаўся ніякай аперацыі кансервавання, перапрацоўка або апрацоўка;
- (4) «прафлактывы меры» азначаюць меры, якія павінны прымаць аператары на кожным этапе вытворчасці, падрыхтоўкі і распаўсюджвання для забеспячэння захавання біяразнастайнасці якасці глебы, меры па прафлактывы барацьбе са шкодніцтвам хваробам і, а таксама меры, якія павінны прымаць для пазбягання негатыўнага ўздзеяння на навакольнае асяроддзе, здароўе жывёл і здароўе раслін;
- (5) «меры засяроджвання» азначаюць меры, якія павінны прымаць аператары на кожным этапе вытворчасці, падрыхтоўкі і распаўсюджвання, каб пазбегнуць забруджвання прадуктаў або рэчывам, якія не дазволены для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці ў адпаведнасць з гэтым Рэгламентам, пазбегнуць змешвання арганічных прадуктаў з неарганічнымі прадуктамі;
- (6) «пераўтварэнне» азначае пераход ад неарганічнай да арганічнай вытворчасці на працягу пэўнага перыяду, на працягу якога прымяняюцца палажэнні гэтага Рэгламенту адносна арганічнай вытворчасці;
- (7) «прадукт, атрыманы ў перыяд канверсіі» азначае прадукт, які вырабляецца падчас перыяду канверсіі, згаданага ў артыкуле 10;
- (8) «гаспадарка» азначае ўсе вытворчыя адзінкі, якія працуюць пад адзіным кіраваннем у раёне, з'яўляюцца з мэтай вытворчасці жывой або неапрацаванай сельскагаспадарчай прадукцыі, у тым ліку прадукцыі, якая паходзіць з аквакультуры і пчальарства, згаданай у пункце (а) артыкула 2(1), або прадукцыі, пералічанай у Дадатку I, акрамя эфарных алей і дрожджаў;
- (9) «вытворчая адзінка» азначае ўсе актывы гаспадаркі, такія як памяшканні для першаснай вытворчасці, зямельныя ўчасткі, пашы, адкрытыя пляцоўкі, жывёлагадоўчыя памяшканні або часткі, вуллі, рыбныя сажалкі, сцямы ўтрымання месцы для водарасцяў або аквакультуры, вырошчвальныя адзінкі, канцэсыі на бераг або марское дно, а таксама памяшканні для захоўвання сельскагаспадарчых культур, прадукцыі расліннаводства, прадуктаў з водарасцяў, прадуктаў жывёльнага паходжання, сыравіны любых іных адпаведных рэсурсаў, якія крывацца, якія апісаны ў пункце (10), пункце (11) або пункце (12);
- (10) «арганічная вытворчая адзінка» азначае вытворчую адзінку, за выключэннем перыяду пераходу, згаданага ў артыкуле 10, якая крывацца ў адпаведнасць з патрабаваннямі, якія прымяняюцца да арганічнай вытворчасці;
- (11) «вытворчая адзінка ў перыяд пераходу» азначае вытворчую адзінку, якая крывацца ў адпаведнасць з патрабаваннямі, што прымяняюцца да арганічнай вытворчасці, на працягу перыяду пераходу, згаданага ў артыкуле 10; яна можа складацца з зямельных участкаў або іных актываў, для якіх перыяд пераходу, згаданы ў артыкуле 10, пачынаецца ў розныя моманты часу;
- (12) «неарганічная вытворчая адзінка» азначае вытворчую адзінку, якая не крывацца ў адпаведнасць з патрабаваннямі, якія прымяняюцца да арганічнай вытворчасці;
- (13) «аператар» азначае фізічную або юрыдычную асобу, адказную за забеспячэнне выканання гэтага Рэгламенту на кожным этапе вытворчасці, падрыхтоўкі і распаўсюджвання, які знаходзіцца пад кантролем гэтай асобы;
- (14) «фермер» азначае фізічную або юрыдычную асобу, або групу фізічных або юрыдычных асоб, незалежна ад прававога статусу гэтай асобы. Група мае членства ў адпаведнасць з нацыянальнымі заканадаўствамі, якія ажыццяўляюць сельскагаспадарчую дзейнасць;
- (15) «сельскагаспадарчая тэрыторыя» азначае сельскагаспадарчую тэрыторыю, якая вызначана ў пункце (е) артыкула 4(1) Рэгламенту (ЕС) № 1307/2013;
- (16) «расліны» азначаюць расліны, якія вызначаны ў пункце (5) артыкула 3 Рэгламенту (ЕС) № 1107/2009;

- (17) «расл нны рэпрадуктыўны матэрыял» азначае расл ны ўсе частк расл н, у тым л ку насенне, на любой стады росту, як я здольныя да атрымання цэлых расл н прызначаныя для гэтага;
- (18) «арган чны гетэрагенны матэрыял» азначае групу расл н у межах аднаго батан чнага таксона найн жэйшага вядомага рангу як :
- (a) мае агульныя фенатып чныя характарыстык ;
- (b) характарызуецца высок м узроўнем генетычнай фенатып чнай разнастайнасц пам ж асобным рэпрадуктыўным адз нкам , так што гэтая група расл н прадстаўлена матэрыялам у цэлым, а не невял кай колькасцю адз нак;
- (c) не з'яўляецца гатункам у значэнн артыкула 5(2) Рэгламенту Савета (EC) № 2100/94 (1);
- (d) не з'яўляецца сумессю гатункаў;
- (e) была выраблена ў адпаведнасц з гэтым Палажэннем;
- (19) «арган чны гатунак, прыдатны для арган чнай вытворчасц » азначае гатунак, як ён вызначаны ў артыкуле 5(2) Рэгламенту (EC) № 2100/94, як :
- (a) характарызуецца высок м узроўнем генетычнай фенатып чнай разнастайнасц пам ж асобным рэпрадуктыўным адз нкам ;
- (b) вын к арган чнай селекцыйнай дзейнасц , згаданай у пункце 1.8.4 частк I Дадатку II да гэтага Рэгламенту;
- (20) «мацярыйская расл на» азначае дэнтэф каваную расл ну, з якой узяты рэпрадуктыўны матэрыял для размнажэння новых расл ны;
- (21) «пакаленне» азначае групу расл н, як я складаюць адз н этап у л н паходжання расл н;
- (22) «расл нная вытворчасць» азначае вытворчасць сельскагаспадарчай прадукцы , у тым л ку збор ураджаю дз карослых расл н для камерцыйных мэты;
- (23) «прадукты расл ннага паходжання» азначае прадукты расл ннага паходжання, як яны вызначаны ў пункце (б) артыкула 3 Рэгламенту (EC) № 1107/2009;
- (24) «шкодн к» азначае шкодн ка, як ён вызначаны ў артыкуле 1(1) Рэгламента (EC) 2016/2031 Еўрапейскага парламента Савет (2);
- (25) «б ядынам чныя прэпараты» азначаюць сумес , як я традыцыйна выкарыстоўваюцца ў б ядынам чнай сельскай гаспадарцы;
- (26) «прадукты аховы расл н» азначаюць прадукты, згаданыя ў артыкуле 2 Рэгламенту (EC) № 1107/2009;
- (27) «жывёлагадоўля» азначае вытворчасць свойск х або хатн х наземных жывёл, у тым л ку насякомых;
- (28) «веранда» азначае дадатковую, крытую, не заляваную адкрытую частку будынка, прызначаную для птушак, самая доўгая бок якой звычайна абсталявана драцяной агароджай або сеткай, з вонкавым кл матам, натуральным , пры неабходнасц , штучным асвятленнем, а таксама падлогай з падсц лкай;
- (29) «курк » азначае маладых жывёл в ду Gallus gallus ва ўзросце менш за 18 тыдняў;
- (30) «куры-несушк » азначае жывёл в ду Gallus gallus, прызначаных для вытворчасц яек для спажывання. як я маюць узрост не менш за 18 тыдняў;
- (31) «прыдатная для выкарыстання плошча» азначае прыдатную для выкарыстання плошчу, як гэта вызначана ў пункце (d) артыкула 2(2) Дырэктывы Савета 1999/74/EC (3);
- (32) «аквакультура» азначае аквакультуру, як яна вызначана ў пункце (25) артыкула 4(1) Рэгламента (EC) № 1380/2013 Еўрапейскага парламента Савета (4);
- (33) «прадукцыя аквакультуры» азначае прадукцыю аквакультуры, як яна вызначана ў пункце (34) артыкула 4(1) Рэгламенту (EC) № 1380/2013;
- 
- (1) Рэгламент Савета (EC) № 2100/94 ад 27 л пеня 1994 г. аб правах на гатунк расл н у Супольнасц (OJ L 227, 1.9.1994, с. 1).
- (2) Рэгламент (EC) 2016/2031 Еўрапейскага парламента Савета ад 26 кастрычн ка 2016 г. аб ахоўных мерах супраць шкодн каў расл н, як м уносяцца змены ў Рэгламенты (EC) № 228/2013, (EC) № 652/2014 (EC) № 1143/2014 Еўрапейскага парламента Савета адмяняюцца Дырэктывы Савета 69/464/ЕЭС, 74/647/ЕЭС, 93/85/ЕЭС, 98/57/ЕЭС, 2000/29/ЕЭС, 2006/91/ЕЭС 2007/33/ЕЭС (OJ L 317, 23.11.2016, с. 4).
- (3) Дырэктыва Савета 1999/74/EC ад 19 л пеня 1999 г., якая ўстанаўл вае м н малыныя стандарты аховы курэй-несушек (OJ L 203, 3.8.1999, с. 53).
- (4) Рэгламент (EC) № 1380/2013 Еўрапейскага парламента Савета ад 11 снежня 2013 г. аб агульнай рыбалоўнай пал тыцы, як ўнос ць змены ў Рэгламенты Савета (EC) № 1954/2003 (EC) № 1224/2009 адмяняе Рэгламенты Савета (EC) № 2371/2002 (EC) № 639/2004, а таксама Рашэнне Савета 2004/585/EC (OJ L 354, 28.12.2013, с. 22).

- (34) «закрытая рэцыркуляцыйная аквакультурная ўстаноўка» азначае ўстаноўку на сушы або ў судне, дзе аквакультура адбываецца ў закрытым асяроддзі з рэцыркуляцыйнай вады, якая залежыць ад пастаяннага знешняга паступлення энергіі для стабільнага захавання асяроддзя для аквакультурных жывёл;
- (35) «энергетычны аднаўляльны крыніца» азначае энергетычны аднаўляльны невыкапнёвы крыніца, такіх як вецер, сонца, геатэрмальная энергія, хвалевае энергія, прыродная энергія, геадэнаэнергія, газ з палігонаў, газ з ачышчальных станцый біягаз;
- (36) «інкубатар» азначае месца для развядзення, вылучэння, вырошчвання аквакультурных жывёл, у прыватнасці рыб малюскаў, на ранніх стадыях жыцця;
- (37) «гадавальнік» азначае месца, дзе паміж стадыямі інкубатора вырошчвання ўжываецца прамежкавая сямства аквакультурнай вытворчасці. Стадыя гадвання завяршаецца на працягу першай траціны вытворчага цыклу, за выключэннем вяду, як праходзяць працэс смольфікацыі;
- (38) «забруджванне вады» азначае забруджванне, як гэта вызначана ў пункце (33) артыкула 2 Дырэктывы 2000/60/ЕС ў пункце (8) Артыкул 3 Дырэктывы 2008/56/ЕС Еўрапейскага парламента Савета (1), у водах, да якіх прымяняецца кожная з гэтых дырэктыв;
- (39) «полкультура» азначае вырошчванне ў аквакультуры двух або больш вяду, звычайна з розных трафічных узроўняў, у таяж культурная адзінка;
- (40) «вытворчы цыкл» азначае працягласць жыцця аквакультурнай жывёлы або водарасц, ад самай ранняй стадыі жыцця (аплодненая краў выпадку аквакультурных жывёл) да збору ўраджаю;
- (41) «вяды, якія вырошчваюцца на мясцовым узроўні» азначае вяды аквакультуры, якія не з'яўляюцца чужароднымі, нелакальна адсутнымі ў значэнні пунктаў (6) і (7) адпаведна артыкула 3 Рэгламенту Савета (ЕС) № 708/2007 (2), а таксама вяды, пералічаныя ў Дадатку IV да гэтага Рэгламенту;
- (42) «ветэрынарнае лячэнне» азначае ўсе курсы лячэння або прафілактычнага лячэння супраць узнікнення канкрэтнага захворвання хвароба;
- (43) «ветэрынарны лекавы прэпарат» азначае ветэрынарны лекавы прэпарат, які ён вызначаны ў пункце (2) артыкула 1 Дырэктывы Дырэктыва 2001/82/ЕС Еўрапейскага парламента Савета (3);
- (44) «падрыхтоўка» азначае аперацыя па захаванні або перапрацоўцы арганічных або пераходных прадуктаў, або любую іншую аперацыю, якая праводзіцца з неапрацаванымі прадуктамі без змены зыходнага прадукту, такую як забой, разразанне, ачыстка або памол, а таксама ўпакоўку, маркіроўку або змены, унесеныя ў маркіроўку, які тычацца арганічнай вытворчасці;
- (45) «харчовыя прадукты» азначаюць харчовыя прадукты, якія вызначаны ў артыкуле 2 Рэгламенту (ЕС) № 178/2002 Еўрапейскага парламента Савета (4);
- (46) «корм» азначае корм, які ён вызначаны ў пункце (4) артыкула 3 Рэгламенту (ЕС) № 178/2002;
- (47) «кармавыя матэрыялы» азначаюць кармавыя матэрыялы, якія вызначаны ў пункце (g) артыкула 3(2) Рэгламенту (ЕС) № 767/2009 Еўрапейскага парламента Савета (5);
- (48) «размяшчэнне на рынку» азначае размяшчэнне на рынку, як гэта вызначана ў пункце (8) артыкула 3 Рэгламенту (ЕС) № 178/2002;
- (49) «адсочвальнасць» азначае магчымасць адсочваць сачыць за харчовымі прадуктамі, кормамі або любымі прадуктамі, згаданымі ў артыкуле 2(1), а таксама за любымі рэчывамі, якое прызначана або чакаецца для ўключэння ў харчовыя прадукты, кормы або любы прадукт, згаданы ў артыкуле 2(1), на ўсех этапах вытворчасці, падрыхтоўкі распаўсюджвання;
- (50) «этап вытворчасці, падрыхтоўкі распаўсюджвання» азначае любы этап ад першаснай вытворчасці арганічнага прадукту да яго захоўвання, перапрацоўкі, транспарціроўкі, продажу або пастаўкі канчатковаму спажывецу, у тым ліку, пры неабходнасці, маркіроўку, рэкламу, мпарт, экспарт субпадрадную дзейнасць;

(1) Дырэктыва 2008/56/ЕС Еўрапейскага парламента Савета ад 17 чэрвеня 2008 г. аб усталяванні асноў для дзеянняў супольнасці ў галіне палітыкі ў галіне марскога асяроддзя (Рамачная дырэктыва аб марской стратэгіі) (ОJ L 164, 25.6.2008, с. 19).

(2) Рэгламент Савета (ЕС) № 708/2007 ад 11 чэрвеня 2007 г. аб выкарыстанні чужародных лакальна адсутных вяду ў аквакультуры (ОJ L 168, 28.06.2007, с. 1).

(3) Дырэктыва 2001/82/ЕС Еўрапейскага парламента Савета ад 6 лістапада 2001 г. аб кодэксе Супольнасці адносна ветэрынарных лекавых сродкаў (ОJ L 311, 28.11.2001, с. 1).

(4) Рэгламент (ЕС) № 178/2002 Еўрапейскага парламента Савета ад 28 студзеня 2002 г., які ўсталявае агульныя прынцыпы патрабаванняў заканадаўства аб харчовых прадуктах, стварае Еўрапейскі орган па бяспецы харчовых прадуктаў і ўсталявае працэдурны ў пытаннях бяспекі харчовых прадуктаў (ОJ L 31, 1.2.2002, с. 1).

(5) Рэгламент (ЕС) № 767/2009 Еўрапейскага парламента Савета ад 13 ліпеня 2009 г. аб размяшчэнні на рынку выкарыстанні кармоў, якія муносяцца змены ў Рэгламент (ЕС) № 1831/2003 Еўрапейскага парламента Савета адмяняецца Дырэктыва Савета 79/373/ЕЭС, Дырэктыва Камітэта 80/511/ЕЭС, Дырэктыва Савета 82/471/ЕЭС, 83/228/ЕЭС, 93/74/ЕЭС, 93/113/ЕЭС 96/25/ЕЭС Рашэнне Камітэта 2004/217/ЕС (ОJ L 229, 1.9.2009, с. 1).

- (51) «нградьент» азначае нградьент, як ён вызначаны ў пункце (f) артыкула 2(2) Рэгламенту (ЕС) № 1169/2011, або, для прадуктаў, акрамя харчовых прадуктаў, любое рэчыва або прадукт, як я выкарыстоўваюцца ў вытворчасці або падрыхтоўцы прадуктаў, як я ўсё яшчэ прысутны чаюць у гатовым прадукце, нават у змененай форме;
- (52) «марк роўка» азначае любыя словы, звесткі, гандлёвыя маркі, назву брэнда, выявы або сымвалы, якія адносяцца да прадукту, размешчаныя на любой упакоўцы, дакуменце, паведамленні, этыкетцы, кольцы або каўнерыку, якія суправаджаюць гэты прадукт або спасылаюцца на яго;
- (53) «рэклама» азначае любую прэзентацыю прадукцыі грамадскасці любым спосабам, акрамя этыкеткі, якая мае на мэце або можа паўплываць на стаўленне, перакананні паводзінныя сфармаваць раваць х з мэтай прамога або ўскоснага садзейнічання продажам прадукцыі;
- (54) «кампетэнтныя органы» азначаюць кампетэнтныя органы, якія вызначаны ў пункце (3) артыкула 3 Рэгламенту (ЕС) 2017/625;
- (55) «кантрольны орган» азначае орган кантролю за арганічнай прадукцыяй, які гэта вызначана ў пункце (4) артыкула 3 Рэгламенту (ЕС) 2017/625, або орган, прызначаны Камісіяй або трэцім краінай, прызначанай Камісіяй для мэтаў ажыццяўлення кантролю ў трэцім краінах за імпартам арганічнай прадукцыі прадукцыі, вырашчанай у перыяд пераходу на сельскую гаспадарку, у Саюз;
- (56) «кантрольны орган» азначае дэлегаваны орган, які гэта вызначана ў пункце (5) артыкула 3 Рэгламенту (ЕС) 2017/625, або орган, прызначаны Камісіяй або трэцім краінай, прызначанай Камісіяй, для мэтаў ажыццяўлення кантролю ў трэцім краінах за імпартам арганічных прадуктаў прадуктаў, атрыманых у перыяд пераходу, у Саюз;
- (57) «невывананне» азначае невыкананне гэтага Рэгламенту або невыкананне дэлегаваных або выканаўчых паўнамоцтваў акты аб узаемаразуменні, прынятыя ў адпаведнасць з гэтым Палажэннем;
- (58) «генетычна мадыфікаваны арганізм» або «ГМА» азначае генетычна мадыфікаваны арганізм, які гэта вызначана ў пункце (2) артыкула 2 Дырэктывы 2001/18/ЕС Еўрапейскага парламента Савета (1), які не атрыманы з дапамогай метадаў генетычнай мадыфікацыі, пералічаных у Дадатку ІВ да гэтага Дырэктывы;
- (59) «выраблены з ГМА» азначае атрыманы цалкам або часткова з ГМА, але не ўтрымліваючы не якія складаецца з ГМА;
- (60) «выраблены з дапамогай ГМА» азначае атрыманы шляхам выкарыстання ГМА ў якасці апошняга жывога арганізма ў вытворчым працэсе, але не якія змяшчаюць ГМА або складаюцца з іх, а таксама не выраблены з ГМА;
- (61) «харчовая дабаўка» азначае харчовую дабаўку, якая вызначана ў пункце (а) артыкула 3(2) Рэгламенту (ЕС) № 1333/2008 Еўрапейскага парламента Савета (2);
- (62) «кармавыя дабаўкі» азначаюць кармавыя дабаўкі, якія вызначаны ў пункце (а) артыкула 2(2) Рэгламенту (ЕС) № 1831/2003 Еўрапейскага парламента Савета (3);
- (63) «спецыяльныя заваны нанаматэрыялы» азначае штучныя нанаматэрыялы, якія ён вызначаны ў пункце (f) артыкула 3(2) Рэгламенту (ЕС) 2015/2283 Еўрапейскага парламента Савета (4);
- (64) «эквівалентнасць» азначае дасягненне тых жа мэтай прынцыпаў шляхам прымянення правілаў, якія забяспечваюць аднолькавы ўзровень гарантыі адпаведнасці;
- (65) «дапаможная рэчыва для перапрацоўкі» азначае дапаможнае рэчыва для перапрацоўкі, якое гэта вызначана ў пункце (b) артыкула 3(2) Рэгламенту (ЕС) № 1333/2008 для харчовых прадуктаў ў пункце (h) артыкула 2(2) Рэгламенту (ЕС) № 1831/2003 для кармоў;
- (66) «харчовы фермент» азначае харчовы фермент, які ён вызначаны ў пункце (а) артыкула 3(2) Рэгламенту (ЕС) № 1332/2008 Еўрапейскага парламента Савета (5);
- (67) «яны злучае выпраменьванне» азначае анізлучае выпраменьванне, якое гэта вызначана ў пункце (46) артыкула 4 Дырэктывы Савета 2013/59/Еўратам (6);

(1) Дырэктыва 2001/18/ЕС Еўрапейскага парламента Савета ад 12 сакавіка 2001 г. аб наўмысным вызваленні ў навакол'ле асяроддзя генетычна мадыфікаваных арганізмаў аб адмене Дырэктывы Савета 90/220/ЕЭС (ОJ L 106, 17.4.2001, с. 1).

(2) Рэгламент (ЕС) № 1333/2008 Еўрапейскага парламента Савета ад 16 снежня 2008 г. аб харчовых дабаўках (ОJ L 354, 31.12.2008, с. 16).

(3) Рэгламент (ЕС) № 1831/2003 Еўрапейскага парламента Савета ад 22 верасня 2003 г. аб харчовых дабаўках, якія выкарыстоўваюцца ў харчаванні жывёл (ОJ L 268, 18.10.2003, с. 29).

(4) Рэгламент (ЕС) 2015/2283 Еўрапейскага парламента Савета ад 25 лістапада 2015 г. аб новых прадуктах харчавання, якія могуць уносіцца змены ў Рэгламент (ЕС) № 1169/2011 Еўрапейскага парламента Савета адмяняецца Рэгламент (ЕС) № 258/97 Еўрапейскага парламента Савета Рэгламент Камісіяй (ЕС) № 1852/2001 (ОJ L 327, 11.12.2015, с. 1).

(5) Рэгламент (ЕС) № 1332/2008 Еўрапейскага парламента Савета ад 16 снежня 2008 г. аб харчовых ферментах аб унясенні змяненняў у Дырэктыву Савета 83/417/ЕЭС, Рэгламент Савета (ЕС) № 1493/1999, Дырэктыву 2000/13/ЕС, Дырэктыву Савета 2001/112/ЕС Рэгламент (ЕС) № 258/97 (ОJ L 354, 31.12.2008, с. 7).

(6) Дырэктыва Савета 2013/59/Еўратам ад 5 снежня 2013 г., якая ўстанаўлівае асноўныя нормы бяспекі для абароны ад небяспекі, звязаных з уздзеяннем анізлучага выпраменьвання, адмяняе дырэктывы 89/618/Еўратам, 90/641/Еўратам, 96/29/Еўратам, 97/43/Еўратам 2003/122/Еўратам (ОJ L 13, 17.1.2014, с. 1).

- (68) «папярэдне ўпакаваныя харчовыя прадукты» азначаюць папярэдне ўпакаваныя харчовыя прадукты, якія вызначаны ў пункце (е) артыкула 2(2) Рэгламенту (ЕС) № 1169/2011;
- (69) «птушкаферма» азначае стацыянарны або мабільны будынак для ўтрымання птушак, які ўключае ўсе паверхні, пакрытыя дахам, у тым ліку веранду; птушкі можа быць падзелены на асобныя адсекі, кожны з якіх змяшчае адну птушку;
- (70) «вырошчванне сельскагаспадарчых культур, звязаных з глебай», азначае вытворчасць у жывой глебе або ў глебе, якая змяшана або ўгнаена матэрыялам прадуктам, дазволеным ў арганічнай вытворчасці ў сувязі з недрам карэннай пародай;
- (71) «неапрацаваныя прадукты» азначаюць неапрацаваныя прадукты, якія вызначаны ў пункце (п) артыкула 2(1) Рэгламенту (ЕС) № 852/2004 Еўрапейскага парламента Савета (1), незалежна ад аперацый па ўпакоўцы або маркіроўцы;
- (72) «прадукты перапрацоўкі» азначае прадукты перапрацоўкі, якія вызначаны ў пункце (о) артыкула 2(1) Рэгламенту (ЕС) № 852/2004, незалежна ад аперацый па ўпакоўцы або маркіроўцы;
- (73) «апрацоўка» азначае апрацоўку, як гэта вызначана ў пункце (т) артыкула 2(1) Рэгламенту (ЕС) № 852/2004; гэта ўключае выкарыстанне рэчываў, згаданых у артыкулах 24 і 25 гэтага Рэгламенту, але не ўключае аперацыі па ўпакоўцы або маркіроўцы;
- (74) «цэласнасць арганічных або канверсіўных прадуктаў» азначае той факт, што прадукт не мае неадпаведнасці як:
- (а) на любым этапе вытворчасці, падрыхтоўкі распаўсюджвання ўплывае на арганічныя або пераходныя характарыстыкі прадукту; або
  - (б) паўтараецца або з'яўляецца наўмысным;
- (75) «загон» азначае вальер, які ўключае частку, у якой жывёлы абаронены ад неспрыяльных умоў надвор'я.

## РАЗДЗЕЛ II

## МЭТЫ І ПРЫНЦЫПЫ АРГАНІЧНАЙ ВЫТВОРЧАСЦІ

## Артыкул 4

## Мэты

Арганічная вытворчасць павінна пераследаваць наступныя агульныя мэты:

- (а) унясенне ўкладу ў ахову навакольнага асяроддзя клімату;
- (б) падтрыманне доўгатэрміновай урадлівасці глеб;
- (в) спрыячы высокаму ўзроўню біяразнастайнасці;
- (г) стотны ўклад у стварэнне нетаксічнага асяроддзя;
- (д) садзейнічаць высокаму стандарту дабрабыту жывёл, у прыватнасці, задавальненню вядаспецыфічных паводніц і патрэб жывёл;
- (е) заахоўванне кароткіх каналаў распаўсюджвання мясцовай вытворчасці ў розных рэгіёнах Саюза;
- (ж) заахоўванне захавання рэдка мясцовых парод, якія знаходзяцца пад пагрозай знікнення;
- (з) садзейнічаць разв'язццю паставак раслінага генетычнага матэрыялу, адаптаванага да канкрэтных патрэб мэтай арганічнай сельскай гаспадаркі;
- (і) садзейнічаць высокаму ўзроўню біяразнастайнасці, у прыватнасці, шляхам выкарыстання разнастайнага генетычнага матэрыялу раслін, такога як арганічны гетэрагенны матэрыял арганічныя сарты, прыдатныя для арганічнай вытворчасці;
- (і) садзейнічаць разв'язццю дзейнасці па селекцыі арганічных раслін з мэтай садзейнічаць спрыяльным эканамічным перспективам арганічнага сектара.

## Артыкул 5

## Агульныя прынцыпы

Арганічная вытворчасць — гэта ўстойлівая сінтэма краваня, якая заснавана на наступных агульных прынцыпах:

- (а) павага да прыродных сістэм цыклаў, а таксама падтрыманне паляпшэнне стану глебы, вады паветра, здароўе раслін і жывёл, а таксама раўнавага паміж імі;
- (б) захаванне элементаў прыроднага ландшафту, такіх як аб'екты прыроднай спадчыны;

(1) Рэгламент (ЕС) № 852/2004 Еўрапейскага парламента Савета ад 29 красавіка 2004 г. аб глебе харчовых прадуктаў (ОJ L 139, 30.4.2004, с. 1).

- (c) адказнае выкарыстанне энергій прыродных рэсурсаў, так як вада, глеба, арганічныя рэчывы паветра;
- (d) вытворчасць шырокага асартыменту высокакачэсных харчовых прадуктаў нашай сельскагаспадарчай прадукцыі прадукцыі аквакультуры, якая адпавядае попыту спажываўцаў на тавары, што вырабляюцца з выкарыстаннем працэсаў, якія не наносзяць шкоды навакольнаму асяроддзю, здароўю чалавека, здароўю раслін або здароўю дабрабыту жывёл;
- (e) забеспячэнне цэласнасці арганічнай вытворчасці на ўсех этапах вытворчасці, перапрацоўкі распаўсюджвання прадуктаў харчавання корму;
- (f) адпаведная распрацоўка краванне біялагічнымі працэсамі, заснаваная на экалагічных сферах з выкарыстаннем прыродных рэсурсаў, якія з'яўляюцца ўнутранымі для сямейства кравання, з выкарыстаннем метадаў, якія:
- (i) выкарыстоўваюць жывыя арганізмы механічныя метады вытворчасці;
  - (ii) займацца вырошчваннем сельскагаспадарчых культур, звязаных з выкарыстаннем глебы, жывёлагадоўляй, звязанай з выкарыстаннем зямлі, або займацца аквакультурай, якая адпавядае прынцыпу ўстойлівага выкарыстання водных рэсурсаў;
  - (iii) выключаць выкарыстанне ГМА, прадуктаў, вырабленых з ГМА, прадуктаў, вырабленых з дапамогай ГМА, акрамя ветэрынарных лекавых прэпаратаў;
  - (iv) заснаваныя на ацэнцы рызык выкарыстання, пры неабходнасці, мер засцярогі прафлактыку;
- (g) абмежаванне выкарыстання знешніх рэсурсаў; калі патрабуюцца знешнія рэсурсы або адсутнічаюць адпаведныя практыкі метады кравання, згаданыя ў пункце (f), знешнія рэсурсы абмяжоўваюцца:
- (i) матэрыялы з арганічнай вытворчасці; у выпадку расліннага рэпрадуктыўнага матэрыялу прыярытэт аддаецца гатункам адбраныя паводле хадольнасці задавальняць канкрэтныя патрэбы мэты арганічнай сельскай гаспадаркі;
  - (ii) натуральныя або рэчывы натуральнага паходжання;
  - (iii) неэкастваральныя мінэральныя ўгнаенні;
- (h) адаптацыя вытворчага працэсу, пры неабходнасці ў рамках гэтага Рэгламенту, з улікам сярэдняга стану, рэгіянальных адрозненняў у экалагічным балансе, кліматычных мясцовых умоў, стадыі развіцця спецыфічных метадаў жывёлагадоўлі;
- (i) выключэнне з усяго арганічнага харчовага ланцуга кланавання жывёл, вырошчвання штучна індукваных плодных жывёл і анэмічнага выпраменьвання;
- (j) захаванне высокага ўзроўню дабрабыту жывёл з павагай да іх паводнага патрэб.

#### Артыкул 6

Канкрэтныя прынцыпы, якія прымяняюцца да сельскагаспадарчай дзейнасці аквакультуры

Што тычыцца сельскагаспадарчай дзейнасці аквакультуры, арганічнай вытворчасці, у прыватнасці, паводна грунтавацца на наступных канкрэтных прынцыпах:

- (a) падтрыманне паляпшэнне жыцця глебы натуральнай урадлівасці глебы, стабільнасці глебы, утрыманне вільгаці ў глебе біяразнастайнасці глебы, прадухавленне барацьба са стратай арганічных рэчываў глебы, ушчыльненнем глебы эрозій глебы, а таксама харчаванне раслін у першую чаргу праз глебавую экасістэму;
- (b) абмежаванне выкарыстання неаднаўляльных рэсурсаў знешніх рэсурсаў да мінімуму;
- (c) перапрацоўка адходаў пабочных прадуктаў расліннага жывёльнага паходжання ў якасці рэсурсаў для расліннаводства жывёлагадоўлі;
- (d) падтрыманне здароўя раслін шляхам прафлактычных мер, у прыватнасці, выбару адпаведных вадкасцей, гатункаў або разнастайнага матэрыялу, устойлівага вага да шкодніц каўхвароб, адпаведных севазваротаў, механічных фізічных метадаў абароны натуральных ворагаў шкодніц каўхвароб;
- (e) выкарыстанне насення жывёл з высокай ступенню генетычнай разнастайнасці, устойлівага вадкасцей да хвароб даўгалецця;
- (f) пры выбары гатункаў раслін, з улікам асаблівасцей канкрэтных сямействаў арганічнай вытворчасці, з акцэнтам на арганічнае эфектыўнасць, устойлівага вадкасцей да хвароб, адаптацыю да разнастайных мясцовых глебава-кліматычных умоў павага да натуральных бар'ераў скрыжавання;

- (g) выкарыстанне арганічнага рэпрадуктыўнага матэрыялу раслін, напрыклад, рэпрадуктыўнага матэрыялу раслін з арганічнага гетэрагеннага матэрыялу арганічных гатункаў, прыдатных для арганічнай вытворчасці;
- (h) вытворчасць арганічных гатункаў дзякуючы натуральнай рэпрадуктыўнай здольнасці з акцэнтам на ўтрыманне ў межах прыроды перасячэнне бар'ераў;
- (i) без шкоды для артыкула 14 Рэгламенту (ЕС) № 2100/94 нацыянальных правоў на гатункі раслін, прадастаўленых у адпаведнасці з Нацыянальнае заканадаўства дзяржаў-членаў, магчыма для фермераў выкарыстоўваць рэпрадуктыўны матэрыял раслін, атрыманы з хімічных ферм, з мэтай садзейнічання развіццю генетычных рэсурсаў, адаптаваных да асаблівых умоў арганічнай вытворчасці;
- (j) пры выбары парод жывёл, улічваючы высокую ступень генетычнай разнастайнасці, здольнасць жывёл адаптавацца да мясцовых умоў, хімічную каштоўнасць, даўгалецце, жыццяздольнасць ўстойлівасць да хвароб або праблем са здароўем;
- (k) практыка жывёлагадоўлі, адаптаваная да ўмоў выкарыстання зямлі звязанай з ёй;
- (l) прымяненне метадаў жывёлагадоўлі, якія ўмацоўваюць муніцыпальную стэму ўмацоўваюць натуральную абарону ад хвароб, у тым ліку рэгулярныя фізічныя нагрузкі доступ да адкрытых пляцовак пашаў;
- (m) кармленне жывёл арганічным кармам, якія складаюцца з сельскагаспадарчых інгрэдыентаў, атрыманых у выніку арганічнай вытворчасці, з натуральных несельскагаспадарчых рэчываў;
- (n) вытворчасць арганічнай жывёлагадоўчай прадукцыі, атрыманай з жывёл, якія вырошчваліся на арганічных фермах на працягу ўсяго жыцця з моманту нараджэння або вылучэння;
- (o) падтрыманне здароўя воднага асяроддзя якасць навакольных водных наземных экасістэм;
- (p) кармленне водных арганізмаў кормам з устойліва эксплуатаваных рыбных гаспадарак у адпаведнасці з Рэгламентам (ЕС) № 1380/2013 або з арганічным кормам, якія складаюцца з сельскагаспадарчых інгрэдыентаў, атрыманых у выніку арганічнай вытворчасці, у тым ліку арганічнай аквакультуры, натуральных несельскагаспадарчых рэчываў;
- (q) пазбяганне любой пагрозы для даўжалецтва, якія маюць ахоўны характар, якая можа ўзнікнуць у выніку арганічнай вытворчасці.

#### Артыкул 7

Конкрэтныя прынцыпы, якія прымяняюцца да перапрацоўкі арганічных прадуктаў харчавання

Вытворчасць апрацаваных арганічных прадуктаў харчавання павінна грунтавацца, у прыватнасці, на наступных канкрэтных прынцыпах:

- (a) вытворчасць арганічных прадуктаў харчавання з арганічных сельскагаспадарчых інгрэдыентаў;
- (b) абмежаванне выкарыстання харчовых дабавак, неарганічных інгрэдыентаў, якія маюць у асноўным тэхналагічныя сансарныя функцыі, а таксама мікраэлементарныя дапаможныя рэчывы для апрацоўкі, каб яны выкарыстоўваліся ў мінімальнай колькасці толькі ў выпадках стотнай тэхналагічнай неабходнасці або для асаблівых харчовых мэт;
- (c) выключэнне рэчываў метадаў апрацоўкі, якія могуць уводзіць у зман адносна сапраўднага характару прадукту;
- (d) апрацоўка арганічных прадуктаў харчавання з асцярожнасцю, пераважна з выкарыстаннем біялагічных, механічных фізічных метадаў;
- (e) выключэнне прадуктаў харчавання, якія змяшчаюць штучныя нанаматэрыялы або складаюцца з іх.

#### Артыкул 8

Конкрэтныя прынцыпы, якія прымяняюцца да перапрацоўкі арганічных кармоў

Вытворчасць апрацаваных арганічных кармоў павінна грунтавацца, у прыватнасці, на наступных канкрэтных прынцыпах:

- (a) вытворчасць арганічных кармоў з арганічных кармавых матэрыялаў;
- (b) абмежаванне выкарыстання кармавых дабавак тэхналагічных дапаможных рэчываў, каб яны выкарыстоўваліся ў мінімальнай колькасці толькі ў выпадках неабходных тэхналагічных або заатэхнічных патрэб або для асаблівых харчовых мэт;

(с) выключэнне рэчываў метадаў апрацоўк, якія могуць удзельнічаць у зман адносна сапраўднага характару прадукту;

(d) асцярожная апрацоўка арганічных кармоў, пераважна з выкарыстаннем біялагічных, механічных фізічных метадаў.

### РАЗДЗЕЛ III

#### ПРАВІЛЫ ВЫТВОРЧАСЦІ

##### Артыкул 9

##### Агульныя правілы вытворчасці

1. Аператары павінны выконваць агульныя правілы вытворчасці, выкладзеныя ў гэтым артыкуле.

2. Усё гаспадарка павінна крывавацца ў адпаведнасць з патрабаваннямі гэтага Рэгламенту, які прымяняюцца да арганічнай вытворчасці.

3. Для мэтаў выкарыстання, згаданых у артыкулах 24 і 25 ў Дадатку II, у арганічнай вытворчасці могуць выкарыстоўвацца толькі прадукты рэчывы, якія былі дазволены ў адпаведнасць з гэтым палажэннем, пры ўмове, што выкарыстанне ў неарганічнай вытворчасці таксама было дазволена ў адпаведнасць з адпаведным палажэннем заканадаўства Саюза, пры неабходнасці, у адпаведнасць з нацыянальным палажэннем, заснаваным на заканадаўстве Саюза.

Наступныя прадукты рэчывы, згаданыя ў артыкуле 2(3) Рэгламенту (EC) № 1107/2009, дапускаюцца да выкарыстання ў арганічнай вытворчасці пры ўмове, што яны аўтарызаваны ў адпаведнасць з гэтым Рэгламентам:

(a) антысантары, сінтэтычныя дадатковыя фармулянты ў якасці кампанентаў сродкаў абароны раслін;

(b) дапаможныя рэчывы, якія павінны змешвацца са сродкамі аховы раслін.

Выкарыстанне ў арганічнай вытворчасці прадуктаў рэчывы для мэтаў, адрозных ад тых, што прадугледжаны гэтым Рэгламентам, дазваляецца пры ўмове, што выкарыстанне адпавядае прынцыпам, выкладзеным у главе II.

4. Іанізуючае выпраменьванне не павінна выкарыстоўвацца пры апрацоўцы арганічных прадуктаў харчавання або кармоў, а таксама пры апрацоўцы сыравіны, якая выкарыстоўваецца ў арганічных прадуктах харчавання або кармах.

5. Кланаванне жывёл развядзенне штучна індукаваных плодных жывёл забараняюцца.

6. Прафілактычныя засцерагалныя меры прымаюцца, дзе гэта мэтазгодна, на кожным этапе вытворчасці, падрыхтоўкі распаўсюджвання.

7. Нягледзячы на пункт 2, гаспадарка можа быць падзелена на выразна эфектыўна падзеленыя вытворчыя адзінкі для арганічнай, пераходнай неарганічнай вытворчасці, пры ўмове, што для неарганічных вытворчых адзінкаў:

(a) што тычыцца жывёлы, то гаворка дзе пра розныя віды;

(b) што тычыцца раслін, то гаворка дзе пра розныя гатункі, якія лёгка адрозніць.

Што тычыцца водарасцяў аквакультурных жывёл, то могуць быць задзейнічаны адны тыя ж віды пры ўмове наяўнасці выразнага эфектыўнага падзелу паміж вытворчым пляцоўкам або адзінкамі.

8. У якасці адступлення ад пункта (b) пункта 7, у выпадку шматгадовых культур, якія патрабуюць перыяду вырошчвання не менш за тры гады, могуць выкарыстоўвацца розныя гатункі, якія нельга лёгка адрозніць, або тыя ж гатункі, пры ўмове, што дадзеная вытворчасць ажыццяўляецца ў рамках плана пераўтварэння, пры ўмове, што пераўтварэнне апошняй часткі плошчы, звязанай з дадзенай вытворчасцю, на арганічную вытворчасць пачынаецца як мага хутчэй завяршаецца максімна на працягу пяці гадоў.

У такіх выпадках:

(a) фермер павінен паведаць кампетэнтны орган або, пры неабходнасці, кантрольны орган або кантрольны орган пра пачатак збору ўраджаю кожнага з адпаведных прадуктаў не менш чым за 48 гаўдзін;

(b) пасля завяршэння збору ўраджаю фермер павінен паведаць кампетэнтнаму органу або, пры неабходнасці, кантрольнаму органу або кантрольнаму органу аб дакладнай колькасці сабранай прадукцыі з адпаведных адзінкаў аб мерах, прынятых для аддзялення прадукцыі;

(c) план пераўтварэння меры, якія павінны быць прыняты для забеспячэння эфектыўнага выразнага падзелу, павінны штогод пацвярджацца кампетэнтным органам або, пры неабходнасці, кантралюючым органам або кантралюючай арганізацыяй пасля пачатку плана пераўтварэння.

9. Патрабаванне адносна розных відаў гатункаў, выкладзеныя ў пунктах (a) і (b) пункта 7, не распаўсюджваюцца на навукова-даследчыя адукацыйныя цэнтры, рассаднікі, размнажальнікі насення селекцыйныя кампаніі.

10. Калі ў выпадках, згаданых у пунктах 7, 8 і 9, не ўсе вытворчыя адзінкі гаспадаркі крывацца ў адпаведнасць з правамі арганічнай вытворчасці, аператары павінны:

(а) захоўваць прадукты, якія выкарыстоўваюцца для арганічных пераходных вытворчых адзінкі, асобна ад прадуктаў, якія выкарыстоўваюцца для неарганічных вытворчых адзінкі;

(б) захоўваць прадукцыю, вырабленую арганічным, пераходным неарганічным вытворчым адзінкам, асобна ад аднаго ншья;

(в) весці адэкватны ўлік, які дэманструе эфектыўнае падзел вытворчых адзінкі прадукцыі.

11. Камісія мае права прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасць з артыкулам 54, які ўносяць змены ў пункт 7 гэтага артыкула, дадаючы дадатковыя правы падзелу гаспадаркі на арганічныя, пераходныя неарганічныя вытворчыя адзінкі, у прыватнасці, у дачыненні да прадуктаў, пералічаных у Дадатку I, або шляхам унясення змяненняў у гэтыя дадзеныя правы.

#### Артыкул 10

#### Канверсія

1. Фермеры-аператары, якія вырабляюць водарасці або жывёл аквакультуры, павінны выконваць пераходны перыяд. На працягу ўсяго пераходнага перыяду яны павінны прымяняць усе правы арганічнай вытворчасці, выкладзеныя ў гэтым Рэгламенце, у прыватнасці, дзеючыя правы пераходу, выкладзеныя ў гэтым артыкуле ў Дадатку II.

2. Перыяд пераходу пачынаецца як мага раней, калі фермер або аператар, які вырабляе водарасці або жывёл аквакультуры, паведамляе ў аб'ект дзейнасці кампетэнтным органам у адпаведнасць з артыкулам 34(1) у дзяржаве-члене, у якой ажыццяўляецца гэтая дзейнасць, у якой гаспадарка гэтага фермера або аператара падпадае пад дзеянне сістэмы кантролю.

3. Ніякія папярэднія перыяды не могуць рэтраактыўна прызнаны часткай пераходнага перыяду, за выключэннем выпадкаў, калі:

(а) зямельныя ўчасткі аператара падпадалі пад меры, вызначаныя ў праграме, рэалізаванай у адпаведнасць з Рэгламентам (ЕС) № 1305/2013 з мэтай забеспячэння таго, каб на гэтых зямельных участках не выкарыстоўваліся ніякія прадукты або рэчывы, акрамя тых, што дазволены для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці; або

(б) аператар можа прадставіць доказы таго, што зямельныя ўчасткі былі прыроднымі або сельскагаспадарчымі тэрыторыямі, якія на працягу не менш за тры гады не апрацоўваліся прадуктамі або рэчывамі, не дазволенымі для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці.

4. Прадукты, вырабленыя падчас пераходнага перыяду, не павінны прадавацца як арганічныя прадукты або як прадукты, атрыманыя ў перыяд пераходу.

Аднак наступныя прадукты, вырабленыя падчас пераходнага перыяду ў адпаведнасць з пунктам 1, могуць прадавацца як прадукты, вырабленыя ў перыяд пераходу:

(а) рэпрадуктыўны матэрыял раслін, пры ўмове выканання канверсійнага перыяду працягласцю не менш за 12 месяцаў;

(б) харчовыя прадукты расліннага паходжання кармавыя прадукты расліннага паходжання, пры ўмове, што прадукт змяшчае толькі адзін інгрэдыент сельскагаспадарчай культуры, пры ўмове, што быў выкананы пераходны перыяд працягласцю не менш за 12 месяцаў да збору ўраджаю.

5. Камісія мае паўнамоцтвы прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасць з артыкулам 54, які ўносяць змены ў пункт 1.2.2 часткі II Дадатку II шляхам дадання прав лаў пераўтварэння для в даў, акрамя тых, што рэгулююцца ў частцы II Дадатку II 17 чэрвеня 2018 года, або шляхам унясення змяненняў у гэтыя дадзеныя правы.

6. Камісія, пры неабходнасці, прымае выканаўчыя акты, якія вызначаюць дакументы, якія павінны быць прадстаўлены для рэтраактыўнага прызнання папярэдняга перыяду ў адпаведнасць з пунктам 3 гэтага артыкула.

Гэтыя выканаўчыя акты прымаюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 55(2).

#### Артыкул 11

#### Забарона на выкарыстанне ГМА

1. ГМА, прадукты, вырабленыя з ГМА, прадукты, вырабленыя з дапамогай ГМА, не павінны выкарыстоўвацца ў харчовых прадуктах або кормах, а таксама ў якасці харчовых прадуктаў, кормаў, дапаможных сродкаў для перапрацоўкі, сродкаў аховы раслін, угнаенняў, глебавых паляпшальнікаў, рэпрадуктыўнага матэрыялу раслін, мкраарганізмаў або жывёл у арганічнай вытворчасці.

2. Для мэт забароны, выкладзенай у пункце 1, у дачыненні да ГМА прадуктаў, вырабленых з ГМА для харчовых прадуктаў кармоў, аператары могуць абап рацца на этикеткі прадукту, які былі наклеены або прадастаўлены ў адпаведнасць з Дырэктывай 2001/18/ЕС, Рэгламентам (ЕС) № 1829/2003 Еўрапейскага парламента Савета (1) або Рэгламентам (ЕС) № 1830/2003 Еўрапейскага парламента Савета (2), або на любы суправаджальны дакумент, прадастаўлены ў адпаведнасць з ім.

3. Аператары могуць меркаваць, што пры вытворчасці набытых прадуктаў харчавання кармоў не выкарыстоўваліся ГМА прадукты, вырабленыя з ГМА, калі такія прадукты не маюць прымацаванай або прадастаўленай этикеткі або не суправаджаюцца дакументам, прадастаўленым у адпаведнасць з прававымі актамі, згаданымі ў пункце 2, калі яны не атрымалі спецыяльнага фармацыю, якая сведчыць аб тым, што маркіроўка адпаведных прадуктаў не адпавядае гэтым прававым актам.

4. Для мэтаў забароны, выкладзенай у пункце 1, у дачыненні да прадуктаў, на якія не распаўсюджваюцца пункты 2 і 3, аператары, якія выкарыстоўваюць неарганічныя прадукты, набытыя ў трэціх асоб, павінны запатрабаваць ад прадаўца пацверджання таго, што гэтыя прадукты не выраблены з ГМА або не выраблены з дапамогай ГМА.

## Артыкул 12

### Правы раслінаводства

1. Аператары, якія вырабляюць расліны або раслінную прадукцыю, павінны выконваць, у прыватнасці, падрабязныя правы, выкладзеныя ў частцы I Дадатку II.

2. Камусь я мае права прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасць з артыкулам 54, які змяняюць:

(а) пункты 1.3 і 1.4 часткі I Дадатку II адносна адступленняў;

(b) пункт 1.8.5 часткі I Дадатку II адносна выкарыстання расліннага рэпрадуктыўнага матэрыялу, вырашчанага ў перыяд канверсіі, неарганічнага;

(c) пункт 1.9.5 часткі I Дадатку II шляхам дадання дадатковых палажэнняў адносна пагадненняў паміж аператарам сельскагаспадарчай прадукцыі і культурнымі аб'ектамі або шляхам унясення змяненняў у гэтыя дадатковыя палажэнні;

(d) пункт 1.10.1 часткі I Дадатку II шляхам дадання дадатковых мер па барацьбе са шкоднікмі пустазеллем або шляхам унясення змяненняў у гэтыя меры дадатковых мер;

(e) Частка I Дадатку II шляхам дадання дадатковых падрабязных прав лаў практык вырошчвання для канкрэтных раслін і расліннай прадукцыі, у тым ліку прав лаў для прарошчанага насення або шляхам унясення змяненняў у гэтыя дададзеныя правы.

## Артыкул 13

Спецыяльныя палажэнні па продажы расліннага рэпрадуктыўнага матэрыялу з арганічнага гетэрагеннага матэрыялу

1. Рэпрадуктыўны матэрыял раслін з арганічнага гетэрагеннага матэрыялу можа прадавацца без выканання патрабаванняў да рэгістрацыі без выканання катэгорыі сертыфікацыі перадававага, базавага сертыфікаванага матэрыялу або патрабаванняў да новых катэгорыяў, якія выкладзены ў дырэктывах 66/401/ЕЭС, 66/402/ЕЭС, 68/193/ЕЭС, 98/56/ЕЭС, 2002/53/ЕЭС, 2002/54/ЕЭС, 2002/55/ЕЭС, 2002/56/ЕЭС, 2002/57/ЕЭС, 2008/72/ЕЭС і 2008/90/ЕЭС або актах, прынятых у адпаведнасць з гэтым дырэктывам.

2. Раслінны рэпрадуктыўны матэрыял з арганічнага гетэрагеннага матэрыялу, згаданы ў пункце 1, можа быць прададзены пасля паведамлення пастаўшчыком аб арганічным гетэрагенным матэрыяле адказным афіцыйным органам, згаданым у дырэктывах 66/401/ЕЭС, 66/402/ЕЭС, 68/193/ЕЭС, 98/56/ЕЭС, 2002/53/ЕЭС, 2002/54/ЕЭС, 2002/55/ЕЭС, 2002/56/ЕЭС, 2002/57/ЕЭС, 2008/72/ЕЭС і 2008/90/ЕЭС, складзенага з дапамогай дасье, якое змяшчае:

(а) кантактныя дадзеныя заяўніка;

(b) вядомы назва арганічнага гетэрагеннага матэрыялу;

(c) апісанне асноўных агранічальных характарыстык, агульных для гэтай групы раслін, у тым ліку метадаў селекцыі, любых даступных вынікаў выпрабаванняў гэтых характарыстык, краіны вытворчасці выкарыстанага бацькоўскага матэрыялу;

(d) заява заяўніка адносна праўдзівасці элементаў, узказаных у пунктах (а), (b) і (c);

(e) рэпрэзентатыўная выбарка.

(1) Рэгламент (ЕС) № 1829/2003 Еўрапейскага парламента Савета ад 22 верасня 2003 г. аб генетычна мадыфікаваных прадуктах харчавання кормах (ОJ L 268, 18.10.2003, с. 1).

(2) Рэгламент (ЕС) № 1830/2003 Еўрапейскага парламента Савета ад 22 верасня 2003 г. аб адсочванні маркіроўкі генетычна мадыфікаваных арганізмаў адсочваных харчовых прадуктаў кармоў, вырабленых з генетычна мадыфікаваных арганізмаў, аб унясенні змяненняў у Дырэктыву 2001/18/ЕС (ОJ L 268, 18.10.2003, с. 24).

Гэтае паведамленне павіна быць даслана заказным лстом або любым іншым спосабам сувязі, прынятым аф цыйным органам, з просьбай аб пацвярджэнні атрымання.

Праз тры месяцы пасля даты, указанай у кватанцы аб атрыманні, пры ўмове, што дадатковая інфармацыя не была запытана або пастаўшчыку не было паведамлена аб аф цыйнай адмове з прычыны няпоўнасці дакументацыі або неадпаведнасці патрабаванням, як гэта вызначана ў артыкуле 3(57), лчыцца, што адказны аф цыйны орган пацвердзіў атрыманне паведамлення яго змест.

Пасля таго, як адказны аф цыйны орган яўна або ўскосна пацвердзіў атрыманне паведамлення, ён можа прыступіць да ўключэння арганічнага гетэрагеннага матэрыялу ў спіс. Гэта ўключэнне павіна быць бясплатным для пастаўшчыка.

Спіс любога арганічнага гетэрагеннага матэрыялу павінен быць даведзены да ведама кампетэнтных органаў ішых дзяржаў-членаў Камісіі.

Так арганічны гетэрагенны матэрыял павінен адпавядаць патрабаванням, выкладзеным у дэлегаваных актах, прынятых у адпаведнасці з пунктам 3.

3. Камісія мае паўнамоцтвы прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасці з артыкулам 54, які дапаўняюць гэты Рэгламент шляхам устанаўлення прав лаў, якія рэгулююць вытворчасць прадуж раслінага рэпрадуктыўнага матэрыялу арганічнага гетэрагеннага матэрыялу пэўных родаў або в даў, у дачыненні да:

- (а) апсанне арганічнага гетэрагеннага матэрыялу, у тым ліку адпаведныя метады селекцыі вытворчасці, выкарыстаны бацькоўскі матэрыял;
- (б) мінімальныя патрабаванні да якасці партый насення, у тым ліку дэнтачнасць, удзельная чысціня, узровень прарастання сантарныя нормы якасці;
- (с) маркіроўка ўпакоўка;
- (д) інфармацыя ўзоры прадукцыі, якія павінны захоўвацца прафесійнымі аператарам;
- (е) пры неабходнасці, падтрыманне арганічнага гетэрагеннага матэрыялу.

#### Артыкул 14

##### Правы вытворчасці жывёлы

1. Аператары жывёлагадоўлі павінны выконваць, у прыватнасці, падрабязныя правы вытворчасці, выкладзеныя ў частцы II Дадатку II ў любых выканаўчых актах, згаданых у пункце 3 гэтага артыкула.

2. Камісія мае права прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасці з артыкулам 54, які змяняюць:

- (а) пункты 1.3.4.2, 1.3.4.4.2 і 1.3.4.4.3 часткі II Дадатку II шляхам зняцця працэнтных суадносін у дачыненні да паходжання жывёл, пасля таго, як будзе ўстаноўлена дастатковая колькасць арганічных жывёл на рынку Саюза;
- (б) пункт 1.6.6 часткі II Дадатку II адносна абмежавання на арганічны азот, звязанага з агульнай шчыльнасцю пагалоўя;
- (с) пункт 1.9.6.2(б) часткі II Дадатку II адносна кармлення пчаліных калоній;
- (д) пункты 1.9.6.3(б) і (е) часткі II Дадатку II адносна прымальных метадаў дэзінфекцыі пчаліных каўметады метады барацьбы з *Varroa destructor*;
- (е) Частка II Дадатку II шляхам дадання падрабязных прав лаў адносна жывёлагадоўлі для в даў, акрамя в даў, якія рэгулююцца ў гэтым дадатку Частка 17 чэрвеня 2018 г., або шляхам унясення змяненняў у гэтыя дадатковыя правы адносна:
  - (i) адступленні адносна паходжання жывёл;
  - (ii) харчаванне;
  - (iii) метады ўтрымання жывёлагадоўлі;
  - (iv) ахова здароўя;
  - (v) дабрабыт жывёл.

3. Камісія, пры неабходнасці, прымае выканаўчыя акты адносна часткі II Дадатку II, якія прадугледжваюць правы адносна:

- (а) мінімальны перыяд, які павінен выконвацца для кармлення жывёл, якія смактуць малаком, згаданы ў пункце 1.4.1(г);
- (б) шчыльнасць пагалоўя мінімальна плошча крытых адкрытых тэрыторый, якія павінны выконвацца для канкрэтных в даў жывёлы, каб забяспечыць задавальненне патрэб жывёл у разв'язцы, фзіялагічных этапаў чыных патрэбах у адпаведнасці з пунктам 1.6.3, 1.6.4 і 1.7.2,

(с) характарыстык тэхнічных патрабавань да мінімальнай плошчы для ўнутраных адкрытых пляцовак;

(d) характарыстык тэхнічных патрабавань да будынкаў загонаў для ўсхвдаў жывёлы, акрамя пчол, каб забяспечыць задавальненне патрэб жывёлу ў разв'язцы, фэалагічных эталагічных патрэбах у адпаведнасць з пунктам 1.7.2;

(е) патрабавань да расліннасці характарыстык ахоўных аб'ектаў адкрытых тэрыторый.

Гэтыя выканаўчыя акты прымаюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 55(2).

#### Артыкул 15

Правы вытворчасці водарасцяў аквакультурных жывёл

1. Аператары, якія вырабляюць водарасці жывёл аквакультуры, павінны выконваць, у прыватнасці, падрабязныя правы вытворчасці, выкладзеныя ў частцы III Дадатку II ў любых выканаўчых актах, згаданых у пункце 3 гэтага артыкула.

2. Камісія мае права прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасць з артыкулам 54, які змяняюць:

(a) пункт 3.1.3.3 часткі III Дадатку II адносна корму для драпежных аквакультурных жывёл;

(b) пункт 3.1.3.4 часткі III Дадатку II шляхам дадання дадатковых спецыяльных прав лаў адносна кармоў для некаторых жывёл аквакультуры, або шляхам унясення змяненняў у гэтыя дадатковыя правы;

(с) пункт 3.1.4.2 часткі III Дадатку II адносна ветэрынарнага лячэння жывёл аквакультуры;

(d) Частка III Дадатку II шляхам дадання дадатковых падрабязных умоў для кожнага вяду кравання племянным статкам, развядзення вытворчасці маладняку або шляхам змены гэтых дадатковых падрабязных умоў.

3. Камісія, пры неабходнасці, прымае выканаўчыя акты, які ўстанаўляюць падрабязныя правы для кожнага вяду або групы вяду адносна шчыльнасці пасадак, а таксама адносна спецыфічных характарыстык вытворчых сстэм сстэм утрымання, каб забяспечыць задавальненне патрэбаў канкрэтнага вяду.

Гэтыя выканаўчыя акты прымаюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 55(2).

4. Для мэта гэтага артыкула частка III Дадатку II «шчыльнасць пасадак» азначае жывую вагу аквакультурных жывёл на кубічны метр вады ў любы час падчас фазы вырошчвання, а ў выпадку камбалы крэветак — вагу на квадратны метр паверхні.

#### Артыкул 16

Правы вытворчасці апрацаваных харчовых прадуктаў

1. Аператары, якія вырабляюць апрацаваныя харчовыя прадукты, павінны выконваць, у прыватнасці, падрабязныя правы вытворчасці, выкладзеныя ў частцы IV Дадатку II ў любых выканаўчых актах, згаданых у пункце 3 гэтага артыкула.

2. Камісія мае права прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасць з артыкулам 54, які змяняюць:

(a) пункт 1.4 часткі IV Дадатку II адносна мер засцярогі прафлактычных мер, якія павінны прымаць аператары;

(b) пункт 2.2.2 часткі IV Дадатку II адносна тыпаў складу прадуктаў рэчываў, якія дазvolеныя для выкарыстання ў апрацаваных харчовых прадуктах, а таксама ўмовы, пры якіх яны могуць выкарыстоўвацца;

(с) пункт 2.2.4 часткі IV Дадатку II адносна разліку працэнтнай долі сельскагаспадарчых нгрэдыентаў, згаданых у пунктах (a)(ii) і (b)(i) артыкула 30(5), у тым ліку харчовых дабавак, дазvolеных у адпаведнасць з артыкулам 24 для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці, якія лічацца сельскагаспадарчымі нгрэдыентам ў мэтах таго ж разлікаў.

Гэтыя дэлегаваныя акты не павінны ўключаць магчымасць выкарыстання араматызатараў або араматызатараў, якія не з'яўляюцца натуральнымі ў значэнні артыкула 16(2), (3) і (4) Рэгламенту (ЕС) № 1334/2008 Еўрапейскага парламента Савета (1), н арганічным.

3. Камісія можа прымаць выканаўчыя акты, які ўстанаўляюць метады, дазvolеныя пры перапрацоўцы харчовых прадуктаў.

Гэтыя выканаўчыя акты прымаюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 55(2).

(1) Рэгламент (ЕС) № 1334/2008 Еўрапейскага парламента Савета ад 16 снежня 2008 г. аб араматызатарах некаторых харчовых нгрэдыентах з араматызатарным ўласцівым для выкарыстання ў харчовых прадуктах на паверхнях, а таксама аб унясенні змяненняў у Рэгламент Савета (ЕЭС) № 1601/91, Рэгламенты (ЕС) № 2232/96 і (ЕС) № 110/2008 Дырэктыву 2000/13/ЕС (ОJ L 354, 31.12.2008, с. 34).

## Артыкул 17

## Прав лы вытворчасц апрацаваных кармоў

1. Аператары, як я вырабляюць апрацаваныя кормы, пав нны выконваць, у прыватнасц , падрабязныя прав лы вытворчасц , выкладзеныя ў частцы V Дадатку II ў любых выканаўчых актах, згаданых у пункце 3 гэтага артыкула.
  2. Кам с я мае паўнамоцтвы прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасц з артыкулам 54, як я ўносяць змены ў пункт 1.4 частк V Дадатку II шляхам дадання дадатковых мер засцярог праф лактык , як я пав нны прымаць аператары, або шляхам унясення змяненняў у гэтыя дададзеныя меры.
  3. Кам с я можа прымаць выканаўчыя акты, як я ўстанаўл ваюць метады, дазvolеныя для выкарыстання пры перапрацоўцы кармавых прадуктаў.
- Гэтыя выканаўчыя акты прымаюцца ў адпаведнасц з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 55(2).

## Артыкул 18

## Прав лы вытворчасц в на

1. Аператары, як я вырабляюць прадукцыю в наробнага сектара, пав нны выконваць, у прыватнасц , падрабязныя прав лы вытворчасц , выкладзеныя ў частцы VI Дадатку II.
2. Кам с я мае права прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасц з артыкулам 54, як я змяняюць:
  - (a) пункт 3.2 частк VI Дадатку II шляхам дадання дадатковых забароненых аналаг чнай практык , працэсаў апрацоўк , або шляхам змены гэтых дададзеных элементаў;
  - (b) пункт 3.3 частк VI Дадатку II.

## Артыкул 19

## Прав лы вытворчасц дрожджаў, як я выкарыстоўваюцца ў якасц ежы або корму

1. Аператары, як я вырабляюць дрожджы для выкарыстання ў якасц ежы або корму, пав нны выконваць, у прыватнасц , падрабязныя прав лы вытворчасц , выкладзеныя ў частцы VII Дадатку II.
2. Кам с я мае паўнамоцтвы прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасц з артыкулам 54, як я ўносяць змены ў пункт 1.3 частк VII Дадатку II шляхам дадання дадатковых падрабязных прав лаў вытворчасц дрожджаў або шляхам унясення змяненняў у гэтыя дададзеныя прав лы.

## Артыкул 20

## Адсутнасць пэўных прав лаў вытворчасц для канкрэтных в даў жывёлы в даў аквакультурных жывёл

У чаканн прыняцця:

- (a) дадатковыя агульныя прав лы для ншых в даў жывёлы, акрамя тых, што рэгулююцца ў пункце 1.9 частк II Дадатку II у адпаведнасц з пунктам (e) артыкула 14(2);
- (b) выканаўчыя акты, згаданыя ў артыкуле 14(3), для в даў жывёлы; або
- (c) выканаўчыя акты, згаданыя ў артыкуле 15(3), для в даў або групы в даў аквакультурных жывёл;

Дзяржава-член можа ўжываць падрабязныя нацыянальныя прав лы вытворчасц для пэўных в даў або груп в даў жывёл у дачыненн да элементаў, як я пав нны ахопл вацца мерам , згаданым ў пунктах (a), (б) (в), пры ўмове, што гэтыя нацыянальныя прав лы адпавядаюць гэтаму Рэгламенту, пры ўмове, што яны не забараняюць, не абмяжоўваюць не перашкаджаюць размяшчэнню на рынку прадуктаў, як я былі выраблены за межам яе тэрыторы як я адпавядаюць гэтаму Рэгламенту.

## Артыкул 21

## Прав лы вытворчасц прадуктаў, як я не адносяцца да катэгорый прадуктаў, згаданых у артыкулах 12-19

1. Кам с я мае права прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасц з артыкулам 54, як я ўносяць змены ў Дадатку II шляхам дадання падрабязных прав лаў вытворчасц , а таксама прав лаў аб абавязку пераўтварэння для прадуктаў, як я не адносяцца да катэгорый прадуктаў, згаданых у артыкулах 12-19, або шляхам унясення змяненняў у гэтыя дададзеныя прав лы.

Гэтыя дэлегаваныя акты пав нны грунтавацца на мэтах прынцыпах орган чнай вытворчасц , выкладзеных у главе II, пав нны адпавядаць агульным прав лам вытворчасц , выкладзеным у артыкулах 9, 10 11, а таксама снуючым падрабязным прав лам вытворчасц , выкладзеным для падобных прадуктаў у Дадатку II. Яны пав нны ўстанаўл ваць патрабаванн адносна, у прыватнасц , дазvolеных або забароненых в даў апрацоўк , практык рэсурсаў, або перыядаў пераходу для адпаведных прадуктаў.

2. Пры адсутнасці падрабязных прав лаў вытворчасці, згаданых у пункце 1:

(а) аператары павінны, у дачыненні да прадуктаў, згаданых у пункце 1, выконваць прынцыпы, выкладзеныя ў артыкулах 5 і 6, mutatis mutandis прынцыпы, выкладзеныя ў артыкуле 7, агульныя правы вытворчасці, выкладзеныя ў Артыкулах 9–11;

(б) дзяржава-член можа ў дачыненні да прадуктаў, згаданых у пункце 1, прымяняць падрабязныя нацыянальныя правы вытворчасці, пры ўмове, што гэтыя правы адпавядаюць гэтаму Рэгламенту, пры ўмове, што яны не забараняюць, не абмяжоўваюць не перашкаджаюць размяшчэнню на рынку прадуктаў, які былі выраблены за межамі тэрыторыі, якая адпавядае гэтаму Рэгламенту.

## Артыкул 22

### Прыняцце выключных прав лаў вытворчасці

1. Камісія мае права прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасці з артыкулам 54, які дапаўняюць гэты Рэгламент шляхам устаўлення:

(а) крытэры для вызначэння таго, ці адносіцца да катастраф чных абставін, якія ўзнікаюць у выніку «неспрыяльнай кліматычнай падзеі», «хваробы жывёл», «экалагічнага нцыдэнту», «стыхійнага бедства» або «катастрафчнай падзеі», якія гэта вызначана ў пунктах (h), (i), (j), (k) і (l) артыкула 2(1) Рэгламенту (ЕС) № 1305/2013 адпаведна, а таксама любой параўнальнай стуацыі;

(б) канкрэтныя правы, у тым ліку магчымыя адступленні ад гэтага Рэгламенту, адносна таго, які дзяржава-члены павінны рэагаваць на такія катастрафчныя абставіны, калі яны вырашаць ужыць гэты артыкул;

(с) спецыяльныя правы маніторынгу справаздачнасці ў такіх выпадках.

Гэтыя крытэры правы павінны падпарадкоўвацца прынцыпам арганічнай вытворчасці, выкладзеным у главе II.

2. Калі дзяржава-член афцыйна прызнала падзею стыхійным бедствам, які гэта прадугледжана ў артыкуле 18(3) або артыкуле 24(3) Рэгламенту (ЕС) № 1305/2013, гэта падзея робіцца немагчымым выкананне правы лаў вытворчасці, устаноўленых у гэтым Рэгламенце, гэта дзяржава-член можа дазволіць адступленні ад правы лаў вытворчасці на абмежаваны перыяд, пакуль арганічная вытворчасць не будзе адноўлена, з улікам прынцыпаў, выкладзеных у главе II, любога дэлегаванага акта, прынятага ў адпаведнасці з пунктам 1.

3. Дзяржава-члены могуць прымаць меры ў адпаведнасці з дэлегаванымі актамі, згаданымі ў пункце 1, каб дазволіць працягваць або аднаўляць арганічную вытворчасць у выпадку катастрафчных абставін.

## Артыкул 23

### Збор, упакоўка, транспарціроўка захоўванне

1. Аператары павінны забяспечваць збор, упакоўку, транспарціроўку захоўванне арганічных прадуктаў прадуктаў, атрыманых у перыяд пераходу на сельскую гаспадарку, у адпаведнасці з правіламі, выкладзенымі ў Дадатку III.

2. Камісія мае права прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасці з артыкулам 54, які змяняюць:

(а) Раздзел 2 Дадатку III;

(б) Раздзелы 3, 4 і 6 Дадатку III шляхам дадання дадатковых спецыяльных правы лаў для перавозкі прыёму прадукцыі зацкаўленых асоб, або шляхам унясення змяненняў у гэтыя дадатковыя правы.

## Артыкул 24

### Дазвол на выкарыстанне прадуктаў рэчываў у арганічнай вытворчасці

1. Камісія можа дазволіць выкарыстанне пэўных прадуктаў рэчываў у арганічнай вытворчасці ўключыць любыя такія дазволеныя прадукты рэчывы ў абмежавальныя спісы для наступных мэт:

(а) у якасці актыўных рэчываў, якія будуць выкарыстоўвацца ў сродках абароны раслін;

(б) у якасці ўгнаенняў, глебавых ўгнаенняў пажыўных рэчываў;

(с) у якасці неарганічнага кармавога матэрыялу расліннага, водарасцяў, жывёльнага або дрожджавога паходжання або ў якасці кармавога матэрыялу млекаборнага або млеканеральнага паходжання;

(д) у якасці кармавых дабавак тэхналагічных дапаможнікаў;

(е) у якасці прадуктаў для ачысткі дэзінфекцыі сажалак, клетак, рэзервуараў, каналаў, будынкаў або збудаванняў, якія выкарыстоўваюцца для жывёлагадоўлі;

(ф) у якасці прадуктаў для ачысткі дэзінфекцыі будынкаў збудаванняў, якія выкарыстоўваюцца для вытворчасці раслін, у тым ліку для захоўвання ў сельскагаспадарчых угоддзях;

(g) у якасц прадуктаў для ачыстк дэз інфекцы ў перапрацоўчых складск х памяшканнях.

2. Акрамя прадуктаў рэчываў, дазволёных у адпаведнасц з пунктам 1, Кам с я можа дазвол ць пэўныя прадукты рэчывы для выкарыстання ў вытворчасц апрацаваных орган чных прадуктаў харчавання дрожджаў, як я выкарыстоўваюцца ў якасц прадуктаў харчавання або корму, пав нна ўключыць любыя так я дазволёныя прадукты рэчывы ў абмежавальныя сп сы для наступных мэт:

(a) у якасц харчовых дабавак тэхналаг чных дапаможных рэчываў;

(b) у якасц неарган чных сельскагаспадарчых нгрэдыентаў, як я будуць выкарыстоўвацца для вытворчасц апрацаваных орган чных прадуктаў харчавання;

(c) у якасц тэхналаг чных дапаможных рэчываў для вытворчасц дрожджаў прадуктаў з дрожджаў.

3. Дазвол на выкарыстанне ў орган чнай вытворчасц прадуктаў рэчываў, згаданых у пункце 1, ажыццяўляецца ў адпаведнасц з прынцыпам , выкладзеным ў главе II, наступным крытэрыям , як я ацэньваюцца ў цэлым:

(a) яны неабходны для ўстойл вай вытворчасц для выкарыстання, для якога яны прызначаны;

(b) усе адпаведныя прадукты рэчывы маюць расл ннае, водарасцевае, жывёльнае, м кробнае або м неральнае паходжанне, за выключэннем выпадкаў, кал прадукты або рэчывы з так х крын ц недаступныя ў дастатковай колькасц або якасц , або кал альтэрнатывы недаступныя;

(c) у выпадку прадуктаў, згаданых у пункце (a) пункта 1:

(i) х выкарыстанне неабходна для барацьбы са шкодн кам, для якога снуюць ншыя б ялаг чныя, ф з чныя або селекцыйныя альтэрнатывы, метады вырошчвання або ншыя эфектыўныя метады к равання адсутн чаюць;

(ii) кал так я прадукты не маюць расл ннага, водарасцевага, жывёльнага, м кробнага або м неральнага паходжання не дэнтэчныя х натуральным форма, х умовы выкарыстання выключаюць любы непасрэдны кантакт з ядомым часткам культуры;

(d) у выпадку прадуктаў, згаданых у пункце (b) пункта 1, х выкарыстанне неабходна для павышэння або падтрымання ўрадл васц глебы або для задавальнення пэўных пажыўных патрэб сельскагаспадарчых культур, або для канкрэтных мэт паляпшэння глебы;

(e) у выпадку прадуктаў, згаданых у пунктах (c) (d) пункта 1:

(i) х выкарыстанне неабходна для падтрымання здароўя жывёл, дабрабыту жывёл жыццяздольнасц спрыяе належнаму рацыёну, як задавальняе ф з ялаг чныя паводн цк я патрэбы адпаведнага в ду, або х выкарыстанне неабходна для вытворчасц або захавання кармоў, пакольк вытворчасц або захаванне кармоў немагчыма без выкарыстання так х рэчываў;

(ii) корм м неральнага паходжання, м краэлементы, в там ны або прав там ны маюць натуральнае паходжанне, за выключэннем выпадкаў, кал прадукты або рэчывы з так х крын ц недаступныя ў дастатковай колькасц або якасц , або кал альтэрнатывы недаступныя;

(iii) выкарыстанне неарган чных кармавых матэрыялаў расл ннага або жывёльнага паходжання неабходна, пакольк кармавыя матэрыялы расл ннага або жывёльнага паходжання, вырабленыя ў адпаведнасц з прав лам орган чнай вытворчасц , недаступныя ў дастатковай колькасц ;

(iv) выкарыстанне неарган чных спецыял, траў патак неабходна, пакольк так я прадукты недаступныя ў орган чным выглядзе; яны пав нны вырабляцца або рыхтавацца без х м чных растваральн каў, х выкарыстанне абмежавана 1% ад кармавога рацыёну для дадзенага в ду, штогод разл чваецца ў працэнтах ад сухога рэчыва корму сельскагаспадарчага паходжання.

4. Дазвол на выкарыстанне прадуктаў рэчываў, згаданых у пункце 2, у вытворчасц апрацаваных орган чных прадуктаў харчавання або для вытворчасц дрожджаў, як я выкарыстоўваюцца ў якасц ежы або корму, пав нен адпавядаць прынцыпам, выкладзеным у главе II, наступным крытэрыям, як я ацэньваюцца ў цэлым:

(a) альтэрнатыўныя прадукты або рэчывы, дазволёныя ў адпаведнасц з гэтым артыкулам, або метады, як я адпавядаюць гэтаму Рэгуляванне адсутн чае;

(b) без выкарыстання гэтых прадуктаў рэчываў немагчыма вырабляць або захоўваць прадукты харчавання або выконваць пэўныя дыетычныя патрабаванн , прадугледжаныя заканадаўствам Саюза;

(c) яны сустракаюцца ў прыродзе магл падвергнуцца тольк механ чным, ф з чным, б ялаг чным, ферментатыўным або м кробным працэсам, за выключэннем выпадкаў, кал прадукты або рэчывы з так х крын ц недаступныя ў дастатковай колькасц або якасц ;

(d) орган чны нгрэдыент недаступны ў дастатковай колькасц .

5. Дазвол на выкарыстанне хімічнасінтэзаваных прадуктаў рэчываў у адпаведнасць з пунктамі 1 і 2 гэтага артыкула строга абмяжоўваецца выпадкам, калі выкарыстанне знешніх рэсурсаў, згаданых у пункце (g) артыкула 5, будзе спрыяць непрымальнаму ўздзеянню на навакольнае асяроддзе.

6. Камісія мае права прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасць з артыкулам 54, які ўносіць змены ў пункты 3 і 4 гэтага артыкула, дадаючы дадатковыя крытэры для дазволу прадуктаў рэчываў, згаданых у пунктах 1 і 2 гэтага артыкула, для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці ў цэлым і вытворчасці апрацаваных арганічных прадуктаў харчавання ў прыватнасці, а таксама дадатковыя крытэры для адклення такіх дазволаў або шляхам унясення змяненняў у гэтыя дададзеныя крытэры.

7. Калі дзяржава-член лічыць, што прадукт або рэчыва варта дадаць або выключыць з спісаў дазволеных прадуктаў рэчываў, згаданых у пунктах 1 і 2, або што спецыфікацыя выкарыстання, згаданая ў правалах вытворчасці, павінны быць зменены, яна павінна забяспечыць аффіцыйную адрасную Камісію і іншыя дзяржавы-члены дасье з указаннем прычын уключэння, выключэння або іншых змяненняў яго апублікаванне ў адпаведнасць з заканадаўствам Саюза нацыянальным заканадаўствам аб абароне дадзеных.

Камісія публікуе любыя запыты, згаданыя ў гэтым пункце.

8. Камісія рэгулярна пераглядае спісы, згаданыя ў гэтым артыкуле.

Спіс неарганічных інгрэдыентаў, згаданых у пункце (b) пункта 2, пераглядаецца не радзей за адзін раз на год.

9. Камісія прымае выканаўчыя акты адносна аўтарызацыі або адклення аўтарызацыі прадуктаў рэчываў у адпаведнасць з пунктамі 1 і 2, якія могуць выкарыстоўвацца ў арганічнай вытворчасці ў цэлым і вытворчасці апрацаваных арганічных прадуктаў харчавання ў прыватнасці, а таксама ўстанаўлівае працэдур, якія павінны выконвацца для такіх аўтарызацый, а таксама спісы такіх прадуктаў рэчываў, пры неабходнасці, хімічнасінтэзаваных, патрабаванне да складу ўмовы выкарыстання.

Гэтыя выканаўчыя акты прымаюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 55(2).

#### Артыкул 25

Дазвол дзяржавам-членам на выкарыстанне неарганічных сельскагаспадарчых інгрэдыентаў для перапрацаваных арганічных прадуктаў харчавання

1. Калі гэта неабходна для забеспячэння доступу да пэўных сельскагаспадарчых інгрэдыентаў, калі такія інгрэдыенты недаступны ў арганічнай форме ў дастатковай колькасці, дзяржава-член можа па запыце аператара часова дазволіць выкарыстанне неарганічных сельскагаспадарчых інгрэдыентаў для вытворчасці апрацаваных арганічных прадуктаў харчавання на сваёй тэрыторыі на тэрмін не больш за шэсць месяцаў. Гэты дазвол распаўсюджваецца на ўсё аператару ў гэтай дзяржаве-члене.

2. Дзяржава-член неадкладна паведамляе Камісію і іншым дзяржавам-членам праз камп'ютэрную сістэму, якая дазваляе электронны абмен дакументамі фармацыяй, прадастаўленую Камісію, аб любым дазволе, выдадзеным для яе тэрыторыі ў адпаведнасць з пунктамі 1.

3. Дзяржава-член можа падоўжыць дазвол, прадугледжаны ў пункце 1, два разы максімна на шэсць месяцаў кожны раз, пры ўмове, што неводная іная дзяржава-член не прырочыла, паказваючы праз сістэму, згаданую ў пункце 2, што такія інгрэдыенты даступны ў арганічнай форме ў дастатковай колькасці.

4. Кантрольны орган або кантрольны орган, прызначаны ў адпаведнасць з артыкулам 46(1), можа выдаць часовы дазвол, які гаворыцца ў пункце 1 гэтага артыкула, на тэрмін не больш за шэсць месяцаў аператарам у тэрмінах, якія запытваюць так дазвол, які падпарадкоўваюцца кантролю з боку гэтага кантрольнага органа або кантрольнага органа, пры ўмове, што ўмовы гэтага пункта выкананы ў адпаведнай тэрмінах краіне. Дазвол можа быць прадоўжаны не больш за два разы па шэсць месяцаў кожны.

5. Калі пасля двух падаўжэнняў часовага дазволу дзяржава-член на падставе аб'ектыўнай фармацылічыць, што даступнасць такіх інгрэдыентаў у арганічнай форме застаецца недастатковай для задавальнення якасных колькасцей патрэб аператару, яна можа звярнуцца ў Камісію з запытам у адпаведнасць з артыкулам 24(7).

#### Артыкул 26

Збор дадзеных аб наяўнасці на рынку арганічнага пераходнага расліннага рэпрадуктыўнага матэрыялу, арганічных жывёл маладняку арганічнай аквакультуры

1. Кожная дзяржава-член забяспечвае стварэнне рэгулярна абнаўляемай базы дадзеных для ўключэння ў спіс арганічнага пераходнага расліннага рэпрадуктыўнага матэрыялу, за выключэннем расады, але ў тым ліку насеннай бульбы, якія даступны на яе тэрыторыі.

2. Дзяржавы-члены павінны мець сямэйны, які дазваляюць аператарам, які гандлююць арганічным або пераходным рэпрадуктыўным матэрыялам раслін, арганічным жывёлам або арганічнай аквакультурай маладняком, які могуць пастаўляць хуткую дастатковую колькасць на працягу разумнага перыяду, на добраахвотнай аснове бясплатна публікаваць разам са сваімі менамі кантактным дадзеным інфармацыю пра наступнае:

(а) арганічны пераходны раслінны рэпрадуктыўны матэрыял, так як раслінны рэпрадуктыўны матэрыял з арганічнага гетэрагеннага матэрыялу або арганічных гатункаў, прыдатных для арганічнай вытворчасці, за выключэннем расады, але ў тым ланцужку насеннай бульбы, які даступны; колькасць па вазе гэтага матэрыялу; перыяд года яго даступнасці; так матэрыял павінен быць пералічаны з выкарыстаннем прынамсі лацінскай навуковай назвы;

(b) арганічныя жывёлы, для якіх можа быць прадугледжана адступленне ў адпаведнасць з пунктам 1.3.4.4 часткі II Дадатку II; колькасць даступных жывёл, класіфікаваных па падлозе; інфармацыя, пры неабходнасці, якая тычыцца розных у даўжыню дачыненні да даступных парод і расы жывёл; узрост жывёл; любая іншая адпаведная інфармацыя;

(c) колькасць арганічнай аквакультурай маладняку, наяўнага ў гаспадарцы, стан яго здароўя ў адпаведнасць з Дырэктывай Савета 2006/88/ЕС (1), а таксама вытворчая магутнасць для кожнага вяду аквакультуры.

3. Дзяржавы-члены могуць таксама ствараць сямэйны, які дазваляюць аператарам, які прадаюць пароды і штамы, адаптаваныя да арганічнай вытворчасці, у адпаведнасць з пунктам 1.3.3 часткі II Дадатку II, або арганічных курачак, які могуць пастаўляць гэтых жывёл у дастатковай колькасці на працягу разумнага перыяду, добраахвотна бясплатна публікаваць адпаведную інфармацыю разам з менамі кантактным дадзеным.

4. Аператары, які вырашылі ўключыць інфармацыю аб рэпрадуктыўным матэрыяле раслін, жывёлах або маладзёвай аквакультуры ў сямэйны, згаданыя ў пунктах 2 і 3, павінны забяспечыць рэгулярнае абнаўленне інфармацыі выключэнне інфармацыі са спэцыяльнага калекцыянаў рэпрадуктыўны матэрыял раслін, жывёлы або маладзёвай аквакультуры больш недаступныя.

5. Для мэтаў пунктаў 1, 2 і 3 дзяржавы-члены могуць працягваць выкарыстоўваць адпаведную інфармацыю сямэйны, які ўжо існуюць.

6. Камісія публікуе кавала спасылку на кожную з нацыянальных баз дадзеных або сямэйны на спецыяльным вэб-сайце Камісіі, каб дазволіць карыстальнікам камісіі мець доступ да такіх баз дадзеных або сямэйны па ўсім Саюзе.

7. Камісія можа прымаць выканаўчыя акты, які прадугледжваюць:

(а) тэхнічныя дэталі стварэння падтрыманні баз дадзеных, згаданыя ў пункце 1, сямэйны, згаданыя ў пункце 2;

(b) спецыфікацыі адносна збору інфармацыі, згаданай у пунктах 1 і 2;

(c) спецыфікацыі адносна парадкаў удзелу ў базах дадзеных, згаданыя ў пункце 1, і сямэйны, згаданыя ў пунктах 2 і 3;

(d) падрабязную інфармацыю адносна інфармацыі, якая павінна быць прадстаўлена дзяржавам-членам ў адпаведнасць з артыкулам 53(6).

Гэтыя выканаўчыя акты прымаюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 55(2).

#### Артыкул 27

##### Абавязкі дзяржаў у выпадку падазрэння на невыкананне патрабаванняў

Калі аператар падазрае, што прадукт, які ён вырабляў, падрыхтаваў, імпартavaў або атрымаў ад ншага аператара, не адпавядае гэтаму Рэгламенту, гэты аператар, з улікам артыкула 28(2):

(а) дэнтэфікаваць адрас прадукта адпаведна прадукту;

(b) правярыць, ці можна пацвердзіць падазрэнне;

(c) не размяшчаць адпаведна прадукт на рынку ў якасці арганічнага або пераходнага прадукту, не выкарыстоўваць яго ў арганічнай вытворчасці, калі толькі падазрэнне не можа быць выключана;

(d) калі падазрэнне пацвердзілася або калі яго немагчыма выключыць, неадкладна паведамаць адпаведна кампетэнтны орган або, пры неабходнасці, адпаведна кантрольны орган або кантрольную арганізацыю, пры неабходнасці, прадаставіць яму даступныя элементы;

(e) цалкам супрацоўнічаць з адпаведным кампетэнтным органам або, пры неабходнасці, з адпаведным кантрольным органам або кантралюючы орган пры правярцы вызначэнні прычын падазронага неадпаведнасці.

(1) Дырэктыва Савета 2006/88/ЕС ад 24 кастрычніка 2006 г. аб патрабаваннях да здароўя жывёл у дачыненні да жывёл аквакультуры прадуктаў з хімічнага або прафілактычнага кантролю некаторых хвароб водных жывёл (ОJ L 328, 24.11.2006, с. 14).

## Артыкул 28

Меры засцярог для прадухлення прысутнасці несанкцыянаваных прадуктаў рэчываў

1. Каб пазбегнуць забруджвання прадуктамі або рэчывамі, якія не дазволены ў адпаведнасць з першым падпунктам артыкула 9(3) для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці, аператары павінны прымаць наступныя меры засцярог на кожным этапе вытворчасці, працэдуры распаўсюджвання:
    - (а) укараняць падтрымліваць меры, якія з'яўляюцца прапарцыйнымі адпаведным для выяўлення рызык забруджвання арганічнай прадукцыі прадуктаў несанкцыянаванымі прадуктамі або рэчывамі, у тым ліку сінтэматычнае вызначэнне крытычных працэдурных этапаў;
    - (b) уводзіць падтрымліваць меры, якія з'яўляюцца прапарцыйнымі адпаведным для прадухлення рызык забруджвання арганічным рэчывамі вытворчасці прадукцыі з несанкцыянаванымі прадуктамі або рэчывамі;
    - (c) рэгулярна пераглядаць карэктаваць такія меры;
    - (d) выконваць пашырыя адпаведныя патрабаванні гэтага Рэгламенту, якія забяспечваюць адзіназначнае арганічных, пераходных неарганічных прадукты.
  2. Калі аператар падазрае, што з-за наяўнасці прадукту або рэчыва, не дазволенага ў адпаведнасць з першым падпунктам артыкула 9(3) для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці, у прадукце, прызначаным для выкарыстання або продажу ў якасці арганічнага прадукту або прадукту, атрыманага ў перыяд пераходу на сельскую гаспадарку, апошні прадукт не адпавядае гэтаму Рэгламенту, аператар павінен:
    - (а) дэнтыфікаваць адзіназначна адпаведны прадукт;
    - (b) правесці, ці можна пацвердзіць падазрэнне;
    - (c) не размяшчаць адпаведны прадукт на рынку ў якасці арганічнага або пераходнага прадукту, не выкарыстоўваць яго ў арганічнай вытворчасці, калі падазрэнне не можа быць выключана;
    - (d) калі падазрэнне пацвердзілася або калі яго немагчыма выключыць, неадкладна паведамаць адпаведны кампетэнтны орган або, пры неабходнасці, адпаведны кантрольны орган або кантрольную арганізацыю, пры неабходнасці, прадаставіць яму даступныя элементы;
    - (e) цалкам супрацоўнічаць з адпаведным кампетэнтным органам або, пры неабходнасці, з адпаведным кантрольным органам або кантралюючай арганізацыяй у вызначэнні прычын наяўнасці несанкцыянаваных прадуктаў або рэчываў.
  3. Камісія можа прымаць выканаўчыя акты, якія ўстанаўліваюць адзіназначныя правілы для ўдакладнення:
    - (а) працэдурныя крокі, якія павінны выконваць аператары ў адпаведнасць з пунктамі (а) - (е) пункта 2, адпаведныя дакументы, якія яны павінны прадаставіць;
    - (b) прапарцыйныя адпаведныя меры, якія павінны быць прыняты перагледжаны аператарам для выяўлення прадухлення рызык забруджвання ў адпаведнасць з пунктамі (а), (b) (c) пункта 1.
- Гэтыя выканаўчыя акты прымаюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 55(2).

## Артыкул 29

Меры, якія неабходна прыняць у выпадку наяўнасці несанкцыянаваных прадуктаў або рэчываў

1. Калі кампетэнтны орган або, пры неабходнасці, кантрольны орган або кантрольны орган, атрымае пацверджаную інфармацыю аб наяўнасці прадуктаў або рэчываў, якія не дазволены ў адпаведнасць з першым падпунктам артыкула 9(3) для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці, або быў праінфармаваны аператарам у адпаведнасць з пунктамі (d) артыкула 28(2), або выяўляе такія прадукты або рэчывы ў арганічным прадукце або прадукце, атрыманым у перыяд пераходу на другую сельскую гаспадарку:
  - (а) яна неадкладна праводзіць афіцыйнае расследаванне ў адпаведнасць з Рэгламентам (ЕС) 2017/625 з мэтай вызначэння крыніцы прычыны, каб правесці выкананне першага падпункта артыкула 9(3) артыкула 28(1); такое расследаванне павінна быць завершана як мага хутчэй, на працягу разумнага перыяду, павінна ўключваць даўгавечнасць прадукту складанасць справы;
  - (b) часова забараняе размяшчэнне на рынку адпаведных прадуктаў у якасці арганічных або пераходных прадуктаў, так як выкарыстанне ў арганічнай вытворчасці да атрымання вынікаў расследавання, згаданага ў пункце (а).

2. Адпаведны прадукт не павінен прадавацца ў якасці арганічнага прадукту або прадукту, атрыманага ў перыяд канверсіі, або выкарыстоўвацца ў арганічнай вытворчасці, калі кампетэнтны орган або, пры неабходнасці, кантрольны орган або кантрольная арганізацыя ўстанавілі, што адпаведны аператар:

(а) выкарыстоўваў прадукты або рэчывы, не дазvolеныя ў адпаведнасці з першым падпунктам артыкула 9(3), для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці вытворчасці;

(b) не прыняў меры засцярогі, згаданыя ў артыкуле 28(1); або

(c) не прыняў мер у адказ на адпаведныя папярэдняе запыты кампетэнтных органаў, кантрольных органаў або кантралюючых органы.

3. Адпаведнаму аператару павінен быць прадастаўлена магчымасць пракаментываць вынік расследавання, згаданага ў пункце (а) пункта 1. Кампетэнтны орган або, пры неабходнасці, кантрольны орган або кантрольная арганізацыя павінны весці ўлік праведзенага расследавання.

Пры неабходнасці адпаведны аператар павінен прыняць неабходныя карэкцыйныя меры для прадухвалення забруджвання ў будучыні.

4. Да 31 снежня 2024 года Камісія павінна прадставіць Еўрапейскаму парламенту Савету справаў даклад аб выкананні гэтага артыкула, аб наяўнасці прадуктаў рэчываў, не дазvolеных у адпаведнасці з першым падпунктам артыкула 9(3) для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці, аб ацэнцы нацыянальных правілаў, згаданых у пункце 5 гэтага артыкула. Гэтая справаздача можа суправаджацца, пры неабходнасці, заканадаўчай прапановай аб далейшай гарманізацыі.

5. Дзяржавы-члены, якія маюць правілы, якія прадугледжваюць, што прадукты, якія ўтрымліваюць больш за пэўны ўзровень прадуктаў або рэчываў, не дазvolеных у адпаведнасці з першым падпунктам артыкула 9(3) для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці, не будуць прадавацца ў якасці арганічных прадуктаў, могуць працягваць прымяняць гэтыя правілы, пры ўмове, што гэтыя правілы не забараняюць, не абмяжоўваюць не перашкаджаюць размяшчэнню на рынку прадуктаў, вырабленых у іншых дзяржавах-членах у якасці арганічных прадуктаў, калі гэтыя прадукты былі выраблены ў адпаведнасці з гэтым Рэгламентам. Дзяржавы-члены, якія выкарыстоўваюць гэты пункт, павінны неадкладна паведаміць пра гэта Камісію.

6. Кампетэнтныя органы дакументуюць вынік расследавання, згаданых у пункце 1, а таксама любыя меры, якія яны прынялі з гэтай распрацоўкай перадавой практыкай далейшых мер для прадухвалення прысутнасці прадуктаў рэчываў, не дазvolеных у адпаведнасці з першым падпунктам артыкула 9(3) для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці.

Дзяржавы-члены павінны прадастаўляць такую інфармацыю іншым дзяржавам-членам Камісіі праз камп'ютэрную сістэму, якая дазваляе электронны абмен дакументамі інфармацыяй, прадастаўленым Камісіі.

7. Дзяржавы-члены могуць прымаць адпаведныя меры на сваёй тэрыторыі, каб пазбегнуць ненаўмыснай прысутнасці ў арганічнай сельскай гаспадарцы прадуктаў рэчываў, не дазvolеных у адпаведнасці з першым падпунктам артыкула 9(3) для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці. Такія меры не павінны забараняць, абмяжоўваць або перашкаджаць размяшчэнню на рынку прадуктаў, вырабленых у іншых дзяржавах-членах у якасці арганічных або пераходных прадуктаў, калі гэтыя прадукты былі выраблены ў адпаведнасці з гэтым Рэгламентам. Дзяржавы-члены, якія выкарыстоўваюць гэты пункт, павінны неадкладна паведаміць Камісію іншыя дзяржавы-члены.

8. Камісія прымае выканаўчыя акты, якія ўстанаўліваюць адзінства правілы для ўдакладнення:

(а) метадыка, якая будзе прымяняцца кампетэнтным органам або, пры неабходнасці, кантрольным органам або кантралюючым арганізацыям для выяўлення ацэнкі наяўнасці прадуктаў рэчываў, не дазvolеных у адпаведнасці з першым падпунктам артыкула 9(3) для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці;

(b) падрабязнасці фармату інфармацыі, якая павінна быць прадастаўлена дзяржавамі-членам Камісіі іншым дзяржавамі-членамі ў адпаведнасці з пунктам 6 гэтага артыкула.

Гэтыя выканаўчыя акты прымяоцца ў адпаведнасці з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 55(2).

9. Штогод да 31 сакавіка дзяржавы-члены павінны электронным шляхам прадаваць Камісіі адпаведную інфармацыю аб выпадках забруджвання несанкцыянаванымі прадуктамі або рэчывамі ў папярэдняе м годзе, у тым ліку інфармацыю, сабраную на памежных кантрольна-прапускных пунктах, адносна характару выяўленага забруджвання, ў прыватнасці прычыны, крыніцы ўзроўню забруджвання, а таксама аб'ёму характару забруджаных прадуктаў. Гэтая інфармацыя з'яўляецца Камісіі праз камп'ютэрную сістэму, прадастаўленую Камісіі, выкарыстоўваецца для садзейнічання распрацоўцы найлепшых практыкаў прадухвалення забруджвання.

## РАЗДЕЛ IV

## МАРКЕТЫРОўКА

## Артыкул 30

Выкарыстанне тэрм наў, як я адносяцца да арган чнай вытворчасц

1. Для мэт гэтага Рэгламенту прадукт л чыцца так м, што мае тэрм ны, як я адносяцца да арган чнай вытворчасц , кал ў марк роўцы, рэкламных матэрыялах або камерцыйных дакументах так прадукт, яго нгрэдыенты або кармавыя матэрыялы, як я выкарыстоўваюцца для яго вытворчасц , ап сваюцца тэрм нам , як я сведчаць аб тым, што прадукт, нгрэдыенты або кармавыя матэрыялы был выраблены ў адпаведнасц з гэтым Рэгламентам. У прыватнасц , тэрм ны, перал чанья ў Дадатку IV, х вытворныя памяншальныя формы, так як «б я» «эка», як асобна, так ў спалучэнн , могуць выкарыстоўвацца па ўс м Саюзе на любой мове, перал чанай у гэтым Дадатку, для марк роўк рэкламы прадуктаў, згаданых у артыкуле 2(1), як я адпавядаюць гэтаму Рэгламенту.

2. Для прадуктаў, згаданых у артыкуле 2(1), тэрм ны, згаданыя ў пункце 1 гэтага артыкула, не пав нны выкарыстоўвацца н дзе ў Саюзе, н на адной мове, перал чанай у Дадатку IV, для марк роўк , рэкламных матэрыялаў або камерцыйных дакументаў прадукту, як не адпавядае гэтаму Рэгламенту.

Акрамя таго, н як я тэрм ны, у тым л ку тэрм ны, як я выкарыстоўваюцца ў гандлёвых марках або назвах кампан й, або практык не пав нны выкарыстоўвацца ў марк роўцы або рэкламе, кал яны могуць увесц спажыўца або карыстальн ка ў зман, мяркуючы, што прадукт або яго нгрэдыенты адпавядаюць гэтаму Рэгламенту.

3. Прадукты, як я был выраблены падчас пераходнага перыяду, не пав нны марк равацца або рэкламавацца як арган чныя прадукты або як прадукты, вырабленыя ў перыяд пераходу.

Аднак рэпрадуктыўны матэрыял расл н, харчовыя прадукты расл ннага паходжання кармавыя прадукты расл ннага паходжання, як я был выраблены падчас пераходнага перыяду адпавядаюць артыкулу 10(4), могуць марк равацца рэкламавацца як прадукты, атрыманыя ў перыяд пераходу, з выкарыстаннем тэрм на «у перыяд пераходу» або адпаведнага тэрм на разам з тэрм нам , згаданым ў пункце 1.

4. Тэрм ны, згаданыя ў пунктах 1 3, не пав нны выкарыстоўвацца для прадукту, для якога заканадаўства Саюза патрабуе, каб на марк роўцы або ў рэкламе было пазначана, што прадукт утрымл вае ГМА, складаецца з ГМА або вырабляецца з ГМА.

5. Для апрацаваных харчовых прадуктаў тэрм ны, згаданыя ў пункце 1, могуць выкарыстоўвацца:

(а) у ап санн тавару ў сп се нгрэдыентаў, кал так сп с абавязковы ў адпаведнасц з заканадаўствам Саюза, пры ўмове, што:

(i) апрацаваныя харчовыя прадукты адпавядаюць прав лам вытворчасц , выкладзеным у частцы IV Дадатку II, прав лам, устаноўленым у адпаведнасц з артыкулам 16(3);

(ii) не менш за 95% сельскагаспадарчых нгрэдыентаў прадукту па вазе з'яўляюцца арган чным ;

(iii) у выпадку араматызатараў, яны выкарыстоўваюцца тольк для натуральных араматызацыйных рэчываў натуральных араматызацыйных прэпаратаў, марк раваных у адпаведнасц з артыкулам 16(2), (3) (4) Рэгламенту (ЕС) № 1334/2008, ўсе араматызацыйныя кампаненты носьб ты араматызацыйных кампанентаў у адпаведным араматызатары з'яўляюцца арган чным ;

(b) тольк ў сп се нгрэдыентаў, пры ўмове, што:

(i) менш за 95% сельскагаспадарчых нгрэдыентаў прадукту па вазе з'яўляюцца арган чным , пры ўмове, што гэтыя нгрэдыенты адпавядаюць прав лам вытворчасц , выкладзеным у гэтым Палажэнн ;

(ii) апрацаваныя харчовыя прадукты адпавядаюць прав лам вытворчасц , выкладзеным у пунктах 1.5, 2.1(a), 2.1(b) 2.2.1 частк IV Дадатку II, прав лам, устаноўленым у адпаведнасц з артыкулам 16(3);

(c) у ап санн тавару ў сп се нгрэдыентаў, пры ўмове, што:

(i) асноўным нгрэдыентам з'яўляецца прадукт палявання або рыбалоўства;

(ii) тэрм н, згаданы ў пункце 1, у ап санн тавару в давожна звязаны з ншым нгрэдыентам, як з'яўляецца арган чным адрозн ваецца ад асноўнага нгрэдыента;

(iii) усе астатн я сельскагаспадарчыя нгрэдыенты з'яўляюцца арган чным ;

(iv) харчовы прадукт адпавядае пунктам 1.5, 2.1(a), 2.1(b) 2.2.1 частк IV Дадатку II прав лам, выкладзеным у адпаведнасц з артыкулам 16(3).

У сп се нгрэдыентаў, згаданых у пунктах (а), (b) (c) першага падпункта, пав нна быць пазначана, як я нгрэдыенты з'яўляюцца арган чным . Спасылк на арган чную вытворчасць могуць з'яўляцца тольк ў дачыненн да арган чных нгрэдыентаў.

Сп с нгрэдыентаў, згаданых у пунктах (b) (c) першага падпункта, пав нен уключаць указанне агульнага працэнта арган чных нгрэдыентаў прапарцыянальна агульнай колькасц сельскагаспадарчых нгрэдыентаў.

Тэрм ны, згаданыя ў пункце 1, пры выкарыстанн ў сп се нгрэдыентаў, згаданых у пунктах (a), (б) (в) першага падпункта гэтага пункта, а працэнтнае ўтрыманне, згаданае ў трэц м падпункце гэтага пункта, пав нна быць нап сана тым жа колерам, памерам стылем шрыфтоў, што ншыя ўказанн ў сп се нгрэдыентаў.

6. Для апрацаваных кармоў тэрм ны, згаданыя ў пункце 1, могуць выкарыстоўвацца ў ап санн тавару ў сп се нгрэдыентаў пры ўмове, што:

(a) апрацаваны корм адпавядае прав лам вытворчасц , выкладзеным у частках II, III V Дадатку II, спецыяльным прав лам, устаноўленым у адпаведнасц з артыкулам 16(3);

(b) усе нгрэдыенты сельскагаспадарчага паходжання, як я ўтрымл ваюцца ў апрацаваных кармах, з'яўляюцца арган чным ;

(c) не менш за 95% сухога рэчыва прадукту з'яўляюцца арган чным .

7. Кам с я мае права прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасц з артыкулам 54, як я змяняюць:

(a) гэты артыкул шляхам дадання дадатковых прав лаў марк роўк прадуктаў, перал чных у Дадатку I, або шляхам унясення змяненняў у гэтыя дададзеныя прав лы;

(b) сп с тэрм наў, выкладзены ў Дадатку IV, з ул кам л нгв стычных змяненняў у дзяржавах-членах.

8. Кам с я можа прымаць выканаўчыя акты для ўстанаўлення падрабязных патрабаванняў да прымянення пункта 3 гэтага артыкула.

Гэтыя выканаўчыя акты прымаюцца ў адпаведнасц з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 55(2).

#### Артыкул 31

Марк роўка прадуктаў рэчываў, як я выкарыстоўваюцца ў расл наводстве

Нягледзячы на сферу прымянення гэтага Рэгламенту, вызначаную ў артыкуле 2(1), прадукты рэчывы, як я выкарыстоўваюцца ў сродках абароны расл н або ў якасц ўгнаенняў, глебавых кандыцынераў або пажыўных рэчываў, як я был дазволены ў адпаведнасц з артыкулам 9 24, могуць мець спасылку, якая паказвае, што гэтыя прадукты або рэчывы был дазволены для выкарыстання ў арган чнай вытворчасц ў адпаведнасц з гэтым Рэгламентам.

#### Артыкул 32

Абавязковыя паказанн

1. Кал прадукты маюць тэрм ны, згаданыя ў артыкуле 30(1), у тым л ку прадукты, марк раваныя як прадукты, атрыманыя ў перыяд пераходу на сельскую гаспадарку, у адпаведнасц з артыкулам 30(3):

(a) на этыкетцы таксама пав нен быць указаны кодавы нумар кантрольнага органа або кантрольнай арган зацы , якому падпарадкоўваецца аператар, як ажыццяв ў апошнюю вытворчую або падрыхтоўчую аперацыю;

(b) у выпадку расфасаваных харчовых прадуктаў лагатып арган чнай вытворчасц Еўрапейскага Саюза, згаданы ў артыкуле 33, таксама пав нен быць размешчаны на ўпакоўцы, за выключэннем выпадкаў, згаданых у артыкуле 30(3) пунктах (b) (c) артыкула 30(5).

2. Пры выкарыстанн лагатыпа арган чнай вытворчасц Еўрапейскага Саюза ўказанне месца, дзе была вырашчана сельскагаспадарчая сырав на, з якой складаецца прадукт, пав нна размяшчацца ў тым жа пол зроку, што лагатып, пав нна мець адну з наступных формаў, у залежнасц ад с туацы :

(a) «Сельская гаспадарка ЕС», кал сельскагаспадарчая сырав на была вырашчана ў Саюзе;

(b) «сельская гаспадарка кра н па-за ЕС», кал сельскагаспадарчая сырав на была вырашчана ў трэц х кра нах;

(c) «Сельская гаспадарка ЕС/не ЕС», кал частка сельскагаспадарчай сырав ны была вырашчана ў Саюзе, а частка — у трэцяй кра не.

Для мэт першага падпункта слова «Сельская гаспадарка» можа быць заменена на «Аквакультура», дзе гэта мэтазгодна, а словы «ЕС» «не ЕС» могуць быць заменены або дапоўнены назвай кра ны або назвай кра ны рэг ёна, кал ўся сельскагаспадарчая сырав на, з якой складаецца прадукт, была вырашчана ў гэтай кра не , пры неабходнасц , у гэтым рэг ёне.

Для пазначэння месца, дзе была вырашчана сельскагаспадарчая сырав на, з якой складаецца прадукт, як пазначана ў першым трэц м падпунктах, невял к я па вазе колькасц нгрэдыентаў могуць не ўл чвацца пры ўмове, што агульная колькасць неўл чаных нгрэдыентаў не перавышае 5% ад агульнай колькасц па вазе сельскагаспадарчай сырав ны.

Словы «ЕС» або «не ЕС» не пав нны быць нап саны колерам, памерам стылем шрыфтоў, больш прыкметным , чым назва прадукту.

3. Паказанн , згаданыя ў пунктах 1 2 гэтага артыкула ў артыкуле 33(3), пав нны быць пазначаны ў бачным месцы так м чынам, каб яны был лёгка бачным , пав нны быць выразна чытэльным незмыўным .

4. Кам с я мае паўнамоцтвы прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасц з артыкулам 54, як я ўносяць змены ў пункт 2 гэтага артыкула артыкул 33(3), дадаючы дадатковыя прав лы марк роўк або змяняючы гэтыя дададзеныя прав лы.

5. Кам с я прымае выканаўчыя акты адносна:

(а) практычныя меры па выкарыстанн , прадстаўленн , складзе памеры ўказанняў, згаданых у пункце (а) пункт 1 ў пункце 2 гэтага артыкула, а таксама ў артыкуле 33(3);

(b) прысваенне кодавых нумароў кантралюючым органам кантралюючым орган зацыям;

(с) указанне месца, дзе была вырашчана сельскагаспадарчая сырав на, у адпаведнасц з пунктам 2 гэтага Артыкул з артыкулам 33(3).

Гэтыя выканаўчыя акты прымаюцца ў адпаведнасц з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 55(2).

#### Артыкул 33

##### Лагатып орган чнай вытворчасц Еўрапейскага Саюза

1. Лагатып орган чнай вытворчасц Еўрапейскага Саюза можа выкарыстоўвацца пры марк роўцы, прэзентацы рэкламе прадуктаў, як я адпавядаюць гэтаму Рэгламенту.

Лагатып орган чнай вытворчасц Еўрапейскага Саюза можа таксама выкарыстоўвацца ў нфармацыйных адукацыйных мэтах, звязаных з снаваннем рэкламай самога лагатыпа, пры ўмове, што такое выкарыстанне не ўвядзе спажыўца ў зман адносна орган чнай вытворчасц канкрэтных прадуктаў, пры ўмове, што лагатып прайграваецца ў адпаведнасц з прав лам , выкладзеным ў Дадатку V. У так м выпадку патрабаванн артыкула 32(2) пункта 1.7 Дадатку V не прымяняюцца.

Лагатып орган чнай вытворчасц Еўрапейскага Саюза не пав нен выкарыстоўвацца для апрацаваных харчовых прадуктаў, згаданых у пунктах (b) (с) артыкула 30(5), для прадуктаў, атрыманых у перыяд пераходу на сельскую гаспадарку, згаданых у артыкуле 30(3).

2. За выключэннем выпадкаў выкарыстання ў адпаведнасц з друг м падпунктам пункта 1, лагатып орган чнай вытворчасц Еўрапейскага Саюза з'яўляецца аф цыйным пацвярджэннем у адпаведнасц з артыкулам 86 91 Рэгламенту (ЕС) 2017/625.

3. Выкарыстанне лагатыпа орган чнай вытворчасц Еўрапейскага Саюза з'яўляецца неабавязковым для прадуктаў, мпартаваных з трэц х кра н. Кал гэты лагатып прысутн чае на этыкетцы так х прадуктаў, на этыкетцы таксама пав нна быць указанне, згаданае ў артыкуле 32(2).

4. Лагатып орган чнай вытворчасц Еўрапейскага Саюза пав нен адпавядаць мадэл , выкладзенай у Дадатку V, прав лам, выкладзеным у гэтым Дадатку.

5. Нацыянальныя лагатыпы прыватныя лагатыпы могуць выкарыстоўвацца ў марк роўцы, прэзентацы рэкламе прадуктаў, як я адпавядаюць гэтаму Рэгламенту.

6. Кам с я мае паўнамоцтвы прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасц з артыкулам 54, як я ўносяць змены ў Дадатак V адносна лагатыпа орган чнай вытворчасц Еўрапейскага Саюза прав лаў, як я да яго адносяцца.

#### РАЗДЗЕЛ V

##### СЕРТЫФІКАЦЫЯ

#### Артыкул 34

##### С стэма сертыф кацы

Перад тым, як размясц ць на рынку як я-небудзь прадукты ў якасц «арган чных» або «ў перыяд пераходу», або да пачатку перыяду пераходу, 1. аператары групы аператараў, згаданыя ў артыкуле 36, як я вырабляюць, падрыхтоўваюць, распаўсюджваюць або захоўваюць орган чныя або ў перыяд пераходу прадукты, як я мпартуюць так я прадукты з трэцяй кра ны або экспартуюць так я прадукты ў трэцюю кра ну, або як я размяшчаюць так я прадукты на рынку, пав нны паведам ць аб сваёй дзейнасц кампетэнтным органам дзяржавы-члена, у якой яна ажыццяўляецца ў якой х прадпрыемства падпадае пад с стэму кантролю.

Кал кампетэнтныя органы даручыл свае абавязк або дэлегавал пэўныя задачы аф цыйнага кантролю або пэўныя задачы, звязаныя з ншай аф цыйнай дзейнасцю, больш чым аднаму кантралюючаму органу або кантрольнаму органу, аператары або групы аператараў пав нны ўказаць у паведамленн , згаданым у першым падпункце, як кантралюючы орган або кантрольны орган правярае адпаведнасць х дзейнасц гэтаму Рэгламенту прадастаўляе сертыф кат, згаданы ў артыкуле 35(1).

2. Аператары, як я прадаюць расфасаваныя арганічныя прадукты непасрэдна канчатковаму спажывателю або карыстальніку, вызваляюцца ад абавязку апавяшчэння, згаданага ў пункце 1 гэтага артыкула, ад абавязку мець сертыфікат, згаданы ў артыкуле 35(2), пры ўмове, што яны не вырабляюць, не падрыхтоўваюць, не захоўваюць такія прадукты, акрамя як у сувязі з месцам продажу, не перадаюць такія прадукты з трэцяй краіны не перадаюць такую дзейнасць нішаму аператару па субпадрадчыку.

3. Калі аператары або групы аператараў перадаюць любую сваю дзейнасць трэцім асобам па субпадрадчыку, як аператары або групы аператараў, так і трэція асобы, як мэта дзейнасць была перададзена па субпадрадчыку, павінны выконваць пункт 1, калі толькі аператар або група аператараў не заявілі ў паведамленні, згаданым у пункце 1, што яны застаюцца адказнымі ў дачыненні да арганічнай вытворчасці, што яны не перадалі гэтую адказнасць субпадрадчыку. У такіх выпадках кампетэнтны орган або, пры неабходнасці, кантрольны орган або кантрольная арганізацыя павінны правярыць, ці адпавядае перададзеная па субпадрадчыку дзейнасць гэтаму Рэгламенту ў кантэксце кантролю, які ён ажыццяўляе ў дачыненні да аператараў або груп аператараў, якія перадалі сваю дзейнасць па субпадрадчыку.

4. Дзяржавы-члены могуць прызначыць орган улады або зацвердзіць орган, які будзе атрымліваць апавяшчэнні, згаданыя ў пункце 1.

5. Аператары, групы аператараў субпадрадчыкі павінны весці ўлік у адпаведнасць з гэтым Палажэннем аб розных вядзеннях дзейнасці, якія яны займаюцца.

6. Дзяржавы-члены павінны весці абноўленыя спісы, якія змяшчаюць назвы адрасы аператараў груп аператараў, якія паведамілі аб сваёй дзейнасці ў адпаведнасць з пунктам 1, павінны належным чынам, у тым ліку праз спасылку на адрасы вэб-сайту ў Інтэрнэце, публікаваць поўныя спісы гэтых дадзеных разам з інфармацыяй, якая тычыцца сертыфікатаў, прадастаўленых гэтым аператарам групам аператараў у адпаведнасць з артыкулам 35(1). Пры гэтым дзяржавы-члены павінны выконваць патрабаванні па абароне персанальных дадзеных у адпаведнасць з Рэгламентам (ЕС) 2016/679 Еўрапейскага парламента Савета (1).

7. Дзяржавы-члены павінны гарантаваць, што любы аператар або група аператараў, якія выконваюць патрабаванні гэтага Рэгламенту, ў выпадках, калі плата спганяецца ў адпаведнасць з артыкулам 78–80 Рэгламенту (ЕС) 2017/625, якія выплачваюць разумную плату, якая пакрывае выдаткі на кантроль, маюць права на пакрыццё выдаткаў са стэмай кантролю. Дзяржавы-члены павінны гарантаваць, што любыя зборы, якія могуць спаганяцца, будуць апублікаваныя.

8. Камісія мае паўнамоцтвы прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасць з артыкулам 54, якія ўносяць змены ў Дадатак II адносна патрабаванняў да вядзення запісаў.

9. Камісія можа прымаць выканаўчыя акты для ўдакладнення падрабязнасцей спецыфікацый адносна:

(а) фармат тэхнічных сродкаў паведамлення, згаданага ў пункце 1;

(б) парадак публікацыі спісаў, згаданых у пункце 6;

(с) працэдуры меры па публікацыі збораў, згаданых у пункце 7.

Гэтыя выканаўчыя акты прымаюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 55(2).

#### Артыкул 55

#### Сертыфікат

1. Кампетэнтныя органы або, пры неабходнасці, кантрольныя органы ці кантрольная арганізацыя павінны прадаставіць сертыфікат любому аператару або групе аператараў, якія паведамілі аб сваёй дзейнасці ў адпаведнасць з артыкулам 34(1) выконваюць патрабаванні гэтага Рэгламенту. Сертыфікат павінен:

(а) па магчымасці выдавацца ў электронным выглядзе;

(б) дазваляць хаця б дэтыфлікаваць аператара або групу аператараў, уключаючы спіс членаў, катэгорыю прадукцы, на якую распаўсюджваецца сертыфікат, тэрмін яго дзеяння;

(с) засведчыць, што заяўленая дзейнасць адпавядае гэтаму Палажэнню;

(д) выдаюцца ў адпаведнасць з узорам, выкладзеным у Дадатку VI.

2. Без шкоды для пункта 8 гэтага артыкула артыкула 34(2), аператары групы аператараў не павінны размяшчаць на рынку прадукты, згаданыя ў артыкуле 2(1), у якасці арганічных прадуктаў або прадуктаў, атрыманых у перыяд пераходу на сельскую гаспадарку, калі яны ўжо не маюць сертыфіката, згаданага ў пункце 1 гэтага артыкула.

(1) Рэгламент (ЕС) 2016/679 Еўрапейскага парламента Савета ад 27 красавіка 2016 г. аб абароне фізічных асоб пры апрацоўцы персанальных дадзеных аб свабодным руху такіх дадзеных, а таксама аб адмене Дырэктывы 95/46/ЕС (Агульны Рэгламент аб абароне дадзеных) (OJ L 119, 4.5.2016, с. 1).

3. Сертыф кат, згаданы ў гэтым артыкуле, з'яўляецца аф цыйным сертыф катам у значэнні пункта (а) артыкула 86(1) Рэгламенту (ЕС) 2017/625.

4. Аператар або група аператараў не маюць права атрымаць ваць сертыф кат ад больш чым аднаго кантрольнага органа ў дачыненні да дзейнасці, якая ажыццяўляецца ў адной той жа дзяржаве-члене ў дачыненні да адной той жа катэгорыі прадуктаў, у тым ліку ў выпадках, калі гэты аператар або група аператараў працуюць на розных этапах вытворчасці, падрыхтоўкі распаўсюджвання.

5. Члены групы аператараў не маюць права атрымаць ваць ндыв дуальны сертыф кат на любы в дзейнасці, які ахопліваецца сертыф кацыяй групы аператараў, да якой яны належаць.

6. Аператары павінны правяраць сертыф каты тых аператараў, якія з'яўляюцца х пастаўшчыкам.

7. Для мэтаў пунктаў 1–4 гэтага артыкула прадукцыя класіфікуецца ў адпаведнасць з наступнымі катэгорыямі:

(a) неапрацаваныя расліны, раслінныя прадукты, у тым ліку насенне і нашы рэпрадуктыўны матэрыял раслін;

(b) жывёлагадоўля, неапрацаваныя прадукты жывёлагадоўлі;

(c) водарасц, неапрацаваныя прадукты аквакультуры;

(d) перапрацаваная сельскагаспадарчая прадукцыя, у тым ліку прадукцыя аквакультуры, для выкарыстання ў якасці ежы;

(e) корм;

(f) вано;

(g) нашыя прадукты, пералічаныя ў Дадатку I да гэтага Рэгламенту або не падпадаючыя пад папярэднюю катэгорыю.

8. Дзяржавы-члены могуць вызваліць ад абавязку мець сертыф кат, прадугледжаны ў пункце 2, аператараў, якія прадаюць неўпакаваныя арганічныя прадукты, акрамя кармоў, непасрэдна канчатковаму спажыватцу, пры ўмове, што гэтыя аператары не вырабляюць, не падрыхтоўваюць, не захоўваюць такія прадукты, акрамя як у сувязі з месцам продажу, не імпартауюць такія прадукты з трэціх краін, не перадаюць такую дзейнасць трэцім асобам па субпадрадчыку, пры ўмове, што:

(a) такія продажы не перавышаюць 5000 кг у год;

(b) такія продажы не ўяўляюць сабой гадавы абарот у дачыненні да неўпакаваных арганічных прадуктаў, які перавышае 20 000 еўра; або

(c) патэнцыйныя выдаткі аператара на сертыф кацыю перавышаюць 2% ад агульнага абароту ад продажу неўпакаванай арганічнай прадукцыі гэтым аператарам.

Калі дзяржава-член вырашыць вызваліць аператараў, згаданых у першым падпункце, яна можа ўсталяваць больш жорсткія абмежаванні, чым тыя, што ўстаноўлены ў першым падпункце.

Дзяржавы-члены павінны інфармаваць Камісію нашыя дзяржавы-члены аб любым рашэнні вызваліць аператараў у адпаведнасць з першым падпунктам аб абмежаваннях, якія такія аператары вызваляюцца.

9. Камісія мае права прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасць з артыкулам 54, які ўносяць змены ў зор сертыф кат, выкладзены ў Дадатку VI.

10. Камісія прымае выканаўчыя акты, каб прадставіць падрабязную інфармацыю спецыфікацыі адносна формы сертыф кат, згаданага ў пункце 1, тэхнічных сродкаў, з дапамогай якіх выдаецца.

Гэтыя выканаўчыя акты прымяоцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 55(2).

## Артыкул 36

### Група аператараў

1. Кожная група аператараў павінна:

(a) складацца толькі з членаў, якія з'яўляюцца фермерамі або аператарамі, якія вырабляюць водарасц або аквакультурных жывёл, якія ў акрамя таго, могуць займацца апрацоўкай, падрыхтоўкай або размяшчэннем на рынку харчовых прадуктаў або кармоў;

(b) складаецца толькі з членаў:

(i) ндыв дуальныя выдаткі на сертыф кацыю як х складаюць больш за 2% ад абароту або стандартнай вытворчасці арганічнай прадукцыі кожнага ўдзельніка, гадавы абарот арганічнай вытворчасці як х не перавышае 25 000 еўра або стандартная вытворчасць арганічнай прадукцыі як х не перавышае 15 000 еўра ў год; або

(ii) кожны з якіх мае максімальную ўдзельную вагу:

— пяць гектараў,

— 0,5 гектара ў выпадку цяпліца, або

— 15 гектараў, выключна ў выпадку пастаянных пашаў;

(с) быць зарэгістраваным у дзяржаве-члене або трэцяй краіне;

(d) мець права суб'ектнасць;

(e) складацца толькі з членаў, чыя вытворчая дзейнасць ажыццяўляецца ў географічнай блізкасці аднаго;

(f) стварыць сумесную з стэму маркетынгу для прадукцыі, якая вырабляецца групай;

(g) стварыць з стэму ўнутранага кантролю, якая ўключае дакументаваны набор кантрольных мерапрыемстваў працэдур, у адпаведнасць з якасць вызначаная асоба або орган нясе адказнасць за праверку выканання гэтага Рэгламенту кожным членам групы.

2. Кампетэнтныя органы або, пры неабходнасці, кантрольныя органы або кантрольныя органы зацвердзілі каго сертыфікацыя, згаданы ў артыкуле 35, для ўсёй групы, калі неаходны ў стварэнні або функцыянаванні з стэмы ўнутранага кантролю, згаданай у пункце 1, у прыватнасці, у дачыненні да невыяўлення або лідэраў невыканання патрабаванняў асобным членам групы аператараў, уплываюць на цэласнасць арганічных прадуктаў прадуктаў, атрыманых у перыяд пераходу на сельскую гаспадарку.

3. Камісія мае права прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасць з артыкулам 54, які ўносяць змены ў пункты 1 і 2 гэтага артыкула шляхам дадання палажэнняў або шляхам змены гэтых дададзеных палажэнняў, у прыватнасці, адносна:

(a) абавязкі асобных членаў групы аператараў;

(b) крытэрыі для вызначэння географічнай блізкасці членаў групы, так як сумеснае карыстанне аб'ектамі або сайтамі;

(c) стварэнне функцыянаванні з стэмы ўнутранага кантролю, у тым ліку аб'ём, змест частату кантролю, які павінен праводзіцца, крытэрыі выяўлення недахопаў у стварэнні або функцыянаванні з стэмы ўнутранага кантролю.

4. Камісія можа прымаць выканаўчыя акты, які ўстанаўліваюць канкрэтныя правы адносна:

(a) склад памер групы аператараў;

(b) дакументы з стэмы вядзення ўліку, з стэма ўнутранага адсочвання спіс аператараў;

(c) абмен інфармацыяй паміж групай аператараў кампетэнтным органам або органам, кантралюючым органам або кантралюючым органам зацвердзіў, а таксама паміж дзяржавамі-членамі Камісіяй.

Гэтыя выканаўчыя акты прымаюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 55(2).

## РАЗДЭЛ VI

### АФІЦЫЙНЫ КАНТРОЛЬ І ІНШЫЯ АФІЦЫЙНЫЯ МЕРАПРЫЕМСТВЫ

#### Артыкул 37

Сувязь з Рэгламентам (ЕС) 2017/625 дадатковымі правамі афіцыйнага кантролю ншай афіцыйнай дзейнасці ў дачыненні да арганічнай вытворчасці маркіроўкі арганічнай прадукцыі

Канкрэтныя правы гэтай главы прымяняюцца ў дадатак да прав лаў, выкладзеных у Рэгламенце (ЕС) 2017/625, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных артыкулам 40(2) гэтага Рэгламенту, ў дадатак да артыкула 29 гэтага Рэгламенту, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных артыкулам 41(1) гэтага Рэгламенту, да афіцыйнага кантролю ншай афіцыйнай дзейнасці, якая ажыццяўляецца для правараца на працягу ўсяго працэсу на ўсех этапах вытворчасці, падрыхтоўкі распаўсюджвання, што прадукты, згаданыя ў артыкуле 2(1) гэтага Рэгламенту, былі выраблены ў адпаведнасць з гэтым Рэгламентам.

#### Артыкул 38

Дадатковыя правы афіцыйнага кантролю дзеянняў, якія павінны прымаць кампетэнтныя органы

1. Афіцыйны кантроль, які праводзіцца ў адпаведнасць з артыкулам 9 Рэгламенту (ЕС) 2017/625 для правэркі выканання гэтага Рэгламенту ўключае, у прыватнасці:

(a) праверка ўжывання аператарамі прафактычных засцерагальных мер, якія гэта прадугледжана ў артыкуле 9(б) ў артыкуле 28 гэтага Палажэння, на кожным этапе вытворчасці, падрыхтоўкі распаўсюджвання;

(b) кал гаспадарка ўключае неарган чныя або пераходныя вытворчыя адзінкі, праверка запасаў мер, працэдур або механізмаў, якія выкарыстоўваюцца для забеспячэння выразнага эфектыўнага падзелу паміж арганічным, пераходным неарганічным вытворчым адзінкам, а таксама паміж адпаведнай прадукцыяй, вырабленай гэтым адзінкам, рэчывам прадуктам, якія выкарыстоўваюцца для арганічных, пераходных неарганічных вытворчых адзінкаў; такая праверка павінна ўключаць праверку ўчасткаў, для якіх папярэдні перыяд быў прызнаны рэтраактыўна як частка пераходнага перыяду, праверку неарганічных вытворчых адзінкаў;

(c) кал арганічныя, канверсійныя неарганічныя прадукты збіраюцца аператарам адначасова, рыхтуюцца або захоўваюцца ў адным падрыхтоўчым блоку, зоне або памяшканні, або транспартуюцца іншым аператарам або блокам, праверка запасаў мер, працэдур або механізмаў, якія забяспечваюць падзеленыя аперацыі па месцы або часе, укараненне адпаведных мер па ачыстцы, пры неабходнасці, мер па прадухваленні замены прадуктаў, дэнтыфікацыю арганічных прадуктаў прадуктаў, атрыманых у канверсійным перыядзе, захоўванне арганічных, канверсійных неарганічных прадуктаў да пасля падрыхтоўчых аперацый асобна адзін ад аднаго па месцы або часе;

(d) праверка стварэння функцыянавання сістэмы ўнутранага кантролю груп аператараў;

(e) кал аператары вызвалены ад абавязку апавяшчэння ў адпаведнасць з артыкулам 34(2) гэтага Рэгламенту або ад абавязку мець сертыфікат у адпаведнасць з артыкулам 35(8) гэтага Рэгламенту, праверка таго, што патрабаванні да такога вызвалення былі выкананы, праверка прадукцыі, якая прадаецца гэтым аператарам.

2. Аф цыйны кантроль, які праводзіцца ў адпаведнасць з артыкулам 9 Рэгламенту (ЕС) 2017/625 для праверкі адпаведнасці гэтаму Рэгламенту, павінен праводзіцца на працягу ўсяго працэсу на ўсех этапах вытворчасці, падрыхтоўкі распаўсюджвання на падставе верагоднасці неадпаведнасці, як вызначана ў пункце (57) артыкула 3 гэтага Рэгламенту, якая вызначаецца з улікам, акрамя элементаў, згаданых у артыкуле 9 Рэгламенту (ЕС) 2017/625, у прыватнасці, наступных элементаў:

(a) тып, памер структура аператараў груп аператараў;

(b) працягласць часу, на працягу якога аператары групы аператараў займаліся арганічнай вытворчасцю, падрыхтоўка распаўсюджвання;

(c) вынікі кантролю, праведзенага ў адпаведнасць з гэтым артыкулам;

(d) момант часу, які мае дачыненне да выкананай дзейнасці;

(e) катэгорыі прадуктаў;

(f) тып, колькасць кошт прадукцыі, а таксама х дынаміка з цягам часу;

(g) магчымасць змешвання прадуктаў або забруджвання несанкцыянаванымі прадуктамі або рэчывамі;

(h) прымяненне адступленняў або выключэнняў з правалаў аператарам групам аператараў;

(i) крытычныя моманты неадпаведнасці верагоднасці неадпаведнасці на кожным этапе вытворчасці, падрыхтоўкі размеркавання;

(j) дзейнасць па субпадрыхтоўках.

3. У любым выпадку, усе аператары групы аператараў, за выключэннем тых, што згаданы ў артыкулах 34(2) і 35(8), падлягаюць праверцы адпаведнасці не радзей за адзін раз на год.

Праверка адпаведнасці павінна ўключаць фазную праверку на месцы, за выключэннем выпадкаў, кал былі выкананы наступныя ўмовы:

(a) папярэднія меры кантролю адпаведнага аператара або групы аператараў не выявілі ніякіх парушэнняў, якія ўплываюць на цэласнасць арганічных або пераходных прадуктаў, на працягу як мінімум трох гадоў запар;

(b) адпаведны аператар або група аператараў былі ацэнены на падставе элементаў, згаданых у пункце 2 гэтага артыкула ў артыкуле 9 Рэгламента (ЕС) 2017/625, які таксама мае на ўвазе верагоднасць невыканання.

У гэтым выпадку перыяд паміж двума фазнымі праверкамі на месцы не павінен перавышаць 24 месяцаў.

4. Аф цыйны кантроль, як праводзцца ў адпаведнасць з артыкулам 9 Рэгламенту (ЕС) 2017/625 для правэркі выканання гэтага Палажэння павінна:

(а) выконвацца ў адпаведнасць з артыкулам 9(4) Рэгламенту (ЕС) 2017/625, забяспечваючы пры гэтым мінімальны працэнт усых аф цыйных кантрольных мерапрыемстваў у дачыненні да аператараў або груп аператараў, як праводзяцца без папярэдняга паведамлення;

(b) забяспечыць ажыццяўленне мінімальнага працэнта дадатковых кантрольных мераў, акрамя тых, што згаданы ў пункце 3 гэтага артыкула  
выяўляюць:

(c) праводзцца шляхам адбору мінімальнай колькасці ўзораў, узятых у адпаведнасць з пунктам (h) Артыкул 14 Рэгламенту (ЕС) 2017/625;

(d) забяспечыць кантроль мінімальнай колькасці аператараў, як з'яўляюцца членам групы аператараў, у сувязь з правэркай адпаведнасць, згаданай у пункце 3 гэтага артыкула.

5. Выдача або падаўжэнне сертыфіката, згаданага ў артыкуле 35(1), павінна грунтавацца на выніках правэркі адпаведнасць, згаданай у пунктах 1–4 гэтага артыкула.

6. Пасямовы запіс, як павінны быць складзены адносна кожнага аф цыйнага кантролю, праведзенага для правэркі адпаведнасць гэтаму Рэгламенту ў адпаведнасць з артыкулам 13(1) Рэгламенту (ЕС) 2017/625, павінны быць падпісаны аператарам або групам аператараў у якасці пацверджання атрымання мінімальнага п'яцімовага запісу.

7. Артыкул 13(1) Рэгламенту (ЕС) 2017/625 не распаўсюджваецца на аўдыты правэркі, як праводзяцца кампетэнтнымі органамі ў кантэксце х нагляднай дзейнасці ў дачыненні да кантрольных органаў, як м былі дэлежаваны пэўныя задачы аф цыйнага кантролю або пэўныя задачы, звязаныя з тымі аф цыйнай дзейнасцю.

8. Камісія мае права прымаць дэлежаваныя акты ў адпаведнасць з артыкулам 54:

(а) дапаўненне гэтага Рэгламенту шляхам устаанулення канкрэтных крытэрыяў ўмоў для ажыццяўлення аф цыйнага кантролю, як праводзцца для забяспячэння адсочвання на ўсіх этапах вытворчасці, падрыхтоўкі распаўсюджвання, а таксама выканання гэтага Палажэння, якое тычыцца:

(i) правэркі дакументальных рахункаў;

(ii) кантроль, як праводзцца ў дачыненні да пэўных катэгорый аператараў;

(iii) пры неабходнасці, перыяд, на працягу якога павінны быць праведзены меры кантролю, прадугледжаныя гэтым Палажэннем, у тым ліку фазныя правэркі на месцы, згаданыя ў пункце 3 гэтага артыкула, канкрэтных памяшканні або тэрыторыя, на якіх павінны быць праведзены;

(b) унясенне змяненняў у пункт 2 гэтага артыкула шляхам дадання дадатковых элементаў, заснаваных на практычным вопыце, або шляхам унясення змяненняў у тыя дададзеныя элементы.

9. Камісія можа прымаць выканаўчыя акты для ўдакладнення:

(а) мінімальны працэнт усых аф цыйных кантрольных мерапрыемстваў у дачыненні да аператараў або груп аператараў, як павінны праводзцца без папярэдняга паведамлення, як пазначана ў пункце (а) пункта 4;

(b) мінімальны працэнт дадатковых кантрольных элементаў, згаданых у пункце (b) пункта 4;

(c) мінімальнае колькасць узораў, згаданая ў пункце (c) пункта 4;

(d) мінімальнае колькасць аператараў, як з'яўляюцца членам групы аператараў, згаданай у пункце (d) пункта 4.

Гэтыя выканаўчыя акты прымяоцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 55(2).

#### Артыкул 39

Дадатковыя правы адносна дзеянняў, як павінны прымаць аператары групы аператараў

Акрамя абавязальстваў, выкладзеных у артыкуле 15 Рэгламента (ЕС) 2017/625, аператары групы аператараў павінны: 1.

(а) весці ўлік, каб пацвердзіць сваю адпаведнасць гэтаму Палажэнню;

(b) рабіць усе дэкларацыі, неабходныя для аф цыйнага кантролю;

(c) прымаць адпаведныя практычныя меры для забяспячэння выканання гэтага Рэгламенту;

(d) прадставіць у форме дэкларацыі, якая падлягае падпісанню абнаўленню па меры неабходнасці:

(i) поўнае апісанне арганізацыі або пераходнай вытворчай адзінкі дзейнасці, якая будзе выконвацца ў адпаведнасць з гэтым Палажэннем;

(ii) адпаведныя практычныя меры, якія неабходна прыняць для забяспячэння выканання гэтага Рэгламенту;

(iii) прадпрыемства:

- нфармаваць у п'яць форм без непатрэбнай затрымкі пакупнікоў прадукцыі абменьвацца адпаведнай інфармацыяй з кампетэнтнымі органамі або, пры неабходнасці, з кантралюючымі органамі або кантралюючай арганізацыяй, у выпадку, калі падзэрэнне ў неадпаведнасць пацвердзілася, калі падзэрэнне ў неадпаведнасць не можа быць ліквідавана або калі ўстаноўлена неадпаведнасць, якая ўплывае на цэласнасць адпаведнай прадукцыі;
- пагадзіцца на перадачу кантрольнага файла ў выпадку змены кантрольнага органа або кантрольнага органа, або, у выпадку адмовы ад арганізацыйнай вытворчасці, на захоўванне кантрольнага файла апошнім кантрольным органам або кантрольным органам не менш за пяць гадоў;
- неадкладна паведаць кампетэнтны орган або орган, які ўсталяваны, прызначаны ў адпаведнасць з Артыкулам 34(4) у выпадку адмовы ад арганізацыйнай вытворчасці;
- пагадзіцца на абмен інфармацыяй паміж гэтымі органамі або ўстановамі ў выпадку, калі субпадрадчык падпадае пад кантроль з боку розных кантрольных органаў або кантрольных арганізацый.

2. Камісія можа прымаць выканаўчыя акты для ўдакладнення падрабязнасцей спецыфікацыі адносна:

- (a) запісы, якія пацвярджаюць адпаведнасць гэтаму Палажэнню;
- (b) дэкларацыі ншыя паведамленні, неабходныя для аф цыйнага кантролю;
- (c) адпаведныя практычныя меры для забеспячэння выканання гэтага Рэгламенту.

Гэтыя выканаўчыя акты прымаюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 55(2).

#### Артыкул 40

Дадатковыя правы дэлегавання задач аф цыйнага кантролю задач, звязаных з ншай аф цыйнай дзейнасцю

1. Кампетэнтныя органы могуць дэлегаваць кантрольным органам пэўныя задачы аф цыйнага кантролю пэўныя задачы, звязаныя з ншай аф цыйнай дзейнасцю, толькі калі выкананы наступныя ўмовы, акрамя тых, што выкладзены ў главе III Рэгламенту (ЕС) 2017/625:

- (a) дэлегаванне паўнамоцтваў утрымлівае падрабязнае апісанне дэлегаваных задач аф цыйнага кантролю задач, звязаных з ншай аф цыйнай дзейнасцю, у тым ліку абавязальстваў па справаздачнасці ншых канкрэтных абавязальстваў, а таксама ўмоў, пры якіх орган кантролю можа х выконваць. У прыватнасці, орган кантролю павінен прадставіць кампетэнтным органам для папярэдняга зацвярджэння наступнае:
  - (i) працэдуру ацэнкі рызык, якая павінна вызначаць, у прыватнасці, аснову для нтэнс ўнасці частаты праверкі адпаведнасці аператараў груп аператараў, якая павінна быць устаноўлена на аснове элементаў, згаданых у артыкуле 9 Рэгламенту (ЕС) 2017/625 артыкуле 38 гэтага Рэгламенту, якой павінна прытрымлівацца пры аф цыйным кантролі аператараў груп аператараў;
  - (ii) стандартная працэдура кантролю, якая павінна ўтрымліваць падрабязнае апісанне мер кантролю, якія кантрольны орган абавязуецца ўжываць да аператараў груп аператараў, якія падпадаюць пад яго кантроль;
  - (iii) пералік мер, якія адпавядаюць агульнаму каталогу, згаданаму ў артыкуле 41(4), якія павінны ўжывацца да аператараў груп аператараў у выпадках падзэрэння на неадпаведнасць або ўстаноўленай неадпаведнасці;
  - (iv) парадак эфектыўнага маніторынгу задач аф цыйнага кантролю задач, звязаных з ншым аф цыйным вядомым дзейнасцю, якія выконваюцца ў дадзеным да аператараў груп аператараў, а таксама парадак справаздачнасці па гэтых задачах.

Кантрольны орган павінен паведаць кампетэнтнаму органу аб наступных зменах элементаў, згаданых у пунктах (i) - (iv);

- (b) гэтыя кампетэнтныя органы маюць працэдуры механізмы для забеспячэння нагляду за кантрольнымі органамі, у тым ліку для праверкі таго, што дэлегаваныя задачы выконваюцца эфектыўна, незалежна аб'ектыўна, у прыватнасці, адносна нтэнс ўнасці частаты праверкі адпаведнасці.

Прынамс адзін раз на год кампетэнтныя органы, у адпаведнасць з пунктам (a) артыкула 33 Рэгламенту (ЕС) 2017/625, орган, з'яўляючы аўдыты кантрольных органаў, якія яны дэлегавалі задачы аф цыйнага кантролю або задачы, звязаныя з ншым аф цыйным дзейнасцю.

2. У адступленне ад артыкула 31(3) Рэгламенту (ЕС) 2017/625 кампетэнтныя органы могуць дэлегаваць органу кантролю рашэнне адносна задач, прадугледжаных у пункце (b) артыкула 138(1) і артыкулах 138(2) і (3) гэтага Рэгламенту.

3. Для мэт пункта (b)(iv) артыкула 29 Рэгламенту (ЕС) 2017/625, стандарт для дэлеганьня пэўных задач аф цыйнага кантролю пэўных задач, звязаных з ншай аф цыйнай дзейнасцю, для праверк адпаведнасці гэтаму Рэгламенту што мае дачыненне да сферы прымянення гэтага Рэгламенту, з'яўляецца апошняй апавешчанай версый міжнароднага гарманаванага стандарту «Ацэнка адпаведнасці — Патрабаванні да органаў, якія сертыфікуюць прадукцыю, працэсы паслуг», спасылка на якія была апублікавана ў Аф цыйным часопсе Еўрапейскага Саюза.

4. Кампетэнтныя органы не павінны дэлегаваць наступныя задачы аф цыйнага кантролю задачы, звязаныя з ншай аф цыйнай дзейнасцю, кантрольным органам:

(a) нагляд аўдыт ншых кантрольных органаў або кантрольных арганізацый;

(b) паўнамоцтвы прадастаўляць адступленні, акрамя адступленняў для выкарыстання раслінага рэпрадуктыўнага матэрыялу, атрыманага не з арганічнай вытворчасці;

(c) паўнамоцтвы атрымаць апавяшчэнні аб дзейнасці аператараў або груп аператараў у адпаведнасці з артыкулам 34(1) гэтага Рэгулявання;

(d) ацэнка верагоднасці невыканання палажэнняў гэтага Рэгламенту, якія вызначаюць частату фінансавых праверак арганічных партый перадых выпускаў у свабодны абарот у Саюзе ў адпаведнасці з артыкулам 54 Рэгламенту (ЕС) 2017/625;

(e) стварэнне агульнага каталога мер, згаданых у артыкуле 41(4) гэтага Рэгламенту.

5. Кампетэнтныя органы не павінны дэлегаваць фінансавым асобам задачы аф цыйнага кантролю або задачы, звязаныя з ншай аф цыйнай дзейнасцю.

6. Кампетэнтныя органы павінны забяспечыць, каб інфармацыя, атрыманая ад кантрольных органаў у адпаведнасці з артыкулам 32 Рэгламенту (ЕС) 2017/625, інфармацыя аб мерах, якія ўжываюцца кантрольнымі органамі ў выпадку ўстаноўленага або верагоднага неадпаведнасці, зборалася выкарыстоўвалася кампетэнтнымі органамі з гэтай кантролю за дзейнасцю гэтых кантрольных органаў.

7. Калі кампетэнтны орган цалкам або часткова адкажа дэлеганьне пэўных задач аф цыйнага кантролю або пэўных задач, звязаных з ншай аф цыйнай дзейнасцю, у адпаведнасці з пунктам (b) артыкула 33 Рэгламенту (ЕС) 2017/625, ён вырашае, ці застаюцца дзейнымі любыя сертыфікаты, выдадзеныя адпаведным кантрольным органам да даты такога частковага або поўнага адкавання, інфармуе адпаведных аператараў аб гэтым рашэнні.

8. Без шкоды для пункта (b) артыкула 33 Рэгламенту (ЕС) 2017/625, перад поўным або частковым адкаванням дэлеганьня задач аф цыйнага кантролю або задач, звязаных з ншай аф цыйнай дзейнасцю, у выпадках, згаданых у гэтым пункце, кампетэнтныя органы могуць цалкам або часткова прыпыніць гэты дэлеганьне:

(a) на перыяд, які не перавышае 12 месяцаў, на працягу якога кантрольны орган павінен выправіць недахопы, выяўленыя падчас аўдытаў праверак, або вырашыць праблему неадпаведнасці, інфармацыя пра якую была перададзена ншым кантрольным органам кантрольным арганізацыям, кампетэнтным органам, а таксама Камісія ў адпаведнасці з Артыкулам 43 гэтага Палажэння; або

(b) на працягу перыяду, на працягу якога дзейнічае акрэдытацыя, згаданая ў пункце (b)(iv) артыкула 29 Рэгламенту (ЕС) 2017/625, у сувязі з артыкулам 40(3) гэтага Палажэння, прыпыняецца.

Калі дэлеганьне задач аф цыйнага кантролю або задач, звязаных з ншай аф цыйнай дзейнасцю, было прыпынена, адпаведныя кантрольныя органы не выдаюць сертыфікаты, згаданыя ў артыкуле 35, для тых частак, для якіх дэлеганьне было прыпынена. Кампетэнтныя органы вырашаюць, ці застаюцца дзейнымі любыя сертыфікаты, выдадзеныя адпаведным кантрольным органам да даты гэтага частковага або поўнага прыпынення, інфармуюць адпаведных аператараў аб гэтым рашэнні.

Без шкоды для артыкула 33 Рэгламенту (ЕС) 2017/625 кампетэнтныя органы павінны як мага хутчэй адмянуць прыпыненне дэлеганьня задач аф цыйнага кантролю або задач, звязаных з ншай аф цыйнай дзейнасцю, пасля таго, як орган кантролю выправіць недахопы або неадпаведнасці, згаданыя ў пункце (a) першага падпункта, або пасля таго, як орган па акрэдытацыі адменіць прыпыненне акрэдытацыі, згаданае ў пункце (b) першага падпункта.

9. Калі орган кантролю, якому кампетэнтныя органы дэлегавалі пэўныя задачы аф цыйнага кантролю або пэўныя задачы, звязаныя з ншай аф цыйнай дзейнасцю, таксама быў прызнаны Камісіяй у адпаведнасці з артыкулам 46(1) гэтага Рэгламенту для ажыццяўлення кантрольнай дзейнасці ў трэціх краінах, Камісія мае намер адкаваць або адкаваць кала прызнанне гэтага органа кантролю, кампетэнтныя органы арганізуюць аўдыты або праверкі органа кантролю ў дачыненні да яго дзейнасці ў адпаведнай дзяржаве(-ах)-члене(-ах) у адпаведнасці з пунктам (a) артыкула 33 Рэгламенту (ЕС) 2017/625.

10. Кантрольныя органы павінны перадаваць кампетэнтным органам:

(a) спіс аператараў, якія падпадал пад кантроль на 31 снежня папярэдняга года, да 31 студзеня кожнага года;

(b) інфармацыю аб аф цыйным кантрольным аф цыйных мерапрыемствах, праведзеных у папярэднім годзе, для падтрымкі падрыхтоўкі частак аб'ектаў аб'ектаў вытворчасці маркіроўцы аб'ектаў прадуктаў штогадовай справаздачы, згаданай у артыкуле 113 Рэгламента (ЕС) 2017/625, да 31 сакавіка кожнага года.

11. Кампетэнтныя органы павінны прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасць з артыкулам 54, які дапаўняюць гэты Рэгламент у дачыненні да ўмоў дэлегавання кантрольных задач, звязаных з аф цыйнай дзейнасцю, кантрольным органам у дадатак да ўмоў, выкладзеных у пункце 1 гэтага артыкула.

#### Артыкул 41

##### Дадатковыя правы дзеянняў у выпадку невыканання

1. Згодна з артыкулам 29, калі кампетэнтны орган або, пры неабходнасці, кантрольны орган або кантрольны орган падазрае або атрымлівае пацверджаную інфармацыю, у тым ліку інфармацыю ад іншых кампетэнтных органаў або, пры неабходнасці, ад іншых кантрольных органаў або кантрольных органаў, што аператар мае намер выкарыстоўваць або вывядзе на рынак прадукт, які можа не адпавядаць гэтаму Рэгламенту, але які мае тэрміны, якія адносяцца да аб'ектаў вытворчасці, або калі так кампетэнтны орган, кантрольны орган або кантрольны орган быў праінфармаваны аператарам аб падазрэнні ў неадпаведнасці ў адпаведнасць з артыкулам 27:

(a) яна неадкладна праводзіць аф цыйнае расследаванне ў адпаведнасць з Рэгламентам (ЕС) 2017/625 з мэтай правяркі адпаведнасці гэтаму Рэгламенту; такое расследаванне павінна быць завершана як мага хутчэй, на працягу разумнага перыяду, павінна ўключваць даўгавечнасць прадукту і складанасць справы;

(b) часова забараняе як размяшчэнне на рынку адпаведных прадуктаў у якасці аб'ектаў аб'ектаў або пераходных прадуктаў, так і выкарыстанне ў аб'ектаў вытворчасці да атрымання вынікаў расследавання, згаданага ў пункце (a). Перад прыняццем такога рашэння кампетэнтны орган або, пры неабходнасці, кантрольны орган або кантрольная арганізацыя павінны даць аператару магчымасць выказаць свае заўвагі.

2. У выпадку, калі вынікі расследавання, згаданага ў пункце (a) пункта 1, не паказваюць на наяўнасць неадпаведнасцей, якія ўплываюць на цэласнасць аб'ектаў аб'ектаў або канверсійных прадуктаў, аператару дазваляецца выкарыстоўваць адпаведныя прадукты або размяшчаць іх на рынку ў якасці аб'ектаў аб'ектаў або канверсійных прадуктаў.

3. Дзяржавы-члены прымаюць любыя меры прадугледжваюць любыя неабходныя санкцыі для прадухілення махлярскага выкарыстання ўказанняў, згаданых у главе IV гэтага Рэгламента.

4. Кампетэнтныя органы павінны прадаставіць агульны каталог мер для выпадкаў падазрэнняў у невыкананні ўстаноўленага невыканання, якія будуць ужывацца на тэрыторыі, у тым ліку кантралюючым органам кантралюючым органамі.

5. Кампетэнтныя органы павінны прымаць выканаўчыя акты для вызначэння адпаведных парадкаў у выпадках, калі кампетэнтныя органы павінны прымаць меры ў сувязі з падазрэннем на невыкананне патрабаванняў або ўстаноўленым невыкананнем.

Гэтыя выканаўчыя акты прымаюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 55(2).

#### Артыкул 42

##### Дадатковыя правы адносна мер у выпадку невыканання

1. У выпадку неадпаведнасці, якая ўплывае на цэласнасць аб'ектаў аб'ектаў або пераходных прадуктаў на любым з этапаў вытворчасці, падрыхтоўкі распаўсюджвання, напрыклад, у выніку выкарыстання несанкцыянаваных прадуктаў, рэчываў або метадаў, або змешвання з неарганічнымі прадуктамі, кампетэнтныя органы, пры неабходнасці, кантрольныя органы кантралюючым органамі павінны гарантаваць, акрамя мер, якія павінны быць прыняты ў адпаведнасць з артыкулам 138 Рэгламента (ЕС) 2017/625, каб у маркіроўцы рэкламе ўсёй партыі або адпаведнай вытворчай серыі не было згадак пра аб'ектаў вытворчасці.

2. У выпадку сур'ёзных, паўтаральных або працяглых парушэнняў кампетэнтныя органы, пры неабходнасці, кантрольныя органы кантралюючым органамі павінны гарантаваць, што адпаведным аператарам або групам аператараў, акрамя мер, выкладзеных у пункце 1, любых адпаведных мер, прынятых, у прыватнасці, у адпаведнасць з артыкулам 138 Рэгламента (ЕС) 2017/625, забаронена гандляваць прадукцыяй, якая адносіцца да аб'ектаў вытворчасці, на працягу пэўнага перыяду, што характарызуецца катэгорыяй, згаданай у артыкуле 35, будзе прыпынены або адкліканы, у залежнасці ад абставін.

## Артыкул 43

## Дадатковыя правы абмену нармацыяй

1. Акрамя абавязальстваў, выкладзеных у артыкуле 105(1) артыкуле 106(1) Рэгламенту (ЕС) 2017/625, кампетэнтныя органы павінны неадкладна абменьвацца нармацыяй з іншымі кампетэнтнымі органамі, а таксама з Камісіяй, аб любых падзеях на неадпаведнасць, якія ўплываюць на якасць арганічных або канверсіўных прадуктаў.

Кампетэнтныя органы павінны абменьвацца гэтай нармацыяй з іншымі кампетэнтнымі органамі Камісіяй праз камп'ютэрную сістэму, якая дазваляе электронны абмен дакументамі нармацыяй, прадастаўленымі Камісіяй.

2. У выпадках выяўлення падзронага або ўстаноўленага неадпаведнасць ў дачыненні да прадукцы, якая знаходзіцца пад кантролем іншых кантралюючых органаў або кантрольных арганізацый, кантралюючыя органы кантрольных арганізацый павінны неадкладна паведаць пра гэта гэтым іншым кантралюючым органам або кантрольным арганізацыям.

3. Кантрольныя органы кантралюючыя арганізацыі абменьваюцца іншай адпаведнай нармацыяй з іншымі кантралюючымі органамі кантрольныя органы.

4. Пасля атрымання запыту на нармацыю, абгрунтаванага неабходнасцю гарантаваць, што прадукт быў выраблены ў адпаведнасць з гэтым Рэгламентам, кантрольныя органы кантралюючыя арганізацыі абменьваюцца з іншымі кампетэнтнымі органамі, а таксама з Камісіяй нармацыяй аб выніках свайго кантролю.

5. Кампетэнтныя органы абменьваюцца нармацыяй аб наглядзе за кантралюючымі органамі з нацыянальнымі органамі па акрэдытацы, якія гэта вызначана ў пункце (11) артыкула 2 Рэгламента (ЕС) № 765/2008 Еўрапейскага парламента Савета (1).

6. Кампетэнтныя органы прымаюць адпаведныя меры ўстанавіць ваюць дакументаваныя працэдуры для таго, каб нармацыя аб выніках кантролю перадавалася плацежнаму агенцтву ў адпаведнасць з яго патрабамі ў межах Артыкула 58 Рэгламенту (ЕС) № 1306/2013 Еўрапейскага парламента Савета (2) актаў, прынятых на падставе гэтага артыкула.

7. Камісія можа прымаць выканаўчыя акты для вызначэння нармацыі, якая павінна прадастаўляцца кампетэнтным органам, кантрольным органам кантрольным органам, які адказвае за афіцыйны кантроль іншую афіцыйную дзейнасць у адпаведнасць з гэтым артыкулам, адпаведных атрымальных гэтай нармацыі працэдур, у адпаведнасць з якім гэтая нармацыя павінна прадастаўляцца, у тым ліку функцыянальных магчымасцей камп'ютэрнай сістэмы, згаданай у пункце 1.

Гэтыя выканаўчыя акты прымаюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 55(2).

## РАЗДЗЕЛ VII

## ГАНДЛЮ З ТРЭЦІМІ КРАІНАМІ

## Артыкул 44

## Экспарт арганічнай прадукцыі

1. Прадукт можа экспартавацца з Саюза як арганічны прадукт можа мець лагатып арганічнай вытворчасці Еўрапейскага Саюза, пры ўмове, што ён адпавядае правілам арганічнай вытворчасці, устаноўленым гэтым Рэгламентам.

2. Камісія можа паўнамоцтва прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасць з артыкулам 54, які дапаўняе гэты Рэгламент, у дачыненні да дакументаў, прызначаных для мытных органаў у трэціх краінах, у прыватнасці, у дачыненні да выдачы сертыфікатаў на арганічны экспарт у электроннай форме, дзе гэта магчыма, прадастаўлення гарантыі таго, што экспартаваная арганічная прадукцыя адпавядае гэтому Рэгламенту.

(1) Рэгламент (ЕС) № 765/2008 Еўрапейскага парламента Савета ад 9 ліпеня 2008 г., які ўстанавіць вае патрабаванні да акрэдытацы нагляду за рынкам у дачыненні да маркетынгу прадукцыі адмяняе Рэгламент (ЕЭС) № 339/93 (ОJ L 218, 13.8.2008, с. 30).

(2) Рэгламент (ЕС) № 1306/2013 Еўрапейскага парламента Савета ад 17 снежня 2013 г. аб фінансаванні, каванні манторынгу агульнай сельскагаспадарчай палітыкі аб адмене рэгламентаў Савета (ЕЭС) № 352/78, (ЕС) № 165/94, (ЕС) № 2799/98, (ЕС) № 814/2000, (ЕС) № 1290/2005 (ЕС) № 485/2008 (ОJ L 347, 20.12.2013, с. 549).

## Артыкул 45

Імпарт арганічных прадуктаў прадуктаў, атрыманых у перыяд канверс

1. Прадукт можа быць імпартаваны з трэцяй краіны з гэтай размяшчэння яго на рынку ў Саюзе ў якасці арганічнага прадукту або прадукту, вырашчанага ў перыяд пераходу на новую сельскагаспадарчую вытворчасць, пры ўмове выканання наступных трох умоў:

(а) прадукт з'яўляецца прадуктам, як пазначана ў артыкуле 2(1);

(b) прымяняецца адно з наступных:

(i) прадукт адпавядае раздзелам II, III і IV гэтага Рэгламенту, ўсе аператары групы аператараў, згаданыя ў артыкуле 36, у тым ліку экспарцёры ў адпаведнай трэцяй краіне, прайшлі кантроль з боку кантрольных органаў або кантрольных органаў, прызнаных у адпаведнасць з артыкулам 46, гэтыя органы або органы прадаставілі ўсім такім аператарам, групам аператараў і экспарцёрам сертыфікат, які пацвярджае адпаведнасць гэтаму Рэгламенту;

(ii) у выпадках, калі прадукт паходзіць з трэцяй краіны, прызнанай у адпаведнасць з артыкулам 47, што прадукт адпавядае ўмовам, выкладзеным у адпаведным гандлёвым пагадненні; або

(iii) у выпадках, калі прадукт паходзіць з трэцяй краіны, прызнанай у адпаведнасць з артыкулам 48, гэты прадукт адпавядае эквівалентным правам вытворчасці кантролю гэтай трэцяй краіны імпартуюцца з сертыфікатам інспекцыі, які пацвярджае гэтую адпаведнасць быў выдадзены кампетэнтным органам, кантралюючым органам або кантралюючым органам гэтай трэцяй краіны;

(c) аператары ў трэціх краінах могуць у любы час прадастаўляць імпартёрам нацыянальным органам у Саюзе ў гэтых трэціх краінах інфармацыю, якая дазваляе дэталёва каваль аператараў, якія з'яўляюцца хімікамі пастаўшчыкам, кантралюючыя органы або кантрольныя органы зацы гэтых пастаўшчыкоў, з гэтай забеспячэння адсочвання адпаведнага арганічнага прадукту або прадукту, атрыманага ў перыяд пераходу на сельскую гаспадарку. Гэтая інфармацыя таксама павінна быць даступная кантралюючым органам або кантрольным органам зацы імпартёраў.

2. Камісія можа, у адпаведнасць з працэдурай, выкладзенай у артыкуле 24(9), выдаваць спецыяльныя дазволы на выкарыстанне прадуктаў рэчываў у трэціх краінах ў самых аддаленых рэгіёнах Саюза, улічваючы адрозненні ў экалагічным балансе ў раслінаводстве або жывёлагадоўлі, спецыфічныя кліматычныя ўмовы, традыцыі мясцовай ўмовы ў гэтых раёнах. Такія спецыяльныя дазволы могуць быць выдадзены на падаўжальны перыяд у два гады павінны падпарадкоўвацца прынцыпам, выкладзеным у главе II, крытэрыям, выкладзеным у артыкуле 24(3) і (6).

3. Пры вызначэнні крытэрыяў для вызначэння таго, ці адносіцца да катастрофічных абставін, пры ўстаўленні канкрэтных правілаў адносна таго, як рэагаваць на такія абставіны ў адпаведнасць з артыкулам 22, Камісія ўлічвае адрозненні ў экалагічным балансе, клімаце мясцовых умовах у трэціх краінах ў самых аддаленых рэгіёнах Саюза.

4. Камісія прымае выканаўчыя акты, каб вызначыць канкрэтныя правілы адносна зместу сертыфікатаў, згаданых у пункце (b) пункта 1, працэдуры хімікаў, хімікаў правяраць тэхнічныя сродкі, з дапамогай якіх выдаецца сертыфікат, у прыватнасці, адносна ролі кампетэнтных органаў, кантрольных органаў кантрольных органаў зацы, якія забяспечваюць адсочванне адпаведнасці імпартнага прадукцы, прызначанай для размяшчэння на рынку Саюза ў якасці арганічнага прадукцы або ў якасці прадукцы, атрыманай у перыяд пераходу на сельскую гаспадарку, які гаворыцца ў пункце 1.

Гэтыя выканаўчыя акты прымаюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 55(2).

5. Выкананне ўмоў мер па імпарту арганічных прадуктаў прадуктаў, атрыманых у перыяд пераходу на сельскую гаспадарку, згаданых у пункце 1, у Саюз правяраецца на памежных кантрольных пунктах у адпаведнасць з артыкулам 47(1) Рэгламента (ЕС) 2017/625. Частата фінансавых правяраў, згаданых у артыкуле 49(2) гэтага Рэгламента, залежыць ад верагоднасці невыканання патрабаванняў, якія гэта вызначана ў пункце (57) артыкула 3 гэтага Рэгламента.

## Артыкул 46

Прызнанне кантрольных органаў кантрольных органаў зацы

1. Камісія можа прымаць выканаўчыя акты для прызнання кантрольных органаў кантрольных органаў зацы, якія маюць кампетэнцыю ажыццяўляць кантроль выдаваць сертыфікаты арганічнага прадукцы ў трэціх краінах, для адкладання прызнання такіх кантрольных органаў кантрольных органаў, а таксама для складання спісу прызнаных кантрольных органаў кантрольных органаў зацы.

Гэтыя выканаўчыя акты прымаюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 55(2).

2. Кантрольныя органы або кантрольныя орган зацы прызнаюцца ў адпаведнасць з пунктам 1 гэтага артыкула для кантролю мпарту катэгорый прадуктаў, пералічаных у артыкуле 35(7), калі яны адпавядаюць наступным крытэрыям:

(а) яны маюць законны статус у адной дзяржаве-члене або трэцяй краіне;

(b) яны маюць магчымасць ажыццяўляць кантроль, каб гарантаваць выкананне ўмоў, выкладзеных у пунктах (а), (b)(i) і (с)

Патрабаванні артыкула 45(1) гэтага артыкула выконваюцца ў дачыненні да органаў чыных прадуктаў прадуктаў, атрыманых у перыяд пераходу на сельскую гаспадарку, прызначаных для мпарту ў Саюз;

(с) яны прапануюць належныя гаранты аб'ектыўнасці і бесстароннасці і не маюць ні якога канфлікту інтарэсаў у дачыненні да выканання сваіх кантрольных задач;

(d) у выпадку кантрольных органаў, яны акрэдытаваны ў адпаведнасць з адпаведным гарманізаваным стандартам «Ацэнка адпаведнасці» — Патрабаванні да органаў, якія сертыфікуюць прадукцыю, працэсы паслуг», спасылка на якія была апублікавана ў Аф цыйным часоп с Еўрапейскага Саюза;

(e) яны валодаюць вопытам, абсталяваннем інфраструктурай, неабходным для выканання кантрольных задач, маюць дастатковую колькасць адпаведных кваліфікаваных вопытных персанал;

(f) яны адпавядаюць любым дадатковым крытэрыям, якія могуць быць устаноўлены ў дэлегаваным акце, прынятым у адпаведнасць з пунктам 7.

3. Акрэдытацыя, згаданая ў пункце (d) пункта 2, можа быць прадастаўлена толькі:

(а) нацыянальны орган па акрэдытацыі ў Саюзе ў адпаведнасць з Рэгламентам (EC) № 765/2008; або

(b) орган па акрэдытацыі па-за межамі Саюза, які з'яўляецца падпісантам шматбаковага пагаднення аб прызнанні пад эгідай Міжнароднага форуму па акрэдытацыі.

4. Кантрольныя органы кантрольныя орган зацы павінны падаць запыт на прызнанне ў Камісію. Такі запыт павінен складацца з тэхнічнага дася, якое змяшчае ўсю інфармацыю, неабходную для забеспячэння адпаведнасці крытэрыям, выкладзеным у пункце 2. сустрэаюцца.

Кантрольныя органы павінны прадастаўляць апошнюю справаздачу аб ацэнцы, выдадзеную кампетэнтным органам, а кантрольныя органы павінны прадастаўляць сертыфікат аб акрэдытацыі, выдадзены органам па акрэдытацыі. Пры неабходнасці кантрольныя органы або кантрольныя орган зацы таксама павінны прадастаўляць апошнюю справаздачу аб рэгулярнай ацэнцы на месцы, наглядае шматгадовай пераацэнцы сваёй дзейнасці.

5. На падставе інфармацыі, згаданай у пункце 4, любой нашай адпаведнай інфармацыі, якая тычыцца кантрольнага органа або кантрольнага органа, Камісія забяспечвае належны нагляд за прызнаным кантрольным органам кантрольным органам зацыям шляхам рэгулярнага агляду дзейнасці прызнання. Для мэтаў такога нагляду Камісія можа запытаць дадатковую інфармацыю ў органаў па акрэдытацыі або кампетэнтных органаў, у залежнасці ад сутнасці.

6. Характар нагляду, згаданага ў пункце 5, вызначаецца на падставе ацэнкі верагоднасці невыканання патрабаванняў, з улікам, у прыватнасці, дзейнасці кантрольнага органа або кантрольнага орган зацы, тыпу прадукцыі аператараў, якія знаходзяцца пад яго кантролем, а таксама змяненняў у правах вытворчасці кантрольных мерах.

Прызнанне кантрольных органаў або кантрольных орган зацый, згаданых у пункце 1, павінна быць, у прыватнасці, неадкладна адклікана ў адпаведнасць з працэдурай, згаданай у гэтым пункце, калі былі выяўлены сур'ёзныя або паўторныя парушэнні ў дачыненні да сертыфікацыі або кантролю дзейнасці, устаноўленых у адпаведнасць з пунктам 8, калі адпаведны кантрольны орган або кантрольны орган не прыняў належных своечасовых карэктывных мераў у адказ на запыт Камісіі на працягу тэрміну, вызначанага Камісіяй. Такі тэрмін вызначаецца ў адпаведнасць з сур'ёзнасцю праблемы, якія правяла, не павінен быць меншым за 30 дзён.

7. Камісія мае права прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасць з артыкулам 54:

(а) унясенне змяненняў у пункт 2 гэтага артыкула шляхам дадання дадатковых крытэрыяў да тых, што ўжо устаноўлены, для прызнання кантрольных органаў кантрольных орган зацый, згаданых у пункце 1 гэтага артыкула, для адклікання такога прызнання, або шляхам змянення гэтых дадзеных крытэрыяў;

(b) дапаўненне гэтага Рэгламенту ў дачыненні да:

(i) ажыццяўленне нагляду за кантрольным органам кантрольным орган зацыям, прызнаным Камісіяй у адпаведнасць з пунктам 1, у тым ліку правяра на месцы;

(ii) меры кантролю дзейнасці, якія павінны выконвацца гэтым кантрольным органам кантралюючым органам зацыям.

8. Кам с я можа прымаць выканаўчыя акты для забеспячэння прымянення мер, як я пав нны быць прыняты ў дачыненн да выпадкаў падазрэння або ўстаноўленага неадпаведнасц , у прыватнасц тых, як я закранаюць цэласнасць арган чных або канверс йных прадуктаў, мпартаваных у адпаведнасц з прызнаннем, прадугледжаным гэтым артыкулам. Так я меры могуць заключацца, у прыватнасц , у праверцы цэласнасц арган чных або канверс йных прадуктаў перад х выпускам на рынак у межах Саюза , пры неабходнасц , у прыпыненн дазволу на выпуск так х прадуктаў на рынак у межах Саюза ў якасц арган чных прадуктаў або прадуктаў, вырашчаных у канверс йным перыядзе.

Гэтыя выканаўчыя акты прымаюцца ў адпаведнасц з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 55(2).

9. Па належным чынам абгрунтаваных тэрм новых прычынах, звязаных з несправядл вай практыкай або практыкай, несумяшчальнай з прынцыпам прав лам арган чнай вытворчасц , абаронай даверу спажыўцоў або абаронай добрасумленнай канкурэнцы пам ж аператарам , Кам с я прымае неадкладна прымяняльныя выканаўчыя акты ў адпаведнасц з працэдурай, указанай у артыкуле 55(3), каб прыняць меры, указаныя ў пункце 8 гэтага артыкула, або прыняць рашэнне аб адкл канн прызнання кантрольных органаў кантрольных арган зацый, указаных у пункце 1 гэтага артыкула.

#### Артыкул 47

Экв валентнасць у рамках гандлёвага пагаднення

Прызнаная трэцяя кра на, згаданая ў пункце (b)(ii) артыкула 45(1), — гэта трэцяя кра на, якую Саюз прызнаў у адпаведнасц з гандлёвым пагадненнем як такую, што мае с стэму вытворчасц , якая адпавядае тым жа мэтам прынцыпам, ужываючы прав лы, як я забяспечваюць так ж узровень гаранты адпаведнасц , як прав лы Саюза.

#### Артыкул 48

Экв валентнасць у адпаведнасц з Рэгламентам (ЕС) № 834/2007

1. Прызнаная трэцяя кра на, згаданая ў пункце (b)(iii) артыкула 45(1), — гэта трэцяя кра на, якая была прызнана ў мэтах экв валентнасц ў адпаведнасц з артыкулам 33(2) Рэгламенту (ЕС) № 834/2007, у тым л ку тыя, што прызнаны ў адпаведнасц з пераходнай мерай, прадугледжанай артыкулам 58 гэтага Рэгламенту.

Гэтае прызнанне м нае 31 снежня 2025 года.

2. На падставе штогадовых справаздач, як я пав нны быць нак раваны ў Кам с ю да 31 сакав ка кожнага года трэц м кра нам , згаданым ў пункце 1, адносна рэал зацы забеспячэння выканання мер кантролю, устаноўленых м , ў святле любой ншай атрыманай нфармацы , Кам с я забяспечвае належны нагляд за прызнаным трэц м кра нам шляхам рэгулярнага перагляду х прызнання. Для гэтай мэты Кам с я можа запытаць дапамогу ў дзяржаў-членаў. Характар нагляду вызначаецца на падставе ацэнк верагоднасц невыканання, ул чваючы, у прыватнасц , аб'ём экспарту ў Саюз з адпаведнай трэцяй кра ны, вын к дзейнасц па ман торынг у наглядзе, якая праводз цца кампетэнтным органам, вын к папярэдн х кантрольных мерапрыемстваў. Кам с я рэгулярна дакладвае Еўрапейскаму парламенту Савету аб вын ках сваёй...

агляд.

3. Кам с я шляхам прыняцця выканаўчага акта ўстанаўл вае сп с трэц х кра н, згаданых у пункце 1, можа ўнос ць змены ў гэты сп с шляхам прыняцця выканаўчых актаў.

Гэтыя выканаўчыя акты прымаюцца ў адпаведнасц з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 55(2).

4. Кам с я мае паўнамоцтвы прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасц з артыкулам 54, як я дапаўняюць гэты Рэгламент, у дачыненн да нфармацы , якая пав нна быць даслана трэц м кра нам , перал чаным ў адпаведнасц з пунктам 3 гэтага артыкула, якая неабходная для нагляду за х прызнаннем з боку Кам с , а таксама для ажыццяўлення гэтага нагляду Кам с я, у тым л ку шляхам праверк на месцы.

5. Кам с я можа прымаць выканаўчыя акты для забеспячэння прымянення мер у дачыненн да выпадкаў падазрэння або ўстаноўленага неадпаведнасц , у прыватнасц тых, як я ўплываюць на цэласнасць арган чных або канверс йных прадуктаў, мпартаваных з трэц х кра н, згаданых у гэтым артыкуле. Так я меры могуць заключацца, у прыватнасц , у праверцы цэласнасц арган чных або канверс йных прадуктаў перад размяшчэннем прадуктаў на рынку ў межах Саюза , пры неабходнасц , у прыпыненн дазволу на размяшчэнне на рынку так х прадуктаў у межах Саюза ў якасц арган чных прадуктаў або прадуктаў, вырашчаных у канверс йным перыядзе.

Гэтыя выканаўчыя акты прымаюцца ў адпаведнасц з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 55(2).

## Артыкул 49

Справаздача Кам с аб ужыванні артыкулаў 47 48

Да 31 снежня 2021 года Кам с я пав нна прадстав ць Еўрапейскаму парламенту Савету справаздачу аб стане прымянення артыкулаў 47 48, у прыватнасці, адносна прызнання трэціх краінаў у мэтах эквівалентнасці.

## РАЗДЗЕЛ VIII

## АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЗЖЭННІ

## РАЗДЗЕЛ 1

Свабодны рух арганічных прадуктаў прадуктаў, атрыманых у перыяд канверсіі

## Артыкул 50

Незабарона неабмежаванне продажу арганічных прадуктаў прадуктаў, атрыманых у перыяд канверсіі

Кампетэнтныя органы, кантрольныя органы кантрольныя арганізацыі не павінны па падставах, якія тычацца вытворчасці, маркіроўкі або прэзентацыі прадукцыі, забараняць або абмяжоўваць продаж арганічных прадуктаў або прадуктаў, атрыманых у перыяд канверсіі, якія падпадаюць пад кантроль ншага кампетэнтнага органа, кантрольнага органа або кантрольнага органа, размешчанага ў ншай дзяржаве-члене, калі гэтыя прадукты адпавядаюць гэтаму Рэгламенту. У прыватнасці, не павінны праводзіцца ніякія афіцыйныя меры кантролю ншыя афіцыйныя мерапрыемствы, акрамя тых, што прадугледжаны Рэгламентам (ЕС) 2017/625, не павінны спаганяцца ніякія зборы за афіцыйны кантроль ншыя афіцыйныя мерапрыемствы, акрамя тых, што прадугледжаны ў главе VI гэтага Рэгламенту.

## РАЗДЗЕЛ 2

Інфармацыя, справаздачнасць звязаныя з м адступленні

## Артыкул 51

Інфармацыя, якая тычыцца арганічнага сектара гандлю

1. Штогод дзяржавы-члены павінны перадаваць Кам с інфармацыю, неабходную для рэалізацыі маніторынгу прымянення гэтага Рэгламенту. Па меры магчымасці такая інфармацыя павінна грунтавацца на ўстаноўленых крыніцах дадзеных. Кам с я павінна ўключаць патрэбы ў дадзеных с нергю паміж патэнцыйнымі крыніцамі дадзеных, у прыватнасці, х выкарыстанне ў статыстычных мэтах, дзе гэта мэтазгодна.

2. Кам с я прымае выканаўчыя акты адносна с'стэмы, якая будзе выкарыстоўвацца для перадачы інфармацыі, згаданай у пункце 1, звестак аб інфармацыі, якая падлягае перадачы, даты, да якой гэтая інфармацыя павінна быць перададзена.

Гэтыя выканаўчыя акты прымаюцца ў адпаведнасці з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 55(2).

## Артыкул 52

Інфармацыя, якая тычыцца кампетэнтных органаў, кантрольных органаў кантрольных арганізацый

1. Дзяржавы-члены павінны рэгулярна абнаўляць спіс:

(а) назвы адрасы кампетэнтных органаў;

(б) назвы, адрасы кодавыя нумары кантрольных органаў кантрольных арганізацый.

Дзяржавы-члены павінны перадаць гэтыя спісы любыя змены Кам с апублікаваць іх, за выключэннем выпадкаў, калі такая перадача публікацыя ўжо адбылася ў адпаведнасці з артыкулам 4(4) Рэгламенту (ЕС) 2017/625.

2. На падставе інфармацыі, прадугледжанай пунктам 1, Кам с я рэгулярна публікуе ў інтэрнэце абноўлены спіс кантрольных органаў кантрольных арганізацый, згаданых у пункце (б) пункта 1.

## Артыкул 53

Адступленні, дазволы справаздача

1. Адступленні ад выкарыстання арганічнага рэпрадуктыўнага матэрыялу раслін ад выкарыстання арганічных жывёл, прадугледжаныя ў пунктах 1.8.5 часткі I Дадатку II пунктах 1.3.4.3 1.3.4.4 часткі II Дадатку II, за выключэннем пункта 1.3.4.4.2 часткі II Дадатку II, маюць 31 снежня 2035 года.

2. З 1 студзеня 2028 года, на падставе вышнёй адносна наяўнасц арганічнага расліннага рэпрадуктыўнага матэрыялу жывёл, прадстаўленых у справаздачы, прадугледжанай пунктам 7 гэтага артыкула, Камісія мае права прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасць з артыкулам 54, які ўносяць змены ў гэты Рэгламент шляхам:

(а) спыненне дзеяння адступленняў, згаданых у пункце 1.8.5 часткі I Дадатку II ў пунктах 1.3.4.3 і 1.3.4.4 часткі II Дадатку II, за выключэннем пункта 1.3.4.4.2 часткі II Дадатку II, раней за 31 снежня 2035 года або падаўжэнне дзеяння пасля гэтай даты; або

(b) спыненне дзеяння адступлення, згаданага ў пункце 1.3.4.4.2 часткі II Дадатку II.

3. З 1 студзеня 2026 года Камісія мае паўнамоцтвы прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасць з артыкулам 54, які ўносяць змены ў пункт (b) артыкула 26(2) з мэтай пашырэння сферы прымянення нфармацыйнай сістэмы, згаданай у артыкуле 26(2), на курачак, ў пункт 1.3.4.3 часткі II Дадатку II, каб адступленні адносна курачак былі заснаваны на дадзеных, сабраных у адпаведнасць з гэтай сістэмай.

4. З 1 студзеня 2025 года Камісія мае паўнамоцтвы прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасць з артыкулам 54, грунтуючыся на нфармацыі аб наяўнасці арганічных бялковых кармоў для птушак свінняй, прадстаўленай дзяржавам-членам ў адпаведнасць з пунктам 6 гэтага артыкула або прадстаўленай у справаздачы, згаданай у пункце 7 гэтага артыкула, спыняючы дзеянне дазволу на выкарыстанне неарганічных бялковых кармоў у харчаванні птушак свінняй, згаданых у пунктах 1.9.3.1(c) і 1.9.4.2(c) часткі II Дадатку II, раней за 31 снежня 2025 года або падаўжаючы дзеянне пасля гэтай даты.

5. Пры падаўжэнні дзеяння адступленняў або дазволу, згаданых у пунктах 2, 3 і 4, Камісія робіць гэта толькі таго часу, пакуль у яе ёсць нфармацыя, у прыватнасці, нфармацыя, прадстаўленая дзяржавам-членам ў адпаведнасць з пунктам 6, якая пацвярджае адсутнасць на рынку Саюза адпаведнага расліннага рэпрадуктыўнага матэрыялу, жывёлы або корму.

6. Да 30 чэрвеня кожнага года дзяржавы-члены павінны прадстаўляць Камісіі ншыя дзяржавам-членам:

(а) нфармацыя, прадстаўленая ў базе дадзеных, згаданай у артыкуле 26(1), ў сістэмах, згаданых у артыкуле 26(2), пры неабходнасці, у сістэмах, згаданых у артыкуле 26(3);

(b) нфармацыя аб адступленнях, прадстаўленых у адпаведнасць з пунктам 1.8.5 часткі I Дадатку II і пунктам 1.3.4.3 і 1.3.4.4 часткі II Дадатку II;

(c) нфармацыя аб наяўнасці на рынку Саюза арганічных бялковых кармоў для птушак свінняй аб дазволах, выдадзеных у адпаведнасць з пунктам 1.9.3.1(c) і 1.9.4.2(c) часткі II Дадатку II.

7. Да 31 снежня 2025 года Камісія прадставіць Еўрапейскаму парламенту Савету справаздачу аб наяўнасці на рынку Саюза, пры неабходнасці, аб прычынах абмежаванага доступу да:

(а) арганічны рэпрадуктыўны матэрыял раслін;

(b) жывёлы, якія вырошчваюцца арганічна, на якіх распаўсюджваюцца адступленні, згаданыя ў пунктах 1.3.4.3 і 1.3.4.4 часткі II Дадатку II;

(c) арганічныя бялковыя кормы, прызначаныя для харчавання птушак свінняй, пры ўмове наяўнасці дазволу, згаданых у пунктах 1.9.3.1(c) і 1.9.4.2(c) часткі II Дадатку II.

Пры падрыхтоўцы гэтай справаздачы Камісія ўлічвае, у прыватнасці, дадзеныя, сабраныя ў адпаведнасць з артыкулам 26, нфармацыю, якая тычыцца адступленняў дазволу, згаданых у пункце 6 гэтага артыкула.

## РАЗДЗЕЛ IX

### ПРАЦЭДУРНЫЯ, ПЕРАХОДНЫЯ І ЗАКЛЮЧНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

#### РАЗДЗЕЛ 1

##### Працэдурныя палажэнні

##### Артыкул 54

##### Ажыццяўленне дэлегавання паўнамоцтваў

1. Паўнамоцтвы прымаць дэлегаваныя акты прадстаўляюцца Камісіі ў адпаведнасць з умовам, выкладзеным ў гэтым артыкуле.

2. Паўнамоцтвы прымаць дэлегаваныя акты, згаданыя ў артыкуле 2(6), артыкуле 9(11), артыкуле 10(5), артыкуле 12(2), артыкуле 13(3), артыкуле 14(2), артыкуле 15(2), артыкуле 16(2), артыкуле 17(2), артыкуле 18(2), артыкуле 19(2), артыкуле 21(1), артыкуле 22(1), артыкуле 23(2), артыкуле 24(6), артыкуле 30(7), артыкуле 32(4), артыкуле 33(6), артыкуле 34(8), артыкуле 35(9), артыкуле 36(3), артыкуле 38(8), артыкуле 40(11), артыкуле 44(2), артыкуле 46(7), артыкуле 48(4), артыкуле 53(2), (3) (4), артыкуле 57(3) артыкуле 58(2), прадастаўляюцца Кам с на тэрм н у пяць гадоў з 1 студзеня 2021 года. Кам с я падрыхтуе справаздачу аб дэлегаванн паўнамоцтваў не пазней чым за дзевяць месяцаў да заканчэння пяц гадовага перыяду. Дэлегаванне паўнамоцтваў маўкл ва падаўжаецца на перыяды аднолькавай працягласці , кал Еўрапейск парламент або Савет не прырачаць супраць такога падаўжэння не пазней чым за тры месяцы да заканчэння кожнага перыяду.

3. Дэлегаванне паўнамоцтваў, згаданае ў артыкуле 2(6), артыкуле 9(11), артыкуле 10(5), артыкуле 12(2), артыкуле 13(3), артыкуле 14(2), артыкуле 15(2), артыкуле 16(2), артыкуле 17(2), артыкуле 18(2), артыкуле 19(2), артыкуле 21(1), артыкуле 22(1), артыкуле 23(2), артыкуле 24(6), артыкуле 30(7), артыкуле 32(4), артыкуле 33(6), артыкуле 34(8), артыкуле 35(9), артыкуле 36(3), артыкуле 38(8), артыкуле 40(11), артыкуле 44(2), артыкуле 46(7), артыкуле 48(4), артыкуле 53(2), (3) (4), артыкуле 57(3) артыкуле 58(2), можа быць адкл кана ў любы час Еўрапейск м парламентам або Саветам. Рашэнне аб адкл канн спыняе дэлегаванне паўнамоцтваў, указаных у гэтым рашэнн . Яно ўступае ў с лу на наступны дзень пасля апубл кавання рашэння ў Аф цыйным часоп се Еўрапейскага Саюза або ў больш познюю дату, указаную ў м. Яно не ўплывае на дзеянне любых дэлегаваных актаў, як я ўжо ўступ л ў с лу.

4. Перад прыняццем дэлегаванага акта Кам с я пракансультаецца з экспертам , прызначаным кожнай дзяржавай-членам, у адпаведнасці з прынцыпам , выкладзеным ў М жустытуцыянальным пагадненн ад 13 красав ка 2016 года аб паляпшэнн законатворчасці .

5. Як тольк Кам с я прыме дэлегаваны акт, яна адначасова паведамляе пра яго Еўрапейскаму парламенту Савету.

6. Дэлегаваны акт, прыняты ў адпаведнасці з артыкулам 2(6), артыкулам 9(11), артыкулам 10(5), артыкулам 12(2), артыкулам 13(3), артыкулам 14(2), артыкулам 15(2), артыкулам 16(2), артыкулам 17(2), артыкулам 18(2), артыкулам 19(2), артыкулам 21(1), артыкулам 22(1), артыкулам 23(2), артыкулам 24(6), артыкулам 30(7), артыкулам 32(4), артыкулам 33(6), артыкулам 34(8), артыкулам 35(9), артыкулам 36(3), артыкулам 38(8), артыкулам 40(11), артыкулам 44(2), артыкулам 46(7), артыкулам 48(4), артыкулам 53(2), (3) (4), артыкулам 57(3) артыкулам 58(2), уступае ў с лу тольк ў тым выпадку, кал Еўрапейск парламент або Савет не выказаў прярэчанн на працягу двух месяцаў пасля паведамлення аб гэтым акце Еўрапейскаму парламенту Савету, або кал да заканчэння гэтага тэрм ну Еўрапейск парламент Савет паведам л Кам с , што яны не будуць прярэчыць. Гэты тэрм н падаўжаецца на два месяцы па н цыятавы Еўрапейскага парламента або Савета.

#### Артыкул 55

##### Працэдура кам тэта

1. Кам с дапамагае кам тэт пад назвай «Кам тэт па орган чнай вытворчасці ». Гэты кам тэт з'яўляецца кам тэтам у значэнн Рэгламенту (ЕС) № 182/2011.

2. Пры спасылцы на гэты пункт ужываецца артыкул 5 Рэгламенту (ЕС) № 182/2011.

3. Пры спасылцы на гэты пункт прымяняецца артыкул 8 Рэгламенту (ЕС) № 182/2011 разам з яго артыкулам 5.

4. Кал Кам тэт не дае заключэння, Кам с я не прымае праект выканаўчага акта, ўжываецца трэці падпункт артыкула 5(4) Рэгламенту (ЕС) № 182/2011.

#### РАЗДЗЕЛ 2

##### Адмена пераходных заключных палажэнн

##### Артыкул 56

##### Адмена

Рэгламент (ЕС) № 834/2007 адмяняецца.

Аднак гэты Рэгламент працягвае прымяняцца з мэтай завяршэння разгляду заявак ад трэці кра н, як я знаходзяцца на разглядзе, як гэта прадугледжана ў артыкуле 58 гэтага Рэгламенту.

Спасылк на адменены Рэгламент пав нны тлумачыцца як спасылк на гэты Рэгламент.

## Артыкул 57

Пераходныя меры, які тычацца кантрольных органаў кантрольных арганізацый, прызнаных у адпаведнасць з артыкулам 33(3) Рэгламенту (ЕС) № 834/2007

1. Прызнанне кантрольных органаў кантрольных арганізацый, прадастаўленае ў адпаведнасць з артыкулам 33(3) Рэгламенту (ЕС) Тэрмін дзеяння Пастановы № 834/2007 менавіта не пазней за 31 снежня 2023 года.
2. Камісія шляхам прыняцця выканаўчага акта ўстанаўлівае спосабы кантрольных органаў кантрольных арганізацый, прызнаных у адпаведнасць з артыкулам 33(3) Рэгламенту (ЕС) № 834/2007, можа ўносіць змены ў гэты спосаб шляхам прыняцця выканаўчых актаў.

Гэтыя выканаўчыя акты прымаюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 55(2).

3. Камісія мае паўнамоцтвы прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасць з артыкулам 54, які дапаўняюць гэты Рэгламент, адносна інфармацыі, якая павінна быць даслана кантрольным органам кантралюючым арганізацыям, згаданым у пункце 2 гэтага артыкула, якая неабходная для мэта нагляду за іх прызнаннем з боку Камісіі, а таксама ажыццяўлення гэтага нагляду Камісіяй, у тым ліку шляхам правэркі на месцы.

## Артыкул 58

Пераходныя меры адносна заявак з трэціх краін, пададзеных у адпаведнасць з артыкулам 33(2) Рэгламенту (ЕС) № 834/2007

1. Камісія завяршае разгляд заявак ад трэціх краін, які былі пададзеныя ў адпаведнасць з артыкулам 33(2) Рэгламенту (ЕС) № 834/2007 якія знаходзяцца на разглядзе на 17 чэрвеня 2018 года. Гэты Рэгламент прымяняецца да разгляду такіх заявак.
2. Камісія мае права прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасць з артыкулам 54, які дапаўняюць гэты Рэгламент шляхам устанаўлення працэдурных правілаў, неабходных для разгляду заявак, згаданых у пункце 1 гэтага артыкула, у тым ліку адносна інфармацыі, якая павінна быць прадастаўлена трэцім краінам.

## Артыкул 59

Пераходныя меры, які тычацца першага прызнання кантрольных органаў кантрольных арганізацый

Шляхам адступлення ад даты ўжывання, згаданай у другім абзацы артыкула 61, артыкул 46 ужываецца з 17 чэрвеня 2018 года ў той ступені, у якой гэта неабходна для своечасовага прызнання кантрольных органаў кантрольных арганізацый.

## Артыкул 60

Пераходныя меры адносна запасаў арганічнай прадукцыі, вырабленай у адпаведнасць з Рэгламентам (ЕС) № 834/2007

Прадукты, вырабленыя ў адпаведнасць з Рэгламентам (ЕС) № 834/2007 да 1 студзеня 2021 года, могуць быць размешчаны на рынку пасля гэтай даты да вычарпання запасаў.

## Артыкул 61

Уступленне ў сілу прымянення

Гэты Рэгламент уступае ў сілу на трэці дзень пасля яго публікацыі ў Афіцыйным часопсе Еўрапейскага Саюза.

Ён будзе ўжывацца з 1 студзеня 2021 года.

Гэты Рэгламент з'яўляецца абавязковым у поўным аб'ёме непасрэдна прымяняецца ва ўсіх дзяржавах-членах.

Здзейснена ў Страсбургу 30 мая 2018 г.

Для Еўрапейскага парламента

Прэзідэнт

А. Таян

Для Савета

Прэзідэнт

Л. ПАЎЛАВА

## ДАДАТАК I

## ІНШЫЯ ПРАДУКТЫ, ЯКІЯ ЗГАДАЮЦА Ў АРТЫКУЛЕ 2(1)

— Дрожжы, якія выкарыстоўваюцца ў якасці ежы або корму,

— матэ, салодкая кукуруза, в награднае л сце, пальмавыя сэрцайк , парастк хмелю ншыя падобныя ядомыя частк расл н вырабленыя прадукты адтуль,

— марская соль ншыя сол для харчовых прадуктаў кармоў,

— кокан шаўкапрада, прыдатны для матання,

— натуральныя гумы смалы,

— пчал ны воск,

— эф рныя але ,

— коркавыя корк з натуральнай корк , неагламераваныя без як х-небудзь звязальных рэчываў,

— бавоўна, некардаваная негрэбёная,

— воўна, некардаваная негрэбёная,

— неапрацаваныя шкуры неапрацаваная скура,

— традыцыйныя травяныя прэпараты на расл ннай аснове.

---

## ДАДАТАК II

## ПАДРАБЯЗНЫЯ ПРАВИЛЫ ВЫТВОРЧАСЦІ, ЯКІЯ ЗГАДЗЯЦЦА ЁЎ РАЗДЗЕЛЕ III

## Частка I: Правы расл наводства

Акрамя прав лаў вытворчасці, выкладзеных у артыкулах 9–12, да арганічнай расл наводчай вытворчасці прымяняюцца правы, выкладзеныя ў гэтай частцы.

1. Агульныя патрабаванні
- 1.1. Арганічныя культуры, за выключэннем тых, што натуральным чынам вырошчваюцца ў вадзе, павінны вырошчвацца ў жывой глебе або ў жывой глебе, змяшанай або ўгнаенай матэрыялам прадуктам, дазволеным ў арганічнай вытворчасці, у сувязі з недрам карэннай пародай.
- 1.2. Гідрапоннае вырошчванне, гэта значыць метады вырошчвання раслін, якія не растуць натуральным чынам у вадзе, прычым кожны карані знаходзяцца толькі ў пажыўным раствору або ў нэртным асяроддзі, у якое дадаецца пажыўны раствор, забаронена.
- 1.3. У якасці адступлення ад пункта 1.1 дапускаецца вытворчасць парасткаў шляхам ўвільгатнення насення атрыманне галовак цыкорыя, у тым ліку шляхам апускання ў чыстую ваду.
- 1.4. У адпаведнасць з пунктам 1.1 дапускаюцца наступныя практыкі:
  - (а) вырошчванне раслін для вытворчасці дэкаратыўных раслін траў у гаршках для продажу разам з гаршком канчатковы спажывец;
  - (б) вырошчванне расады або расады ў кантэйнерах для далейшай перасадкі.
- 1.5. У адступленне ад пункта 1.1, вырошчванне сельскагаспадарчых культур на размежаваных градках дазваляецца толькі на паверхнях, якія былі сертыфікаваныя як арганічныя для гэтай практыкі да 28 чэрвеня 2017 года ў Фінляндыі, Швецыі і Даніі. Пашырэнне гэтых паверхняў не дазваляецца.
 

Тэрмін дзеяння гэтага адступлення менавіта 31 снежня 2030 года.

Да 31 снежня 2025 года Камісія павінна прадставіць Еўрапейскаму парламенту Савету справаздачу аб выкарыстанні размежаваных град у арганічнай сельскай гаспадарцы. Гэтая справаздача можа суправаджацца, пры неабходнасці, заканадаўчай прапановай аб выкарыстанні размежаваных град у арганічнай сельскай гаспадарцы.
- 1.6. Усе выкарыстоўваныя метады расл наводства павінны прадужаць ляць або менавіта заваць любы ўклад у забруджванне навакольнага асяроддзя.
- 1.7. Канверсія
  - 1.7.1. Каб расліны раслінныя прадукты лічыліся арганічнымі, правы вытворчасці, выкладзеныя ў гэтым Палажэнні, павінны ўжывацца ў дачыненні да ўчасткаў на працягу пераходнага перыяду працягласцю не менш за два гады да пасеву, або, у выпадку лугавых угоддзяў або шматгадовых кармавых раслін, на працягу не менш за два гады да першага выкарыстання ў якасці арганічнага корму, або, у выпадку шматгадовых культур, акрамя кармавых, на працягу не менш за тры гады да першага ўраджаю арганічных прадуктаў.
  - 1.7.2. Калі зямля або адзін з некалькіх участкаў быў забруджаны прадуктам або рэчывам, не дазволеным для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці, кампетэнтны орган можа прыняць рашэнне аб падаўжэнні перыяду пераходу для адпаведнай зямлі або ўчасткаў звыш перыяду, указанага ў пункце 1.7.1.
  - 1.7.3. У выпадку апрацоўкі прадуктам або рэчывам, не дазволеным для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці, кампетэнтны орган патрабуе новага канверсійнага перыяду ў адпаведнасць з пунктам 1.7.1.
 

Гэты тэрмін можа быць скарачаны ў наступных двух выпадках:

    - (а) апрацоўка прадуктам або рэчывам, не дазволеным для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці, у рамках абавязковай меры барацьбы са шкоднай або пустазеллем, у тым ліку каранічным арганізмам або нвазіям у дам, уведзенай кампетэнтным органам адпаведнай дзяржавы-члена;
    - (б) апрацоўка прадуктам або рэчывам, не дазволеным для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці, у рамках навуковых даследаванняў выпрабаванняў, зацверджаных кампетэнтным органам адпаведнай дзяржавы-члена.

- 1.7.4. У выпадках, згаданых у пунктах 1.7.2 і 1.7.3, працягласць пераходнага перыяду вызначаецца з улікам наступных патрабаванняў:
- (а) працэс раскладання адпаведнага прадукту або рэчыва павінен гарантаваць пасля заканчэння канверсіі на перыяду нязначны ўзровень рэшткаў у глебе, у выпадку шматгадовай культуры, у расліне;
- (б) ураджай пасля апрацоўкі не можа быць размешчаны на рынку ў якасці арганічнай прадукцыі або прадукцыі, атрыманай у перыяд канверсіі.
- 1.7.4.1. Дзяржавы-члены павінны інфармаваць Камісію ншыя дзяржавы-члены аб любым прынятым мерашэнні, якое ўстанаўлівае абавязковыя меры, звязаныя з апрацоўкай прадуктам або рэчывам, не дазволеным для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці.
- 1.7.4.2. У выпадку апрацоўкі прадуктам або рэчывам, якія не дазволены для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці, пункт 1.7.5(б) не ўжываецца.
- 1.7.5. У выпадку з зямлёй, звязанай з арганічнай жывёлагадоўляй:
- (а) правы пераходу распаўсюджваюцца на ўсю плошчу вытворчай адзінкі, на якой вырошчваецца корм для жывёл выраблена;
- (б) нягледзячы на пункт (а), пераходны перыяд можа быць скарачаны да аднаго года для пашаў ўгоддзяў на адкрытым паветры тэрыторыі, якія выкарыстоўваюцца нетраваеднымі вадкаў.
- 1.8. Паходжанне раслін, у тым ліку рэпрадуктыўнага матэрыялу раслін
- 1.8.1. Для вытворчасці расліннага прадукцыі, акрамя расліннага рэпрадуктыўнага матэрыялу, павінен выкарыстоўвацца толькі арганічны раслінны рэпрадуктыўны матэрыял.
- 1.8.2. Для атрымання арганічнага рэпрадуктыўнага матэрыялу раслін, які будзе выкарыстоўвацца для вытворчасці прадуктаў, акрамя рэпрадуктыўнага матэрыялу раслін, матчыная расліна, пры неабходнасці, ншыя расліны, прызначаныя для вытворчасці рэпрадуктыўнага матэрыялу раслін, павінны вырошчвацца ў адпаведнасці з гэтым Палажэннем на працягу як мінімум аднаго пакалення, або, у выпадку шматгадовых культур, на працягу як мінімум аднаго пакалення на працягу двух вегетацыйных перыядаў.
- 1.8.3. Пры выбары арганічнага рэпрадуктыўнага матэрыялу раслін аператары павінны аддаваць перавагу арганічнаму рэпрадуктыўнаму матэрыялу раслін, прыдатнаму для арганічнай сельскай гаспадаркі.
- 1.8.4. Для вытворчасці арганічных гатункаў, прыдатных для арганічнай вытворчасці, селекцыйная дзейнасць павінна праводзіцца ў арганічных умовах павінна быць сканцэнтравана на павышэнні генетычнай разнастайнасці, выкарыстанні натуральнай рэпрадуктыўнай здольнасці, а таксама агранамічных паказчыкаў, устойлівага да хвароб і адаптацыі да розных мясцовых глебава-кліматических умоў.
- Усе метады размнажэння, акрамя культуры мерыстэмы, павінны праводзіцца ў адпаведнасці з сертыфікаваным арганічным краваннем.
- 1.8.5. Выкарыстанне расліннага рэпрадуктыўнага матэрыялу, вырашчанага ў перыяд канверсіі, неарганічнага
- 1.8.5.1. У адступленне ад пункта 1.8.1, калі дадзеныя, сабраныя ў базе дадзеных, згаданай у артыкуле 26(1), або ў сферах, згаданай у пункце (а) артыкула 26(2), паказваюць, што якасныя або колькасныя патрэбы аператара адносна адпаведнага арганічнага рэпрадуктыўнага матэрыялу раслін, за выключэннем расады, не задавальняюцца, кампетэнтныя органы могуць дазволіць выкарыстанне рэпрадуктыўнага матэрыялу раслін, вырашчанага ў перыяд пераходу, або неарганічнага рэпрадуктыўнага матэрыялу раслін, у адпаведнасці з умовам, выкладзеным ў пунктах 1.8.5.3, 1.8.5.4 і 1.8.5.5.
- Перад тым, як запытаць такое адступленне, аператар павінен звярнуцца да базы дадзеных, згаданай у артыкуле 26(1), або да сферах, згаданай у пункце (а) артыкула 26(2), каб правярыць, ці з'яўляецца яго запыт абгрунтаваным.
- 1.8.5.2. Кантрольныя органы або кантрольныя арганізацыі, прызначаныя ў адпаведнасці з артыкулам 46(1), могуць дазволіць аператарам у трыццаці краінах выкарыстоўваць раслінны рэпрадуктыўны матэрыял, вырашчаны ў перыяд канверсіі або неарганічны, у арганічнай вытворчай адзінцы, калі арганічны раслінны рэпрадуктыўны матэрыял недаступны ў дастатковай якасці або колькасці на тэрыторыі трыцяці краіны, у якой знаходзіцца аператар, у адпаведнасці з умовам, выкладзеным ў пунктах 1.8.5.3, 1.8.5.4 і 1.8.5.5.
- 1.8.5.3. Неарганічны рэпрадуктыўны матэрыял раслін не павінен апрацоўвацца сродкамі аховы раслін, акрамя тых, якія дазволены для апрацоўкі насення ў адпаведнасці з артыкулам 24(1) гэтага Рэгламента, калі толькі мінімальныя апрацоўка не была прадапанавана ў адпаведнасці з Рэгламентам (ЕС) 2016/2031 у фарміраванні кампетэнтным органам адпаведнай дзяржавы-члена для ўстаноўленага гатункаў дадзенага вадкаў у зоне, у якой будзе выкарыстоўвацца рэпрадуктыўны матэрыял раслін.
- 1.8.5.4. Дазвол на выкарыстанне расліннага рэпрадуктыўнага матэрыялу, вырашчанага ў перыяд канверсіі або неарганічнага, павінен быць атрыманы да пасеву культуры.

1.8.5.5. Дазвол на выкарыстанне расліннага рэпрадуктыўнага матэрыялу, вырашчанага ў перыяд канверсіі або неарганічнага, выдаецца толькі індывідуальным карыстальнікам на адзін сезон, кампетэнтны орган адказны за дазволы, павольны пералічыць колькасць дазволенага расліннага рэпрадуктыўнага матэрыялу.

1.9. Апрацоўка глебы ўгнаенне

1.9.1. У арганічнай расліннаводстве павольны выкарыстоўвацца метады апрацоўкі глебы культывацыі, якія падтрымліваюць або павялічваюць арганічныя рэчывы глебы, паляпшаюць стабільнасць глебы і яразнастайнасць глебы, а таксама прадухляюць ушчыльненне глебы і эрозію глебы.

1.9.2. Урадзіваць і ялагічная актыўнасць глебы павольны падтрымлівацца павялічваюцца:

(а) за выключэннем выпадкаў, калі гаворка ідзе пра травяністыя травы або шматгадовыя кармавыя травы, шляхам выкарыстання шматгадовай ратацыі культур, уключаючы абавязковыя бабовыя культуры ў якасці асноўнай або пакрыўальнай культуры для ратацыі культур іных культур на зялёным ўгнаенні;

(б) у выпадку цяплицы або шматгадовых культур, акрамя кармавых, шляхам выкарыстання кароткатэрмнавага зялёнага ўгнаення сельскагаспадарчых бабовыя культуры, а таксама выкарыстанне разнастайнасці раслін;

(в) ва ўсіх выпадках шляхам ужывання жывёльнага гною або арганічных рэчываў, пераважна кампоставаных, з арганічнай вытворчасці.

1.9.3. Калі патрэбы раслін у пажыўных рэчывах не могуць быць задаволены мерамі, прадугледжанымі ў пунктах 1.9.1 і 1.9.2, выкарыстоўваюцца толькі ўгнаенні глебавыя кандыцыянеры, дазvolеныя ў адпаведнасць з артыкулам 24 для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці, толькі ў неабходнай ступені. Аператары павольны весці ўлік выкарыстання гэтых прадуктаў.

1.9.4. Агульная колькасць жывёльнага гною, які вызначана ў Дырэктыве 91/676/ЕЭС, які выкарыстоўваецца ў пераходных арганічных вытворчых адзінках, не павольна перавышаць 170 кг азоту ў год/гектар выкарыстоўванай сельскагаспадарчай плошчы. Гэта абмежаванне распаўсюджваецца толькі на выкарыстанне гною з двароў, высушанага гною з двароў абязводжанага птушынага гною, кампоставаных жывёльных эксскрэментаў, у тым ліку птушынага гною, кампоставанага гною з двароў і вадкіх жывёльных эксскрэментаў.

1.9.5. Аператары сельскагаспадарчых уладанняў могуць заключаць павольныя пагадненні аб супрацоўніцтве выключна з аператарамі іных сельскагаспадарчых уладанняў прадпрыемстваў, якія выконваюць павольны арганічнай вытворчасці, з мэтай распаўсюджвання лішкаў гною з арганічных вытворчых адзінкаў. Максимальная колькасць, згаданая ў пункце 1.9.4, разлічваецца на аснове ўсіх арганічных вытворчых адзінкаў, якія ўдзельнічаюць у такім супрацоўніцтве.

1.9.6. Прэпараты мікраарганізмаў могуць выкарыстоўвацца для паляпшэння агульнага стану глебы або для паляпшэння даступнасці пажыўных рэчываў у глебе і ў сельскагаспадарчых культурах.

1.9.7. Для актывацыі кампоста можна выкарыстоўваць адпаведныя прэпараты расліннага паходжання прэпараты мікраарганізмаў.

1.9.8. Нельга выкарыстоўваць мінеральныя азотныя ўгнаенні.

1.9.9. Можна выкарыстоўваць біядынамічныя прэпараты.

1.10. Барацьба са шкоднымі камі пустазеллем

1.10.1. Прадухляенне шкоды, выкліканай шкоднымі камі пустазеллем, павольна ў першую чаргу абавязваецца на абарону шляхам:

— натуральныя ворагі,

— выбар вадкіх гатункаў разнастайнага матэрыялу,

— севазварот,

— метады вырошчвання, такія як бясфумгацыя, механічныя фізічныя метады,

— тэрмічныя працэсы, такія як салярызаванне, у выпадку абароненых культур, павярхоўная паравая апрацоўка глебы (на глыбіню не больш за 10 см).

1.10.2. Калі расліны не могуць быць належным чынам абаронены ад шкодных каўзальных фактараў, прадугледжаных у пункце 1.10.1, або ў выпадку ўстаноўленай пагрозы для ўраджаю, выкарыстоўваюцца толькі прадукты рэчывы, дазvolеныя ў адпаведнасць з артыкулам 9 і 24 для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці, толькі ў неабходнай ступені. Аператары павольны весці ўлік, які пацвярджае неабходнасць выкарыстання такіх прадуктаў.

1.10.3. Што тычыцца прадуктаў рэчываў, якія выкарыстоўваюцца ў пастках або ў дазатарных прадуктаў рэчываў, акрамя феромонаў, пастак або дазатарных павольных прадухляючых трапленне прадуктаў рэчываў у навакольнае асяроддзе кантакт паміж прадуктамі рэчывамі вырошчваемымі культурам. Усе пасткі, у тым ліку пасткі з феромонамі, павольны быць сабраны пасля выкарыстання бяспечна ўтылізаваны.

- 1.11. Прадукты, якія выкарыстоўваюцца для ачысткі дэзінфекцыі
- Для гэтай мэты выкарыстоўваюцца толькі тыя прадукты для ачысткі дэзінфекцыі ў расл. наводстве, дазволеныя ў адпаведнасць з артыкулам 24 для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці.
- 1.12. Абавязак вядзення дакументацыі
- Аператары павінны весці ўлік адпаведных участкаў колькасці ўраджаю.
- 1.13. Падрыхтоўка неапрацаваных прадуктаў
- Калі на раслінах праводзяцца падрыхтоўчыя аперацыі, акрамя апрацоўкі, то такія аперацыі прымяняюцца агульныя патрабаванні, выкладзеныя ў пунктах 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 і 2.2.3 часткі IV, mutatis mutandis.
2. Падрэзаныя правалы для пэўных раслін і раслінных прадуктаў
- 2.1. Правалы вытворчасці грыбоў
- Для вытворчасці грыбоў можна выкарыстоўваць субстраты, калі яны складаюцца толькі з наступных кампанентаў:
- (а) гной з фермы жывёльных эксскрэменты:
- (i) альбо з арганічных вытворчых адзінкаў, альбо з адзінкаў, якія знаходзяцца ў перыяд канверсіі, на другім годзе канверсіі; або
- (ii) згаданыя ў пункце 1.9.3, толькі калі прадукт, згаданы ў пункце (i), недаступны, пры ўмове, што гной з фермы жывёльных эксскрэменты не перавышаюць 25% ад вагі ўсёх кампанентаў субстрата, за выключэннем пакрывальнага матэрыялу любой дададзенай вады, перад кампаставаннем;
- (b) прадукты сельскагаспадарчага паходжання, акрамя тых, што згаданы ў пункце (а), з арганічных вытворчых адзінкаў;
- (c) торф, неапрацаваны хімічнымі прэпаратамі;
- (d) драўніна, не апрацаваная хімічнымі прэпаратамі пасля высечкі;
- (e) мёртвыя прадукты, згаданыя ў пункце 1.9.3, вада і глеба.
- 2.2. Правалы збору дэкарыраваных раслін
- Збор дэкарыраваных раслін частак, якія растуць натуральным чынам у прыродных зонах, лясах сельскагаспадарчых угоддзях, лічыцца арганічнай вытворчасцю пры ўмове, што:
- (а) на працягу як мінімум трох гадоў да збору гэтыя плошчы не апрацоўваліся прадуктамі або рэчывамі, акрамя тых, якія дазволены ў адпаведнасць з артыкулам 9 і 24 для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці;
- (b) збор не ўплывае на стабільнасць натуральнага асяроддзя пражывання або падтрыманне вадкасці зона збору.

#### Частка II: Правалы вытворчасці жывёлагадоўлі

Акрамя правалаў вытворчасці, выкладзеных у артыкулах 9, 10, 11 і 14, да арганічнай жывёлагадоўлі прымяняюцца правалы, выкладзеныя ў гэтай частцы.

1. Агульныя патрабаванні
- 1.1. За выключэннем выпадкаў пчалярства, беззямельная жывёлагадоўля, калі фермер, які мае намер займацца арганічнай жывёлагадоўляй, не крэду сельскагаспадарчым ўгоддзям не заключыў пачынаючы пагадненне аб супрацоўніцтве з фермерам адносна выкарыстання арганічных вытворчых адзінкаў або вытворчых адзінкаў у перыяд пераходу на сельскагаспадарчую гаспадарку для гэтай жывёлы, забараняецца.
- 1.2. Канверсія
- 1.2.1. У выпадку адначасовага пачатку пераўтварэння вытворчай адзінкі, у тым ліку пашы або любой зямлі, якая выкарыстоўваецца для корму жывёл, жывёл, якія знаходзяцца на гэтай вытворчай адзінцы на пачатак перыяду пераўтварэння гэтай вытворчай адзінкі, які пазначаны ў пунктах 1.7.1 і 1.7.5(b) часткі I, жывёлы і прадукты жывёльнага паходжання могуць лічыцца арганічнымі ў канцы перыяду пераўтварэння вытворчай адзінкі, нават калі перыяд пераўтварэння, устаноўлены ў пункце 1.2.2 гэтай часткі для адпаведнага тыпу жывёлы, даўжэйшы за перыяд пераўтварэння для вытворчай адзінкі.
- У адступленне ад пункта 1.4.3.1, у выпадку такога адначасовага пераходу падчас пераходнага перыяду вытворчай адзінкі, жывёлы, якія знаходзяцца ў гэтай вытворчай адзінцы з пачатку пераходнага перыяду, могуць карміцца кармам, вырабленым ў перыяд пераходу на сельскагаспадарчую ...

Неарганічных жывёл можна ўводзіць у вытворчую адзінку, якая знаходзіцца ў пераходным перыядзе, пасля пачатку пераходнага перыяду ў адпаведнасць з пунктамі 1.3.4.

1.2.2. Перыяды пераходу, спецыфічныя для кожнага тыпу жывёлагадоўлі, вызначаны наступным чынам:

- (a) 12 месяцаў у выпадку буйной рагатай жывёлы конных жывёл для вытворчасці мяса, ў любым выпадку не менш больш за тры чвэрці свайго жыцця;
- (b) шэсць месяцаў у выпадку авечак, коз свайней, а таксама жывёл для развядзення малака вытворчасці;
- (c) 10 тыдняў для птушкі, якая выкарыстоўваецца для вытворчасці мяса, за выключэннем пекінскага качака, завезеных да трохдзённага ўзросту старэй;
- (d) сем тыдняў для пекінскага качака, завезеных да дасягнення м трохдзённага ўзросту;
- (e) шэсць тыдняў у выпадку птушкі, якая вырабляе яйкі, завезенай да дасягнення ёй трохдзённага ўзросту;
- (f) 12 месяцаў для пчол.

Падчас пераходнага перыяду воск павянен быць заменены воскам, атрыманым з арганічнага пчальярства.

Аднак можна выкарыстоўваць неарганічны пчаліны воск:

- (i) калі пчаліны воск, атрыманы ў выніку арганічнага пчальярства, адсутнічае на рынку;
- (ii) калі даказана адсутнасць забруджвання прадуктам або рэчывам, не дазволеным для выкарыстання ў арганічнай прамысловасці вытворчасці;
- (iii) пры ўмове, што яно паходзіць з каўпачка;
- (g) тры месяцы для трусой;
- (h) 12 месяцаў для аленевых жывёл.

1.3. Паходжанне жывёл

1.3.1. Без шкоды для правалаў пераходу на арганічную жывёлу, яна павінна нараджацца або вылупляцца вырошчывацца на арганічных вытворчых адзінках.

1.3.2. Што тычыцца развядзення арганічных жывёл:

- (a) размнажэнне павінна ажыццяўляцца натуральным метадам; аднак штучнае апладненне дапускаецца;
- (b) размнажэнне не павінна быць выклікана або перашкаджана лячэннем гармонам або іншым рэчывам з падобным эфектам, за выключэннем выпадкаў ветэрынарнага тэрапеўтычнага лячэння ў выпадку асобнай жывёлы;
- (c) іншыя формы штучнага размнажэння, так як кланаванне перасадка эмбрыёнаў, не выкарыстоўваюцца;
- (d) выбар парод павянен адпавядаць прынцыпам арганічнай вытворчасці, забяспечваць высокі ўзровень дабрабыту жывёл спрыяць прадухваленню любых пакут пазбяганню неабходнасці калецтва жывёл.

1.3.3. Пры выбары парод або штамаў аператары павінны ўлічваць перавагу пародам або штамам з высокай ступенню генетычнай разнастайнасці, здольнасці жывёл адаптавацца да мясцовых умоў, хплемянную каштоўнасць, хдаўгалецце, хжыццяздольнасць ўстойлівасць да хвароб або праблем са здароўем, усё без шкоды для хдабрабыту. Акрамя таго, пароды або штамы жывёл павінны выбірацца так мчынам, каб пазбегнуць спецыфічных захворванняў або праблем са здароўем, звязаных з некаторым пародам або штамам, як я выкарыстоўваюцца ў нтэнсіўнай вытворчасці, так хяк сндрым стрэсу свайней, як можа прывесць да бледна-мягка-экссудатыўнага (PSE) мяса, раптоўнай смерці, самаадвольнага аборту цяжкіх родаў, як я патрабуюць кесарава сячэння. Перавага павінна аддавацца мясцовым пародам штамам.

Для выбару парод штамаў у адпаведнасць з першым пунктам аператары павінны выкарыстоўваць інфармацыю, даступную ў сферах, згаданых у артыкуле 26(3).

1.3.4. Выкарыстанне неарганічных жывёл

1.3.4.1. У адпаведнасць з пункта 1.3.1, для развядзення жывёл, як я вырошчваліся неарганічна, можна прывозіць на арганічную вытворчую адзінку, калі пароды знаходзяцца пад пагрозай знешняга для сельскай гаспадаркі, як гэта вызначана ў пункце (b) артыкула 28(10) Рэгламенту (ЕС) № 1305/2013 актах, прынятых на яго падставе. У такіх выпадках жывёлы гэтых парод не абавязкова павінны быць неродзячымі.

1.3.4.2. У якасц адх лення ад пункта 1.3.1, для рэканструкцы пчалын каў, 20% пчал ных матак рояў у год могуць быць заменены неарган чным пчал ным маткам роям ў арган чнай вытворчай адз нцы, пры ўмове, што пчал нья матк ро размяшчаюцца ў вуллях з сотам або сотавым падмуркам , як я паходзяць з арган чных вытворчых адз нак. У любым выпадку, адз н рой або пчал ная матка могуць быць заменены ў год неарган чным роям або пчал най маткай.

1.3.4.3. У якасц адступлення ад пункта 1.3.1, кал статак фарм руецца ўпершыню, аднаўляецца або перафарм руецца, кал якасныя колькасныя патрэбы фермераў не могуць быць задаволены, кампетэнтны орган можа вырашыць, што птушка, якая вырошчваецца неарган чна, можа быць уведзена ў арган чную птушкагадоўчую адз нку пры ўмове, што курачк для вытворчасц яек птушка для вытворчасц мяса маюць менш за тры дн . Прадукцыя, атрыманая з х, можа л чыцца арган чнай тольк ў тым выпадку, кал быў выкананы пераходны перыяд, указаны ў пункце 1.2.

1.3.4.4. У адступленне ад пункта 1.3.1, кал дадзеныя, сабраныя ў с стэме, згаданай у пункце (b) артыкула 26(2), паказваюць, што якасныя або колькасныя патрэбы фермера адносна арган чных жывёл не задавальняюцца, кампетэнтныя органы могуць дазвол ць увядзенне неарган чных жывёл у арган чную вытворчую адз нку пры ўмове выканання ўмоў, прадугледжаных у пунктах 1.3.4.4.1-1.3.4.4.4.

Перад тым, як запытаць такое адступленне, фермер пав нен азнаём цца з дадзеным , сабраным ў с стэме, згаданай у пункце (b) артыкула 26(2), каб праверыць, ц з'яўляецца яго ц яе запыт абгрунтаваным.

Для апэратараў у трэц х кра нах кантрольныя органы кантрольныя арган зацы , прызнаныя ў адпаведнасц з артыкулам 46(1), могуць дазвол ць увоз неарган чных жывёл у арган чную вытворчую адз нку, кал арган чныя жывёлы недаступныя ў дастатковай якасц або колькасц на тэрыторы кра ны, дзе знаходз цца апэратар.

1.3.4.4.1. Для племянных мэт можна ўводз ць неарган чных маладых жывёл пры першым фарм раванн статка або чарады. Яны пав нны вырошчвацца ў адпаведнасц з прав лам арган чнай вытворчасц адразу пасля адлучэння ад грудзей. Акрамя таго, з даты паступлення гэтых жывёл у статак або чараду дзейн чаюць наступныя абмежаванн :

(a) буйная рагатая жывёла, жывёлы пароды непарнокапытных аленевыя пав нны быць маладзейшыя за шэсць месяцаў;

(b) авечк козы пав нны быць маладзейшыя за 60 дзён;

(c) св нн пав нны ваżyць менш за 35 кг;

(d) трусy пав нны быць маладзейшыя за тры месяцы.

1.3.4.4.2. Для племянных мэт можна выкарыстоўваць дарослых самцоў неарган чных неродзячых самак для абнаўлення статка або згра . У далейшым яны пав нны вырошчвацца ў адпаведнасц з прав лам арган чнай вытворчасц . Акрамя таго, колькасць самак пав нна падпарадкоўвацца наступным абмежаванням у год:

(a) можна ўводз ць макс мум 10% дарослых конных або буйной рагатай жывёлы 20% дарослых св ней, авечак, коз, трусой або аленевых;

(b) для падраздзяленняў з менш чым 10 конным , аленям , буйной рагатай жывёлай або трусам , або з менш чым пяццю св нню, авечкай або козай любое такое падаўжэнне пав нна быць абмежавана макс мум адной жывёлай у год.

1.3.4.4.3. Працэнты, устаноўленыя ў пункце 1.3.4.4.2, могуць быць павял чаны да 40 % пры ўмове, што кампетэнтны орган пацверджана, што выканана любая з наступных умоў:

(a) было праведзена значнае пашырэнне фермы;

(b) адна парода была заменена ншай;

(c) пачалася новая спецыял зацыя ў жывёлагадоўл .

1.3.4.4.4. У выпадках, згаданых у пунктах 1.3.4.4.1, 1.3.4.4.2 1.3.4.4.3, неарган чныя жывёлы могуць л чыцца арган чным тольк ў тым выпадку, кал быў выкананы перыяд пераходу, указаны ў пункце 1.2. Перыяд пераходу, вызначаны ў пункце 1.2.2, пачынаецца як мага раней пасля ўводу жывёл у вытворчую адз нку, якая знаходз цца ў стане пераходу.

1.3.4.4.5. У выпадках, згаданых у пунктах 1.3.4.4.1-1.3.4.4.4, неарган чных жывёл трэба ўтрымл ваць асобна ад ншай жывёлы або х можна дэнтыф қаваць да заканчэння пераходнага перыяду, згаданага ў пункце 1.3.4.4.4.

## 1.4. Харчаванне

## 1.4.1. Агульныя патрабаванні да харчавання

Што тычыцца харчавання, то павінны прымяняцца наступныя правы:

- (a) корм для жывёлы павінен атрымаць вацься ў асноўным з сельскагаспадарчай гаспадаркі, дзе ўтрымліваюцца жывёлы, або павінен атрымаць вацься з арганічных або пераходных вытворчых адзінкаў, якія належаць ншым гаспадаркам у тым жа рэгіёне;
- (b) жывёлу трэба карміць арганічным або пераходным кармавым кормам, які адпавядае пажыўным патрабаванням жывёлы на розных этапах яе развіцця; абмежаванае кармленне ў жывёлагадоўлі не дапускаецца, калі гэта не абгрунтавана ветэрынарнымі прычынамі;
- (c) жывёлу нельга ўтрымліваць ва ўмовах або на дыяце, якія могуць спрыяць анеміі;
- (d) метады адкорму павінны заўсёды адпавядаць звычайным рэжымам харчавання для кожнага віду жывёл дабрабыт на кожным этапе вырошчвання; прысоедзяваны кармленне забаронена;
- (e) за выключэннем свінней, птушкі і пчолаў, жывёлы павінны мець пастаянны доступ да пашы калі дазваляюць абставіны, або павінны мець пастаянны доступ да грубых кармоў;
- (f) стымулятары росту і нтэтычныя амальныя слоты не павінны выкарыстоўвацца;
- (g) жывёл, якія смактаюць малако, пераважна карміць матчыным малаком на працягу мінімальнага перыяду, устаноўленага Камісіяй ў адпаведнасць з пунктам (а) артыкула 14(3); заменнік малака, які змяшчаюць хімічныя нтэзаваныя кампаненты або кампаненты расліннага паходжання, не павінны выкарыстоўвацца на працягу гэтага перыяду;
- (h) кармавыя матэрыялы расліннага, водарасцёў, жывёльнага або дрожджавага паходжання павінны быць арганічнымі;
- (i) неарганічныя кармавыя матэрыялы расліннага, водарасцёў, жывёльнага або дрожджавага паходжання, кармавыя матэрыялы м'яса або неральнага паходжання, кармавыя дабаўкі і тэхналагічныя дапаможныя рэчывы могуць выкарыстоўвацца толькі ў тым выпадку, калі яны былі дазволены ў адпаведнасць з артыкулам 24 для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці.

## 1.4.2. Выпас жывёлы

## 1.4.2.1. Выпас жывёлы на арганічных землях

Без шкоды для пункта 1.4.2.2, жывёлы, якія вырошчваюцца арганічна, павінны пасвацца на арганічных землях. Аднак жывёлы, якія вырошчваюцца неарганічна, могуць карыстацца арганічнымі пашамі на працягу абмежаванага перыяду штогод, пры ўмове, што яны вырошчваліся экалагічна бяспечнымі спосабамі на землях, якія падтрымліваюцца ў адпаведнасць з артыкуламі 23, 25, 28, 30, 31 і 34 Рэгламенту (ЕС) № 1305/2013, што яны не прысутнічаюць на арганічных землях адначасова з арганічнымі жывёламі.

## 1.4.2.2. Выпас жывёлы на агульных землях перагон жывёлы

1.4.2.2.1. Жывёлы, якія вырошчваюцца арганічна, могуць пасвацца на землях агульнага карыстання пры ўмове, што:

- (a) зямля агульнага карыстання не апрацоўвалася прадуктамі або рэчывамі, не дазволенымі для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці вытворчасць не менш за тры гады;
- (b) любыя неарганічныя жывёлы, якія карыстаюцца агульнай зямлёй, вырошчваліся экалагічна бяспечнымі спосабамі на землях, якія падтрымліваюцца ў адпаведнасць з артыкуламі 23, 25, 28, 30, 31 і 34 Рэгламенту (ЕС) № 1305/2013;
- (c) любая жывёлагадоўчая прадукцыя ад арганічных жывёл, якая была выраблена ў перыяд, калі гэтыя жывёлы пасваліся на землях агульнага карыстання, не лічыцца арганічнай прадукцыяй, калі не можа быць даказана належнае аддзяленне ад неарганічных жывёл.

1.4.2.2.2. Падчас перыяду перагону жывёлы, якія выпасаюцца арганічна, могуць пасвацца на неарганічных землях, калі хімічныя рэчывы перамяшчаюць пешшу з адной пашавай зоны на іншую. У гэты перыяд жывёлы, якія выпасаюцца арганічна, павінны ўтрымлівацца асобна ад іншых жывёл. Спажыванне неарганічных кармоў у выглядзе травы і іншай расліннасці, на якой пасуцца жывёлы, дазваляецца:

- (a) максімум на 35 дзён, якія ахопліваюць як паездку туды, так і зваротны шлях; або
- (b) максімум 10% ад агульнага кармавога рацыёну ў год, разлічанага ў працэнтах ад сухога рэчыва кармоў сельскагаспадарчага паходжання.

## 1.4.3. Стужка канверс й

## 1.4.3.1. Для сельскагаспадарчых гаспадарак, як я займаюцца арган чнай жывёлагадоўляй:

(а) да 25% у сярэднім кармавой формулы рацыёнаў можа складацца з корму, вырашчанага ў канверс іным перыядзе, з другога года канверс . Гэты працэнт можа быць павялічаны да 100%, калі гэты корм, вырашчаны ў канверс іным перыядзе, паходзіць з гаспадарк, дзе ўтрымліваецца жывёла;

(б) да 20% ад агульнай сярэдняй колькасці корму, як выкарыстоўваецца для жывёлы, можа паходзіць ад выпасу або ўборк пастаянных пашаў, шматгадовых кармавых участкаў або бялковых культур, пасеяных у адпаведнасць з арганічным краваннем на землях у першы год пераходу, пры ўмове, што гэтыя землі з'яўляюцца часткай самой гаспадарк.

Калі для кармлення выкарыстоўваюцца абодва тыпы кармоў для пераходу на жывёлагадоўлю, згаданыя ў пунктах (а) і (б), агульны сукупны працэнт такіх кармоў не павінен перавышаць працэнт, устаноўлены ў пункце (а).

## 1.4.3.2. Паказчык, паказаны ў пункце 1.4.3.1, разлічваецца штогод у працэнтах ад сухога рэчыва расліннага корму.

паходжанне.

## 1.5. Ахова здароўя

## 1.5.1. Прафлактывацыя захворванняў

## 1.5.1.1. Прафлактывацыя захворванняў павіненна грунтавацца на выбары пароды штама, метадах кравання жывёлагадоўляй, высакаякасным карме, фінансавых нагрузках, адпаведнай шчыльнасці пагалоўя належным адпаведным утрыманнем ў гатэльных умовах.

## 1.5.1.2. Могуць выкарыстоўвацца муналагічныя ветэрынарныя лекавыя прэпараты.

## 1.5.1.3. Хімічныя і біялагічныя ветэрынарныя лекавыя прэпараты, у тым ліку антыбіётыкі, болюсы і імунаадаптыўныя хімічныя малекулы, не павіны выкарыстоўвацца для прафлактывацыі лячэння.

## 1.5.1.4. Нельга выкарыстоўваць рэчывы, якія стымулююць рост або выпрацоўку (у тым ліку антыбіётыкі, якаўдыястатыкі і іншыя штучныя сродкі для стымуляцыі росту), а таксама гармоны падобных рэчывы, прызначаныя для кантролю размнажэння або для іншых мэтай (напрыклад, індукцыя або схраненне зацыя эструса).

## 1.5.1.5. Калі жывёла паходзіць з неарганічных вытворчых адзінак, у залежнасць ад мясцовых абставін павіны прымяняцца спецыяльныя меры, такія як скрынінгавыя тэсты або каранцінныя перыяды.

## 1.5.1.6. Для гэтай мэты выкарыстоўваюцца толькі сродкі для ачысткі дзяржаўныя жывёлагадоўчыя памяшканні збудаванняў, дазволеныя ў адпаведнасць з артыкулам 24 для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці.

## 1.5.1.7. Жыллё, загоны, абсталяванне посуд павіны быць належным чынам ачышчаны дзяржаўныя каваны, каб прадухіліць перакрывавае заражэнне назапашванне хваробатворных арганізмаў. Фекалі, мача і нез'ядзены або разліты корм павіны выдаляцца так часта, як неабходна, каб мінімізаваць пах і пазбегнуць прыцягнення насякомых або грызуноў. Для зніжэння насякомых і іншых шкодных каўбудынак і іншых збудаваннях, дзе ўтрымліваецца жывёла, могуць выкарыстоўвацца радэнтацыды, якія павіны выкарыстоўвацца толькі ў пастках, а таксама прадукты рэчывы, дазволеныя ў адпаведнасць з артыкулам 9 і 24 для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці.

## 1.5.2. Ветэрынарнае лячэнне

## 1.5.2.1. Калі жывёлы хварэюць або атрымліваюць траўмы, нягледзячы на прафлактывацыйныя меры па забеспячэнні здароўя жывёл, неабходна неадкладна лячыць.

## 1.5.2.2. Хваробу неабходна лячыць неадкладна, каб пазбегнуць пакут жывёлы. Хімічныя і біялагічныя ветэрынарныя лекавыя прэпараты, у тым ліку антыбіётыкі, могуць выкарыстоўвацца пры неабходнасці, пры строгіх умовах пад адказнасцю ветэрынара, калі выкарыстанне фінансавых тэрапеўтычных, гамеапатычных і іншых прэпаратаў неэфектыўна. У прыватнасці, павіны быць вызначаны абмежаваны адносны курс у лячэнні перыядаў каранціна прыёму.

## 1.5.2.3. Кармавыя матэрыялы менавіта паходжанне, дазволеныя ў адпаведнасць з артыкулам 24 для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці, харчовыя дабаўкі, дазволеныя ў адпаведнасць з артыкулам 24 для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці, а таксама фінансавыя тэрапеўтычныя і гамеапатычныя прэпараты павіны выкарыстоўвацца ў перавагу перад лячэннем хімічнымі і біялагічнымі ветэрынарнымі лекавымі прэпаратамі, у тым ліку антыбіётыкамі, пры ўмове, што хімічныя тэрапеўтычныя эфекты эфектыўны для дадзенага вяду жывёлы для стану, для якога прызначана лячэнне.

- 1.5.2.4. За выключэннем вакцинацы, лячэння ад паразітаў абавязковых схем лэкавацы, калі жывёла або група жывёл атрымлівае больш за тры курсы лячэння хімічнасці з нэаэваным алапатычным ветэрынарным лекавым прэпаратам, у тым ліку антыбіётыкам, на працягу 12 месяцаў або больш за адзін курс лячэння, калі прадуктыўны жыццёвы цыкл менш за адзін год, адпаведная жывёла, прадукцыя, атрыманая ад такой жывёлы, не павінны прадавацца як арганічная прадукцыя, жывёла павінна падпадаць пад пераходныя перыяды, згаданыя ў пункце 1.2.
- 1.5.2.5. Перыяд вываду павялічаны ў вывядзеннем жывёлы хімічнасці з нэаэванага алапатычнага ветэрынарнага лекавага прэпарата, у тым ліку антыбіётыка, пры нармальным умовах выкарыстання вытворчасцю арганічных прадуктаў харчавання з гэтай жывёлы павялічаны ўдвая даўжэйшым за перыяд вываду, указаны ў артыкуле 11 Дырэктывы 2001/82/ЕС, складаць не менш за 48 гаў н.
- 1.5.2.6. Лячэнне, звязанае з аховаю здароўя людзей жывёл, якое ўжываецца на падставе заканадаўства Саюза будзе дазволена.
- 1.6. Жыллёвыя жывёлагадоўчыя практыкі
- 1.6.1. Ізаляцыя, ацяпленне вентыляцыя будынка павінны забяспечваць цыркуляцыю паветра, узровень пылу, тэмпературу, адносную вільготнасць паветра канцэнтрацыю газу ў межах, якія забяспечваюць дабрабыт жывёл. Будынак павінен забяспечваць дастатковую колькасць натуральнай вентыляцыі святла.
- 1.6.2. Жыллё для жывёлы не з'яўляецца абавязковым у раёнах з адпаведным кліматычным ўмовам, якія дазваляюць жывёлам жыць на вуліцы. У такіх выпадках жывёлы павінны мець доступ да сховішчаў або ценявых месцаў для абароны ад неспрыяльных умоў надвор'я.
- 1.6.3. Шчыльнасць утрымання жывёл у будынках павінна забяспечваць камфорт, дабрабыт задавальняць у дадзены патрэбы жывёл павінна залежаць, у прыватнасці, ад вядучых пароды ўзросту жывёл. Яна таксама павінна ўлічваць паводніцкія патрэбы жывёл, якія залежаць, у прыватнасці, ад памеру групы жывёл. Шчыльнасць павінна забяспечваць дабрабыт жывёл, забяспечваючы дастатковую прастору, каб яны маглі натуральна стаяць, рухацца, лёгка класціся, паварочвацца, даглядаць за сабой, прымаць усе натуральныя позы рабачы ўсе натуральныя рухы, такія як пацягванне маханне крылам.
- 1.6.4. Павінны выконвацца мінімальныя патрабаванні да плошчы памяшканняў адкрытых тэрыторый, а таксама тэхнічныя дэталі, якія тычацца жылля, вызначаныя ў выканаўчых актах, згаданых у артыкуле 14(3).
- 1.6.5. Адкрытыя пляцоўкі могуць быць часткова накрытыя. Веранды не павінны лічыцца адкрытымі пляцоўкамі.
- 1.6.6. Агульная шчыльнасць пасадкі не павінна перавышаць 170 кг арганічнага азоту ў год на гектар сельскагаспадарчай плошчы.
- 1.6.7. Для вызначэння адпаведнай шчыльнасці жывёлы, згаданай у пункце 1.6.6, кампетэнтны орган усталявае колькасць аднаго жывёлы, эквівалентную ліміту, згаданаму ў пункце 1.6.6, зыходзячы з лэкавацы, устаноўленых у кожным з канкрэтных патрабаванняў па кожным вядучым жывёлагадоўчым.
- 1.6.8. Клеткі, скрынкі, плоскія настілі для вырошчвання жывёлы не павінны выкарыстоўвацца для любых вядучых жывёлы.
- 1.6.9. Калі жывёлу апрацоўваюць нядуальна па ветэрынарных прычынах, яе трэба ўтрымліваць у памяшканнях з цвёрдай падлогай забяспечваць саломай або адпаведнай падсцілкай. Жывёла павінна мець магчымасць лёгка паварочвацца зручна ляжаць у поўны рост.
- 1.6.10. Арганічную жывёлу нельга вырошчваць у загоне на вельмі вільготнай або балоце стай глебе.
- 1.7. Добрабыт жывёл
- 1.7.1. Усе асобы, якія ўдзельнічаюць у ўтрыманні жывёл абходжанні з моманту падчас транспарціроўкі забой, павінны валодаць неабходным базавым ведам навукам ў дачыненні да здароўя дабрабыту жывёл, а таксама прайсць адпаведную падрыхтоўку, як патрабуецца, у прыватнасці, у Рэгламенце Савета (ЕС) № 1/2005 (1) Рэгламенце Савета (ЕС) 1099/2009 (2), для забеспячэння належнага прымянення правілаў, выкладзеных у гэтым Рэгламенце.
- 1.7.2. Практыка жывёлагадоўлі, у тым ліку шчыльнасць пагадоўкі ўмовы ўтрымання, павінна забяспечваць задавальненне патрэб жывёл у развіццё, фізіялагічных эталагічных патрабах.

(1) Рэгламент Савета (ЕС) № 1/2005 ад 22 снежня 2004 г. аб абароне жывёл падчас транспарціроўкі звязаных з ёй аперацый аб унясенні змяненняў у Дырэктывы 64/432/ЕЭС 93/119/ЕС Рэгламент (ЕС) № 1255/97 (ОJ L 3, 5.1.2005, с. 1).

(2) Рэгламент Савета (ЕС) № 1099/2009 ад 24 верасня 2009 г. аб абароне жывёл падчас забой (ОJ L 303, 18.11.2009, с. 1).

- 1.7.3. Жывёла павінна мець пастаянны доступ да адкрытых пляцовак, якія дазваляюць жывёлам выгульвацца, пераважна на пашу, калі гэта дазваляюць надвор'е, сезонныя ўмовы стану глебы, за выключэннем выпадкаў, калі абмежаванне абавязальства, звязаныя з аховай здароўя людзей жывёл, был ўведзены на падставе заканадаўства Саюза.
- 1.7.4. Колькасць жывёлы павінна быць абмежаваная з мэтай мінімізацыі празмернага выпасу, браканьерства глебы, эрозіі забруджвання, выкліканнага жывёлам або распаўсюджваннем хігноў.
- 1.7.5. Прывязванне або заляцця жывёлы забараняецца, за выключэннем выпадкаў, калі жывёла ўтрымліваецца асобна, на абмежаваным перыяд часу калі гэта апраўдана ветэрынарным меркаваннем. Ізаляцыя жывёлы можа быць дазволена толькі на абмежаваным перыяд часу, калі пагражае бяспека работнікаў або з меркаванняў дабрабыту жывёл. Кампетэнтныя органы могуць дазволіць прывязванне буйной рагатай жывёлы на фермах з максімальна 50 жывёлам (за выключэннем маладняку), калі няма магчымасці ўтрымліваць жывёлу ў групах, якія адпавядаюць патрабаванням яе паводзін, пры ўмове, што яны маюць доступ да пашы падчас выпасу маюць доступ да адкрытых пляцовак не радзей за два разы на тыдзень, калі выпас немагчымы.
- 1.7.6. Працягласць перавозкі жывёлы павінна быць мінімальна завана.
- 1.7.7. На працягу ўсяго жыцця жывёлы, у тым ліку падчас забой, неабходна пазбягаць любых пакут, болю дыстрэсу, якія павінны быць зведзены да мінімуму.
- 1.7.8. Без шкоды для развіцця заканадаўства Саюза аб дабрабыце жывёл, купіць раванне хвастоў авечак, абрэзка дзюбы ў першыя тры дні жыцця выдаленне рагоў могуць быць дазволены ў выключных выпадках, але толькі ў кожным канкрэтным выпадку толькі тады, калі гэтыя практыкі паляпшаюць здароўе, дабрабыт або гэтаму жывёлы, або калі бяспека работнікаў у адваротным выпадку будзе пастаўлена пад пагрозой. Выдаленне рагоў можа быць дазволена толькі ў кожным канкрэтным выпадку, калі гэта паляпшае здароўе, дабрабыт або гэтаму жывёлы, або калі бяспека работнікаў у адваротным выпадку будзе пастаўлена пад пагрозой. Кампетэнтны орган дазваляе такія аперацыі толькі ў тым выпадку, калі аператар належным чынам паведамаў абгрунтаваў аперацыі гэтаму кампетэнтнаму органу, калі аперацыя павінна выконвацца кваліфікаваным персаналам.
- 1.7.9. Любыя пакуты жывёл павінны быць зведзены да мінімуму шляхам прымянення адэкватнай анестэзіі /або абязбольвальных сродкаў, выконваючы кожную аперацыю толькі ў найбольш прыдатным узросце кваліфікаваным персаналам.
- 1.7.10. Фізічная кастрацыя дазваляецца для падтрымання якасці прадукцыі традыцыйных вытворчых практык, але толькі пры ўмовах, выкладзеных у пункце 1.7.9.
- 1.7.11. Пагрузка разгрузка жывёл павінны праводзіцца без выкарыстання любых электрычных або іншых балючых стымуляцый для прымусу жывёл. Выкарыстанне алапатычных транквілізатараў перад або падчас транспарціроўкі забаронена.
- 1.8. Падрыхтоўка неапрацаваных прадуктаў  
Калі на жывёле праводзіцца аперацыя па падрыхтоўцы, акрамя апрацоўкі, то да такіх аперацый прымяняюцца агульныя патрабаванні, выкладзеныя ў пунктах 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 і 2.2.3 часткі IV.
- 1.9. Дадатковыя агульныя правілы
- 1.9.1. Для буйной рагатай жывёлы, авечак, коз конегалоўчых жывёл
- 1.9.1.1. Харчаванне
- Што тычыцца харчавання, то павінны прымяняцца наступныя правілы:
- (а) не менш за 60% корму павінна паступаць з самой фермы або, калі гэта немагчыма або такі корм недаступны, павінна вырабляцца ў супрацоўніцтве з іншым арганізмам або пераходным вытворчым адзінкам аператарам кормаў, выкарыстоўваючы корм кармавую сыравіну з таго ж рэгіёна. Гэты працэнт павялічваецца да 70% з 1 студзеня 2023 года;
- (b) жывёлы павінны мець доступ да пашы для выпасу, калі дазваляюць умовы;
- (c) нягледзячы на пункт (b), самцы буйной рагатай жывёлы старэйшыя за адзін год павінны мець доступ да пашы або адкрытай паветранай зоны;
- (d) калі жывёлы маюць доступ да пашы падчас выпасу калі сцяма з мовага ўтрымання дазваляе жывёлам свабодна перамяшчацца, абавязак забяспечваць адкрытыя пляцоўкі ў гэтыя месяцы можа быць адменены;
- (e) сцямы вырошчвання павінны быць заснаваны на максімальным выкарыстанні выпасу з улікам наяўнасці пашы ў розныя перыяды года;

(f) не менш за 60% сухога рэчыва ў штодзённых рацыёнах павінна складацца з грубага корму, свежага або сухога корму, або сьлясу. Гэты працэнт можа быць зніжаны да 50% для жывёл, якія выкарыстоўваюцца ў малочнай вытворчасці, на працягу максімальна трох месяцаў у пачатку лактацыі.

#### 1.9.1.2. Жыллёвыя жывёлагадоўчыя практыкі

Што тычыцца ўтрымання жывёл жывёлагадоўчай практыкі, прымяняюцца наступныя правы:

(a) падлога ў жыллі павінна быць гладкай, але не слізкай;

(b) жыллё павінна мець зручную, чыстую сухую пляцоўку для лежання або адпачынку дастатковага памеру, якая павінна складацца з трывалай канструкцыі без расотак. У зоне адпачынку павінна быць прадугледжана дастатковая колькасць сухой падсцілка, пасыпанай падсцілкай. Падсцілка павінна складацца з саломы або іншага прыдатнага натуральнага матэрыялу. Падсцілка можа быць палепшана ўзбагачана любым мэншэральным прадуктам, дазволеным у адпаведнасць з артыкулам 24 у якасці ўгнаення або глебавага кандыцыянера для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці;

(c) нягледзячы на пункт (a) першага падпункта артыкула 3(1) другі падпункт Артыкул 3(1) Дырэктывы Савета 2008/119/EC (1), утрыманне цялят у індывідуальных боксах забараняецца пасля тыдня ўзросту, за выключэннем выпадкаў, калі жывёлы ўтрымліваюцца асобна на працягу абмежаванага перыяду часу калі гэта апраўдана ветэрынарным меркаваннем;

(d) калі цяля лячыцца індывідуальна па ветэрынарных прычынах, яго трэба ўтрымліваць у памяшканнях з цвёрдай падлогай салямай падсцілкай. Цяля павінна мець магчымасць лёгка паварочвацца зручна ляжаць у поўны рост.

#### 1.9.2. Для аланевых жывёл

##### 1.9.2.1. Харчаванне

Што тычыцца харчавання, то павінны прымяняцца наступныя правы:

(a) не менш за 60% корму павінна паступаць з самой фермы або, калі гэта немагчыма або так корм недаступны, павінна вырабляцца ў супрацоўніцтве з іншым арганічным або пераходным вытворчым адзінкам аператарам кормаў, выкарыстоўваючы корм кармавую сыравіну з таго ж рэгіёна. Гэты працэнт павялічваецца да 70% з 1 студзеня 2023 года;

(b) жывёлы павінны мець доступ да пашы для выпасу, калі дазваляюць умовы;

(c) калі жывёлы маюць доступ да пашы падчас выпасу калі сцяма з мовага ўтрымання дазваляе жывёлам свабодна перамяшчацца, абавязак забяспечваць адкрытыя пляцоўкі ў гэтыя месяцы можа быць адменены;

(d) сцямы вырошчвання павінны быць заснаваны на максімальным выкарыстанні выпасу з улікам наяўнасці пашы ў розныя перыяды года;

(e) не менш за 60% сухога рэчыва ў штодзённых рацыёнах павінна складацца з грубага корму, свежага або сухога корму, або сьлясу. Гэты працэнт можа быць зніжаны да 50% для самак аланевых жывёл, якія вытворчаюць малако, на працягу максімальна трох месяцаў у пачатку лактацыі;

(f) у перыяд вегетацыі ў загане павінны быць забяспечаны натуральны выпас. Загоны, якія не могуць забяспечваць кормам выпас жывёлы падчас вегетацыйнага перыяду не дапускаецца;

(g) кармленне дазваляецца толькі ў выпадку недахопу выпасу з-за дрэнных умоў надвор'я;

(h) сельскагаспадарчыя жывёлы ў загане павінны быць забяспечаны чыстай свежай вадай. Калі натуральная крыніца вады, лёгкадаступная для жывёл, адсутнічае, павінны быць прадугледжаны вадапоі.

#### 1.9.2.2. Жыллёвыя жывёлагадоўчыя практыкі

Што тычыцца ўтрымання жывёл жывёлагадоўчай практыкі, прымяняюцца наступныя правы:

(a) аланевым жывёлам павінны быць прадастаўлены схованкі, прытулак агароджы, якія не прычыняюць шкоды жывёлам;

(b) у загонах для высакародных аланей жывёлы павінны мець магчымасць валяцца ў гразі, каб забяспечыць догляд за скурай падтрымліваць тэмпературу цела, рэгуляванне;

(1) Дырэктыва Савета 2008/119/EC ад 18 снежня 2008 г. аб мінімальным стандартах аховы цялят (ОJ L 10, 15.1.2009, с. 7).

- (с) любое жилище павна имеет гладкую, але не скользкую подлогу;
- (d) любое жилище павна имеет зручную, чистую сухую площадку для лежания або адпачынку дастатковага памеру, якая складаецца з трывалай канструкцыі без рашотак. У зоне адпачынку павна быць прадугледжана дастатковая колькасць сухой падсцелкі, пасыпанай падсцелкай. Падсцелка павна складаецца з саломы або іншага прыдатнага натуральнага матэрыялу. Падсцелка можа быць палепшана ўзбагачана любым м'ягкім неральным прадуктам, дазволеным у адпаведнасць з артыкулам 24 у якасць ўгнаення або глебавага кандыцыянера для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці;
- (е) месцы кармлення павны размяшчацца ў месцах, абароненых ад непагадзін даступных як для жывёл, так і для асоб, як і даглядаюць за імі. Глеба, дзе размяшчаны месцы кармлення, павна быць ушчыльнена, а кармушка павна быць абсталявана дахам;
- (f) калі пастаянны доступ да корму не можа быць забяспечаны, месцы кармлення павны быць распрацаваны так м'яка, каб усе жывёлы маглі карміцца адначасова.

### 1.9.3. Для свінней

#### 1.9.3.1. Харчаванне

Што тычыцца харчавання, то павны прымяняцца наступныя правы:

- (а) не менш за 30% корму павна паступаць з самой фермы або, калі гэта немагчыма або так корм недаступны, павнен вырабляцца ў супрацоўніцтве з іншым арганічным або пераходным вытворчым адзінкам аператарам кормаў, выкарыстоўваючы корм кармавы матэрыял з таго ж рэгіёна;
- (b) у штодзённы рацыён дадаюцца грубыя кормы, свежыя або сухія кармавыя культуры, або с'ласы;
- (с) калі фермеры не могуць атрымаць бялковыя кормы выключна з арганічнай вытворчасці, кампетэнтны орган пацвердзіць, што арганічныя бялковыя кормы недаступны ў дастатковай колькасці, неарганічныя бялковыя кормы могуць выкарыстоўвацца да 31 снежня 2025 года пры ўмове выканання наступных умоў:
- (i) ён недаступны ў арганічнай форме;
- (ii) яно вырабляецца або рыхтуецца без хімічных растваральнікаў;
- (iii) яго выкарыстанне абмежавана кармленнем парасят вагой да 35 кг п'юным бялковым злучэнням;
- (iv) максімальны дазволены працэнт за перыяд 12 месяцаў для гэтых жывёл не перавышае 5%.  
Неабходна разлічыць працэнт сухога рэчыва корму сельскагаспадарчага паходжання.

#### 1.9.3.2. Жыллёвыя жывёлагадоўчыя практыкі

Што тычыцца ўтрымання жывёл жывёлагадоўчыя практыкі, прымяняюцца наступныя правы:

- (а) падлога ў памяшканні павна быць гладкай, але не скользкай;
- (b) жыллё павна имеет зручную, чистую сухую площадку для лежания або адпачынку дастатковага памеру, якая складаецца з трывалай канструкцыі без рашотак. У зоне адпачынку павна быць прадугледжана дастатковая колькасць сухой падсцелкі, пасыпанай падсцелкай. Падсцелка павна складаецца з саломы або іншага прыдатнага натуральнага матэрыялу. Падсцелка можа быць палепшана ўзбагачана любым м'ягкім неральным прадуктам, дазволеным у адпаведнасць з артыкулам 24 у якасць ўгнаення або глебавага кандыцыянера для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці;
- (с) заўсёды павна быць падсцелка з саломы або іншага прыдатнага матэрыялу, дастаткова вялікая, каб усе свінні, якія знаходзяцца ў ёй, маглі рыхтавацца пры гэтым самым прасторным спосабам;
- (d) свінні трэба ўтрымаць групамі, за выключэннем апошніх стадыяў цяжарнасці перыяду смактання, падчас якіх свінні намотка павна имеет магчымасць свабодна перамяшчацца ў сваім загоне, яе рух павнен быць абмежаваны толькі на кароткі час;
- (е) без шкоды для любых дадатковых патрабаванняў да саломы, за некалькі дзён да меркаванага опоросу свінні намотка павна быць прадастаўлена колькасць саломы або іншага прыдатнага натуральнага матэрыялу, дастаткова для таго, каб яны маглі будаваць гнёзды;
- (f) зоны для прагулак павны дазваляць свінням выкопваць гнойныя рытвы гнёзды. Для рытвы гнёзды можна выкарыстоўваць розныя субстраты.

## 1.9.4. Для птушк

## 1.9.4.1. Паходжанне жывёл

Каб пазбегнуць выкарыстання нтэнс ўных метадаў вырошчвання, птушку трэба альбо вырошчваць да дасягнення м нь мальных узросту, альбо паводзць з павольнарослых л нь птушк , адаптаваных да вырошчвання на адкрытым павеце.

Кампетэнтны орган вызначае крытэры павольнарослых штамаў або складае сп с так х штамаў прадастаўляе гэтую нфармацыю апэратарам, ншым дзяржавам-членам Кам с .

Кал фермер не выкарыстоўвае павольныя пароды птушк , м нь мальных узрост пры забо пав нен быць наступным:

- (a) 81 дзень для курэй;
- (b) 150 дзён для каплуноў;
- (c) 49 дзён для пек нск х качак;
- (d) 70 дзён для самак мускусных качак;
- (e) 84 дн для самцоў мускусных качак;
- (f) 92 дн для крыжанак;
- (g) 94 дн для цэсарк ;
- (h) 140 дзён для ндыкоў-самцоў гусей для смажання;
- (i) 100 дзён для ндычак.

## 1.9.4.2. Харчаванне

Што тычыцца харчавання, то пав нны прымяняцца наступныя прав лы:

- (a) не менш за 30% корму пав нна паступаць з самой фермы або, кал гэта немагчыма або так корм недаступны, вырабляцца ў супрацоўн цтве з ншым арган чным або пераходным вытворчым адз нкам апэратарам кормаў, як я выкарыстоўваюць корм кармавую сырав ну з таго ж рэг ёна;
- (b) у штодзённы рацыён дадаюцца грубыя кормы, свежыя або сух я кармавыя культуры, або с лас;
- (c) кал фермеры не могуць атрымл ваць бялковыя кормы выключна з арган чнай вытворчасц для в даў птушк , кампетэнтны орган пацвердз ў, што арган чныя бялковыя кормы недаступны ў дастатковай колькасц , неарган чныя бялковыя кормы могуць выкарыстоўвацца да 31 снежня 2025 года пры ўмове выканання наступных умоў:
  - (i) ён недаступны ў арган чнай форме;
  - (ii) яно вырабляецца або рыхтуецца без х м чных растваральн каў;
  - (iii) яго выкарыстанне абмежавана кармленнем маладняку птушк пэўным бялковым злучэнням ;
  - (iv) макс мальных дазволены працэнт за перыяд 12 месяцаў для гэтых жывёл не перавышае 5 %.
 Неабходна разл чыць працэнт сухога рэчыва корму сельскагаспадарчага паходжання.

## 1.9.4.3. Дабрабыт жывёл

Забараняецца абсцубанне жывой птушк .

## 1.9.4.4. Жыллёвыя жывёлагадоўчыя практык

Што тычыцца ўтрымання жывёл жывёлагадоўчай практык , прымяняюцца наступныя прав лы:

- (a) прынамс адна трац на плошчы падлог пав нна быць суцэльнай, гэта значыць не з рашотк або рашотк , пав нна быць пакрыты падсц лкай, напрыклад, саломай, драўнянай стружкай, пяском або дзёрнам;
- (b) у птушн ках для курэй-несушак дастаткова вял кая частка плошчы падлог , даступнай курам, пав нна быць адведзена для збору птушынага памёту;
- (c) памяшканн пав нны быць апаражнены ад жывёлы пам ж кожнай партыяй выгадаванай птушк . Будынк абсталяванне пав нны быць ачышчаны дзз нф каваны на працягу гэтага часу. Акрамя таго, пасля завяршэння вырошчвання кожнай парты птушк загоны пав нны заставацца пустым на працягу перыяду, як будзе ўстаноўлены дзяржавам -членам , каб даць магчымасць расл ннасц аднав цца. Гэтыя патрабаванн не распаўсюджваюцца, кал птушка не вырошчваецца партыям , не ўтрымл ваецца ў загонах можа свабодна перамяшчацца на працягу дня;

- (d) птушка павінна мець доступ да адкрытай прасторы не менш за адну трацэнную свайго жыцця. Аднак куры-несушкі птушка на адкорме павінны мець доступ да адкрытай прасторы не менш за адну трацэнную свайго жыцця, за выключэннем выпадкаў, калі на падставе заканадаўства Саюза былі ўведзены часовыя абмежаванні;
- (e) пастаянны доступ да адкрытага паветра ў дзённы час павінен быць забяспечаны з самага ранняга ўзросту, наколькі гэта практычна магчыма, кожны раз, калі гэта дазваляюць фінансавыя ўмовы, за выключэннем выпадкаў, калі на падставе заканадаўства Саюза былі ўведзены часовыя абмежаванні;
- (f) шляхам адхілення ад пункта 1.6.5, у выпадку племянных птушак курачак ва ўзросце да 18 тыдняў, калі выкананы ўмовы, указаныя ў пункце 1.7.3 адносна абмежаванняў абавязальнасцяў, звязаных з аховай здароўя людзей жывёл, якія ўсталёўваюцца на падставе заканадаўства Саюза, яны перашкаджаюць племянным птушкам курачкам ва ўзросце да 18 тыдняў мець доступ да адкрытых пляцовак, веранды і часта адкрытым пляцоўкам ў такіх выпадках павінны мець сеткаватую перагародку, каб не дапускаць новых птушак;
- (g) адкрытыя пляцоўкі для птушак павінны забяспечваць птушкам лёгкае доступ да дастатковай колькасці паўлака;
- (h) адкрытыя пляцоўкі для птушак павінны быць пакрытыя ў асноўным расліннасцю;
- (i) ва ўмовах, калі даступнасць корму з тэрыторыі выпасу абмежаваная, напрыклад, з-за працяглага снежнага покрыва або засушлівых умоў надвор'я, дадатковае кармленне грубым кормам павінна быць уключана ў рацыён птушкі;
- (j) калі птушка ўтрымліваецца ў памяшканнях з-за абмежаванняў або абавязальнасцяў, устаноўленых заканадаўствам Саюза, яна павінна мець пастаянны доступ да дастатковай колькасці грубых кармаў адпаведных матэрыялаў для задавальнення сваіх этаналогічных патрэб;
- (k) вадаплаўныя птушкі павінны мець доступ да ручая, сажалкі, возера або лужыны, калі дазваляюць надвор'е і генетычныя ўмовы, каб задавальняць іх вадзяныя патрэбы патрабаванні да дабрабыту жывёл; калі надвор'е не дазваляюць такога доступу, яны павінны мець доступ да вады, якая дазваляе ім апускаць у яе галаву, каб ачысціць апарэнне;
- (l) натуральнае асвятленне можа дапаўняцца штучным, каб забяспечыць максімум 16 гадзін святла ў дзень, з бесперапынным начным перыядам адпачынку без штучнага асвятлення працягласцю не менш за восем гадзін;
- (m) агульная плошча паверхні, якая выкарыстоўваецца для адкорму птушкі ў птушніках любой вытворчай адзінкі, не павінна перавышаць 1600 м<sup>2</sup>;
- (n) у адным аддзяленні птушнікі дапускаецца ўтрыманне не больш за 3000 курэй-несушак.

## 1.9.5. Для трусой

### 1.9.5.1. Харчаванне

Што тычыцца харчавання, то павінны прымяняцца наступныя правілы:

- (a) не менш за 70% корму павінна паступаць з самой фермы або, калі гэта немагчыма або так корм недаступны, павінен вырабляцца ў супрацоўніцтве з ншым арганізмам або пераходным вытворчым адзінкам аператарам кормаў, выкарыстоўваючы корм кармавы матэрыял з таго ж рэгіёна;
- (b) трусы павінны мець доступ да пашы для выпасу, калі дазваляюць умовы;
- (c) сямейныя вырошчвання павінны быць заснаваны на максімальным выкарыстанні выпасу з улікам наяўнасці пашы ў розныя перыяды года;
- (d) калі травы недастаткова, неабходна даваць валакністы корм, такі як салома або сена. Корм павінен складаць не менш за 60% рацыёну.

### 1.9.5.2. Жыллёвыя жывёлагадоўчыя практыкі

Што тычыцца ўтрымання жывёл жывёлагадоўчыя практыкі, прымяняюцца наступныя правілы:

- (a) жыллё павінна мець зручную, чыстую і сухую пляцоўку для лежання або адпачынку дастатковага памеру, якая складаецца з трывалай канструкцыі без рашотак. У зоне адпачынку павінна быць прадугледжана дастатковая колькасць сухой падсцілка, пасыпанай падсцілкай. Падсцілка павінна складацца з саломы або іншага прыдатнага натуральнага матэрыялу. Падсцілка можа быць палепшана ўзбагачана любым мінеральным прадуктам, дазволеным у адпаведнасці з артыкулам 24 у якасці ўгнаення або глебавага кандыцыянера для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці;
- (b) трусой трэба ўтрымліваць групамі.

(с) на трусыводных фермах пав нны выкарыстоўвацца трывалыя пароды, прыстасаваныя да ўмоў на адкрытым паветры;

(d) трупы пав нны мець доступ да:

- (i) крытае сховішча, у тым ліку цёмныя схованкі ;
- (ii) выгул на адкрытым паветры з расліннасцю, пераважна пашай;
- (iii) узвышаная платформа, на якой яны могуць сядзець, як у памяшканні, так і на вуліцы;
- (iv) матэрыял для гнёздаў для ўсех кормячых самак.

#### 1.9.6. Для пчол

##### 1.9.6.1. Паходжанне жывёл

Для пчальства перавага аддаецца выкарыстанню *Apis mellifera* х мясцовых экатапаў.

##### 1.9.6.2. Харчаванне

Што тычыцца харчавання, то пав нны прымяняцца наступныя правілы:

- (a) у канцы вытворчага сезона вуллі пав нны мець дастатковыя запасы мёду пылка для пчолы, каб перажыць зіму;
- (b) Пчалныя калоніі можна карміць толькі ў тым выпадку, калі выжыванне калоніі знаходзіцца пад пагрозай з-за кліматычных умоў. У такім выпадку пчалныя калоніі пав нны карміцца арганічным мёдам, арганічным цукровым сиропам або арганічным цукрам.

##### 1.9.6.3. Ахова здароўя

Што тычыцца аховы здароўя, то пав нны прымяняцца наступныя правілы:

- (a) для абароны рамак, вулляў, сотаў, у прыватнасці ад шкоднага каў, дапускаюцца толькі родэнтыцыды, якія выкарыстоўваюцца ў пастках, а таксама адпаведныя прадукты рэчывы, дазволеныя ў адпаведнасці з артыкулам 9 24 для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці ;
- (b) дапускаюцца фізічныя метады дэзінфекцыі пчалынага каў, так як пара або прамое полымія;
- (c) практыка эншчэння расплоду самцоў дазваляецца толькі з мэтай заляцы заражэння *Varroa destructor*;
- (d) калі, нягледзячы на ўсе прафілактычныя меры, калонія захварэе або заражаецца, х неабходна неадкладна лячыць, пры неабходнасці, могуць быць размешчаны ў заляваных пчалынах кавах;
- (e) у выпадках заражэння *Varroa destructor* можна выкарыстоўваць мурашыную ксилату, малочную ксилату, воцатную ксилату шчаўравую ксилату, а таксама ментол, тымол, эўкаліптал або камфару;
- (f) калі апрацоўка праводзіцца хімічна з нтэзаваным алапатычным прадуктам, у тым ліку антыбіётыкам, акрамя прадуктаў рэчываў, дазволена ў адпаведнасці з артыкулам 9 24 для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці, то на працягу гэтай апрацоўкі апрацаваныя пчалныя семлі пав нны быць размешчаны ў заляваных пчалынах кавах, а ўвесь воск павінен быць заменены воскам, атрыманым з арганічнага пчальства. Пасля гэтага да гэтых семляў будзе прымяняцца 12-месячны пераходны перыяд, вызначаны ў пункце 1.2.2.

##### 1.9.6.4. Дабрабыт жывёл

Што тычыцца пчальства, прымяняюцца наступныя дадатковыя агульныя правілы:

- (a) эншчэнне пчол у сотах як метады, звязаны са зборам прадуктаў пчальства забаронена;
- (b) забаронена наносіць калецтва, напрыклад, падстрыгаць крылы пчаліным маткам.

##### 1.9.6.5. Жыллёвыя жывёлагадоўчыя практыкі

Што тычыцца ўтрымання жывёл жывёлагадоўчай практыкі, прымяняюцца наступныя правілы:

- (a) пчалынае калоніі пав нны размяшчацца ў раёнах, якія забяспечваюць наяўнасць крыніцы нектару пылка, якія складаюцца ў асноўным з арганічна вырашчаных сельскагаспадарчых культур або, пры неабходнасці, са стыханай расліннасці або неарганічна краваных лясоў або культур, якія апрацоўваюцца толькі метадамі эншчэння на навакольнае асяроддзе;
- (b) пчалынае калоніі пав нны знаходзіцца на дастатковай адлегласці ад крыніцы, якія могуць прывесці да забруджвання прадуктаў пчальства або пагаршэння здароўя пчол;

(с) размяшчэнне пчалын каў пав нна быць так м, каб у радыусе 3 км ад месца пчалын ка крын цы нектару пылка складал ся ў асноўным з арган чна вырашчаных сельскагаспадарчых культур або спантаннай расл ннасц , або культур, апрацаваных метадам з н эк м уздзеяннем на навакольнае асяроддзе, экв валентным тым, як я прадугледжаны ў артыкулах 28 30 Рэгламента (ЕС) № 1305/2013, як я не могуць паўплываць на квал ф кацыю пчалярскай прадукцы як арган чнай. Гэта патрабаванне не распаўсюджваецца, кал няма цв цення або пчал нья калон знаходзяцца ў стане спакою;

(d) вулл матэрыялы, як я выкарыстоўваюцца ў пчалярстве, пав нны быць выраблены ў асноўным з натуральных матэрыялаў, як я не ўяўляюць рызык забруджвання навакольнага асяроддзя або прадукцы пчалярства;

(e) пчал ны воск для новых падмуркаў пав нен паступаць з арган чных вытворчых адз нак;

(f) у вуллях можна выкарыстоўваць тольк натуральныя прадукты, так як прапол с, воск расл нныя але ;

(g) падчас здабывання мёду нельга выкарыстоўваць с нтэтычныя х м чныя рэпеленты;

(h) соты з расплодам нельга выкарыстоўваць для здабывання мёду;

(i) пчалярства не л чыцца арган чным, кал яно праводз цца ў рэг ёнах або раёнах, вызначаных членам Штаты як рэг ёны або тэрыторы , дзе арган чнае пчалярства непрактычнае.

### Частка III: Прав лы вытворчасц водарасцяў аквакультурных жывёл

1. Агульная патрабаванн
- 1.1. Аператы пав нны размяшчацца ў месцах, як я не сх льныя да забруджвання прадуктам або рэчывам , не дазволеным для выкарыстання ў арган чнай вытворчасц , або забруджвальным рэчывам , як я могуць пастав ць пад пагрозу арган чны характар прадукцы .
- 1.2. Арган чныя неарган чныя вытворчы адз нк пав нны быць належным чынам падзеленыя ў адпаведнасц з м н мальным адлегласцям , устаноўленым дзяржавам -членам , дзе гэта дастасавальна. Так я меры падзелу пав нны грунтавацца на прыродных умовах, асобных с стэмах размеркавання вады, адлегласцях, прыл ўным патоку, а таксама размяшчэнн арган чнай вытворчай адз нк вышэй н жэй па цячэнн . Вытворчасць водарасцяў аквакультуры не л чыцца арган чнай, кал яна праводз цца ў месцах або ў раёнах, вызначаных уладам дзяржаў-членаў як месцы або раёны, непрыдатныя для такой дзейнасц .
- 1.3. Для любых новых аператараў, як я падаюць заяўку на арган чную вытворчасць вырабляюць больш за 20 тон прадукцы аквакультуры ў год, патрабуецца ацэнка ўздзеяння на навакольнае асяроддзе, якая адпавядае рэча снасц вытворчай адз нк , каб вызначыць умовы вытворчай адз нк яе непасрэднага асяроддзя, а таксама верагодныя наступствы яе дзейнасц . Аператар пав нен прадастав ць ацэнку ўздзеяння на навакольнае асяроддзе кантралюючаму органу або кантралюючай арган зацы . Змест ацэнк ўздзеяння на навакольнае асяроддзе пав нен грунтавацца на Дадатку IV да Дырэктывы 2011/92/ЕС Еўрапейскага парламента Савета (1). Кал вытворчая адз нка ўжо была падвергнута экв валентнай ацэнцы, гэтая ацэнка можа быць выкарыстана для гэтай мэты.
- 1.4. Зн шчэнне мангравых зарасн каў не дапускаецца.
- 1.5. Аператар пав нен прадстав ць план устойл вага к равання, прапарцыйны вытворчай адз нцы для аквакультуры збору водарасцяў.
- 1.6. План пав нен штогод абнаўляцца пав нен падрабязна ап сваць уплыў вытворчасц на навакольнае асяроддзе ман торынг навакольнага асяроддзя, як будзе праводз цца, а таксама перал чваць меры, як я неабходна прыняць для м н м зацы негатыўнага ўздзеяння на навакольнае воднае наземнае асяроддзе, у тым л ку, пры неабходнасц , ск д пажыўных рэчываў у навакольнае асяроддзе за вытворчы цикл або за год. У плане пав нны быць заф ксаваны ман торынг рамонт тэхн чнага абсталявання.
- 1.7. Абарончыя праф лактычныя меры, прынятыя супраць драпежн каў у адпаведнасц з Дырэктывай 92/43/ЕЭС нацыянальным прав лам , пав нны быць заф ксаваны ў плане ўстойл вага к равання.
- 1.8. Пры неабходнасц , распрацоўка плана к равання пав нна каардынавацца з суседн м аператарам .
- 1.9. Аператары б знесу ў гал не аквакультуры водарасцяў пав нны распрацаваць у рамках плана ўстойл вага к равання граф к скарачэння адходаў, як будзе ўведзены ў дзеянне на пачатку дзейнасц . Па магчымасц выкарыстанне рэшткавага цяпла пав нна абмяжоўвацца энерг яй з аднаўляльных крын ц.

(1) Дырэктыва 2011/92/ЕС Еўрапейскага парламента Савета ад 13 снежня 2011 г. аб ацэнцы ўздзеяння пэўных дзяржаўных прыватных праектаў на навакольнае асяроддзе (ОJ L 26, 28.1.2012, с. 1).

## 1.10. Падрыхтоўка неапрацаваных прадуктаў

Кал аперацыя па падрыхтоўцы, акрамя апрацоўк, праводзяцца на водарасцях або жывёлах аквакультуры, агульныя патрабаванні, выкладзеныя ў пунктах 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 2.2.3 частк IV, павінны прымяняцца mutatis mutandis да такіх аперацый.

## 2. Патрабаванні да водарасцяў

Акрамя агульных правілаў вытворчасці, выкладзеных у артыкулах 9, 10, 11 15, пры неабходнасці, у раздзеле 1 гэтай частк, правілы, выкладзеныя ў гэтым раздзеле, прымяняюцца да арганізмаў збору вытворчасці водарасцяў. Гэтыя правілы прымяняюцца mutatis mutandis да вытворчасці фітапланктону.

## 2.1. Канверсія

## 2.1.1. Период пераходу для вытворчай адзінкі па зборы водарасцяў павінен складаць шэсць месяцаў.

## 2.1.2. Период пераходу для вытворчай адзінкі па вырошчванні водарасцяў павінен складаць шэсць месяцаў або адзін поўны вытворчы цыкл, у залежнасці ад таго, што даўжэйшае.

## 2.2. Правілы вытворчасці водарасцяў

## 2.2.1. Збор дзекіх водарасцяў у частак лачыцца арганічнай вытворчасцю пры ўмове, што:

(а) раёны вырошчвання прыдатныя з пункту гледжання здароўя маюць высокі экалагічны стан, які гэта вызначана ў Дырэктывы 2000/60/EC, або маюць эквівалентную якасць:

— вытворчыя зоны, класіфікаваныя як А В у Рэгламенце (EC) № 854/2004 Еўрапейскага парламента Савета (1) да 13 снежня 2019 г., або

— адпаведныя класіфікацыйныя вобласці, вызначаныя ў выканаўчых актах, прынятых Камісіяй у адпаведнасць з артыкулам 18(8) Рэгламенту (EC) 2017/625, з 14 снежня 2019 г.;

(б) збор не аказвае стотнага ўплыву на стабільнасць прыроднай экосістэмы або падтрыманне вадзяноў зона збору.

## 2.2.2. Каб лачыцца арганічнай, вырошчванні водарасцяў павінна адбывацца ў раёнах з экалагічнымі санітарнымі характарыстыкамі, прынамсі эквівалентнымі тым, што выкладзены ў пункце 2.2.1(а). Акрамя таго, павінны прымяняцца наступныя правілы вытворчасці:

(а) устойлівыя практыкі павінны выкарыстоўвацца на ўсех этапах вытворчасці, ад збору маладых водарасцяў да збору ураджаю;

(б) каб забяспечыць падтрыманне шырокага генафонду, збор маладых водарасцяў у дзекіх прыродзе павінен праводзіцца на рэгулярнай аснове, каб падтрымліваць павялічванне разнастайнасці раслін, якія вырошчваюцца ў памяшканні;

(г) угнаенне павінна выкарыстоўвацца, за выключэннем выпадкаў выкарыстання ў памяшканнях, толькі ў тым выпадку, калі яны былі дазволены ў адпаведнасць з Артыкулам 24 для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці для гэтай мэты.

## 2.3. Вырошчванні водарасцяў

## 2.3.1. Культура водарасцяў у моры павінна выкарыстоўвацца толькі пажыўныя рэчывы, якія натуральным чынам сустракаюцца ў навакольным асяроддзі, або з арганічнай аквакультуры жывёл, пераважна размешчанай паблізу ў рамках поўнакультурнай сістэмы.

## 2.3.2. На аб'ектах, размешчаных на зямлі, дзе выкарыстоўваецца знешні крыніца пажыўных рэчываў, узровень пажыўных рэчываў у сцёкавых водах павінен быць правярэным такім жа або ніжэйшым, чым у паступаючай вадзе. Дазволена выкарыстоўвацца толькі пажыўныя рэчывы расліннага або мінеральнага паходжання, дазволеныя ў адпаведнасць з артыкулам 24 для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці.

## 2.3.3. Шчыльнасць культуры або інтэнсіўнасць эксплуатацыі павінны фіксавацца падтрымлівацца цэласнасць воднага асяроддзя, гарантуючы, што максімальная колькасць водарасцяў, якая можа падтрымлівацца без негатыўнага ўздзеяння на навакольнае асяроддзе, не перавышаецца.

## 2.3.4. Вярхоўнае абсталяванне, якое выкарыстоўваецца для вырошчвання водарасцяў, па магчымасці павінна выкарыстоўвацца паўторна або перапрацоўвацца.

## 2.4. Устойлівы збор дзекіх водарасцяў

## 2.4.1. Аднаразовая ацэнка бясшэравага праводзіцца на пачатку збору водарасцяў.

(1) Рэгламент (EC) № 854/2004 Еўрапейскага парламента Савета ад 29 красавіка 2004 г., які ўстанаўлівае спецыяльныя правілы для арганізмаў афцыйнага кантролю за прадуктамі жывёльнага паходжання, прызначанымі для спажывання чалавекам (OJ L 139, 30.4.2004, с. 206).

- 2.4.2. У падраздзяленні або памяшканні павінны весціся дакументальныя ўлікі, якія дазваляюць аператару дэнтыфікаваць, а кантралюючаму органу або кантралюючаму органу правяраць, ці пастаўляў зборшчык толькі дзікі караслявы водарасць, вырабленыя ў адпаведнасць з гэтым Палажэннем.
- 2.4.3. Збор павінен ажыццяўляцца такім чынам, каб сабраная колькасць не аказвала стотнага ўплыву на стан воднага асяроддзя. Для забеспячэння магчымасці рэгенерацыі водарасцяў прадухлення прылову неабходна прымаць такія меры, якія тэхнічна збору, менавіта маленькія памеры, узрост, рэпрадуктыўныя цыклы або памер пакнутых водарасцяў.
- 2.4.4. Калі водарасць збіраецца з агульнай або агульнай зоны збору, павінны быць даступныя дакументальныя доказы, прадстаўленыя адпаведным органам, прызначаным адпаведнай дзяржавай-членам, якія паказваюць, што ўвесь збор адпавядае гэтаму Рэгламенту.
3. Патрабаванні да жывёл аквакультуры
- Акрамя агульных правілаў вытворчасці, выкладзеных у артыкулах 9, 10, 11 і 15, пры неабходнасці, у раздзеле 1 гэтай часткі, правілы, выкладзеныя ў гэтым раздзеле, прымяняюцца да арганізмаў вытворчасці вадзяных рыб, ракападобных, гласкурых малюскаў. Гэтыя правілы таксама прымяняюцца з адпаведнымі зменамі да вытворчасці зоопланктону, менавіта кракападобных, калаўротак, чарвякоў і іншых водных кармавых жывёл.
- 3.1. Агульныя патрабаванні
- 3.1.1. Канверсіі
- Наступныя пераходныя перыяды для вытворчых адзінак аквакультуры прымяняюцца да наступных тыпаў аквакультурных аб'ектаў, уключаючы снуючых аквакультурных жывёл:
- (a) для памяшканняў, якія нельга асушыць, ачысціць прадазвіненне кавачы, пераходны перыяд працягласцю 24 месяцы;
- (b) для аб'ектаў, якія былі асушаны або пакнуты пад паром, пераходны перыяд працягласцю 12 месяцаў;
- (c) для аб'ектаў, якія былі асушаны, ачышчаны прадазвіненне каваны, пераходны перыяд складае шэсць месяцаў;
- (d) для аб'ектаў з адкрытай вадой, у тым ліку тых, якія вырабляюць двухстворкавых малюскаў, пераходны перыяд складае тры месяцы.
- 3.1.2. Паходжанне аквакультурных жывёл
- 3.1.2.1. Што тычыцца паходжання жывёл аквакультуры, прымяняюцца наступныя правілы:
- (a) арганізм аквакультуры павінен грунтавацца на вырошчванні маладняку, які паходзіць ад арганізма племяннога статку ад арганізмаў вытворчых адзінак;
- (b) выкарыстоўваюцца мясцовыя вяды, а селекцыя павінна быць на равана на атрыманне штамаў, якія лепш адаптаваны да ўмоў вытворчасці, забяспечваючы добрае здароўе дабрабыт жывёл эфектыўнае выкарыстанне кармавых рэсурсаў. Кампетэнтнаму органу або, пры неабходнасці, кантрольнаму органу або кантралюючаму органу павінны быць прадстаўлены дакументальныя пацверджанні паходжання апрацоўк;
- (c) выбіраецца вяды, якія з'яўляюцца ўстойлівымі могуць быць вырошчаны без прычынення значнай шкоды дзікай прыродзе акцы;
- (d) для развядзення жывёл, вылаўленых у дзікай прыродзе або неарганічных аквакультурных жывёл, можна ўвозіць у гаспадарку толькі ў належным чынам абгрунтаваных выпадках, калі арганізм парода адсутнічае або калі новы генетычны матэрыял для развядзення ўвозіцца ў вытворчую адзінку пасля таго, як кампетэнтны орган даў дазвол з мэтай паляпшэння прыдатнасці генетычнага матэрыялу. Такія жывёлы павінны ўтрымлівацца пад арганізмам чым краваннем не менш за тры месяцы, перш чым іх можна будзе выкарыстоўваць для развядзення. Для жывёл, якія знаходзяцца ў Чырвоным спісе вяды, якія знаходзяцца пад пагрозай знікнення, дазвол на выкарыстанне асобнаў, вылаўленых у дзікай прыродзе, можа быць выдадзены толькі ў кантэксце праграм аховы прыроды, прызнаных адпаведным дзяржаўным органам, які адказвае за ахову прыроды;
- (e) для мэтай вырошчвання збор дзікай аквакультурнай маладз павінен быць спецыяльна абмежаваны наступнымі выпадкамі:
- (i) натуральны прыток лічынак маладняку рыбы або ракападобных пры запаненні сажалак, састэм утрымання карпусы;

(ii) папайненне дз к х малявак або л чынак ракападобных в даў, як я не ўключаны ў Чырвоны сп с в даў, што знаходзяцца пад пагрозай зн кнення, у рамках экстэнс ўнай аквакультуры ўнутры водна-балотных угоддзяў, так х як саланаватыя вадаёмы, прыл ўныя зоны прыбярэжныя лагуны, пры ўмове, што:

— папайненне рыбы адпавядае мерам к равання, зацверджаным адпаведным органам , каб гарантаваць устойл вая эксплуатацыя адпаведнага в ду,

— жывёл кормяць выключна кормам, натуральна даступным у навакольным асяроддз .

Шляхам адступлення ад пункта (а) дзяржавы-члены могуць дазвол ць увядзенне для дарошчвання на орган чнай вытворчай адз нцы макс мум 50% неарган чных маладых асоб н в даў, як я не был выведзеныя як орган чныя ў Саюзе да 1 студзеня 2021 года, пры ўмове, што прынамс апошн я дзве трац ны працягласц вытворчага цыклу к руюцца ў адпаведнасц з орган чным к раваннем. Такое адступленне можа быць прадастаўлена на макс малыны тэрм н два гады не падлягае падаўжэнню.

Для аквакультурных гаспадарак, размешчаных за межам Саюза, такая дэрогацыя можа быць прадастаўлена тольк кантралюючым органам або кантралюючым орган зацыям , як я был прызнаны ў адпаведнасц з артыкулам 46(1) для в даў, як я не был выведзеныя як орган чныя н на тэрыторы кра ны, у якой знаходз цца гаспадарка, н ў Саюзе. Такая дэрогацыя можа быць прадастаўлена на макс малыны тэрм н два гады не можа быць падоўжана.

3.1.2.2. Што датычыцца племянной тэрап , прымяняюцца наступныя прав лы:

(а) гармоны гармональныя вытворныя не пав нны выкарыстоўвацца;

(b) штучнае атрыманне монаполых штамаў, за выключэннем ручной сартоўк , ндукцы пол пло ды , штучнай г брыдызацы кланавання, не выкарыстоўваецца;

(с) пав нны быць выбраны адпаведныя штамы.

3.1.3. Харчаванне

3.1.3.1. Што тычыцца кармоў для рыб, ракападобных гласкурых, прымяняюцца наступныя прав лы:

(а) жывёл трэба карм ць кормам, як адпавядае х пажыўным патрэбам на розных этапах яго разв ццё;

(b) рэжымы кармлення пав нны быць распрацаваны з ул кам наступных прыярытэтаў:

(i) здароўе дабрабыт жывёл;

(ii) высокая якасць прадукцы , у тым л ку пажыўны склад прадукцы , як пав нен забяспечваць высок якасць гатовага прадукту;

(iii) н эк ўплыў на навакольнае асяроддзе;

(с) расл нная фракцыя корму пав нна быць орган чнай, а фракцыя корму, атрыманая з водных жывёл, пав нна паходз ць з орган чнай аквакультуры або з рыбалоўства, сертыф каванага як устойл вае ў адпаведнасц са схемай, прызначанай кампетэнтным органам у адпаведнасц з прынцыпам , выкладзеным ў Рэгламенце (ЕС) № 1380/2013;

(d) неарган чныя кармавыя матэрыялы расл ннага, жывёльнага, водарасцяў або дрожджаў паходжання, кармавыя матэрыялы м неральнага або м кробнага паходжання, кармавыя дабаўк тэхналаг чныя дапаможн к выкарыстоўваюцца тольк ў тым выпадку, кал яны дазволены ў адпаведнасц з гэтым Рэгуляванне выкарыстання ў орган чнай вытворчасц ;

(е) стымулятары росту с нтэтычныя ам нак слоты не пав нны выкарыстоўвацца.

3.1.3.2. Што да двухстворкавых малюскаў ншых в даў, як я не с лкуюцца чалавекам, а замест гэтага с лкуюцца натуральным планктонам, прымяняюцца наступныя прав лы:

(а) так я жывёлы, як я с лкуюцца ф льтратарам вады, пав нны атрымл ваць усе неабходныя м пажыўныя рэчывы з прыроды, за выключэннем выпадкаў маладняк, выгадаваны ў нкубатарах рассадн ках;

(b) зоны вырошчвання пав нны быць прыдатным з пункту гледжання здароўя мець альбо высок экалаг чны стан, як гэта вызначана ў Дырэктыве 2000/60/ЕС, альбо добры экалаг чны стан, як гэта вызначана ў Дырэктыве 2008/56/ЕС, альбо экв валентную якасць:

— вытворчыя зоны, клас ф каваныя як А ў Рэгламенце (ЕС) № 854/2004, да 13 снежня 2019 года, або

— адпаведныя класіфікацыйныя вобласці, вызначаныя ў выканаўчых актах, прынятых Камісіяй у адпаведнасць з артыкулам 18(8) Рэгламенту (ЕС) 2017/625, з 14 снежня 2019 года.

### 3.1.3.3. Спецыяльныя правы адносна кармоў для мясаедных аквакультурных жывёл

Корм для драпежных аквакультурных жывёл павінен закупляцца з улікам наступных прывяржэтай:

- (a) арганічныя кормы аквакультурнага паходжання;
- (b) рыбная мука з рыбін тлушч з арганічных абрэзкаў аквакультуры, атрыманых з рыбы, ракападобных або малюскаў;
- (c) рыбная мука з рыбін тлушч, а таксама кармавая сыравіна з рыбага паходжання, атрыманая з абрэзкаў рыбы, ракападобных або малюскаў, якія ўжо вылаўлены для спажывання чалавекам у рамках устойлівага рыбалоўства;
- (d) рыбная мука з рыбін тлушч, а таксама кармавая сыравіна з рыбага паходжання, атрыманая з цэлай рыбы, ракападобных або малюскаў, вылаўленых у рамках устойлівага рыбалоўства і не выкарыстоўваных для спажывання чалавекам;
- (e) арганічныя кармавыя матэрыялы расліннага або жывёльнага паходжання; раслінныя матэрыялы не павінен перавышаць 60% ад агульнай колькасці інгрэдыентаў.

### 3.1.3.4. Спецыяльныя правы адносна кармоў для некаторых відаў аквакультуры

У перыяд росту рыбу ва ўнутраных водах, крэветкі пенедапрэснаводныя крэветкі, а таксама трапчуную прэснаводную рыбу трэба карміць наступным чынам:

- (a) хатраба карміць кормам, які натуральным чынам даступны ў сажалках азёрах;
- (b) калі натуральныя кормы, згаданыя ў пункце (a), недаступны ў дастатковай колькасці, можна выкарыстоўваць арганічныя кормы расліннага паходжання, пераважна вырашаныя на самой ферме, або водарасці. Аператары павіны захоўваць дакументальныя пацверджанні неабходнасці выкарыстання дадатковых кормоў;
- (c) калі натуральныя кормы дапаўняюцца ў адпаведнасць з пунктамі (b):
  - (i) кармавы рацыён для крэветак пенедапрэснаводных крэветак (*Macrobrachium* spp.) можа складацца з максымум 25% рыбнай мукі і 10% рыбнага тлушчу, атрыманых з устойлівага рыбалоўства;
  - (ii) кармавы рацыён сямскага сома (*Pangasius* spp.) можа складацца з максымум 10% рыбнай мукі або рыбы нафта, атрыманая з устойлівага рыбалоўства.

## 3.1.4. Ахова здароўя

### 3.1.4.1. Прафілактыка захворванняў

Што тычыцца прафілактыкі захворванняў, павіны прымяняцца наступныя правы:

- (a) прафілактыка захворванняў павіна грунтавацца на ўтрыманні жывёл у аптымальных умовах шляхам адпаведнага размяшчэння, з улікам, між іншым, патрабаванняў у дачыненні да добрай якасці вады, патоку хуткасці абмену, аптымальнай канструкцыі гаспадарак, прымянення належных практык жывёлагадоўлі, равання, у тым ліку рэгулярнай уборкі дэзінфекцыі памяшканняў, высакаякаснага корму, адпаведнай шчыльнасці пасадкі, а таксама падбору парод штамаў;
- (b) могуць выкарыстоўвацца муналагічныя ветэрынарныя прэпараты;
- (c) план краванія здароўем жывёл павінен падрабязна апісваць практыку бяспекі прафілактыкі захворванняў, у тым ліку п'янае пагадненне аб кансультацыях па пытаннях здароўя, прапарцыйных вытворчай адзінцы, з кваліфікаванымі службамі аховы здароўя аквакультурных жывёл, якія павіны наведваць ферму з частатой не радзей за адзін раз на год або, у выпадку двухстворкавых малюскаў, не радзей за адзін раз на два гады;
- (d) сцэмы ўтрымання, абсталявання посуду павіны быць належным чынам ачышчаны дэзінфекцыяй каваны;
- (e) арганізмы, якія выклікаюць бярэбанне, выдаюцца толькі фізічнымі спосабамі або ўручную, пры неабходнасці, вяртаюцца ў мора на пэўнай адлегласці ад фермы;
- (f) могуць выкарыстоўвацца толькі рэчывы для ачысткі дэзінфекцыі абсталявання памяшканняў, дазволеныя ў адпаведнасць з артыкулам 24 для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці;

(g) адносна выпуску сельскагаспадарчых культур прымяняюцца наступныя правы:

(i) кампетэнтны орган або, пры неабходнасці, кантрольны орган або кантрольны орган, вызначае, ці неабходнае вытрымка, вызначае адпаведную працягласць, якая павінна ўжывацца дакументавацца пасля кожнага вытворчага цыклу ў сінтэзах утрымання ў адкрытых водах у моры;

(ii) гэта не з'яўляецца абавязковым для вырошчвання двухворкавых малюскаў;

(iii) падчас вырошчвання ўраджаю клетка або іншая канструкцыя, якая выкарыстоўваецца для вытворчасці аквакультурных жывёл, апаражняецца, дэзінфекцыюцца пакідаюцца пустым перад паўторным выкарыстаннем;

(h) пры неабходнасці нез'едзены корм для рыб, фекалі мёртвыя жывёлы павінны быць неадкладна выдалены, каб пазбегнуць любой рызыку значнай шкоды для навакольнага асяроддзя ў дачыненні да якасці вады, менавіта заваць рызыку захворванняў пазбегнуць прыцягнення насякомых або грызуноў;

(i) ультрафіялетавае выпраменьванне азон моцна выкарыстоўвацца толькі ў інкубаторах рассадніках;

(j) для б'ягучай барацьбы з эктапаразітам перавага аддаецца выкарыстанню рыбчысці лэшчыкаў выкарыстанню прэснай вады, марскай вады раствору хларыду натрыю.

### 3.1.4.2. Ветэрынарнае лячэнне

Што тычыцца ветэрынарнага лячэння, павінны прымяняцца наступныя правы:

(a) хвароба павінна лячыцца неадкладна, каб пазбегнуць пакут жывёлы. Хмяні са з'яўленнем алапатычных ветэрынарных лекавых прэпаратаў, у тым ліку антыбіётыкаў, могуць выкарыстоўвацца пры неабходнасці, пры строгіх умовах пад адказнасцю ветэрынара, калі выкарыстанне фатагенных, гамеапатычных і іншых прэпаратаў неэтачна. Пры неабходнасці павінны быць вызначаны абмежаваны адносна курсу лячэння тэрміны наўважэння;

(b) метады лячэння, звязаныя з аховай здароўя людзей жывёл, якія прадугледжваюцца заканадаўствам Саюза будзе дазволена;

(c) калі, нягледзячы на прафілактычныя меры па забеспячэнні здароўя жывёл, згаданыя ў пункце 3.1.4.1, узнікае праблема са здароўем, ветэрынарнае лячэнне можа выкарыстоўвацца ў наступным парадку перавага:

(i) рэчывы расліннага, жывёльнага або мінеральнага паходжання ў гамеапатычным раз'ядзенні;

(ii) раслінныя экстракты, якія не валодаюць анестэтычнымі эфектамі;

(iii) рэчывы, такія як мінералы, металы, натуральныя мунастымулятары або дазволеныя прэпараты;

(d) выкарыстанне алапатычных метадаў лячэння абмяжоўваецца двума курсамі лячэння ў год, за выключэннем вакцинацыі абавязковых схем лячэння. Аднак у выпадках вытворчага цыклу менш за год прымяняецца абмежаванне на адзін алапатычны метад лячэння. У выпадку перавышэння ўказаных абмежаванняў для алапатычных метадаў лячэння адпаведныя аквакультурныя жывёлы не павінны прадавацца ў якасці арганічных прадуктаў;

(e) выкарыстанне апрацоўкі ад паразітаў, акрамя абавязковых схем кантролю, якія дзейнічаюць дзяржаўнымі членамі, абмяжоўваецца двума разам на год або адным разам на год, калі вытворчы цыкл складае менш за 18 месяцаў;

(f) тэрмін вываду для алапатычных ветэрынарных метадаў лячэння ад паразітаў у адпаведнасці з пунктам (d), у тым ліку лячэння ў рамках абавязковых схем кантролю лячэння, павінны быць удвая даўжэйшымі за тэрмін вываду, указаны ў артыкуле 11 Дырэктывы 2001/82/ЕС, або, калі гэты тэрмін не ўказаны, 48 гадзін;

(g) любое выкарыстанне ветэрынарных лекавых прэпаратаў павінна быць заяўлена кампетэнтнаму органу або, пры неабходнасці, кантрольнаму органу або кантрольнаму органу, перш чым жывёлы будуць прадавацца ў якасці арганічных прадуктаў. Апрацаваная жывёла павінна быць вызначана дэнтафкаванай.

### 3.1.5. Жывёлагадоўчыя практыкі

3.1.5.1. Забараняюцца замкнёныя аб'екты па вытворчасці аквакультуры з рэцыркуляцыяй, за выключэннем інкубатораў расадніках або аб'ектаў па вытворчасці вадзі, якія выкарыстоўваюцца для арганічнага кармлення арганізмаў.

3.1.5.2. Штучны нагрэў або астуджэнне вады дазваляецца толькі ў нкубаторах рассадніках. Натуральная свабодная вода можа выкарыстоўвацца для нагрэву або астуджэння вады на ўсіх этапах вытворчасці.

3.1.5.3. Асяроддзе ўтрымання аквакультурных жывёл павінна быць распрацавана такім чынам, каб у адпаведнасці з усімі вадзянымі патрабаваннямі, аквакультурныя жывёлы:

(а) мець дастатковую прастору для хаджбы адпаведную шчыльнасць пагалоў, вызначаную ў імплементацыйным плане-акты аб унясенні змяненняў, згаданыя ў артыкуле 15(3);

(б) утрымлівае вада ў добрай якасці, з дастатковым патокам хуткасцю абмену, дастатковым узроўнем каларыяў і з дастатковым узроўнем метабалізму;

(в) утрымлівае вада ў тэмпературных і асветленых умовах у адпаведнасці з патрабаваннямі вадзянага геаграфічнага месцазнаходжання.

Пры разглядзе ўплыву шчыльнасці пасадкі на дабрабыт вырашчанай рыбы неабходна кантраляваць ўплыў чысціні стану рыбы (напрыклад, пашкоджанне плаўнага коў, ншыя траўмы, хуткасць росту, праяўленыя паводзіны агульны стан здароўя) якасці вады.

У выпадку прэсаводнай рыбы тыпу дна павінна быць максімальна набліжаны да натуральных умоў.

У выпадку з карпам падобным вадзяным:

— дно павінна быць з натуральнай зямлі,

— арганічныя інеральныя ўгнаенні сажалак азёра павінны праводзіцца толькі ўгнаенням глебавым кандыцыянерам, дазволеным ў адпаведнасці з артыкулам 24 для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці, з максімальным унясеннем 20 кг азоту/га,

— апрацоўка з выкарыстаннем сінтэтычных хімікатаў для кантролю гравітацыйнага прысутства ў вытворчых водах забароненыя.

3.1.5.4. Праектаванне будаўніцтва і стэма воднага ўтрымання павінны забяспечваць хуткасць патоку і фізічныя параметры, якія абараняюць здароўе дабрабыт жывёл, а таксама задавальняюць хвадніцкія патрэбы.

Павінны выконвацца спецыфічныя характарыстыкі вытворчых і стэмаў утрымання для вадзяных або груп вадзяных, вызначаных у выканаўчых актах, згаданых у артыкуле 15(3).

3.1.5.5. Вырошчальныя адзінкі на зямлі павінны адпавядаць наступным умовам:

(а) праточныя і стэмы павінны дазваляць маніторынг кантроль хуткасці патоку якасці вады як прытоку, так адтоку;

(б) не менш за 10% перыметра («зоны падзелу зямлі вады») павінна мець натуральную расліннасць.

3.1.5.6. Стэмы ўтрымання ў моры павінны адпавядаць наступным умовам:

(а) яны павінны размяшчацца там, дзе паток вады, глыбіня хуткасць абмену вады ў вадаёме дастатковыя для мінімальнага зацыклінавання на марское дно навакольных вадаёмаў;

(б) яны павінны мець адпаведную канструкцыю, будаўніцтва абслугоўванне клетак з усімі вадзянымі уздзеяннямі на эксплуатацыйнае асяроддзе.

3.1.5.7. Стэмы ўтрымання павінны быць распрацаваны, размешчаны і эксплуатавацца такім чынам, каб мінімізаваць рызыку ўцёкаў.

3.1.5.8. У выпадку ўцёкаў рыбы або ракападобных неабходна прыняць адпаведныя меры для змяншэння ўздзеяння на мясцовую экасістэму. У тым ліку паўторны адлоў, дзе гэта неабходна. Запасы павінны весціся.

3.1.5.9. Для вырошчвання аквакультурных жывёл у рыбных сажалках, рэзервуарах або каналах фермы павінны быць абсталяваны альбо натуральным фільтруючым пластам, адстойнікам, біялагічным фільтрам, альбо механічным фільтрам для збору адпрацаваных пажыўных рэчываў, альбо выкарыстоўваць водарасці жывёл (двухстворкавых малюскаў), якія спрыяюць паляпшэнню якасці сцёкавых вод. Маніторынг сцёкавых вод павінна праводзіцца рэгулярна, калі гэта мэтазгодна.

### 3.1.6. Дабрабыт жывёл

3.1.6.1. Усе асобы, якія займаюцца ўтрыманнем аквакультурных жывёл, павінны валодаць неабходным базавым ведам і навыкамі, якія адносна здароўя патрэбаў гэтых жывёл.

3.1.6.2. Апрацоўка жывёл аквакультуры павінна быць мінимаванавана праводзіцца з найбольшай асцярожнасцю. Для пазбягання стрэсу і з'яўлення шкоды, звязаных з працэдурамі апрацоўкі, павінна выкарыстоўвацца належнае абсталяванне і пратаколы. З мацярынскіх жывёлам трэба звяртацца так мачынам, каб мінімізаваць фізічную шкоду стрэсу, пры неабходнасці пад анестэзіяй. Аперацыі па класіфікацыі павінны быць зведзены да мінімуму выкарыстоўвацца толькі там, дзе гэта неабходна для забеспячэння добрабыту рыб.

3.1.6.3. На выкарыстанне штучнага святла распаўсюджваюцца наступныя абмежаванні:

(а) для падаўжэння натуральнай працягласці светлага дня яна не павінна перавышаць максімальнага, які ўлічвае эталагічныя патрэбы, геаграфічныя ўмовы і агульны стан здароўя жывёл; гэты максімальны час не павінен перавышаць 14 гадзін у дзень, за выключэннем выпадкаў, калі гэта неабходна для рэпрадуктыўных мэт;

(б) падчас пераключэння неабходна пазбягаць рэзкіх змен інтэнсіўнасці святла, выкарыстоўваючы лампы з рэгуляванай яркасцю або фонавае асвятленне.

3.1.6.4. Для забеспячэння добрабыту здароўя жывёл дазваляецца аэрацыя. Механічныя аэратары пераважна павінны працаваць на аднаўляльных крыніцах энергіі.

3.1.6.5. Калі сларод можа выкарыстоўвацца толькі ў мэтах, звязаных з патрабаваннямі здароўя добрабыту жывёл, а таксама ў крытычныя перыяды вытворчасці або транспарту, толькі ў наступных выпадках:

(а) выключныя выпадкі змены тэмпературы, падзення атмасфернага ціску або аварыйнага забруджвання вады;

(б) перыядычныя працэдуркі краваня запасаў, такія як адбор проб сартаванне;

(с) каб забяспечыць выжыванне сельскагаспадарчай жывёлы.

3.1.6.6. Павінны быць прыняты адпаведныя меры для скарачэння працягласці транспарту аквакультурных жывёл мінімумам.

3.1.6.7. Любыя пакуты павінны быць зведзены да мінімуму на працягу ўсяго жыцця жывёлы, у тым ліку падчас бойні.

3.1.6.8. Аблячэнне вочных сцяблаў, у тым ліку ўсе падобныя практыкі, такія як лаванне, разрэз і зашчыпванне, забароненыя.

3.1.6.9. Тэхніка забоеў павінна неадкладна прыводзіць да страты прытомнасці і неадчувальнасці да болю. Апрацоўка рыбы перад забоем павінна праводзіцца так мачынам, каб пазбегнуць траўмаў, мінімізаваць зуючы пакуты і стрэсу. Пры разглядзе аптымальных метадаў забоеў неабходна ўлічваць адрозненні ў памерах здабычы, вядомых месцах вытворчасці.

## 3.2. Падрабязныя правы для малюскаў

### 3.2.1. Паходжанне насення

Што тычыцца паходжання насення, прымяняюцца наступныя правы:

(а) у выпадку двухстворкавых малюскаў можа выкарыстоўвацца дзікі карослы насенне з-за межай вытворчай адсутнасці пры ўмове адсутнасці значнай шкоды для навакольнага асяроддзя, пры ўмове, што гэта дазволена мясцовымі заканадаўствамі пры ўмове, што дзікі карослы насенне паходзіць з:

(i) адклады, якія наўрад ці перажывуць з моманту надвор'я або з'яўляюцца лічынкі для задавальнення патрэб; або

(ii) натуральнае асяданне насення малюскаў на калектарах;

(б) для вустрыцы-чашкападобнай (*Crassostrea gigas*) перавага аддаецца папуляцыі, якая селектыўна разводзіцца для скарачэння нерасту ў дзікай прыродзе;

(с) павінны весціся запасы аб тым, якія дзе калі было сабраны дзікі карослае насенне, каб дазволіць прасачыць яго да зона збору;

(д) дзікі карослыя расліны можна збіраць толькі пасля таго, як кампетэнтны орган дасць на гэта дазвол.

## 3.2.2. Жыллёвыя жывёлагадоўчыя практык

Што тычыцца ўтрымання жывёл жывёлагадоўчай практык, прымяняюцца наступныя правы:

- (а) вытворчасць можа ажыццяўляцца ў тым жа водным раёне, што арганічная вытворчасць рыбы водарасцяў, у пол'культурнай с'стэме, якая павінна быць дакументавана ў плане ўстойлівасці вагаў і равання. Двухворкавых малюскаў таксама можна вырошчваць разам з брханогамі малюскамі, такімі як баранкі, у пол'культуры;
- (б) вытворчасць арганічных двухворкавых малюскаў павінна адбывацца ў межах зон, абмежаваных слупамі, паплаўкамі або іншымі выразнымі маркерамі, пры неабходнасці, павінна быць абмежаваная сеткамі, клеткамі або іншымі штучнымі сродкамі;
- (с) арганічныя фермы па вырошчванні малюскаў павінны мець заваць рызык для в'даў, якія маюць ахоўнае значэнне. Калі выкарыстоўваюцца сеткі-драпежнікі, х'канструкцыя не павінна дазваляць прычыняць шкоду выраіючым птушкам.

## 3.2.3. Вырошчванне

Што тычыцца вырошчвання, прымяняюцца наступныя правы:

- (а) вырошчванне м'дзін на в'роўках і ншыя метады, пералічаныя ў выканаўчых актах, згаданых у артыкуле 15(3) можа выкарыстоўвацца ў арганічнай вытворчасці;
- (б) доннае вырошчванне малюскаў дазваляецца толькі ў тых выпадках, калі месцы збору вырошчвання не аказваюць стотнага ўздзеяння на навакольнае асяроддзе. Даследаванне справаздача, якія пацвярджаюць доказы м'дзіннага ўздзеяння на навакольнае асяроддзе, павінны быць даданыя асобным раздзелам да плана ўстойлівасці вагаў і равання прадстаўлены аператарам кампетэнтнаму органу або, пры неабходнасці, кантралюючаму органу або кантралюючаму органу, перад пачаткам дзейнасці.

## 3.2.4. Караванне

Што тычыцца каравання, прымяняюцца наступныя правы:

- (а) вытворчасць павінна ажыццяўляцца пры шчыльнасці пасадкі, якая не перавышае шчыльнасці, якая выкарыстоўваецца для неарганічных малюскаў у дадзенай мясцовасці. Сартаванне, прарэджванне карэкцыя роўка шчыльнасці пасадкі павінны праводзіцца ў залежнасці ад б'ямасы для забеспячэння дабрабыту жывёл высокай якасці прадукцыі;
- (б) арганізмы, якія б'ябрастаюць, выдаляюцца ф'зічнымі сродкамі або ўручную, пры неабходнасці, вяртаюцца ў мора далей ад фермаў раз'ядзенні малюскаў. Малюскаў можна апрацоўваць адзін раз на працягу вытворчага цыкла вапнавым растварам для барацьбы з канкуруючымі арганізмамі, якія б'ябрастаюць.

## 3.2.5. Спецыяльныя правы вырошчвання вустрыц

Дазваляецца вырошчванне ў мясках на эстакадах. Гэтыя ц'ншыя збудаванні, у якіх утрымліваюцца вустрыцы, павінны быць размешчаны такімі чынам, каб пазбегнуць утварэння поўнай перашкоды ўздоўж берагавой лініі. Рыбы павінны быць акуратна размешчаны на ложках адносна прыліўнага патоку для аптымальных вытворчасці. Прадукцыя павінна адпавядаць патрабаванням, выкладзеным у выканаўчых актах, згаданых у артыкуле 15(3).

## Частка IV: Правы вытворчасці апрацаваных харчовых прадуктаў

Акрамя агульных прав лаў вытворчасці, выкладзеных у артыкулах 9, 11 і 16, да арганічнай вытворчасці апрацаваных харчовых прадуктаў прымяняюцца правы, выкладзеныя ў гэтай частцы.

## 1. Агульныя патрабаванні да вытворчасці апрацаваных харчовых прадуктаў

- 1.1. Харчовыя дабаўкі, тэхналагічныя дапаможныя рэчывы і ншыя рэчывы і нгрэдыенты, якія выкарыстоўваюцца для апрацоўкі харчовых прадуктаў, любыя прымяняемыя метады апрацоўкі, такія як вэнджанне, павінны адпавядаць прынцыпам добрай вытворчай практыкі (1).
- 1.2. Аператары, якія вырабляюць апрацаваныя харчовыя прадукты, павінны ўсталёўваць абнаўляць адпаведныя працэдуры, заснаваныя на с'стэматычнай дэнтыфікацыі крытычных этапаў апрацоўкі.

(1) Добрая вытворчая практыка (ДВП), якія гэта вызначана ў артыкуле 3(а) Рэгламенту Камісіі (ЕС) № 2023/2006 ад 22 снежня 2006 г. аб добрай вытворчай практыцы матэрыялаў вырабаў, прызначаных для кантакту з харчовымі прадуктамі (ОJ L 384, 29.12.2006, с. 75).



(с) фарбавальнік для штампавання мяса яечнай шкарлупіны ў адпаведнасць з артыкулам 17 Рэгламенту (ЕС) № 1333/2008;

(d) натуральныя фарбавальнікі натуральныя рэчывы для пакрыцця для традыцыйнага дэкаратыўнага афарбоўвання шкарлупіны вараных яек, вырабленых з мэтай іх продажу ў пэўны перыяд года;

(e) п'яная вада арганічная або неарганічная соль (з хларыдам натрыю або хларыдам калію ў якасць асноўных кампанентаў), як якая звычайна выкарыстоўваецца ў харчовай прамысловасці;

(f) м'якія нералы (у тым ліку м'якія краэлемэнты), в'яжучыя, ам'яккія слоты м'якія краэлемэнты, пры ўмове, што:

(i) х выкарыстанне ў харчовых прадуктах для звычайнага спажывання «непасрэдна патрабуецца па законе» ў тым сэнсе, што яны непасрэдна патрабуюцца палажэнням заканадаўства Саюза або палажэнням нацыянальнага заканадаўства, сумяшчальным з заканадаўствам Саюза, у выніку чаго харчовы прадукт наогул не можа быць размешчаны на рынку ў якасць харчовага прадукту для звычайнага спажывання, калі гэтыя м'якія нералы, в'яжучыя, ам'яккія слоты або м'якія краэлемэнты не дададзены; або

(ii) у дачыненні да харчовых прадуктаў, якія размяшчаюцца на рынку як такія, што маюць асаблівы характарыстык або ўздзеянне на здароўе або харчавання, або ў сувязі з патрэбамі пэўных груп спажываўцоў:

— у прадуктах, згаданых у пунктах (a) і (b) артыкула 1(1) Рэгламенту (ЕС) № 609/2013

Еўрапейскага парламента Савета (1) х выкарыстанне дазволена гэтым Рэгламентам актам, прынятым на падставе артыкула 11(1) гэтага Рэгламента, для адпаведных прадуктаў, або

— у прадуктах, якія рэгулююцца Дырэктывай Камісіі 2006/125/ЕС (2), х выкарыстанне дазволена гэтай Дырэктывай Дырэктыва.

2.2.3. Для гэтай мэты выкарыстоўваецца толькі сродкі для ачысткі дэзінфекцыі, дазволеныя для выкарыстання ў апрацоўцы ў адпаведнасць з артыкулам 24.

2.2.4. Для разліку, згаданага ў артыкуле 30(5), прымяняюцца наступныя правілы:

(a) некаторыя харчовыя дабаўкі, дазволеныя ў адпаведнасць з артыкулам 24 для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці, павінны ўлічвацца як сельскагаспадарчыя інгрэдыенты;

(b) прэпараты рэчывы, згаданыя ў пунктах (a), (c), (d), (e) і (f) пункта 2.2.2, не падлягаюць разліку чваецца як сельскагаспадарчыя інгрэдыенты;

(c) дрожджы прадукты з дрожджаў павінны ўлічвацца як сельскагаспадарчыя інгрэдыенты.

#### Частка V: Правілы вытворчасці апрацаваных кармоў

Акрамя агульных правілаў вытворчасці, выкладзеных у артыкулах 9, 11 і 17, да арганічнай вытворчасці апрацаваных кармоў прымяняюцца правілы, выкладзеныя ў гэтай частцы.

1. Агульныя патрабаванні да вытворчасці апрацаваных кармоў

1.1. Кармавыя дабаўкі, тэхналагічныя дапаможныя рэчывы і іншыя рэчывы інгрэдыенты, якія выкарыстоўваюцца для апрацоўкі кармоў, а таксама любыя выкарыстоўваныя метады апрацоўкі, такія як вэнджанне, павінны адпавядаць прынцыпам добрай вытворчай практыкі.

1.2. Аператары, якія вырабляюць апрацаваныя кормы, павінны ўсталёўваць абнаўляць адпаведныя працэдурныя, заснаваныя на сямі стэматычнай дэнтэфікацыі крытычных этапаў апрацоўкі.

1.3. Прымяненне працэдур, згаданых у пункце 1.2, павінна гарантаваць, што вырабленыя перапрацаваныя прадукты заўсёды адпавядаюць гэтаму Рэгламенту.

1.4. Аператары павінны выконваць ўкараняць працэдурныя, згаданыя ў пункце 1.2, без шкоды для артыкула 28, павінны, у прыватнасці:

(a) прыняць меры засцярогі;

(b) ужываць адпаведныя меры па ўборцы, кантраляваць хэфектыўнасць вясці ўлікі гэтых аперацый;

(1) Рэгламент (ЕС) № 609/2013 Еўрапейскага парламента Савета ад 12 чэрвеня 2013 г. аб харчовых прадуктах, прызначаных для немаўлят дзяцей малодшага ўзросту, харчовых прадуктах для спецыяльных медыцынскіх мэтай замяненні каўпаўнага рацыёну для кантролю вагі, а таксама аб адмене Дырэктывы Савета 92/52/ЕЭС, Дырэктывы Камісіі 96/8/ЕС, 1999/21/ЕС, 2006/125/ЕС і 2006/141/ЕС, Дырэктывы Еўрапейскага парламента Савета 2009/39/ЕС Рэгламентаў Камісіі (ЕС) № 41/2009 (ЕС) № 953/2009 (ОJ L 181, 29.06.2013, с. 35).

(2) Дырэктыва Камісіі 2006/125/ЕС ад 5 снежня 2006 г. аб харчовых прадуктах на аснове апрацаваных збожжавых дзіцячым харчаваннем для немаўлят дзяцей малодшага ўзросту (ОJ L 339, 6.12.2006, с. 16).

(с) гарантываць, што неарганічныя прадукты не будуць размяшчацца на рынку з пазнакай, якая адносіцца да арганічных вытворчасць.

1.5. Падрыхтоўка апрацаваных арганічных, канверсіўных неарганічных прадуктаў павінна адбывацца асобна ў часе або прасторы. Калі арганічныя, канверсіўныя неарганічныя прадукты ў любой камбінацыі падрыхтоўваюцца або захоўваюцца ў адпаведнай падрыхтоўчай адзінцы, аператар павінен:

(а) адпаведна паведамаць кантралюючы орган або кантралюючую арганізацыю;

(b) выконваць аперацыі бесперапынна да завяршэння вытворчага цыклу, асобна па месцы або часу ад падобных аперацый, якія выконваюцца з любым іншым вадарасцаў прадукцы (арганічнай, пераходнай або неарганічнай);

(с) захоўваць арганічныя, пераходныя неарганічныя прадукты да пасля аперацый асобна па месцы або часу;

(d) весці абноўлены рэестр усёх аперацый апрацаваных колькасцяў;

(e) прымаць неабходныя меры для забеспячэння дэнтафікацыі партый пазбягання змешвання або абмену арганічным, пераходным неарганічным прадуктам;

(f) праводзіць аперацыі з арганічным або пераходным прадуктам толькі пасля адпаведнай ачысткі вытворчасць абсталявання.

2. Падрабязныя патрабаванні да вытворчасць апрацаваных кармоў

2.1. Арганічныя кармавыя матэрыялы або кармавыя матэрыялы, атрыманыя ў перыяд пераходу на сельскую гаспадарку, не павінны ўваходзіць у склад арганічнага кармавога прадукту адначасова з такімі ж кармавымі матэрыяламі, вырабленымі неарганічнымі спосабамі.

2.2. Любыя кармавыя матэрыялы, якія выкарыстоўваюцца або перапрацоўваюцца ў арганічнай вытворчасць, не павінны быць апрацаваныя з дапамогай хімічных рэчываў растваральнікаў.

2.3. Пры перапрацоўцы кармоў можна выкарыстоўваць толькі неарганічныя кармавыя матэрыялы расліннага, вадарасцаў, жывёльнага або дрожджавога паходжання, кармавыя матэрыялы мінеральнага паходжання, а таксама кармавыя дабаўкі тэхналагічныя дапаможныя рэчывы, дазволеныя ў адпаведнасць з артыкулам 24 для выкарыстання ў арганічнай вытворчасць.

2.4. Для гэтай мэты выкарыстоўваюцца толькі сродкі для ачысткі дэзінфекцыі, дазволеныя для выкарыстання ў апрацоўцы ў адпаведнасць з артыкулам 24.

#### Частка VI: Водна

1. Сфера дзеяння

1.1. Акрамя агульных правілаў вытворчасць, выкладзеных у артыкулах 9, 10, 11, 16 і 18, правілы, выкладзеныя ў гэтай частцы, прымяняюцца да арганічнай вытворчасць прадукцы вярхоўнага сектара, як пазначана ў пункце (l) артыкула 1(2) Рэгламенту (EC) № 1308/2013.

1.2. Рэгламенты Камісіі (EC) № 606/2009 (1) і (EC) № 607/2009 (2) прымяняюцца, калі інакш не прадугледжана ў гэтай частцы.

2. Ужыванне пэўных прадуктаў рэчываў

2.1. Прадукцыя вярхоўнага сектара павінна вырабляцца з арганічнай сыравіны.

2.2. Толькі прадукты рэчывы, дазволеныя ў адпаведнасць з артыкулам 24 для выкарыстання ў арганічнай вытворчасць, могуць выкарыстоўвацца для вырабу прадукцы вярхоўнага сектара, у тым ліку падчас эналагічнай практыкі, працэсаў апрацоўкі, з улікам умоў абмежаванняў, выкладзеных у Рэгламенце (EC) № 1308/2013 і Рэгламенце (EC) № 606/2009, і прыватнасць ў Дадатку IA да апошняга Рэгламенту.

(1) Рэгламент Камісіі (EC) № 606/2009 ад 10 ліпеня 2009 г., які ўстанаўлівае некаторыя падрабязныя правілы рэалізацыі Рэгламенту Савета (EC) № 479/2008 адносна катэгорый вярхоўнага прадукцы, эналагічнай практыкі і адпаведных абмежаванняў (OJ L 193, 24.07.2009, с. 1).

(2) Рэгламент Камісіі (EC) № 607/2009 ад 14 ліпеня 2009 г., які ўстанаўлівае некаторыя падрабязныя правілы рэалізацыі Рэгламенту Савета (EC) № 479/2008 адносна абароненых пазначэнняў паходжання географічных указанняў, традыцыйных тэрмінаў, маркіроўкі прэзентацыі некаторых прадуктаў вярхоўнага сектара (OJ L 193, 24.7.2009, с. 60).

3. Эналаг чныя практык абмежаванн
- 3.1. Без шкоды для раздзелаў 1 2 гэтай частк канкрэтных забарон абмежаванняў, прадугледжаных у пунктах 3.2, 3.3 3.4, дапускаюцца тольк эналаг чная практыка, працэсы апрацоўк , уключаючы абмежаванн , прадугледжаныя ў артыкуле 80 артыкуле 83(2) Рэгламенту (ЕС) № 1308/2013, у артыкуле 3, артыкулах 5–9 артыкулах 11–14 Рэгламенту (ЕС) № 606/2009, а таксама ў дадатках да гэтых Рэгламентаў, як я выкарыстоўвал ся да 1 жн ўня 2010 года.
- 3.2. Забараняецца выкарыстанне наступных эналаг чнай практык , працэсаў апрацоўк :
- (а) частковая канцэнтрацыя шляхам астуджэння ў адпаведнасц з пунктам (с) раздзела В.1 частк I дадатку VIII да Рэгламенту (ЕС) № 1308/2013;
- (b) выдаленне дыякс ду серы ф з чным працэсам ў адпаведнасц з пунктам 8 Дадатку IA да Рэгламент (ЕС) № 606/2009;
- (с) апрацоўка электрадыял зам для забеспячэння стаб л зацы в на в нным каменем у адпаведнасц з пунктам 36 Дадатка IA да Рэгламенту (ЕС) № 606/2009;
- (d) частковая дэалкагол зацы в на ў адпаведнасц з пунктам 40 Дадатку IA да Рэгламенту (ЕС) № 606/2009;
- (е) апрацоўка катыёнам для забеспячэння стаб л зацы в на ў вын ку ўзн кнення в ннага каменя ў адпаведнасц з пунктам 43 Дадатку IA да Рэгламенту (ЕС) № 606/2009.
- 3.3. Выкарыстанне наступных эналаг чнай практык , працэсаў апрацоўк дазваляецца пры выкананн наступных умоў:
- (а) тэрм чная апрацоўка ў адпаведнасц з пунктам 2 Дадатку IA да Рэгламенту (ЕС) № 606/2009, пры ўмове, што тэмпература не перавышае 75°C;
- (b) цэнтрафугаванне ф льтраванне з нэртным ф льтруючым агентам або без яго ў адпаведнасц з пунктам 3 Дадатку IA да Рэгламенту (ЕС) № 606/2009, пры ўмове, што памер пор не меншы за 0,2 м крамметра.
- 3.4. Любыя папраўк , унесеныя пасля 1 жн ўня 2010 года, як я тычацца эналаг чнай практык , працэсаў апрацоўк , прадугледжаных у Рэгламенце (ЕС) № 1234/2007 або Рэгламенце (ЕС) № 606/2009, могуць прымяняцца да орган чнай вытворчасц в на тольк пасля таго, як гэтыя меры будуць уключаны, як дазволена ў гэтым раздзеле, , пры неабходнасц , пасля ацэнк ў адпаведнасц з артыкулам 24 гэтага Рэгламенту.

Частка VII: Дрожжы, як я выкарыстоўваюцца ў якасц ежы або корму

Акрамя агульных прав лаў вытворчасц , выкладзеных у артыкулах 9, 11, 16, 17 19, да орган чнай вытворчасц дрожджаў, як я выкарыстоўваюцца ў якасц ежы або корму, прымяняюцца прав лы, выкладзеныя ў гэтай частцы.

1. Агульныя патрабаванн
- 1.1. Для вытворчасц орган чных дрожджаў выкарыстоўваюцца тольк орган чна вырабленыя субстраты. Аднак да 31 снежня 2023 года дазваляецца дадаваць да 5% неарган чнага экстракта дрожджаў або аўтал зату ў субстрат (у перал ку на вагу сухога рэчыва) для вытворчасц орган чных дрожджаў, кал аператары не могуць атрымаць экстракт дрожджаў або аўтал зат з орган чнай вытворчасц .
- 1.2. Орган чныя дрожжы не пав нны прысутн чаць у орган чных прадуктах харчавання або кормах разам з неарган чным дрожждам .
- 1.3. У вытворчасц , кандытарскай справе рэцэптуры орган чных дрожджаў могуць выкарыстоўвацца наступныя прадукты рэчывы:
- (а) дапаможныя рэчывы для апрацоўк , дазvolеныя ў адпаведнасц з артыкулам 24 для выкарыстання ў орган чнай вытворчасц ;
- (b) прадукты рэчывы, згаданыя ў пунктах (а), (b) (е) пункта 2.2.2 частк IV.
- 1.4. Для гэтай мэты выкарыстоўваюцца тольк сродк для ачыстк дэз нфекцы , дазvolеныя для выкарыстання ў апрацоўцы ў адпаведнасц з артыкулам 24.

## ДАДАТАК III

## ЗБОР, УПАКОВКА, ТРАНСПАТИРОўКА І ЗАХОўВАННЕ ПРАДУКЦЫІ

## 1. Збор прадуктаў х транспарц роўка ў падрыхтоўчыя цэх

Аператары могуць ажыццяўляць адначасовы збор арган чнай, канверс йнай неарган чнай прадукцы тольк ў тым выпадку, кал был прыняты адпаведныя меры для прадух лення любога магчымага змешвання або абмену пам ж арган чнай, канверс йнай неарган чнай прадукцыяй для забеспячэння дэнтэф кацы арган чнай канверс йнай прадукцы . Аператар пав нен захоўваць нфармацыю аб днях, гадз нах збору, схеме, даце часе атрымання прадукцы , даступнай для кантралюючага органа або кантрольнага органа.

## 2. Упакоўка транспарц роўка прадукцы ншым аператарам або падраздзяленням

2.1. Аператары пав нны гарантаваць, што арган чная прадукцыя прадукцыя, атрыманая ў перыяд пераходу, транспартуецца ншым аператарам або адз нкам, у тым л ку аптав кам розн чным гандлярам, тольк ў адпаведнай упакоўцы, кантэйнерах або транспартных сродках, зачыненых так м чынам, што замена змесц ва не можа быць ажыццёўлена без ман пуляцый або пашкоджання пломбы, забяспечаных этыкеткай, на якой, без шкоды для любых ншых указанняў, патрабаваных заканадаўствам Саюза, пазначана:

(a) назва адрас аператара , кал яны адрозн ваюцца, уладальн ка або прадаўца прадукту;

(b) назва прадукту або ап санне камб корму са спасылкай на арган чны вытворчасць;

(c) назва або кодавы нумар кантралюючага органа або кантралюючай арган зацы , як м падпарадкоўваецца аператар;

(d) пры неабходнасц , дэнтэф кацы йны знак парты ў адпаведнасц з с стэмай марк роўк , зацверджанай на нацыянальным узроўн або ўзгодненай з кантрольным органам або кантралюючай арган зацыяй, якая дазваляе звязаць партыю з зап сам , згаданым ў артыкуле 34(5).

Інфармацыя, згаданая ў пунктах (a) - (d), можа таксама быць прадстаўлена ў суправаджальным дакуменце, кал так дакумент можна неаспрэчна звязаць з упакоўкай, кантэйнерам або транспартным сродкам прадукту. Гэты суправаджальны дакумент пав нен утрымл ваць нфармацыю аб пастаўшчыку або перавозчыку.

## 2.2. Закрыццё ўпакоўк , кантэйнераў або транспартных сродкаў не патрабуецца, кал :

(a) перавозка ажыццяўляецца непасрэдна пам ж двума аператарам , абодва з як х падпадаюць пад арган чны кантроль с стэма;

(b) перавозка ўключае тольк арган чныя прадукты або тольк прадукты, атрыманыя ў перыяд канверс ;

(c) прадукты суправаджаюцца дакументам, як змяшчае нфармацыю, неабходную ў адпаведнасц з пунктам 2.1;

(d) як экспедыцыйны, так атрымальны аператары захоўваюць дакументальныя зап сы так х транспартных аперацый для кантралюючага органа або кантралюючай арган зацы .

## 3. Спецыяльныя прав лы транспарц роўк кармоў у ншыя вытворчыя або падрыхтоўчыя адз нк або складск я памяшканн

Пры транспарц роўцы кармоў у ншыя вытворчыя або падрыхтоўчыя адз нк або складск я памяшканн аператары пав нны забяспечыць выкананне наступных умоў:

(a) падчас транспарц роўк арган чна вырабленыя кормы, кормы, атрыманыя ў перыяд канверс , неарган чныя кормы эфектыўна ф з чна аддзелены;

(b) транспартныя сродкі або кантэйнеры, якія перавозіць неарганічныя прадукты, выкарыстоўваюцца для перавозкі арганічных або пераходных прадуктаў толькі ў тым выпадку, калі:

(i) перад пачаткам транспартнага працэсу арганічныя прадукты або прадукцы, атрыманай у перыяд канверсіі, былі праведзены адпаведныя меры па ачыстцы, эфектыўнасць якіх была праверана, аператары вядуць улік гэтых аперацый;

(ii) усе адпаведныя меры рэальна залежаць ад рызык, ацэненыя ў адпаведнасці з механізмам кантролю, пры неабходнасці аператары гарантуюць, што неарганічныя прадукты не могуць быць размешчаны на рынку з пазнакай, якая адносіцца да арганічнай вытворчасці;

(iii) аператар захоўвае дакументальны запісы такіх транспартных аперацый, даступныя для кантралюючага органа або органа кантролю;

(c) транспартнае сродкі гатовага арганічнага або пераходнага корму фізічна або ў часе аддзелена ад транспартнага сродкі гатовай прадукцы;

(d) падчас транспартнага працэсу фізічна асобна пакаваныя прадукты ў пачатку кожнай асобнай колькасці, пастаўленая падчас раўнда дастаўкі.

#### 4. Перавозка жывой рыбы

4.1. Жывую рыбу трэба перавозіць у адпаведных рэзервуарах з чыстай вадой, якая адпавядае яе фізіялагічным патрэбам з пункту гледжання тэмпературы растваранага кіслароду.

4.2. Перад перавозкай арганічнай рыбы рыбных прадуктаў рэзервуары павінны быць старанна ачышчаны, прадданыя каваны і прамыты.

4.3. Неабходна прымаць меры засцярогі для зніжэння напружання. Падчас транспартнага працэсу шчыльнасць не павінна дасягаць узроўню, які можа нанесці шкоду да вадзіцы.

4.4. Па аперацыях, згаданых у пунктах 4.1, 4.2 і 4.3, павінны весціся запісы.

#### 5. Прыём прадукцы ад новых аператараў падраздзяленняў

Пасля атрымання арганічнага прадукту або прадукту, вырашанага ў перыяд пераходу на другую сельскую гаспадарку, аператар павінен правесці закрыццё ўпакоўкі, кантэйнера або транспартнага сродку, калі гэта патрабуецца, наўнасць паказанняў, прадугледжаных у раздзеле 2.

Аператар павінен пераправесці інфармацыю на этыкетцы, згаданай у раздзеле 2, з інфармацыяй у суправаджальных дакументах. Вынікі гэтых праверак павінны быць выразна пазначаны ў запісах, згаданых у артыкуле 34(5).

#### 6. Спецыяльныя правы атрымання прадукцы з трэцяй краіны

Калі арганічныя прадукты або прадукты, атрыманых у перыяд пераходу на сельскую гаспадарку, імпартавацца з трэцяй краіны, яны павінны транспартавацца ў адпаведнай упакоўцы або кантэйнерах, зачыненых такім чынам, каб прадухіліць замену зместу, з дэнтыфікацыйным дадзеным экспартёра любым іншым знакам нумарам, які служыць для дэнтыфікацыі партыі, пры неабходнасці суправаджацца сертыфікатам кантролю для імпарту з трэцяй краіны.

Пасля атрымання арганічнага прадукту або прадукту, атрыманага ў перыяд канверсіі, імпартаванага з трэцяй краіны, фізічна або юрыдычная асоба, якой дастаўляецца імпартная партыя, якая атрымлівае яе для далейшай падрыхтоўкі або продажу, павінна правесці закрыццё ўпакоўкі або кантэйнера, а ў выпадку прадуктаў, імпартаваных у адпаведнасці з пунктам (b)(iii) артыкула 45(1), павінна правесці, ахоплівае сертыфікат спецыяліста, згаданы ў гэтым артыкуле, тып прадукту, які змяшчаецца ў партыі. Вынікі гэтых праверак павінны быць выразна пазначаны ў запісах, згаданых у артыкуле 34(5).

## 7. Захоўванне прадукцыі

7.1. Зоны для захоўвання прадукцыі павінны крывацца так мчынам, каб забяспечыць дэнтэфкацыю партый пазбегнуць любога змешвання або забруджвання прадуктам або рэчывам, як я не адпавядаюць правалам арганічнай вытворчасці. Арганічныя прадукты, прадукты, вырашчаныя ў перыяд пераходу на сельскую гаспадарку, павінны быць выразна дэнтэфкаванымі ў любы час.

7.2. У арганічных або пераходных раслінных і жывёлагадоўчых адзінках не захоўваюцца ніякія ўваходныя прадукты або рэчывы, акрамя тых, што дазволены ў адпаведнасць з артыкулам 9 і 24 для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці.

7.3. Алапатычныя ветэрынарныя лекавыя прэпараты, у тым ліку антыбіётыкі, могуць захоўвацца ў сельскагаспадарчых і аквакультурных гаспадарках пры ўмове, што яны былі прызначаны ветэрынарам у сувязь з лячэннем, згаданым у пунктах 1.5.2.2 часткі II і 3.1.4.2(a) часткі III Дадатку II, што яны захоўваюцца ў кантраляваным месцы і што яны ўнесены ў запісы, згаданыя ў артыкуле 34(5).

7.4. Калі аператары апрацоўваюць арганічную прадукцыю, прадукцыю, вырашчаную ў перыяд канверсіі, або неарганічную прадукцыю ў любой камбінацыі, арганічная прадукцыя або прадукцыю, вырашчаную ў перыяд канверсіі, захоўваецца ў сховішчах, у якіх таксама захоўваецца іншая сельскагаспадарчая прадукцыя або харчовыя прадукты:

(а) арганічныя або канверсійныя прадукты павінны захоўвацца асобна ад іншых сельскагаспадарчых прадуктаў або прадуктаў харчавання;

(б) павінны быць прыняты ўсе меры для забяспячэння дэнтэфкацыі грузаў прадухлення змешвання або абмену паміж арганічнымі, пераходнымі і неарганічнымі прадуктамі;

(с) перад захоўваннем арганічных або пераходных прадуктаў павінны быць праведзены адпаведныя меры па ачыстцы, эфектыўнасць якіх была правярана, аператары павінны весці ўлік гэтых аперацый.

7.5. Дапускаецца толькі сродкі для ачысткі дэзінфекцыі, дазволеныя ў адпаведнасць з артыкулам 24 для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці. Выкарыстоўвацца ў складках памяшканнях для гэтай мэты.

## ДАДАТАК IV

## ТЭРМІНЫ, ЯКІЯ ЗГАДЗЯЦЦА Ё АРТЫКУЛЕ 30

БГ: б ялаг чны.

ЭС: экалаг чны, б ялаг чны, орган чны.

КС: экалаг чны, б ялаг чны.

ДА: экалог я.

— экалаг чны, б ялаг чны.

ЕТ: махе, экалаг чна.

ЭЛ: в ялаг чна.

ЕН: орган чны.

FR: б ялаг чны.

ГА: органах.

HR: экалаг чны.

IT: б ялаг чны.

ЛВ: б ялаг чныя, экалаг чныя.

ЛТ: экалаг чныя.

ЛУ: б ялаг чны, экалаг чны.

HU: акалог я.

MT: орган ку.

— б ялаг чны.

PL: экалаг чныя.

— б ялаг чны.

RO: экалаг чны.

СК: экалаг чны, б ялаг чны.

СЛ: экалаг чны.

ФІ: луоннонмукайнен.

СВ: экалаг чны.

## ДАДАТАК V

## ЛАГАТЫП АРГАНІЧНАЙ ВЫТВОРЧАСЦІ ЕўРАПЕЙСКАГА САЮЗА I КОДАВЫЯ НУМАРЫ

## 1. Лагатып

1.1. Лагатып арганічнай вытворчасці Еўрапейскага Саюза павінен адпавядаць прыведзенай ніжэй мадэлі:



1.2. Эталонным колерам у Pantone з'яўляецца зялёны Pantone № 376 зялёны (50% блакітны + 100% жоўты), калі чатырох-выкарыстоўваецца каляровая працэдура.

1.3. Лагатып арганічнай вытворчасці Еўрапейскага Саюза таксама можа выкарыстоўвацца ў чорна-белым колеры, як паказана, толькі там, дзе ён немагчыма наносіць яго ў колеры:



1.4. Калі фон упакоўкі або этыкеткі цёмны, смалы можна выкарыстоўваць у негатыўным фармаце, выкарыстоўваючы колер фону упакоўкі або этыкеткі.

1.5. Калі лагатып выкарыстоўваецца ў колеры на каляровым фоне, што абцяжарвае яго разгляд, для паляпшэння кантрасту з колерам фону можна выкарыстоўваць размежавальную вонкавую лінію вакол лагатыпа.

- 1.6. Кал на ўпакоўцы ёсць абазначэнн аднаго колеру, лагатып арган чнай вытворчасц Еўрапейскага Саюза можа выкарыстоўвацца таго ж колеру.
- 1.7. Лагатып арган чнай вытворчасц Еўрапейскага Саюза пав нен мець вышыню не менш за 9 мм шырыню не менш за 13,5 мм; суаднос ны вышын да шырын заўсёды пав нны быць 1:1,5. У выключных выпадках м н малыны памер можа быць зменшаны да вышын 6 мм для вельм малых упаковок.
- 1.8. Лагатып арган чнай вытворчасц Еўрапейскага Саюза можа быць звязаны з граф чным або тэкставым элементам , як я адносяцца да арган чнай вытворчасц , пры ўмове, што яны не змяняюць характар лагатыпа арган чнай вытворчасц Еўрапейскага Саюза, а таксама любыя абазначэнн , вызначаныя ў адпаведнасц з артыкулам 32. Пры спалучэнн з нацыянальным або прыватным лагатыпам , як я выкарыстоўваюць зялёны колер, адрозны ад эталоннага колеру, прадугледжанага ў пункце 1.2, лагатып арган чнай вытворчасц Еўрапейскага Саюза можа выкарыстоўвацца ў гэтым неэталонным колеры.

## 2. Кодавыя нумары

Агульны фармат кодавых нумароў пав нен быць наступным:

AB-CDE-999

дзе:

- (a) «AB» — гэта код ISO для кра ны, дзе ажыццяўляецца кантроль;
- (b) «CDE» — гэта тэрм н, як пазначаецца трыма л тарам як вызначаецца Кам с яй або кожнай дзяржавай-членам, напрыклад, «bio», «oko», «org» або «eko», як ўстанаўл вае сувязь з арган чнай вытворчасцю;
- (c) «999» — гэта рэфэрэнсны нумар, як пазначаецца макс мум трыма л чбам прысвойваецца:
- (i) кампетэнтны орган кожнай дзяржавы-члена кантралюючым органам або кантралюючым арган зацыям, як м ён дэлегаваў кантрольныя задачы;
- (ii) Кам с я:
- кантрольныя органы кантрольныя арган зацы , прызнаныя Кам с яй у адпаведнасц з артыкулам 46,
- кампетэнтным органам трэц х кра н, прызнаным Кам с яй у адпаведнасц з артыкулам 48.

## ДАДАТАК VI

## УЗОР СЕРТЫФІКАТА

Сертыфкат у адпаведнасць з артыкулам 35(1) Рэгламенту (ЕС) 2018/848 аб арганічнай вытворчасці маркіроўцы арганічнай прадукцыі

1. Document number:	
2. (tick one box as appropriate) <input type="checkbox"/> Operator <input type="checkbox"/> Group of operators – see annex	3. Name and address of operator or group of operators:
4. Activit(y)(ies) of the operator or group of operators (choose as appropriate): <input type="checkbox"/> Agricultural production <input type="checkbox"/> Preparation <input type="checkbox"/> Distribution <input type="checkbox"/> Storing <input type="checkbox"/> Import <input type="checkbox"/> Export <input type="checkbox"/> Placing on the market	5. Name, address and code number of control authority or control body of the operator or group of operators:
6. Categor(y)(ies) of products as referred to in Article 35(7) of Regulation (EU) 2018/848 and production methods (choose as appropriate):	
— unprocessed plants and plant products, including seeds and other plant reproductive material Production method: <input type="checkbox"/> organic production excluding during the conversion period <input type="checkbox"/> production during the conversion period <input type="checkbox"/> organic production with non-organic production (pursuant to Article 9(7) of Regulation (EU) 2018/848 or in the case of preparation, distribution, storing, import, export, placing on the market)	Certificate validity period from ..... to .....
— livestock and unprocessed livestock products Production method: <input type="checkbox"/> organic production excluding during the conversion period <input type="checkbox"/> production during the conversion period <input type="checkbox"/> organic production with non-organic production (pursuant to Article 9(7) of Regulation (EU) 2018/848 or in the case of preparation, distribution, storing, import, export, placing on the market)	Certificate validity period from ..... to .....
— algae and unprocessed aquaculture products Production method: <input type="checkbox"/> organic production excluding during the conversion period <input type="checkbox"/> production during the conversion period <input type="checkbox"/> organic production with non-organic production (pursuant to Article 9(7) of Regulation (EU) 2018/848 or in the case of preparation, distribution, storing, import, export, placing on the market)	Certificate validity period from ..... to .....

<p>— processed agricultural products, including aquaculture products, for use as food</p> <p>Production method:</p> <p><input type="checkbox"/> production of organic products</p> <p><input type="checkbox"/> production of in-conversion products</p> <p><input type="checkbox"/> organic production with non-organic production (pursuant to Article 9(7) of Regulation (EU) 2018/848 or in the case of preparation, distribution, storing, import, export, placing on the market)</p>	Certificate validity period from ..... to .....
<p>— feed</p> <p>Production method:</p> <p><input type="checkbox"/> production of organic products</p> <p><input type="checkbox"/> production of in-conversion products</p> <p><input type="checkbox"/> organic production with non-organic production (pursuant to Article 9(7) of Regulation (EU) 2018/848 or in the case of preparation, distribution, storing, import, export, placing on the market)</p>	Certificate validity period from ..... to .....
<p>— wine</p> <p>Production method:</p> <p><input type="checkbox"/> production of organic products</p> <p><input type="checkbox"/> production of in-conversion products</p> <p><input type="checkbox"/> organic production with non-organic production (pursuant to Article 9(7) of Regulation (EU) 2018/848 or in the case of preparation, distribution, storing, import, export, placing on the market)</p>	Certificate validity period from ..... to .....
<p>— other products listed in Annex I to Regulation (EU) 2018/848 or not covered by previous categories (please specify):</p> <p>Production method:</p> <p><input type="checkbox"/> production of organic products</p> <p><input type="checkbox"/> production of in-conversion products</p> <p><input type="checkbox"/> organic production with non-organic production (pursuant to Article 9(7) of Regulation (EU) 2018/848 or in the case of preparation, distribution, storing, import, export, placing on the market)</p>	Certificate validity period from ..... to .....
<p>This document has been issued in accordance with Regulation (EU) 2018/848 to certify that the operator or group of operators (choose as appropriate) meets the requirements of that Regulation.</p>	
<p>Date, place:</p>	
<p>Signature on behalf of the issuing control authority or control body:</p>	

Дадатак – Сп с членаў групы аператараў, як гэта вызначана ў артыкуле 36 Рэгламенту (ЕС) 2018/848

Імя ўдзельн ка	Адрас